

я

(Заканадаўчыя акты)

ПАЛАЖЭННІ

РЭГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 ЕўРАПЕЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА І РАДА

ад 30 мая 2018 г

аб арганічнай вытворчасці маркіроўцы арганічных прадуктаў адмене пастанова Савета (ЕС) № 834/2007

ЕўРАПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЕўРАПЕЙСКАГА САЮЗА,

Прымаючы да ўвагі Дагавор аб функцыянаванні Еўрапейскага Саюза, у прыватнасці, артыкул 43 (2),

Улічваючы прапанову Еўрапейскай камісіі,

Пасля перадачы праекта заканадаўчага акта ў нацыянальныя парламенты,

Улічваючы меркаванні Еўрапейскага эканамічнага сацыяльнага камітэта (1),

Улічваючы меркаванні Камітэта рэгіянаў (2),

Дзейнічаючы ў адпаведнасці са звычайнай заканадаўчай працэдурай (3),

У той час як:

- (1) Арганічная вытворчасць - гэта агульная сфера равняння фермай вытворчасці прадуктаў харчавання, якая спалучае ў сабе найлепшыя метады дзеянняў у галіне аховы навакольнага асяроддзя клімату, высокі ўзровень біяразнастайнасці, захаванне прыродных рэсурсаў прымяненне высокага стандарту дабрабыту жывёл высокага стандарту вытворчасці ў адпавядае попыту ўсё большай колькасці спажывцоў на прадукты, вырабленыя з выкарыстаннем натуральных рэчываў працэсу. Такім чынам, арганічная вытворчасць адыгрывае падвойную ролю ў грамадстве: з аднаго боку, яна забяспечвае спецыфічны рынак, які рэагуе на спажывецкі попыт на арганічную прадукцыю, а з другога боку, пастаўляе агульнадаступныя тавары, якія спрыяюць ахове навакольнага асяроддзя дабрабыту жывёл, а таксама развіццю сельскай раёнаў.
- (2) Захаванне высокага стандарту аховы здароўя, навакольнага асяроддзя дабрабыту жывёл пры вытворчасці арганічных прадуктаў з'яўляецца неад'емнай часткай высокай якасці гэтых прадуктаў. Як падкрэсліваецца ў паведамленні Камісіі ад 28 мая 2009 г. аб палітыцы ў галіне якасці сельскагаспадарчай прадукцыі, арганічная вытворчасць з'яўляецца часткай схем якасці сельскагаспадарчай прадукцыі Саюза разам з географічнымі ўказаннямі традыцыйнымі асобнымі гарантанымі ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета (4) прадукты аддаленых рэгіянаў Саюза ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 228/2013 Еўрапейскага парламента Савета (5). У гэтым сэнсе арганічная вытворчасць пераследуе тыя ж мэты ў рамках агульнай сельскагаспадарчай палітыкі (CAP), якія ўласцівыя ўсім схемам якасці сельскагаспадарчай прадукцыі Саюза.
- (3) У прыватнасці, мэты палітыкі арганічнай вытворчасці ў будаванні ў мэты CAP, забяспечваючы атрыманне фермерам справядлівага прыбытку за выкананне правілаў арганічнай вытворчасці. Акрамя таго, рост спажывецкага попыту на арганічную прадукцыю стварае ўмовы для далейшага развіцця пашырэння рынку гэтай прадукцыі, такім чынам, для павелічэння аддачы фермераў, якія займаюцца арганічнай вытворчасцю.

(1) ОJ C 12, 15.1.2015 г., с. 75.

(2) ОJ C 19, 21.01.2015 г., с. 84.

(3) Пазцыя Еўрапейскага парламента ад 19 красавіка 2018 г. (яшчэ не апублікаваная ў Аффціыйным часопсе) рашэнне Савета 22 мая 2018 г.

(4) Рэгламент (ЕС) № 1151/2012 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 лістапада 2012 г. аб схемах якасці сельскагаспадарчай харчовай прадукцыі (ОJ L 343, 14.12.2012, стар. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 228/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 13 сакавіка 2013 г., які ўстанаўлівае спецыяльныя меры для сельскай гаспадаркі ў аддаленых рэгіёнах Саюза адмяненне Рэгламенту Савета (ЕС) № 247/2006 (ОJ L 78, 20.3.2013, с. 23).

- (4) Акрамя таго, орган чная вытворчасць - гэта с тэма, якая спрыяе нтэграцы патрабаванняў аховы навакольнага асяроддзя ў CAP спрыяе ўстойл вай сельскагаспадарчай вытворчасц . Вось чаму меры, як я ф нансава падтрымл ваюць орган чную вытворчасць, был ўведзены ў рамках CAP, у прыватнасц , у адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 1307/2013 Еўрапейскага парламента Савета (1), ўзмоцнены, у прыватнасц , у рэформе заканадаўчай базы пал тык разв цця сельск х раёнаў, створанай Рэгламентам (EC) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента Савет (2).
- (5) Орган чная вытворчасць таксама спрыяе дасягненню мэт экалаг чнай пал тык Саюза, у прыватнасц , выкладзены у паведамленнях Кам с ад 22 верасня 2006 г. пад назвай «Тэматычная стратэг я аховы глебы» ад 3 мая 2011 г. пад назвай «Нашы страхаванне жыцця, наш прыродны кап тал: стратэг я ЕС па б яразнастайнасц да 2020 г.» ад 6 мая 2013 г. пад назвай «Зялёная нфраструктура (GI) — Пашырэнне прыроднага кап талу Еўропы», а таксама ў прыродаахоўным заканадаўстве, так м як Дырэктывы 2000/60/EC (3), 2001 г. /81/EC (4), 2009/128/EC (5) 2009/147/EC (6) Еўрапейскага парламента Савета Дырэктывы Савета 91/676/EEC (7) 92/43/EEC (8).
- (6) Ул чваючы мэты пал тык Саюза ў гал не орган чнай вытворчасц , заканадаўчая база, створаная для ажыццяўлення гэтай пал тык , пав нна быць нак равана на забеспячэнне сумленнай канкурэнцы належнага функцыянавання ўнутранага рынку орган чных прадуктаў, на падтрыманне апраўданне даверу спажыўцоў да прадуктаў, марк раваных як орган чны, а таксама пры забеспячэнн ўмоў, пры як х пал тыка можа разв вацца ў адпаведнасц з разв ццём вытворчасц рынку.
- (7) Пал тычныя прыярытэты стратэг «Еўропа-2020», выкладзеныя ў паведамленн Кам с ад 3 сакав ка 2010 г. пад назвай «Еўропа-2020: стратэг я разумнага, устойл вага нклюд ўнага росту», уключаюць дасягненне канкурэнтаздольнай эканом к , заснаванай на ведах навацыях. , спрыяючы разв ццю эканом к з высок м узроўнем занятасц , якая забяспечвае сацыяльную тэрытарыяльную згуртаванасць, падтрымл вае пераход да рэсурсаэфектыўнай н экавагляроднай эканом к . Так м чынам, пал тыка орган чнай вытворчасц пав нна даць аператарам прав льныя нструменты для лепшай дэнтэф кацы прасоўвання сваёй прадукцы , адначасова абараняючы х ад несправядл вых дзеянняў.
- (8) За апошн я гады сектар орган чнага земляробства ў Саюзе хутка разв ваўся не тольк з пункту гледжання плошчы, якая выкарыстоўваецца для орган чнага земляробства, але таксама колькасц гаспадарак агульнай колькасц орган чных аператараў, зарэг страваных у Саюзе.
- (9) Ул чваючы дынам чнае разв ццё орган чнага сектара, Рэгламент Савета (EC) № 834/2007 (9) вызначыў неабходнасць будучага перагляду прав лаў Саюза па орган чнай вытворчасц з ул кам вопыту, атрыманага ў вын ку прымянення гэтых прав лаў. прав лы. Вын к агляду, праведзенага Кам с яй, паказваюць, што заканадаўчая база Саюза, якая рэгулюе орган чную вытворчасць, пав нна быць палепшана, каб прадугледзець прав лы, як я адпавядаюць высок м чаканням спажыўцоў як я гарантуюць дастатковую яснасць для тых, каму яны адрасаваныя. Таму Рэгламент (EC) № 834/2007 пав нен быць адменены заменены новым Рэгламентам.
- (10) Назапашаны дагэтуль вопыт прымянення Рэгламенту (EC) № 834/2007 паказвае неабходнасць растлумачыць, да якой прадукцы прымяняецца гэты Рэгламент. У першую чаргу гэта пав нна ахопл ваць прадукты, як я паходзяць з сельскай гаспадарк , у тым л ку акавакультуры пчалярства, як перал чана ў Дадатку I да Дамовы аб функцыянаванн Еўрапейскага Саюза (ДФЕС). Больш за тое, ён пав нен ахопл ваць перапрацаваныя сельскагаспадарчыя прадукты для выкарыстання ў якасц харчовых прадуктаў або кармоў, таму што размяшчэнне так х прадуктаў на рынку ў якасц орган чных прадуктаў забяспечвае асноўны выхад для сельскагаспадарчых прадуктаў гарантуе, што орган чны характар сельскагаспадарчых прадуктаў, з як х яны апрацаваны, будзе бачным. да спажыўца. Сапраўды гэтак жа, гэта
- (1) Рэгламент (EC) № 1307/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г., як ўстанаўл вае прав лы прамых выплат фермерам у рамках схем падтрымк ў рамках агульнай сельскагаспадарчай пал тык адмяняе Рэгламент Савета (EC) № 637 /2008 Рэгламент Савета (EC) № 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, стар. 608).
- (2) Рэгламент (EC) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб падтрымцы разв цця сельск х раёнаў Еўрапейск м сельскагаспадарчым фондам для разв цця сельск х раёнаў (EAFRD) аб адмене пастановы Савета (EC) № 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013, стар. 487).
- (3) Дырэктыва 2000/60/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 23 кастрычн ка 2000 г., якая ўстанаўл вае аснову дзеянняў Супольнасц ў гал не воднай пал тык (OJ L 327, 22.12.2000, стар. 1).
- (4) Дырэктыва 2001/81/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 23 кастрычн ка 2001 г. аб нацыянальных столях вык даў для некаторых забруджвальн к атмасферы (OJ L 309, 27.11.2001, стар. 22).
- (5) Дырэктыва 2009/128/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычн ка 2009 г. аб стварэнн асновы для Супольнасц дзеянн па дасягненн ўстойл вага выкарыстання пестыцыдаў (OJ L 309, 24.11.2009, стар. 71).
- (6) Дырэктыва 2009/147/EC Еўрапейскага парламента Савета ад 30 л стапада 2009 г. аб ахове дз к х птушак (OJ L 20, 26.1.2010, стар. 7).
- (7) Дырэктыва Савета 91/676/EEC ад 12 снежня 1991 г. аб ахове вод ад забруджвання н тратам з сельскагаспадарчыя крын цы (OJ L 375, 31.12.1991, стар. 1).
- (8) Дырэктыва Савета 92/43/EEC ад 21 мая 1992 г. аб захаванн прыродных асяроддзяў пражывання дз кай фаўны флоры (OJ L 206, 22.7.1992 г., с. 7).
- (9) Рэгламент Савета (EC) № 834/2007 ад 28 чэрвеня 2007 г. аб орган чнай вытворчасц марк роўцы орган чных прадуктаў аб адмене Рэгламенту (ECS) № 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, стар. 1).

Рэгуляванне павінна ахопліваць некаторыя новыя прадукты, якія звязаны з сельскагаспадарчай прадукцыяй гэтак жа, як і перапрацаваныя сельскагаспадарчыя прадукты для выкарыстання ў якасць харчовых прадуктаў кармоў, таму што гэтыя новыя прадукты альбо з'яўляюцца асноўным сродкам збыту сельскагаспадарчай прадукцыі, альбо з'яўляюцца неад'емнай часткай вытворчага працэсу. Нарэшце, марская соль і соль, якія выкарыстоўваюцца ў ежу, корм, павінны быць уключаны ў сферу дзеяння гэтага Палажэння, таму што яны могуць вырабляцца шляхам прымянення натуральных метадаў вытворчасці таму, што гэтыя вытворчасці спрыяюць развіццю сельскагаспадарчай галіны, так мчынам, падпадае пад мэты гэтага Палажэння. У гэтых якасцях такія новыя прадукты, не пералічаныя ў Дадатку I да ДФЕС, павінны быць пералічаны ў Дадатку да гэтага Рэгламенту.

- (11) Каб дапоўніць або змяніць некаторыя нестотныя элементы гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы прымаць акты ў адпаведнасць з артыкулам 290 ДФЕС павінны быць дэлежаваны Камісіі. Асабліва важна, каб Камісія падчас сваёй падрыхтоўчай працы правяла адпаведныя кансультацыі, у тым ліку на ўзроўні экспертаў, каб гэтыя кансультацыі праводзіліся ў адпаведнасць з прынцыпамі, выкладзенымі ў Мжведамасным пагадненні ад 13 красавіка 2016 г. аб удасканаленні заканатворчасці (1). У прыватнасці, каб забяспечыць раўнапраўны ўдзел у падрыхтоўцы дэлежаваных актаў, Еўрапейскі парламент Савет атрымаў ваюць усе дакументы адначасова з экспертамі дзяржаў-членаў, а эксперты са стэматычна маюць доступ да пасяджэнняў экспертных груп Камісіі, якія займаюцца падрыхтоўкай дэлежаваных актаў.
- (12) Каб прыняць да ўвагі новыя метады вытворчасці, новыя матэрыялы або міжнародныя абавязацельствы, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты павінны быць дэлежаваны Камісіі ў дачыненні да пашырэння спектру новых прадуктаў, якія звязаны з сельскагаспадарчай, якія ўваходзяць у сферу дзеяння гэтага Рэгулявання.
- (13) Прадукты, якія падпадаюць пад дзеянне гэтага Палажэння, але паходзяць з палявання або рыбалкі на дзікіх жывёл, не павінны падпадаць пад дзеянне гэтага Рэгламенту, так як працэс іх вытворчасці не можа быць цалкам кантраляваны.
- (14) З-за мясцовага характару прадпрыемстваў грамадскага харчавання меры, прынятыя дзяржавам-членам прыватнымі схемам і гэтай галінай, не з'яўляюцца адэкватнымі для забеспячэння функцыянавання адзінага рынку. Так мчынам, ежа, прыгатаваная прадпрыемствам грамадскага харчавання на сваіх прадпрыемствах, не павінна падпадаць пад дзеянне дадзенага Палажэння таму, што павінна быць марк равацца або рэкламавацца з лагатыпамі арганізацый вытворчасці Еўрапейскага Саюза.
- (15) Даследчыя праекты паказалі, што давер спажывецкаму мае вырашальнае значэнне на рынку арганічных прадуктаў харчавання. У доўгатэрміновай перспектыве правы, якія не заслужваюць даверу, могуць паставіць пад пагрозу давер грамадства прывесці да правалу рынку. Так мчынам, устойлівае развіццё арганічнай вытворчасці ў Саюзе павінна грунтавацца на разумных правілах вытворчасці, якія гарманізаваны на ўзроўні Саюза адпавядаюць чаканням апэратараў спажывецкаму адносна якасці арганічных прадуктаў адпаведнасці прынцыпам праваў, выкладзеным у гэтым Рэгуляванні.
- (16) Гэты Рэгламент павінен прымяняцца без шкоды для адпаведнага заканадаўства, у прыватнасці, у галіне бяспекі харчовага ланцуга, здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін, расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, марк роўна навакольнага асяроддзя.
- (17) Гэты Рэгламент павінен стварыць аснову для ўстойлівага развіцця арганічнай вытворчасці, яе становіцца ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, адначасова забяспечваючы эфектыўнае функцыянаванне ўнутранага рынку арганічных прадуктаў сумленную канкурэнцыю, тым самым дапамагаючы фермерам атрымаць справядлівы даход, забяспечваючы давер спажывецкаму, абарона і нтарэсаў спажывецкаму заахвочванне кароткіх каналаў збыту мясцовай вытворчасці. Гэтыя мэты павінны быць дасягнуты шляхам захавання агульных спецыяльных прынцыпаў агульных дэталёвых правілаў вытворчасці, якія прымяняюцца да арганічнай вытворчасці.
- (18) Улічваючы асаблівае значэнне арганічных сям'яў вытворчасці, выбар гатункаў раслін павінен быць засяроджаны на агракультурных характарыстыках, генетычнай разнастайнасці, устойлівае да хвароб, даўгавечнасці адаптацыі да разнастайных мясцовых глебавых класіфікацый матычных умоў, а таксама павінен павяжаць натуральныя бар'еры скрываўвання.
- (19) Рызыка невыканання правілаў арганічнай вытворчасці лічыцца вышэйшай у сельскагаспадарчых гаспадарках, якія ўключаюць падраздзяленні, якія не крануцца ў адпаведнасць з гэтым правамі. Так мчынам, пасля адпаведнага перыяду пераўтварэння, усе

(1) OJ L 123, 12.5.2016, стар. 1.

сельскагаспадарчыя гаспадарк ў Саюзе, як я мкнуцца стаць арган чным , пав нны цалкам к равацца ў адпаведнасць з патрабаванням да арган чнай вытворчасць . Тым не менш, гаспадарк , як я ўключаюць як падраздзяленн , як я к руюцца ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць , так падраздзяленн , як я к руюцца ў адпаведнасць з прав лам неарган чнай вытворчасць , пав нны быць дазволены пры пэўных умовах, уключаючы, у прыватнасць , умову выразнага эфектыўнага падзелу пам ж арган чным , пераходным неарган чным вытворчым адз нкам пам ж прадуктам , вырабленым гэтым падраздзяленням .

(20) Пакольк выкарыстанне знешн х фактараў у арган чнай вытворчасць пав нна быць абмежавана, трэба вызначыць пэўныя мэты, для як х прадукцы рэчывы часта выкарыстоўваюцца ў вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцы або перапрацаванай сельскагаспадарчай прадукцы . Пры звычайным выкарыстанн для гэтых мэтаў выкарыстанне прадуктаў або рэчываў пав нна быць дазволена тольк тады, кал яны атрымал дазвол у адпаведнасць з дадзеным Палажэннем. Аднак так дазвол пав нен быць сапраўдным тольк да таго часу, пакуль выкарыстанне так х знешн х матэрыялаў у неарган чнай вытворчасць не забаронена заканадаўствам Саюза або нацыянальным заканадаўствам, заснаваным на заканадаўстве Саюза. Выкарыстанне прадуктаў або рэчываў, як я ўтрымл ваюць або складаюцца з сродкаў абароны расл н, акрамя актыўных рэчываў, пав нна быць дазволена ў арган чнай вытворчасць , кал х выкарыстанне дазволена ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савет (1) да таго часу, пакуль н размяшчэнне гэтых сродкаў аховы расл н на рынку, н выкарыстанне гэтых сродкаў абароны расл н не забаронены дзяржавам -членам ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам.

(21) Кал ўвесь холдынг або яго частк прызначаны для вытворчасць арган чных прадуктаў, яны пав нны падлягаць перыяду пераходу, на працягу якога яны к руюцца ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць , але не могуць вырабляць арган чныя прадукты. Прадукты пав нны быць дазволены для размяшчэння на рынку як арган чных прадуктаў тольк пасля заканчэння перыяду пераўтварэння. Гэты перыяд не пав нен пачынацца да таго, як фермер або аператар, як займаецца вырошчваннем багав ння або аквакультурных жывёл, не паведам ць аб пераходзе на арган чную вытворчасць кампетэнтным органам дзяржавы-члена, дзе знаходз цца гаспадарка, , так м чынам, падлягае с стэме кантролю, якая пав нна быць створана. дзяржавам -членам ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 Еўрапейскага парламента Савета (2) гэтым Рэгламентам. Кампетэнтныя органы пав нны мець магчымасць задн м л кам прызнаваць перыяды да даты паведамлення перыядам пераўтварэння тольк ў тых выпадках, кал гаспадарка або адпаведныя яе частк падвяргал ся агразкалаг чным мерам, як я падтрымл ваюцца фондам Саюза, або з'яўляюцца прыродным або сельскагаспадарчым тэрыторыям , як я на працягу перыяду ў не менш за тры гады не апрацоўвал ся прадуктам або рэчывам , не дазволеным для выкарыстання ў арган чнай вытворчасць .

(22) У мэтах забеспячэння якасць , прасочвальнасць , адпаведнасць з гэтым Палажэннем у дачыненн да арган чнай вытворчасць адаптацы да тэхн чных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты пав нны быць дэлегаваны Кам с ў дачыненн да далейшых прав лаў падзелу гаспадарак на арган чныя, у канверс неарган чная вытворчасць

адз нак.

(23) Выкарыстанне ан зуючага выпраменьвання, кланаванне жывёл штучна ндуцыраваныя пал пло дныя жывёлы або генетычна мадыф каваныя арган змы ("ГМА"), а таксама прадукты, вырабленыя з або з дапамогай ГМА, несумяшчальныя з канцэпцыяй арган чнай вытворчасць ўспрыманням спажыўцоў арган к прадукты. Таму такое выкарыстанне пав нна быць забаронена ў арган чнай вытворчасць .

(24) У мэтах падтрымк палягчэння выканання дадзенага Рэгламенту аператары пав нны прымаць прэвентыўныя меры на кожным этапе вытворчасць , падрыхтоўк распаўсюджвання, дзе гэта неабходна, для забеспячэння захавання б яразнастайнасць якасць глебы, прадух лення барацьбы з шкодн кам хвароб каб пазбегнуць негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, здароўе жывёл расл н. Яны таксама пав нны прымаць, дзе гэта неабходна, суразмерныя меры засцярог

(1) Рэгламент (ЕС) № 1107/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 21 кастрычн ка 2009 г. аб размяшчэнн расл н ахоўныя прадукты на рынку як я адмяняюць Дырэктывы Савета 79/117/ЕЕС 91/414/ЕЕС (ОJ L 309, 24.11.2009, стар. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) 2017/625 Еўрапейскага парламента Савета ад 15 сакав ка 2017 г. аб аф цыйным кантрол ншай аф цыйнай дзейнасць , якая праводз цца для забеспячэння прымянення заканадаўства аб харчовых прадуктах кармах, прав лаў здароўя дабрабыту жывёл, здароўя расл н завод ахоўныя прадукты, як я змяняюць рэгламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета, Рэгламенты Савета (ЕС) № 1/2005 (ЕС) № 1099 /2009 Дырэктывы Савета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС 2008/120/ЕС, а таксама аб адмене Рэгламентаў (ЕС) № 854/2004 (ЕС) № 882/2004 Еўрапейскага парламента Савета, Дырэктывы Савета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС 97/78/ЕС Рашэнне Савета 92/438/ЕЕС (Палажэнне аб аф цыйным кантрол) (OJ L 95, 7.4.2017, стар. 1).

як я знаходзяцца пад х кантролем, каб пазбегнуць забруджвання прадуктам або рэчывам, як я не дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем, каб пазбегнуць змешвання арганічных, пераходных неарганічных прадуктаў.

(25) Прадукты, вырабленыя ў перыяд пераходу, не павінны размяшчацца на рынку як арганічныя прадукты. Каб пазбегнуць рызык заблытаць ўвесці спажываўцаў у зман, гэтыя прадукты таксама не павінны прадавацца як прадукты пераходу, за выключэннем выпадкаў расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, харчовых прадуктаў расліннага паходжання кармоў расліннага паходжання, як я маюць толькі адзін інгрэдыент сельскагаспадарчай культуры, ва ўсіх выпадках пры ўмове, што перыяд пераходу не менш за 12 месяцаў да збору ўраджаю быў выкананы.

(26) У мэтах забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці з гэтым Рэгламентам адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павінны быць дэлегаваны Камісіяй у дачыненні да прав лаў канверсіі для ншых в даў жывёл.

(27) Падрабязныя правілы вытворчасці павінны быць устаноўлены ў дачыненні да расліннаводства, жывёлагадоўлі авакультуры, у тым ліку правілы збору дзікарослых расліннага багаўня, а таксама ў дачыненні да вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў кармоў, а таксама в на дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца у якасці прадуктаў харчавання або кармоў, каб забяспечыць гарманізацыю адпаведнасці з мэтам прынцыпам арганічнай вытворчасці.

(28) Паколькі арганічнае расліннаводства заснавана на харчаванні расліннагалюўным чынам праз экасістэму глебы, расліны павінны вырошчвацца на ўжывой глебе ў сувязі з падглебай карэнным пародам. Так м чынам, нельга дазваляць г драпоннае вытворчасць, а таксама вырошчванне раслін у кантэйнерах, мяшках або на градах, дзе карані не кантактуюць з жывой глебай.

(29) Аднак некаторыя метады вырошчвання, як я не звязаны з глебай, так я як вытворчасць прарослых насення або галовак цыкорыя вытворчасць джаркатыўных раслін траў у гаршках, як я прадаюцца ў гаршках спажываўцам, для якіх прынцып глебы павінна быць дазволена вырошчванне звязаных з сельскагаспадарчых культур, як я не прыстасаваныя або для якіх не снуе рызык ўвядзення спажываўцаў у зман адносна метаду вытворчасці. Каб палегчыць арганічную вытворчасць на больш ранняй стадыі росту раслін, варта таксама дазволіць вырошчванне расады або перасадкі ў кантэйнерах для далейшай перасадкі.

(30) Прынцып зямельнага вырошчвання сельскагаспадарчых культур харчавання раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму быў устаноўлены Рэгламентам (ЕС) № 834/2007. Некаторыя апэратары, аднак, разгарнулі эканамічную дзейнасць, вырошчваючы расліны на «размежаваных градах», былі сертыфікаваны як арганічныя ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 сваім нацыянальным ўладам. У рамках звычайнай заканадаўчай працэдуры 28 чэрвеня 2017 г. было дасягнута пагадненне аб тым, што арганічная вытворчасць павінна быць заснавана на харчаванні раслін у першую чаргу праз глебавую экасістэму быць звязана з глебай, што з гэтага моманту вырошчванне раслін на размежаваных градах больш не павінна быць дазволена. Дата. Для таго, каб даць апэратарам, як я разгарнулі такую эканамічную дзейнасць да гэтай даты, магчыма адаптавацца, м трэба дазволіць захаваць свае вытворчыя паверхні, калі яны былі сертыфікаваны як арганічныя ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 да гэтай даты х нацыянальным ўладам, на працягу наступных 10 гадоў пасля даты прымянення гэтага Рэгламенту. На падставе інфармацыі, прадстаўленай дзяржавам-членам ў Камісію, такая дзейнасць была дазволена ў Саюзе да 28 чэрвеня 2017 года толькі ў Фінляндыі, Швецыі і Даніі. Выкарыстанне размежаваных градаў у арганічнай сельскай гаспадарцы павінна быць прадметам справаздачы Камісіяй, якая павінна быць апублікаваная праз пяць гадоў пасля даты прымянення гэтага Палажэння.

(31) Арганічныя расліннаводства павінна прадугледжваць выкарыстанне метаду вытворчасці, як я прадухляюць або зводзяць да мінімуму ўклад у забруджванне навакольнага асяроддзя.

(32) У той час як неарганічная сельская гаспадарка мае больш знешніх сродкаў для адаптацыі да навакольнага асяроддзя для дасягнення аптымальнага росту сельскагаспадарчых культур, арганічныя сістэмы расліннаводства маюць патрэбу ў раслінным рэпрадуктыўным матэрыяле, зольным адаптавацца да ўстойлівасці да хвароб, разнастайным мясцовым глебавым класаматычным умовам да спецыфічных метады вырошчвання арганічнай сельскай гаспадаркі, як я спрыяюць развіццю арганічнага сектара. Так м чынам, важна распрацоўваць арганічныя раслінныя рэпрадуктыўны матэрыялы, прыдатны для арганічнай сельскай гаспадаркі.

(33) Што датычыцца краванія глебай ўнясення ўгнаенняў, неабходна ўдакладніць метады вырошчвання, дазволена ў вытворчасці арганічных раслін, а таксама вызначыць умовы для выкарыстання ўгнаенняў кандыцыянераў.

(34) Выкарыстанне сродкаў аховы раслін павінна быць значна абмежавана. Перавагу трэба аддаваць мерам па прадухваленні пашкоджанняў шкоднай камі пустазеллем метадам, якія не прадугледжваюць прымянення сродкаў абароны раслін, напрыклад, севазваротам. Неабходна кантраляваць наяўнасць шкоднай пустазелля, каб вырашыць, ці з'яўляецца любое ўмяшанне эканамічна экалагічна апраўданым. Тым не менш, выкарыстанне пэўных сродкаў абароны раслін павінна быць дазволена, калі такія метады не забяспечваюць належную абарону толькі калі гэтыя сродкі абароны раслін былі дазволены ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1107/2009 пасля хімічнага прызнання іх сумяшчальнасці з мэтай прыняцця арганічнай вытворчасці, у тым ліку ў тых выпадках, калі гэтыя прадукты былі дазволены з улікам абмежавальных умоў выкарыстання, адпаведна, дазволены ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем.

(35) У мэтах забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці з гэтым Палажэннем адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты павінны быць дэлежаваны Камісіяй ў дачыненні да пэўных адступленняў, выкарыстання пераходных або неарганічных раслін і рэпрадуктыўнага матэрыялу, пагадненні паміж аператарам сельскагаспадарчых гаспадарак, далейшыя меры па барацьбе з шкоднай камі пустазеллем, а таксама дадатковыя падрабязныя правы метады вырошчвання канкрэтных раслін і расліннаводства.

(36) Даследаванні ў Саюзе расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу, якія не адпавядаюць вызначэнню гатунку ў дачыненні да аднастайнасці, паказваюць, што могуць быць перавагі выкарыстання такога разнастайнага матэрыялу, у прыватнасці ў дачыненні да арганічнай вытворчасці, напрыклад, для скарачэння распаўсюджвання хвароб, для павышэння ўстойлівасці павелічэння біязнастайнасці.

(37) Такім чынам, раслінны рэпрадукцыйны матэрыял, які не належыць да гатунку, а належыць да групы раслін у межах аднаго батанічнага таксона з высокай узроўнем генетычнай фенатыпчнай разнастайнасці паміж асобнымі рэпрадукцыйнымі адзінкамі, павінны быць даступны для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

Па гэтай прычыне аператарам павінна быць дазволена гандляваць раслінным рэпрадукцыйным матэрыялам з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу без неабходнасці выконваць патрабаванні да рэгістрацыі без неабходнасці выконваць катэгорыі сертыфікацыі папярэдняга базавага, базавага сертыфікаванага матэрыялу або патрабаванні да новых катэгорыі, устаноўленыя ў Дырэктывах Савета 66/401/ЕЭС (1), 66/402/ЕЭС (2), 68/193/ЕЭС (3), 98/56/ЕЭС (4), 2002/53/ЕЭС (5), 2002/54/ЕЭС (6), 2002/55/ЕЭС (7), 2002/56/ЕЭС (8), 2002/57/ЕЭС (9), 2008/72/ЕЭС (10) 2008/90/ЕЭС (11), або ў актах, прынятых у адпаведнасць з гэтым Дырэктывам.

Гэты маркетынг павінна адбывацца пасля паведамлення адказным органам, названым у гэтых дырэктывах, пасля прыняцця Камісіяй гарманізаваных патрабаванняў да такіх матэрыялаў пры ўмове, што яны адпавядаюць гэтым патрабаванням.

(38) У мэтах забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці з гэтым Рэгламентам адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павінны быць дэлежаваны Камісіяй ў дачыненні да ўстаўлення пэўных прав лаў вытворчасці збыту расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу арганічны неаднародны матэрыял асобных родаў або в даў.

(39) Для таго, каб задаволіць патрэбы вытворцаў арганічнай прадукцыі, спрыяць даследаванням распрацоўваць арганічныя гатункі, прыдатныя для арганічнай вытворчасці, прымаючы пад увагу спецыфічныя патрэбы мэты арганічнай сельскай гаспадаркі, такія як павышэнне генетычнай разнастайнасці, ўстойлівасці да хвароб або талерантнасці адаптацыі да разнастайнага мясцовага глебава-кліматичнага матэрыялу, а таксама гарманізаваных умоў,

(1) Дырэктыва Савета 66/401/ЕЭС ад 14 чэрвеня 1966 г. аб маркетынгу насення кармавых раслін (ОJ L 125, 11.7.1966, с. 2298).

(2) Дырэктыва Савета 66/402/ЕЭС ад 14 чэрвеня 1966 г. аб маркетынгу насення збожжавых культур (ОJ L 125, 11.7.1966, с. 2309).

(3) Дырэктыва Савета 68/193/ЕЭС ад 9 красавіка 1968 г. аб маркетынгу матэрыялу для вегетатыўнага размнажэння в награднай лазы (ОJ L 93, 17.4.1968, с. 15).

(4) Дырэктыва Савета 98/56/ЕЭС ад 20 ліпеня 1998 г. аб маркетынгу матэрыялу для размнажэння дэкарэтыўных раслін (ОJ L 226, 13.8.1998 г., стар. 16).

(5) Дырэктыва Савета 2002/53/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб агульным каталогу гатункаў в даў сельскагаспадарчых раслін (ОJ L 193, 20.7.2002, с. 1).

(6) Дырэктыва Савета 2002/54/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб маркетынгу насення буракоў (ОJ L 193, 20.7.2002, стар. 12).

(7) Дырэктыва Савета 2002/55/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб маркетынгу насення гародніны (ОJ L 193, 20.7.2002, стар. 33).

(8) Дырэктыва Савета 2002/56/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб маркетынгу насеннай бульбы (ОJ L 193, 20.7.2002, стар. 60).

(9) Дырэктыва Савета 2002/57/ЕЭС ад 13 чэрвеня 2002 г. аб маркетынгу насення алейных кудзелістых раслін (ОJ L 193, 20.7.2002 г., стар. 74).

(10) Дырэктыва Савета 2008/72/ЕЭС ад 15 ліпеня 2008 г. аб маркетынгу размнажэння пасадкавага матэрыялу агародніны, акрамя насення (ОJ L 205, 1.8.2008, стар. 28).

(11) Дырэктыва Савета 2008/90/ЕЭС ад 29 верасня 2008 г. аб маркетынгу матэрыялу для размнажэння плодовых раслін і плодовых раслін, прызначаных для вытворчасці садавы (ОJ L 267, 8.10.2008, стар. 8).

часовы эксперимент пав нен быць арган заваны ў адпаведнасць з Дырэктывам 66/401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС, 68/193/ЕЕС, 2002/53/ЕС, 2002/54/ЕС, 2002/55/ЕС, 2002/56/ЕС, 2002/57/ЕС, 2008/72/ЕС 2008/90/ЕС. Гэты часовы эксперимент пав нен доўжыцца сем гадоў, уключаць дастатковую колькасць расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу падлягаць штогадовай справаздачнасць . Гэта пав нна дапамагчы ўсталяваць крытэры для ап сання характарыстык гэтага матэрыялу вызначыць умовы вытворчасць збыту гэтага матэрыялу.

- (40) Пакольк жывёлагадоўля, натуральна, прадугледжвае к раванне сельскагаспадарчым ўгоддзям , дзе гной выкарыстоўваецца для харчавання расл наводства, беззямельная жывёлагадоўля пав нна быць забароненая, за выключэннем пчалярства. Пры выбары парод трэба заахвочваць выбар характарыстык, важных для арган чнай сельскай гаспадарк , так х яка высокая ступень генетычнай разнастайнасць , здольнасць адаптавацца да мясцовых умоў ўстойл васць да хвароб.
- (41) Арган чныя жывёлы не заўсёды даступныя ў дастатковай колькасць якасць , каб задавол ць патрэбы фермераў, як я жадаюць упершыню стварыць статак або статак або павял чыць або абнав ць пагалоўе. Так м чынам, пры пэўных умовах пав нна быць магчымасць перавоз ць жывёл, як я не вырошчваюцца арган чна, у арган чную вытворчасць.
- (42) Жывёлы трэба карм ць кармавым матэрыялам , вырабленым ў адпаведнасць з прав лам арган чнай вытворчасць пераважна з уласных гаспадарак фермера, з ул кам ф з ялаг чных патрэбаў жывёлы. Тым не менш, фермерам пав нна быць прадастаўлена магчымасць пры пэўных умовах выкарыстоўваць таксама кармы, як я паступаюць з х уласных гаспадарак. Акрамя таго, каб забяспечыць асноўныя патрэбы ў харчаванн жывёлы, фермерам пав нна быць дазволена выкарыстоўваць некаторыя кармавыя матэрыялы м кробнага або м неральнага паходжання або некаторыя кармавыя дабаўк тэхналаг чныя дапаможн к ў дакладна вызначаных умовах.
- (43) К раванне здароўем жывёл пав нна ў асноўным грунтавацца на праф лактыцы хвароб. Акрамя таго, неабходна прымяняць спецыяльныя меры ачыстк дзэ нфекцы . Праф лактычнае выкарыстанне х м чна с нтэзаваных алапатычных лекаў, у тым л ку антыб ётыкаў, не пав нна быць дазволена ў арган чнай вытворчасць . У выпадку хваробы або траўмы жывёлы, як я патрабуюць неадкладнага лячэння, выкарыстанне так х прадуктаў пав нна быць абмежавана да м н муму, неабходна для аднаўлення дабрабыту жывёлы. У так х выпадках, каб гарантаваць цэласнасць арган чнай вытворчасць для спажывуцоў, аф цыйны перыяд адмены пасля выкарыстання так х лекавых сродкаў, як пазначана ў адпаведным заканадаўстве Саюза, пав нен у два разы перавышаць звычайны перыяд адмены мець м н мальную працягласць 48 гадз н.
- (44) Арган чныя ўмовы ўтрымання жывёлы спосабы вырошчвання пав нны задавальняць паводн цк я патрэбы жывёл забяспечваць высок ўзровень дабрабыту жывёл, некаторыя аспекты якога пав нны выходз ць за рамк стандартаў дабрабыту жывёл Саюза, як я прымяняюцца да жывёлагадоўл ў цэлым. У большасць выпадкаў жывёла пав нна мець пастаянны доступ да адкрытых пляцовак для прагулак. Неабходна пазбягаць любых пакут, болю або дыстрэсу або звесць х да м н муму на ўс х этапах жыцця жывёл. Прывязванне калецтва, напрыклад куп раванне хвастоў у авечак, абрэзка дзюбы ў першыя тры дн жыцця распусканне бутонаў, пав нны быць магчымыя тольк з дазволу кампетэнтных органаў тольк пры пэўных умовах.
- (45) Пакольк арган чная вытворчасць з'яўляецца найбольш разв тай для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз, парнакапытных, галёнак св ней, а таксама для хатняй птушк , трусой пчол, да гэтых в даў пав нны прымяняцца дадатковыя падрабязныя прав лы вытворчасць . Для гэтых в даў неабходна, каб Кам с я ўстанав ла пэўныя патрабаванн , важныя для вытворчасць гэтых жывёл, так як патрабаванн да шчыльнасць пагалоўя, м н мальных паверхняў характарыстык, а таксама тэхн чныя патрабаванн да ўтрымання. Для ншых в даў так я патрабаванн пав нны быць устаноўлены пасля таго, як да гэтых в даў прымяняюцца дадатковыя падрабязныя прав лы вытворчасць .
- (46) У мэтах забеспячэння якасць , адсочвання, адпаведнасць з гэтым Рэгламентам адаптацы да тэхн чных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты пав нны быць дэлежаваны Кам с ў дачыненн да скарачэння адступленняў, як я тычацца паходжання жывёл, абмежаванняў на арган чныя азот, звязаны з агульнай шчыльнасцю жывёлы, кармленнем пчал ных сем'яў, дапушчальным метадам дзэ нфекцы пчалын коў, метадам сродкам барацьбы з Varroa destructor, а таксама падрабязным прав лам жывёлагадоўл ншых в даў.
- (47) Гэты Рэгламент адлюстроўвае мэты новай Агульнай рыбалоўнай пал тык ў дачыненн да аквакультуры, якая адыгрывае ключавую ролю ў забеспячэнн ўстойл вай, доўгатэрм новай харчовай бяспек , а таксама росту занятасць , адначасова зн жаючы ц ск на запасы дз кай рыбы ў кантэксце росту сусветнага попыту на водную ежу. Паведамленне Кам с ад 29 красав ка 2013 г. аб стратэг чных прынцыпах устойл вага разв цця аквакультуры ЕС падкрэсл вае асноўныя праблемы, з як м сутыкаецца аквакультура ў Саюзе, яе патэнцыял для росту. Гэта паведамленне вызначае арган чную аквакультуру як асabl ва перспектыўны сектар падкрэсл вае канкурэнтныя пераваг , як я вын каюць з арган чнай сертыф кацы .

- (48) Арган чная аквакультура з'яўляецца адносна новай сферай арган чнай вытворчасці ў параўнанні з арган чнай сельскай гаспадаркай, дзе снуге вялікі вопыт на ўзроўні ферм. Улічваючы рост цэнаў на кавасці спажываўцаў да арган чных прадуктаў аквакультуры, верагодны далейшы рост хуткасці пераводу аквакультурных адзінкаў на арган чную вытворчасць. Гэта прывядзе да павелічэння вопыту, тэхнічных ведаў развіцця з паліпшэннем арган чнай аквакультуры, што павялічыць адлюстравана ў правах вытворчасці.
- (49) Арган чная аквакультура павялічыць заснаваная на вырошчванні маладняку, як паходзіць з арган чных вытворчых адзінкаў. Арган чная аквакультурная жывёлы для гадоў або вырошчвання не заўсёды даступныя ў дастатковай колькасці якасці, каб задаволіць патрэбы апэратараў, якія вырошчваюць аквакультурных жывёл. Пры пэўных умовах павялічыць магчымасць перавозіць да калі або неарган чных жывёл аквакультуры ў арган чную вытворчасць.
- (50) У мэтах забеспячэння якасці, адсочвання, адпаведнасці з гэтым Рэгламентам адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павялічыць дэлегаваны Камісія ў дачыненні да кармоў для аквакультурных жывёл ветэрынарнага лячэння гэтых жывёл, ў выкананне падрабязных умоў для краваня маткавым пагалоўем, гадоў вытворчасці маладняку.
- (51) Апэратары, якія вырабляюць арган чныя прадукты харчавання або кармы, павялічыць прытрымлівацца адпаведных працэдур, заснаваных на сяматычнай дэнтыфікацыі крытычных этапаў апрацоўкі, каб пераканацца, што апрацаваныя прадукты адпавядаюць правам арган чнай вытворчасці. Перапрацаваныя арган чныя прадукты павялічыць вырабляцца з выкарыстаннем метадаў апрацоўкі, якія гарантуюць захаванне арган чных характарыстык якасці прадуктаў на ўсіх этапах арган чнай вытворчасці.
- (52) Павялічыць устаноўлены палажэнні, якія тычацца складу апрацаваных арган чных харчовых прадуктаў кармоў. У прыватнасці, такая ежа павялічыць вырабляцца ў асноўным з арган чных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў або з іншых арган чных інгрэдыентаў, якія ўваходзяць у сферу дзеяння гэтага Палажэння, з абмежаванай магчымасцю выкарыстання некаторых неарган чных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, указаных у гэтым Палажэнні. Акрамя таго, толькі пэўныя прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем, павялічыць дазволены для выкарыстання ў вытворчасці апрацаваных арган чных прадуктаў харчавання кармоў.
- (53) У мэтах забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці з гэтым Рэгламентам адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты павялічыць дэлегаваны Камісія ў дачыненні да папярэдніх прафлактычных мер, якія павялічыць прыняты апэратарам, якія вырабляюць апрацаваныя прадукты харчавання або кармы, у дачыненні да тыпу складу прадуктаў рэчываў, якія дазволеныя для выкарыстання ў апрацаваных харчовых прадуктах, а таксама ўмоў, пры якіх яны могуць выкарыстоўвацца, ў дачыненні да разліку працэнтнага ўтрымання сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, уключаючы спецыфікацыю дабаўкі, дазволеныя для выкарыстання ў арган чнай вытворчасці, якія ялічацца сельскагаспадарчым інгрэдыентам з гэтай разліку працэнта, якога неабходна дасягнуць, каб апасаць прадукт арган чны ў гандлёвым апасанні.
- (54) Арган чнае вно павялічыць падпарадкоўвацца адпаведным правам адносна апрацаваных арган чных прадуктаў. Аднак, паколькі вно з'яўляецца асабліва важнай катэгорыяй арган чных прадуктаў, дадатковыя падрабязныя правы вытворчасці павялічыць устаноўлены спецыяльна для арган чнага вно. Арган чнае вно павялічыць вырабляцца цалкам з арган чнай сыравіны, павялічыць дазволена дадаваць толькі пэўныя прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем. Выкарыстанне пэўных аналагаў чных метадаў, працэсаў апрацовак пры вытворчасці арган чнага вно павялічыць забаронена. Іншыя практыкі, працэсы метады лячэння павялічыць дазволены пры дакладна вызначаных умовах.
- (55) У мэтах забеспячэння якасці, прасочвальнасці, адпаведнасці з гэтым Палажэннем адаптацыі да тэхнічных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павялічыць дэлегаваны Камісія ў дачыненні да вызначэння дадатковых забароненых аналагаў чных метадаў, працэсаў апрацовак ў дачыненні да ўнясення змяненняў у спіс дазволеных аналагаў чных метадаў, працэсаў апрацовак.
- (56) Першапачаткова дрожджы не лічыцца сельскагаспадарчым інгрэдыентам у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 таму не ўлічваліся ў сельскагаспадарчым складзе арган чных прадуктаў. Аднак Рэгламент Камісія (ЕС) № 889/2008 (1) унёс абавязак разглядаць дрожджы дражджавыя прадукты ў якасці сельскагаспадарчых інгрэдыентаў для

(1) Рэгламент Камісія (ЕС) № 889/2008 ад 5 верасня 2008 г., які ўстанаўлівае падрабязныя правы выканання Рэгламенту Савета (ЕС) № 834/2007 аб арган чнай вытворчасці маркіроўцы арган чных прадуктаў у дачыненні да арган чнай вытворчасці, маркіроўкі кантролю (OJ L 250, 18.9.2008, стар. 1).

мэты арган чнай вытворчасц з 31 снежня 2013 г. Адпаведна, з 1 студзеня 2021 г. тольк арган чна вырабленыя субстраты пав нны выкарыстоўвацца ў вытворчасц арган чных дрожджаў для выкарыстання ў якасц харчовых прадуктаў кармоў. Акрамя таго, тольк пэўныя прадукты рэчывы пав нны быць дазволены для выкарыстання ў яго вытворчасц , кандытарск м вырабе рэцэптуры.

- (57) У мэтах забеспячэння якасц , прасочвальнасц , адпаведнасц з гэтым Палажэннем адаптацы да тэхн чных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты пав нны быць дэлежаваны Кам с ў дачыненн да дадатковых дэтальвых прав лаў вытворчасц дрожджаў.
- (58) У той час як гэты Рэгламент пав нен гарман заваць прав лы арган чнай вытворчасц ў Саюзе для ўс х прадуктаў, як я ўваходзяць у сферу яго дзеяння, пав нен устанав ць падрабязныя прав лы вытворчасц для розных катэгорый прадуктаў, тольк на больш позн м этапе будзе магчыма прыняць пэўныя прав лы вытворчасц , так як дадатковыя дэтальвыя прав лы вытворчасц для ншых в даў жывёл або для прадуктаў, як я не адносяцца да катэгорый, для як х дэтальвыя прав лы вытворчасц был выкладзены ў дадзеным Палажэнн . Пры адсутнасц так х прав лаў вытворчасц на ўзроўн Саюза, дзяржавы-члены ўсё яшчэ пав нны мець магчымасць устанавіць ваць нацыянальныя прав лы для ўласнай нацыянальнай вытворчасц пры ўмове, што гэтыя прав лы не супярэчаць гэтаму Рэгламенту. Аднак дзяржавы-члены не пав нны прымяняць гэтыя нацыянальныя прав лы да прадуктаў, як я вырабляюцца або прадаюцца ў ншых дзяржавах-членах, кал гэтыя прадукты адпавядаюць гэтаму Рэгламенту. Пры адсутнасц так х нацыянальных дэтальвых прав лаў вытворчасц , апэратары пав нны прынамс выконваць агульныя прав лы вытворчасц прынцыпы арган чнай вытворчасц , накольк гэтыя прав лы прынцыпы могуць прымяняцца да адпаведных прадуктаў, пры размяшчэнн так х прадуктаў на рынку з умовам маючы на ўвазе арган чную вытворчасць.
- (59) Для таго, каб прыняць да ўваг любую будучую патрэбу ў спецыяльных прав лах вытворчасц для прадуктаў, чыя вытворчасць не падпадае н пад адну з катэгорый спецыяльных прав лаў вытворчасц , выкладзеных у гэтым Рэгламенце, а таксама для забеспячэння якасц , адсочвання, адпаведнасц з гэтым Рэгламентам , адпаведна, адаптацы да тэхн чных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлежаваны Кам с ў дачыненн да ўстанаўлення дэтальвых прав лаў вытворчасц , а таксама прав лаў аб абавязку пераўтварэння для так х прадуктаў.
- (60) Выключэнн з прав лаў арган чнай вытворчасц пав нны быць прадугледжаны тольк ў выпадку катастроф чных абстав наў. Для таго, каб дазвол ць працягваць або аднаўляць арган чную вытворчасць у так х выпадках, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлежаваны Кам с ў дачыненн да ўстанаўлення крытэрыяў для вызначэння таго, ц можна квал ф каваць с туацыю як катастроф чныя абстав ны, а таксама спецыяльныя прав лы, у тым л ку магчымыя адступленне ад дадзенага Рэгламенту, аб тым, як дзяржавы-члены пав нны змагацца з так м катастроф чным абстав нам аб патрабаваннях неабходнага ман торынгу справаздачнасц ў так х выпадках.
- (61) Пры пэўных умовах арган чныя прадукты, прадукты пераўтварэння неарган чныя прадукты можна зб раць транспартаваць адначасова. Для належнага падзелу арган чных прадуктаў, прадуктаў пераўтварэння неарган чных прадуктаў падчас х апрацоўк каб пазбегнуць змешвання, пав нны быць устаноўлены спецыяльныя палажэнн .
- (62) У мэтах забеспячэння цэласнасц арган чнай вытворчасц адаптацы да тэхн чных распрацовак Кам с пав нны быць дэлежаваны паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты ў дачыненн да прав лаў упакоўк транспарц роўк арган чных прадуктаў.
- (63) Выкарыстанне ў арган чнай вытворчасц пэўных прадуктаў або рэчываў у якасц актыўных рэчываў, як я будуць выкарыстоўвацца ў сродках аховы расл н, як я падпадаюць пад дзеянне Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009, угнаеннях, кандыцыянерах глебы, пажыўных рэчывах, неарган чных кампанентах жывёл харчаванне рознага паходжання, кармавыя дабаўк , тэхналаг чныя дапаможн к прадукты для ачыстк дэз нфекцы пав нны быць абмежаваныя да м н муму падпарадкоўвацца асабл вым умовам, выкладзеным у гэтым Палажэнн . Той жа падыход пав нен прытрымл вацца ў дачыненн да выкарыстання прадуктаў рэчываў у якасц харчовых дабавак тэхналаг чных дапаможн каў ў дачыненн да выкарыстання незкалаг чных сельскагаспадарчых нгрэдыентаў у вытворчасц апрацаваных арган чных прадуктаў харчавання. Так м чынам, любое магчымае выкарыстанне так х прадуктаў рэчываў у арган чнай вытворчасц ў цэлым, ў вытворчасц апрацаваных арган чных харчовых прадуктаў у прыватнасц , пав нна быць вызначана ў адпаведнасц з прынцыпам , выкладзеным ў гэтым Рэгламенце, пэўным крытэрыям .
- (64) У мэтах забеспячэння якасц , адсочвання адпаведнасц дадзенаму Рэгламенту ў дачыненн да арган чнай вытворчасц ў цэлым вытворчасц перапрацаваных арган чных прадуктаў харчавання ў прыватнасц , а таксама для забеспячэння адаптацы да тэхн чных распрацовак, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлежаваны Кам с ў дачыненн да дадатковых крытэрыяў для дазволу прадуктаў рэчываў для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц ў цэлым ў вытворчасц апрацаваных арган чных харчовых прадуктаў у прыватнасц , а таксама крытэрыяў для адмены так х дазволаў.

- (65) У мэтах забеспячэння доступу да сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, калі такія інгрэдыенты недаступны ў арганічнай форме ў дастатковай колькасці для вытворчасці перапрацаванай арганічнай ежы, дзяржавы-члены таксама павінны мець магчымасць дазволіць выкарыстанне неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў у адпаведнасць з напэўных умовах на абмежаваны перыяд.
- (66) Каб стымуляваць арганічную вытворчасць задаволіць патрэбу ў надзейных дадзеных, неабходна збраць распаўсюджваць інфармацыю даныя аб наяўнасці на рынку арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслінага рэпрадуктыўнага матэрыялу, атрыманага пры канверсіі, для арганічных жывёл маладняку для арганічнай аквакультуры, фермерам аператарам. З гэтай мэтай дзяржавы-члены павінны забяспечыць стварэнне рэгулярна абнаўляемых баз дадзеных с'стэм з такой інфармацыяй на хатэрыторыях, а Камісія павінна зрабіць такую інфармацыю публічнай.
- (67) У мэтах забеспячэння захавання патрабаванняў да арганічнай вытворчасці забеспячэння даверу спажывецкай да гэтага метаду вытворчасці, неабходна, каб аператары інфармавалі кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантралюючыя органы або кантрольныя органы аб выпадках падазрэнняў на адсутнасць адпаведнасці дадзеным Палажэнню, якое абгрунтавана або не можа быць ласавана, у дачыненні да прадукцыі, якую яны вырабляюць, рыхтуюць, імпартауюць або атрымліваюць ад іншых аператараў. Такое падазрэнне можа, у прыватнасці, узнікнуць з-за наяўнасці прадукту або рэчывы, якія не дазволены для выкарыстання ў вытворчасці прадукту, які прызначаны для выкарыстання або продажу як арганічны або пераходны прадукт. Аператары павінны інфармаваць кампетэнтныя органы, калі яны могуць абгрунтаваць падазрэнне ў неадпаведнасці або калі яны не могуць ласаванаць такое падазрэнне. У такіх выпадках адпаведныя прадукты не павінны размяшчацца на рынку як арганічныя або пераходныя прадукты да таго часу, пакуль падазрэнне не можа быць ласавана. Аператары павінны супрацоўнічаць з кампетэнтнымі органамі, пры неабходнасці, з кантралюючымі органамі або кантрольнымі органамі ў выяўленні прычын такога неадпаведнасці.
- (68) Каб пазбегнуць забруджвання арганічнай вытворчасці прадуктамі або рэчывамі, якія не былі дазволены Камісіяй для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў напэўных мэтах, аператары павінны прымаць прапарцыйныя адпаведныя меры, якія знаходзяцца пад кантролем, для выяўлення пазбегнуць рызык такога заражэння. Такія меры неабходна рэгулярна пераглядаць пры неабходнасці карэктаваць.
- (69) У мэтах забеспячэння ўзгодненага падыходу ва ўсім Саюзе ў дачыненні да мер, якія павінны быць прыняты ў выпадку падазрэння на неадпаведнасці, асабліва калі такое падазрэнне ўзнікае з-за прысутнасці недазволеных прадуктаў рэчываў у арганічных або ў-прадукты пераўтварэння, каб пазбегнуць нявызначанасці для аператараў, кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантралюючыя органы або кантрольныя органы, павінны правесці аф цыйнае расследаванне ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) 2017/625, каб правесці адпаведнасць патрабаванням да арганічнай вытворчасці. У канкрэтным выпадку падазрэння на неадпаведнасці з-за наяўнасці несанкцыянаваных прадуктаў або рэчываў расследаванне павінна вызначыць крыніцу прычыну прысутнасці такіх прадуктаў або рэчываў, каб пераканацца, што аператары выконваюць патрабаванні для арганічнай вытворчасці, у прыватнасці, не выкарыстоўвалі прадукты або рэчывы, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, пераканацца, што гэтыя аператары прынялі прапарцыйныя належныя меры засцярогі, каб пазбегнуць забруджвання арганічнай вытворчасці такімі прадуктамі рэчывамі. Такія расследаванні павінны быць прапарцыйныя меркаванаму неадпаведнасці, такім чынам, павінны быць завершаныя як мага хутчэй на працягу разумнага перыяду з улікам даўгавечнасці прадукту складанасці справы. Яны могуць уключаць у сябе любыя метады метады аф цыйнага кантролю, якія ласавана метаазгодным для эфектыўнага ласавання дацы або пацверджання, без ласавання хатрымак, любых падазрэнняў у невыкананні гэтага Палажэння, уключаючы выкарыстанне любой адпаведнай інфармацыі, якая дазволіла ласавана даваць або пацвердзіць любое падазрэнне ў неадпаведнасці без праверкі на месцы.
- (70) Прысутнасць прадуктаў або рэчываў, не дазволеных для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, у прадуктах, якія прадаюцца як арганічныя або пераходныя, а таксама меры, прынятыя ў гэтай сувязі, павінны быць прадметам далейшага назірання дзяржавамі-членамі Камісіі. Такім чынам, Камісія павінна прадставіць справаздачу Еўрапейскаму парламенту Савету праз чатыры гады пасля даты прымянення гэтага Рэгламента, заснаваную на інфармацыі, сабранай дзяржавамі-членамі аб выпадках, калі былі даследаваны несанкцыянаваныя прадукты рэчывы ў арганічнай вытворчасці. Такія справаздачы можа суправаджацца, пры неабходнасці, заканадаўчай прапановай для далейшай гарманізацыі.

(71) Пры адсутнасці такой далейшай гарманізацыі дзяржавы-члены, якія распрацавалі падыходы, каб пазбегнуць продажу прадуктаў, якія ўтрымліваюць пэўны ўзровень прадуктаў або рэчываў, не дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў пэўных мэтах, у якасці арганічных або канверсіўных прадуктаў, павольнае магчымасць прымяняць гэтыя падыходы. Аднак для забеспячэння свабоднага перамяшчэння арганічных пераходных прадуктаў на ўнутраным рынку Саюза такія падыходы не павольна забараняць, абмяжоўваюць або перашкаджаць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у адпаведнасці з гэтым Палажэннем. Такім чынам, такія падыходы павольна прымяняцца толькі да прадуктаў, вырабленых на тэрыторыі дзяржавы-члена, якая вырашыла прымяняць гэты падыход. Дзяржавы-члены, якія вырашылі выкарыстаць гэтую магчымасць, павольна неадкладна праінфармаваць Камісію.

(72) У дадатак да абавязальнасцяў у дачыненні да мер, якія павольна быць прынятыя аператарамі, якія вырабляюць, рыхтуюць, імпартавуюць або выкарыстоўваюць арганічныя прадукты, прадукты пераўтварэння, а таксама кампетэнтным арганам або, пры неабходнасці, кантралюючым арганам або кантрольным арганам, устаноўленых у гэтым Рэгламенце каб пазбегнуць забруджвання арганічных прадуктаў або прадуктаў пераходу прадуктаў або рэчываў, не дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, дзяржавы-члены таксама павольна мець магчымасць прымаць іншыя адпаведныя меры на сваёй тэрыторыі, каб пазбегнуць ненаўмыснай прысутнасці недазволена прадуктаў рэчывы ў арганічнай сельскай гаспадарцы. Дзяржавы-члены, якія вырашылі выкарыстаць гэтую магчымасць, павольна неадкладна праінфармаваць Камісію іншыя дзяржавы-члены.

(73) Марк роўка сельскагаспадарчай прадукцы харчовых прадуктаў павольна падпарадкоўвацца агульным правілам, выкладзеным у Рэгламенце (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета (1), у прыватнасці, палажэнням, накіраваным на прадухваленне марк роўка што можа забытаць або ўвесці спажываючы ў зман. Акрамя таго, у гэтым Рэгламенце павольна быць выкладзены спецыяльныя палажэнні, якія тычацца марк роўка арганічных прадуктаў прадуктаў пераходу. Яны павольна забараняць як нтарэсы аператараў у правільнай дэнтыфікацыі прадукцы на рынку ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі, так нтарэсы спажываючы ў магчымасць рабчыць усвядомлены выбар.

(74) Адпаведна, тэрмы, якія выкарыстоўваюцца для абазначэння арганічных прадуктаў, павольна быць абаронены ва ўсім Саюзе ад х выкарыстання ў марк роўцы неарганічных прадуктаў, незалежна ад мовы, якая выкарыстоўваецца. Гэтая абарона таксама павольна прымяняцца да звычайных вытворных або памяншальных слоў ад гэтых тэрмаў, незалежна ад таго, выкарыстоўваюцца яны асобна або ў спалучэнні.

(75) Апрацаваныя харчовыя прадукты павольна марк роўка як арганічныя толькі тады, калі ўсе або амаль усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання з'яўляюцца арганічнымі. Каб заахоўваць выкарыстанне арганічных нгрэдыентаў, таксама павольна быць магчымасць спасылацца на арганічную вытворчасць толькі ў спісе нгрэдыентаў перапрацаванай ежы, калі выконваюцца пэўныя ўмовы, у прыватнасці, што ежа, працякую дзе гаворка, адпавядае пэўным правілам арганічнай вытворчасці. Таксама павольна быць устаноўлены спецыяльныя палажэнні аб марк роўцы, якія дазваляюць аператарам дэнтыфікаваць арганічныя нгрэдыенты, якія выкарыстоўваюцца ў прадуктах, якія складаюцца ў асноўным з нгрэдыентаў, якія паходзяць з палявання або рыбалкі.

(76) Перапрацаваныя корму павольна марк роўка як арганічныя толькі тады, калі ўсе або амаль усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання арганічныя.

(77) Для таго, каб стварыць яснасць для спажываючы на ўсім рынку Саюза, выкарыстанне лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза павольна быць абавязковым для ўсіх расфасаваных арганічных прадуктаў харчавання, якія вырабляюцца ў Саюзе. Акрамя таго, павольна быць магчымасць выкарыстоўваць гэты лагатып на добраахвотнай аснове ў выпадку нерасфасаваных арганічных прадуктаў, якія вырабляюцца ў межах Саюза, ў выпадку любых арганічных прадуктаў, імпартаваных з трэціх краін, а таксама ў фармацыйных адукацыйных мэтах. Мадэль лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрасаюза павольна быць выкладзена.

(78) Аднак, каб не ўводзіць спажываючы ў зман адносна арганічнай прыроды ўсяго прадукту, мэтазгодна абмежаваць выкарыстанне гэтага лагатыпа прадуктамі, якія змяшчаюць толькі або амаль толькі арганічныя нгрэдыенты. Таму не павольна быць дазволена выкарыстоўваць яго ў марк роўцы прадуктаў пераходу або перапрацаваных прадуктаў, у якіх менш за 95% па масе нгрэдыентаў сельскагаспадарчага паходжання з'яўляюцца арганічнымі.

(1) Рэгламент (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета ад 25 кастрычніка 2011 г. аб прадастаўленні спажывацям інфармацыі аб харчовых прадуктах, які ўносіць змяненні ў рэгламенты (ЕС) № 1924/2006 (ЕС) № 1925/2006 ад Еўрапейскага парламента Савета, а таксама аб адмене Дырэктывы Камісіі 87/250/ЕЭС, Дырэктывы Савета 90/496/ЕЭС, Дырэктывы Камісіі 1999/10/ЕС, Дырэктывы 2000/13/ЕС Еўрапейскага парламента Савета, Камісіі Дырэктывы 2002/67/ЕС 2008/5/ЕС Рэгламент Камісіі (ЕС) № 608/2004 (ОJ L 304, 22.11.2011, стар. 18).

- (79) Каб пазбегнуць любой магчымай блытаніны сярод спажывцоў адносна саюзнага і несаюзнага паходжання прадукту, кожны раз, калі выкарыстоўваецца лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза, спажывцы павінны быць праінфармаваныя аб месцы, дзе знаходзіцца сельскагаспадарчая сыравіна, з якой вырабляецца прадукт. Складаецца з гаспадарак. У гэтым кантэксце варта дазваляць спасылка на акамулятуру на этыкетцы прадуктаў з арганічнай акамулятуры замест спасылкі на сельскую гаспадарку.
- (80) У мэтах забеспячэння яснасці для спажывцоў забеспячэння перадачы мадэльнай інфармацыі паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павінны быць дэлежаваны Камісіяй дачыненна да ўстанаўлення дадатковых прав лаўмарк роўк арганічных прадуктаў ўнясення змяненняў у пералік тэрмінаў, які адносяцца да арганічнай вытворчасці, выкладзены ў гэтым Рэгламенце, лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза правілы, які адносяцца да гэтага.
- (81) Некаторыя прадукты і рэчывы, якія выкарыстоўваюцца ў сродках аховы раслін або ў якасці ўгнаенняў, не павінны падпадаць пад сферу дзеяння гэтага Рэгламенту, так мчынам, у прынцыпе не павінны падпарадкоўвацца правіламі гэтага Рэгламенту, у тым ліку правіламі марк роўк. Аднак, паколькі гэтыя прадукты і рэчывы гуляюць важную ролю ў арганічнай сельскай гаспадарцы іх выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці падлягае дазволу ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, паколькі на практыцы з'явіліся пэўныя невызначаныя ў дачыненне да іх марк роўк, у прыватнасці ў дачыненне да выкарыстання тэрмінаў, які адносяцца да арганічнай вытворчасці, павінны быць ясна, што калі такія прадукты або рэчывы дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем, яны могуць быць маркіраваны адпаведным чынам.
- (82) Арганічная вытворчасць заслугоўвае даверу, толькі калі суправаджаецца эфектыўнай праверкай кантролем на ўсех этапах вытворчасці, перапрацоўка і размеркаванне.
- (83) Канкрэтныя патрабаванні да аператараў павінны быць устаноўлены для забеспячэння адпаведнасці дадзенаму Рэгламенту. У прыватнасці, неабходна прадугледзець апавяшчэнне аб дзейнасці аператара ў кампетэнтныя органы і стэму сертыфікацыі для дэнтывацыі аператараў, якія выконваюць правілы арганічнай вытворчасці марк роўк арганічных прадуктаў. Гэтыя палажэнні павінны ў прынцыпе таксама прымяняцца да любых субпадрадчыкаў адпаведных аператараў, за выключэннем выпадкаў, калі субпадрадная дзейнасць цалкам інтэграваная ў асноўную дзейнасць субпадрадлага аператара кантралююцца ў гэтым кантэксце. Празрыстасць і стэму сертыфікацыі павінны быць забяспечаны шляхам патрабавання да дзяржаў-членаў абнародаваць спісы аператараў, якія паведамляюць сваёй дзейнасці, а таксама любыя зборы, якія могуць спаганяцца ў сувязі з правядзеннем кантролю для праверкі адпаведнасці правіламі арганічнай вытворчасці.
- (84) Неважкія рознічныя крамы, якія не прадаюць арганічныя прадукты, акрамя расфасаваных арганічных прадуктаў, уяўляюць адносна нізкі рызыка невыканання правілаў арганічнай вытворчасці, якія не павінны сутыкацца з непарапачным чыжарам пры продажы арганічных прадуктаў. Так мчынам, на іх не павінны распаўсюджвацца абавязальствы па апавяшчэнні сертыфікацыі, але яны павінны заставацца пад афцыйным кантролем, які праводзіцца для праверкі адпаведнасці правіламі арганічнай вытворчасці марк роўк арганічных прадуктаў. У роўнай ступені неважкія рознічныя крамы, якія прадаюць арганічныя прадукты без упакоўкі, павінны падвяргацца афцыйнаму кантролю, але для палягчэння збыту арганічных прадуктаў дзяржавы-члены павінны мець магчымасць вызваляць такія крамы ад абавязку сертыфікацыі сваёй дзейнасці.
- (85) Дробныя фермеры аператары, якія самастойна вырабляюць багавяжныя або акамулятурныя жывёлы ў Саюзе, сутыкаюцца з адносна высокімі выдаткамі на праверку адміністрацыйным чыжарам, звязаным з арганічнай сертыфікацыяй. Сістэма групавой сертыфікацыі павінна быць дазволена ў мэтах зніжэння выдаткаў на праверку сертыфікацыю звязаных з адміністрацыйных нагрузак, умацавання мясцовых сетак, спрыяння паляпшэнню збыту на рынку забеспячэння роўных умоў для аператараў у трэціх краінах. Па гэтай прычыне павінна быць уведзена вызначана паняцце «група аператараў», а таксама павінны быць устаноўлены правілы, якія адлюстроўваюць патрэбы рэсурсныя магчымасці дробных фермераў аператараў.
- (86) У мэтах забеспячэння эфектыўнасці, дзейнасці празрыстасці арганічнай вытворчасці марк роўк арганічных прадуктаў, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты павінны быць дэлежаваны Камісіяй дачыненна да патрабаванняў да вядзення запісаў аператарам або групам аператараў ўзор сертыфікацыі адпаведнасці.
- (87) Каб гарантаваць, што сертыфікацыя груп аператараў праводзіцца эфектыўна вынікава, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты павінны быць дэлежаваны Камісіяй дачыненна да абавязкаў асобных членаў груп аператараў, крытэрыяў для вызначэння геаграфічнай блізкасці членаў, а таксама ўстаноўка функцыянаванне іх сістэмы ўнутранага кантролю.

- (88) Арган чная вытворчасць падлягае аф цыйнаму кантролю ншым аф цыйным мерапрыемствам, як я праводзяцца ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 для праверкі адпаведнасці прав лам арган чнай вытворчасці марк роўк арган чных прадуктаў. Аднак, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Палажэннем, прав лы пав нны прымяняцца да арган чнай вытворчасці ў дадатак да тых, як я выкладзены ў гэтым Палажэнні ў дачыненні да аф цыйнага кантролю дзеянняў з боку кампетэнтных органаў , у адпаведных выпадках, кантрольных органаў кантрольных органаў, у дачыненні да дзеянняў, як я пав нны быць прыняты аператарам групам аператараў, у дачыненні да дэлегавання пэўных задач аф цыйнага кантролю або пэўных задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю наглядам за м , а таксама ў дачыненні да дзеянняў у выпадках падазронага або ўстаноўленага неадпаведнасці , у тым л ку забарона на маркетынг прадуктаў як арган чных або канверсіійных, кал ўстаноўлена неадпаведнасць уплывае на цэласнасць гэтых прадуктаў.
- (89) Каб забяспечыць аднастайны падыход на х тэрыторыях, выключна кампетэнтныя органы пав нны прадугледзець пералік мер, як я неабходна прыняць у выпадках падазрэння або ўстаноўленага невыканання.
- (90) Палажэнні аб абмене пэўнай адпаведнай інфармацыяй паміж кампетэнтнымі органамі , кантрольнымі органамі , кантрольнымі органамі некаторымі ншымі органамі аб дзеяннях так х органаў органаў, у дадатак да палажэнняў Рэгламенту (ЕС) 2017/625, пав нны быць устаноўлены ў гэтым Палажэнні .
- (91) Для таго, каб падтрымаць ажыццяўленне аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных мерапрыемстваў па праверцы адпаведнасці з гэтым Палажэннем, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлегаваны Камісіяй ў дачыненні да канкрэтных крытэрыяў ўмоў для выканання аф цыйнага кантролю, як праводзіцца ў забяспечваць адсочванне на ўсех этапах вытворчасці , падрыхтоўкі размеркавання, а таксама адпаведнасці дадзеным Палажэнню ў дачыненні да дадатковых элементаў, як я пав нны быць прыняты пад увагу пры вызначэнні верагоднасці неадпаведнасці на аснове практычнага вопыту.
- (92) Для таго, каб падтрымаць ажыццяўленне аф цыйнага кантролю ншых аф цыйных мерапрыемстваў па праверцы адпаведнасці дадзенаму Рэгламенту, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлегаваны Камісіяй ў дачыненні да ўмоў дэлегавання задач аф цыйнага кантролю задач, звязаных з да ншай службовай дзейнасцю ў кантралюючыя органы, акрамя ўмоў, устаноўленых гэтым Палажэннем.
- (93) Вопыт арганізацыі мпарту арганічных прадуктаў у Саюз у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 паказала, што сёння неабходнасць перагледзець гэтыя дамоўленасці , каб адказаць на чаканні спажыўцоў, што мпартаваныя арганічныя прадукты адпавядаюць так м жа высокім стандартам, як стандарты Саюза, а таксама каб лепш забяспечыць доступ арганічных прадуктаў Саюза на міжнародны рынак. Акрамя таго, неабходна ўнесці яскасць у дачыненні да прав лаў экспарту арганічных прадуктаў, у прыватнасці шляхам стварэння сертыфікатаў на экспарт арганічных прадуктаў.
- (94) Палажэнні , як я рэгулююць мпарт прадуктаў, як я адпавядаюць прав лам вытворчасці марк роўк Саюза, у дачыненні да як х аператары падвяргаліся кантролю кантрольных органаў органаў кантролю, прызнаных Камісіяй для правядзення кантролю сертыфікацыі ў трэціх краінах у галіне арганічнай вытворчасці , пав нны быць дадаткова ўзмоцнены. У прыватнасці , пав нны быць устаноўлены патрабаванні да органаў па акрэдытацыі , як я акрэдытуюць органы кантролю для мэтаў мпарту арганічных прадуктаў, як я адпавядаюць патрабаванням, у Саюз, каб забяспечыць роўныя ўмовы для нагляду Камісіяй за органамі кантролю. Акрамя таго, неабходна прадугледзець магчымасць для Камісіі непасрэдна звязвацца з органамі па акрэдытацыі кампетэнтнымі органамі ў трэціх краінах, каб зрабіць нагляд кантрольных органаў кантрольных органаў адпаведна больш эфектыўным. У выпадку прадуктаў, як я мпартуюцца з трэціх краінаў або аддаленых рэгіёнаў Саюза з асаблівым класам матычным мясцовым ўмовам , мэтазгодна прадугледзець магчымасць для Камісіі выдаваць спецыяльныя дазволы на выкарыстанне прадуктаў рэчываў у арганічнай вытворчасці .
- (95) Для арганічных прадуктаў пав нна заставацца магчымасць доступу на рынак Саюза, кал так я прадукты не адпавядаюць прав лам Саюза аб арганічнай вытворчасці , але паходзяць з трэціх краінаў, чыя арганічная вытворчасць састэмы кантролю былі прызнаны эквівалентнымі састэмам Саюза. Аднак прызнанне эквівалентнасці трэціх краінаў, як выкладзена ў Рэгламенце (ЕС) № 834/2007, пав нна быць прадастаўлена толькі праз міжнародныя пагадненні паміж Саюзам і тымі трэцімі краінамі , дзе ўзаемнае прызнанне эквівалентнасці будзе таксама праводзіцца для Саюза.
- (96) Трэція краіны, прызнаныя ў гэтых эквівалентнасці ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, пав нны працягваць прызнавацца так м ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам на працягу абмежаванага перыяду, неабходнага для забеспячэння плаўнага пераходу да схемы прызнання праз міжнароднае пагадненне , пры ўмове, што яны працягваюць гарантаваць, што х арганічныя

правлы вытворчасць кантролю эквалентны адпаведным дзеючым правам Саюза што яны адпавядаюць усім патрабаванням, звязаным з наглядам за х прызнаннем Камсый. Гэты кантроль павнен грунтавацца, у прыватнасць, на штогадовых справаздачах, якія гэтыя прызнаныя трэць краіны дасылаюць у Камсый.

- (97) Вопыт працы са схемай кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных Камсый для правядзення кантролю выдачы сертыфікатаў у трэць краінах з мэтай мпарту прадукцы, якая забяспечвае эквалентныя гарантыі, паказвае, што правлы, якія прымяняюцца гэтым органам органы адрозніваюцца, можа быць цяжка лчыць такія правлы эквалентным адпаведным правам Саюза. Акрамя таго, памнажэнне стандартаў для кантрольных органаў органаў кантролю перашкаджае належнаму нагляду з боку Камсый. Таму гэтую схему прызнання эквалентнасць трэба адмянуць. Тым не менш, гэтым кантралюючым органам кантрольным органам трэба даць дастаткова часу, каб яны маглі падрыхтавацца да атрымання прызнання ў мэтах мпарту прадукцы, якая адпавядае правам Саюза. Акрамя таго, новыя правлы прызнання кантрольных органаў органаў кантролю з мэтай мпарту прадукцы, якая адпавядае патрабаванням, ужо павінны прымяняцца з даты ўступлення ў силу гэтага Палажэння, каб дазволіць Камсый падрыхтавацца да прызнання такіх кантрольных органаў кантрольных органаў з дня ўвядзення ў дзеянне гэтага Палажэння.
- (98) Размяшчэнне любога прадукту на рынку ў якасць арганічнага прадукту, калі гэты прадукт быў мпартаваны ў Саюз у адпаведнасць з любым мпартным дамоўленасцям, прадугледжаным гэтым Рэгламентам, павінна залежаць ад наяўнасць інфармацыі, неабходнай для забеспячэння прасочвальнасць прадукту ў харчовай ланцугу.
- (99) У мэтах забеспячэння сумленнай канкурэнцыі паміж аператарам паўнамоцтва па прыняцці пэўных актаў павінны быць дэлегаваны Камсый дачыненні да дакументаў, прызначаных для мытных органаў у трэць краінах, у прыватнасць сертыфікатаў на экспарт арганічных прадуктаў.
- (100) У мэтах забеспячэння празрыстасць працэдур прызнання нагляду для кантрольных органаў кантрольных органаў у кантэксте мпарту арганічных прадуктаў, якія адпавядаюць патрабаванням, а таксама эфектыўнасць эфектыўнасць празрыстасць кантролю мпартаваных прадуктаў, паўнамоцтва прымаць некаторыя акты павінны быць дэлегаваны Камсый дачыненні да далейшых крытэрыяў для прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў у кантэксте мпарту арганічных прадуктаў, якія адпавядаюць гэтаму Рэгламенту, а таксама далейшых крытэрыяў для адмены такога прызнання ў дачыненні да ажыццяўлення нагляду за кантралюючым органам кантрольным органам, прызнаным Камсый, а таксама ў дачыненні да кантролю ншых дзеянняў, якія павінны выконваць кантрольныя органы кантрольныя органы з гэтай мэтай.
- (101) У выпадку выяўлення сур'ёзных або паўторных парушэнняў у дачыненні да сертыфікатаў або кантролю дзеянняў у адпаведнасць з гэтым Палажэннем калі адпаведны кантралюючы орган або кантралюючы орган не прымае адпаведныя своечасовыя меры па выпраўленні становішча ў адказ на запыт Камсый, прызнанне гэтага кантралюючага органа або кантрольнага органа павінна быць адклікана без затрымкі.
- (102) Для забеспячэння краваня спаміж трэць краінамі, прызнаных у мэтах эквалентнасць ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, паўнамоцтва прымаць некаторыя акты павінны быць дэлегаваны Камсый дачыненні да інфармацыі, якая падлягае адпраўленню тым прызнаным трэць краінам, што неабходна для кантролю за х прызнаннем ажыццяўлення гэтага кантролю Камсый.
- (103) Павінна быць прадугледжана забеспячэнне таго, што перамяшчэнне арганічных прадуктаў, якія адпавядаюць гэтаму Рэгламенту падвяргаюцца кантролю ў адной дзяржаве-члене, не можа быць абмежавана ў ншай дзяржаве-члене.
- (104) З мэтай атрымання дакладнай інфармацыі для выканання гэтага Рэгламенту дзяржавы-члены павінны рэгулярна прадастаўляць Камсый неабходную інфармацыю. З меркаванняў яснасць празрыстасць дзяржавы-члены павінны весць абноўленыя спісы кампетэнтных органаў, органаў кантролю органаў кантролю. Спісы кантрольных органаў кантрольных органаў павінны быць апублікаваны дзяржавам-членам апублікаваны Камсый.
- (105) У сувязі з паступовай адменай адступленняў, якія тычацца выкарыстання неарганічнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, птушак, якія не вырошчваюцца арганічна, неарганічнай жывёлы для племянных мэтай, Камсый павінна разгледзець пытанне аб наяўнасць такога матэрыялу ў арганічнай форме на рынку ў Саюзе. З гэтай мэтай на падставе дадзеных аб наяўнасць арганічных матэрыялаў, сабраных праз базу дадзеных с'стэмы, створаныя дзяржавам-членам, праз пяць гадоў пасля даты прымянення гэтага Рэгламенту Камсый павінна прадставіць справадачу Еўрапейскаму парламенту Савет аб наяўнасць прычынах магчымага абмежаванага доступу арганічных аператараў да такіх матэрыялаў.

- (106) У сувяз з паступовай адменаю адступленняў, як я тычацца выкарыстання неарган чных бялковых кармоў для хатняй птушк св ней, на падставе даных, як я штогод прадстаўляюцца дзяржавам -членам аб наяўнасц так х бялковых кармоў у арган чнай форме на рынку ў Саюзе, праз пяць гадоў пасля даты прымянення гэтага Рэгламенту, Кам с я пав нна прадстав ць справаздачу Еўрапейскаму парламенту Савету аб наяўнасц прычынах магчымага абмежаванага доступу арган чных аператараў да такога арган чнага бялку карм ць.
- (107) Для таго, каб прыняць да ўваг эвалюцыю даступнасц на рынку арган чнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, арган чных жывёл арган чных бялковых кармоў для хатняй птушк св ней, паўнамоцтвы прымаць некаторыя акты пав нны быць дэлегаваны Кам с ў дачыненн да спынення або пашырэнне адступленняў дазваляў, як я тычацца выкарыстання неарган чнага рэпрадукцыйнага матэрыялу расл н, неарган чных жывёл неарган чных бялковых кармоў для хатняй птушк св ней.
- (108) Неабходна ўстанав ць меры для забеспячэння плаўнага пераходу да заканадаўчай базы, якая рэгулюе мпарт арган чных прадуктаў прадуктаў пераходу ў Саюз, са зменам , унесеным гэтым Палажэннем.
- (109) Акрамя таго, пав нен быць устаноўлены тэрм н для заканчэння прызнання кантрольных органаў органаў кантролю ў мэтах экв валентнасц , прадастаўленага ў адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, палажэнн для вырашэння с туацы да заканчэння тэрм ну дзеяння х прызнанне пав нна быць закладзена. Таксама пав нны быць устаноўлены палажэнн адносна заявак з трэц х кра н на прызнанне ў мэтах экв валентнасц , як я был прадстаўлены ў адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 як я знаходзяцца на разглядзе на дату ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту.
- (110) Для забеспячэння к равання сп сам кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных у мэтах экв валентнасц ў адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007, паўнамоцтвы прымаць пэўныя акты пав нны быць дэлегаваны Кам с ю ў дачыненн да нфармацы , якую гэтыя кантралюючыя органы органы кантролю пав нны дасылаць з гэтай кантролю за х прызнаннем ў дачыненн да ажыццяўлення гэтага кантролю з боку Кам с я.
- (111) Для палягчэння завяршэння разгляду заявак з трэц х кра н на прызнанне ў мэтах экв валентнасц , як я знаходзяцца на разглядзе на дату ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы па прыняцц некаторых актаў пав нны быць дэлегаваны Кам с . у дачыненн да працэдурных прав лаў, неабходных для разгляду заявак трэц х кра н, як я знаходзяцца на разглядзе.
- (112) У мэтах забеспячэння аднастайных умоў прымянення гэтага Рэгламенту Кам с пав нны быць нададзены мплементарныя паўнамоцтвы ў дачыненн да дакументаў, як я пав нны быць прадастаўлены з гэтай прызнання папярэдняга перыяду часткай перыяду пераходу, як датычыцца м н мальнага перыяду кармлення грудных жывёл матчыным малаком пэўных тэхн чных прав лаў для ўтрымання жывёлы метадаў гаспадарання, што тычыцца падрабязных прав лаў для кожнага в ду або групы в даў багав ння аквакультурных жывёл адносна шчыльнасц пагалоўя спецыф чных характарыстык для вытворчасц с стэм ахоўных с стэм, што датычыцца метадаў, дазволёных пры апрацоўцы харчовых прадуктаў кармоў, што тычыцца дазволу на прадукты рэчывы, як я могуць быць выкарыстаны ў арган чнай вытворчасц ў цэлым, ў вытворчасц апрацаваных арган чных харчовых прадуктаў, а таксама як адкл канне так х дазваляў, а таксама ў дачыненн да працэдур дазволу сп саў так х прадуктаў рэчываў , у адпаведных выпадках, ап сання, патрабаванняў да складу ўмоў для выкарыстання так х прадуктаў.
- (113) У мэтах забеспячэння аднастайных умоў прымянення гэтага Рэгламенту Кам с пав нны быць нададзены мплементарныя паўнамоцтвы ў дачыненн да тэхн чных дэталей для стварэння падтрымання баз даных, як я перал чваюць даступны арган чны рэпрадуктыўны матэрыял або расл нны рэпрадуктыўны матэрыял, атрыманы пры канверс . арган чны метады вытворчасц , што датычыцца тэхн чных дэталей для стварэння падтрымання с стэм для прадастаўлення даных аб арган чным рэпрадуктыўным матэрыяле або расл нным рэпрадуктыўным матэрыяле ў працэсе пераходу або арган чных жывёл або маладняку арган чнай аквакультуры спецыф кацы для збору даных для гэтай мэты, як датычыцца механ змаў удзелу аператараў у гэтых с стэмах, а таксама падрабязнасцей адносна нфармацы , якая пав нна быць прадастаўлена дзяржавай-членам у дачыненн да адступленняў ад выкарыстання арган чнага рэпрадуктыўнага матэрыялу расл н, арган чных жывёл арган чных кармоў, а таксама адносна наяўнасц на рынку некаторыя арган чныя прадукты.
- (114) У мэтах забеспячэння адз ных умоў для выканання гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы па рэал зацы пав нны быць нададзены Кам с ў дачыненн да мер, як я пав нны быць прыняты перагледжаны аператарам для выяўлення пазбягання рызык забруджвання арган чнай вытворчасц прадуктаў не-дазволёных прадуктаў рэчываў, што датычыцца працэдурных крокаў, як я неабходна прыняць у выпадку падазрэння на неадпаведнасць адпаведных дакументаў, што тычыцца метадамоў выяўлення ацэнк прысутнасц несанкцыянаваных прадуктаў рэчываў, што тычыцца дэтал фармат нфармацы , якая пав нна быць перададзена дзяржавам -членам ў Кам с ю ншым дзяржавам-членам адносна вын каў расследаванняў на наяўнасць недазволёных прадуктаў або рэчываў.

- (115) У мэтах забеспячэння аднастайных умоў прымянення гэтага Рэгламенту Кам с пав нны быць нададзены імплементацыйныя паўнамоцтвы ў дачыненні да падрабязных патрабаванняў да марк роўк рэкламы некаторых пераходных прадуктаў, у дачыненні да практычных механ змаў выкарыстання, прэзентацы , склад памер знакаў, якія адносяцца да нумароў кодаў кантрольных органаў кантрольных органаў, а таксама выкарыстанне, прадстаўленне, склад памер указання месца, дзе была вырашчана сельскагаспадарчая сырав на, што тычыцца прысваення кодавых нумароў кантрольных органаў і органаў кантролю, а таксама ў частцы ўказання месца вырашчвання сельскагаспадарчай сыравіны.
- (116) У мэтах забеспячэння адз ных умоў для выканання гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы па рэал зацы пав нны быць нададзены Кам с ў дачыненні да дэталю спецыф кацый адносна фармату тэхн чных сродкаў, з дапамогай якіх аператары груп аператараў пав нны паведамляць аб сваёй дзейнасці кампетэнтныя органы, што тычыцца парадку публ кацы сп саў так х аператараў груп аператараў, што тычыцца працэдур механ змаў публ кацы збораў, якія могуць спганяцца ў сувяз з кантролем, што тычыцца дэталю спецыф кацый адносна форма сертыф ката для аператараў груп аператараў тэхн чныя сродк , з дапамогай якіх х ён выдаецца, у дачыненні да складу памераў груп аператараў, у дачыненні да адпаведных дакументаў с стэм ул ку, у дачыненні да с стэмы ўнутранага прасочвання сп с аператараў, а таксама ў дачыненні да абмену нфармацыяй пам ж групам аператараў кампетэнтным органам , кантрольным органам або органам кантролю абмену нфармацыяй пам ж дзяржавам -членам
- Кам с я.
- (117) У мэтах забеспячэння адз ных умоў для выканання гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы па рэал зацы пав нны быць нададзены Кам с ў дачыненні да м н мальнага адсотка ўс х аф цыйных кантрольных мерапрыемстваў, якія пав нны праводз цца без папярэдняга паведамлення, м н мальнага адсотка дадатковага кантролю, а таксама які м н мальная колькасць узораў, якія падлягаюць адбору, аператараў, якія падлягаюць кантролю ў межах груп аператараў, што тычыцца зап саў для дэманстрацы адпаведнасці , што тычыцца дэкларацый ншых паведамленняў, неабходных для правядзення аф цыйнага кантролю, што тычыцца адпаведных практычных мер для забеспячэння захавання, што тычыцца адз ных механ змаў для выпадкаў, кал кампетэнтныя органы пав нны прыняць меры ў дачыненні да падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці , у дачыненні да нфармацы , якая пав нна быць прадастаўлена ў выпадку падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці , у дачыненні да атрымальн каў такая нфармацыя, а таксама ў дачыненні да працэдур прадастаўлення такой нфармацы , уключаючы функцыянальныя магчымасці выкарыстоўванай камп'ютарнай с стэмы.
- (118) У мэтах забеспячэння адз ных умоў для выканання гэтага Рэгламенту Кам с пав нны быць нададзены імплементацыйныя паўнамоцтвы ў дачыненні да зместу сертыф катаў агляду, выдадзеных трэці м кра нам , у дачыненні да працэдур, якія неабходна прытрымлі вацца для выдачы праверк так х сертыф катаў, што тычыцца тэхн чных сродкаў, з дапамогай якіх х так я сертыф каты выдаюцца, што тычыцца прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў, кампетэнтных праводз ць кантроль выдаваць орган чны сертыф кат у трэці х кра нах, а таксама адкл канна такога прызнання, што тычыцца усталяванне сп су кантрольных органаў кантрольных органаў у дачыненні да прав лаў, якія забяспечваюць прымяненне мер у дачыненні да выпадкаў падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці , у прыватнасці тых выпадкаў, якія ўплываюць на цэласнасць мпартаваных орган чных або канверс йных прадуктаў , у дачыненні да стварэння сп су трэці х кра н, прызнаных у адпаведнасці з артыкулам 33 (2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007 ўнясення змяненняў у гэты сп с, а таксама ў дачыненні да прав лаў забеспячэння прымянення мер у аднос нах да выпадкаў падазраваных або ўстаноўленага неадпаведнасці, у прыватнасці ў тых выпадках, якія ўплываюць на цэласнасць орган чных або пераходных прадуктаў, мпартаваных з гэтых кра н.
- (119) Для таго, каб забяспечыць адз нныя ўмовы для выканання гэтага Рэгламенту, паўнамоцтвы па рэал зацы пав нны быць нададзены Кам с ў дачыненні да с стэмы, якая будзе выкарыстоўвацца для перадачы нфармацы , неабходнай для выканання ман торыngu гэтага Рэгламенту, што тычыцца дэталю нфармацыя, якая пав нна быць перададзена, дата, да якой гэтая нфармацыя пав нна быць перададзена, а таксама ў дачыненні да ўстанаўлення сп су кантрольных органаў органаў кантролю, прызнаных у адпаведнасці з артыкулам 33 (3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007 папраўкай гэтага сп су.
- (120) Рэал зацыйныя паўнамоцтвы, нададзеныя Кам с , пав нны ажыццяўляцца ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета (1).
- (121) Кам с я пав нна мець паўнамоцтвы прымаць імплементацыйныя акты, якія неадкладна прымяняюцца, кал ў належным чынам абгрунтаваных выпадках, звязаных з несправядл вым практыкам або практыкам , несумяшчальным з прынцыпам прав лам орган чнай вытворчасці , абарона даверу спажыўцоў або абарона справядл вага канкурэнцыі пам ж аператарам , неабходная па прычынах тэрм новасці , каб забяспечыць прымяненне мер у дачыненні да выпадкаў падазронага або ўстаноўленага неадпаведнасці пад кантролем прызнаных кантрольных органаў або кантрольных органаў.

(1) Рэгламент (ЕС) № 182/2011 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 лютага 2011 г., які ўстанаўлі вае прав лы агульныя прынцыпы, якія тычацца механ змаў кантролю дзяржавам -членам за выкананнем Кам с яй імплементацыйных паўнамоцтваў (OJ L 55, 28.2. 2011, стар.

(122) Пав'нна быць прадугледжана магчымасць вычарпання пасля даты прымянення гэтага Палажэння запасаў прадукцы, якая была выраблена ў адпаведнасць з Палажэннем (ЕС) № 834/2007 да гэтай даты.

(123) Паколькі мэты гэтага Рэгламенту, у прыватнасць, добрасумленая канкурэнцыя належнае функцыянаванне ўнутранага рынку орган чных прадуктаў, а таксама забеспячэнне даверу спажывцоў да гэтых прадуктаў да лагатыпа орган чнай вытворчасць Еўрапейскага Саюза, не могуць быць дасягнуты ў дастатковай ступені самі дзяржавам-членам, але, хутчэй, з прычыны неабходнай гарманізацыі прав лаў орган чнай вытворчасць, якая можа быць лепш дасягнута на ўзроўні Саюза, Саюз можа прыняць меры ў адпаведнасць з прынцыпам субсідыярнасць, выкладзеным у артыкуле 5 Дагавор аб Еўрапейскім саюзе. У адпаведнасць з прынцыпам прапарцыянальнасць, выкладзеным у гэтым артыкуле, гэты Рэгламент не выходзіць за рамкі таго, што неабходна для дасягнення гэтых мэтай.

(124) Мэтазгодна прадугледзець дату прымянення гэтага Палажэння, якая дасць магчымасць аператарам адаптавацца да новых патрабаванняў,

ПРЫНЯЛІ ГЭТЫ РЭГЛАМЕНТ:

РАЗДЗЕЛ I

ПРАДМЕТ, АБ'ЕМ І ВЫЗНАЧЭННІ

Артыкул 1

Прадмет

Гэты Палажэнне ўстанаўлівае прынцыпы орган чнай вытворчасць ўстанаўлівае правы, як тычацца орган чнай вытворчасць, адпаведнай сертыфікацыі выкарыстання ўказанняў, як адносіцца да орган чнай вытворчасць, у марк роўцы рэкламе, а таксама правы аб мерах кантролю, дадатковых да тых, якія ўстаноўлены ў Рэгламенце (ЕС) 2017/625.

Артыкул 2

Вобласць прымянення

1. Гэты Рэгламент прымяняецца да наступных прадуктаў сельскай гаспадаркі, у тым ліку аквакультуры пчалярства, як пералічана ў Дадатку I да ДФЕС, да прадуктаў, якія паходзяць з гэтых прадуктаў, калі такія прадукты вырабляюцца або прызначаны для вытворчасць, падрыхтоўкі, марк раваня, распаўсюджвання, размяшчэння на рынку, мпартуюцца ў або экспартуюцца з Саюз:

(а) жывая або неапрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя, уключаючы насенне і іншыя рэпрадуктыўныя матэрыялы раслін;

(b) перапрацаваная сельскагаспадарчая прадукцыя для выкарыстання ў якасці ежы;

(c) кармавіцы.

Гэты Рэгламент таксама прымяняецца да некаторых іншых прадуктаў, цесна звязаных з сельскай гаспадаркай, пералічаных у Дадатку I да гэтага Рэгламенту, калі яны вырабляюцца або прызначаны для вытворчасць, падрыхтоўкі, марк роўкі, распаўсюджвання, размяшчэння на рынку, мпартуюцца ў Саюз або экспартуюцца з яго.

2. Гэты Палажэнне прымяняецца да любога аператара, які ўдзельнічае на любой стадыі вытворчасць, падрыхтоўкі распаўсюджвання ў дзейнасць, звязанай з прадуктамі, згаданымі ў пункце 1.

3. Аператары масавага харчавання, якія ажыццяўляюцца прадпрыемствам грамадскага харчавання, які гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011 не падпадаюць пад дзеянне гэтага Палажэння, за выключэннем выпадкаў, выкладзеных у гэтым пункце.

Дзяржавы-члены могуць прымяняць нацыянальныя правы або, пры адсутнасці, прыватныя стандарты па вытворчасць, марк роўцы кантролю прадуктаў, якія паходзяць з прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Лагатып орган чнай вытворчасць Еўрапейскага Саюза не павінен выкарыстоўвацца ў марк роўцы, прэзентацыі або рэкламе такіх прадуктаў, якія не павінен выкарыстоўвацца для рэкламы

прадпрыемства масавага харчавання.

4. Калі не прадугледжана інашэ, гэты Рэгламент прымяняецца без шкоды для адпаведнага заканадаўства Саюза, у прыватнасць, заканадаўства ў галіне бяспек харчовага ланцуга, здароўя дабрабыту жывёл, здароўя раслін і расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу.

5. Гэты Рэгламент прымяняецца без шкоды для іншага спецыяльнага заканадаўства Саюза, якое датычыцца размяшчэння прадукцы на рынку, у прыватнасць, да Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента Савета (1) да Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011.

(1) Рэгламент (ЕС) № 1308/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г., які ўстанаўлівае агульную організацыю рынку сельскагаспадарчай прадукцы адмяняе пастановы Савета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 (ЕС) № 1234/2007 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 671).

6. Кам с'я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, уносячы змены ў сп'с прадуктаў, выкладзеных у Дадатку I, шляхам дадання ў сп'с дадатковых прадуктаў або шляхам змянення гэтых дадзеных зап'саў. Тольк' прадукты, цесна звязаныя з сельскагаспадарчай прадукцыяй, могуць быць уключаны ў гэты сп'с.

Артыкул 3

Азначэнні

Для мэт гэтага Палажэння прымяняюцца наступныя азначэнні :

- (1) «арганічная вытворчасць» азначае выкарыстанне, у тым ліку на працягу перыяду пераўтварэння, згаданага ў артыкуле 10, метадаў вытворчасці, якія адпавядаюць дадзенаму Рэгламенту, на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання;
- (2) «арганічны прадукт» азначае прадукт, атрыманы ў выніку арганічнага вытворчасці, акрамя прадукту, вырабленага ў перыяд пераўтварэння, згаданага ў артыкуле 10. Прадукты палявання або рыбалкі на дзях жывёл не лічацца арганічнымі прадуктамі ;
- (3) «сельскагаспадарчы сыравіна» азначае сельскагаспадарчую прадукцыю, якая не падвяргалася ніякім аперацыям захавання вацыя або апрацоўка;
- (4) «прафілактычныя меры» азначаюць меры, якія павінны быць прыняты аператарам на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання з мэтай забеспячэння захавання біяразнастайнасці якасці глебы, меры па прафілактыцы барацьбе са шкоднікмі хваробамі меры, якія павінны быць прыняты, каб пазбегнуць негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, здароўе жывёл раслін;
- (5) «меры засцярогі» азначаюць меры, якія павінны быць прыняты аператарам на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, каб пазбегнуць заражэння прадуктамі або рэчывамі, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем, каб пазбягайце змешвання арганічных прадуктаў з неарганічнымі ;
- (6) «пераўтварэнне» азначае пераход ад неарганічнай да арганічнай вытворчасці на працягу пэўнага перыяду, падчас якога прымяняюцца палажэнні гэтага Палажэння аб арганічнай вытворчасці ;
- (7) «прадукт пераходу» азначае прадукт, выраблены на працягу перыяду пераходу, згаданага ў артыкуле 10;
- (8) «холдынг» азначае ўсе вытворчыя адзінкі, якія к'руюцца пад адзіным кіраваннем з мэтай вытворчасці жывых або неапрацаваных сельскагаспадарчых прадуктаў, у тым ліку прадуктаў, атрыманых з аквакультуры пчальярства, згаданых у пункце (а) артыкула 2(1), або прадуктаў, пералічаных у спісе. у Дадатку I, акрамя эфарных алеяў дрожджаў;
- (9) «вытворчая адзінка» азначае ўсе актывы гаспадаркі, такія як асноўныя вытворчыя памяшканні, зямельныя ўчасткі, пашы, адкрытыя пляцоўкі, жывёлагадоўчыя будынкі або часткі, вуллі, рыбныя сажалкі, с'стэмы ўтрымання ўчасткі для багавання або аквакультурных жывёл, гадавальнікі, канцэсыі на берагах марскога дна, а таксама памяшканні для захоўвання сельскагаспадарчых культур, прадуктаў раслін наводства, прадуктаў з багавання, прадуктаў жывёльнага паходжання, сыравіны любых іншых адпаведных матэрыялаў, якія к'руюцца, якія апісаны ў пункце (10), пункце (11) або кропка (12);
- (10) «адзінка арганічнай вытворчасці» азначае вытворчую адзінку, за выключэннем перыяду пераходу, згаданага ў артыкуле 10, які к'руецца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, якія прымяняюцца да арганічнай вытворчасці ;
- (11) «пераходная вытворчая адзінка» азначае вытворчую адзінку на працягу перыяду пераўтварэння, згаданага ў артыкуле 10, якая к'руецца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, што прымяняюцца да арганічнай вытворчасці ; ён можа складацца з зямельных участкаў або іншых актываў, для якіх пераходны перыяд, згаданы ў артыкуле 10, пачынаецца ў розныя моманты часу;
- (12) «адзінка неарганічнай вытворчасці» азначае вытворчую адзінку, якая не к'руецца ў адпаведнасць з патрабаваннямі, што прымяняюцца да арганічнай вытворчасці ;
- (13) «аператар» азначае фізічную або юрыдычную асобу, адказную за забеспячэнне выканання гэтага Палажэння на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання, які знаходзіцца пад кантролем гэтай асобы;
- (14) «фермер» азначае фізічную або юрыдычную асобу, або групу фізічных або юрыдычных асоб, незалежна ад юрыдычнага статусу гэтага групы члены ў адпаведнасць з нацыянальнымі заканадаўствамі, якія ажыццяўляюць сельскагаспадарчую дзейнасць;
- (15) «сельская тэрыторыя» азначае сельскагаспадарчую тэрыторыю, якая гэта вызначана ў пункце (е) артыкула 4(1) Рэгламенту (ЕС) № 1307/2013;
- (16) «расліны» азначае расліны, якія гэта вызначана ў пункце (5) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009;

- (17) «расланны рэпрадуктыўны матэрыял» азначае расланы ўсе часткі расланы, уключаючы насенне, на любой стадыі росту, якія з'яўляюцца прызначаны для вытворчасці цэлых расланы;
- (18) «арганічны гетэрагенны матэрыял» азначае групую расланы ў межах аднаго батанічнага таксона самага нізкага вядомага рангу, як:
- (a) прадстаўляе агульныя фенатычныя характарыстыкі;
 - (b) характарызуецца высокім узроўнем генетычнай фенатычнай разнастайнасці паміж асобнымі рэпрадуктыўнымі адзінкамі, так што гэтая група расланы прадстаўлена матэрыялам у цэлым, а не невялікай колькасцю адзінкаў;
 - (c) не з'яўляецца разнавіднасцю ў сэнсе артыкула 5(2) Рэгламента Савета (ЕС) № 2100/94 (1);
 - (d) не з'яўляецца сумессю гатункаў;
 - (e) быў выраблены ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем;
- (19) «арганічны гатунак, прыдатны для арганічнай вытворчасці» азначае гатунак, які гэта вызначана ў артыкуле 5(2) Рэгламенту (ЕС) № 2100/94, як:
- (a) характарызуецца высокім узроўнем генетычнай фенатычнай разнастайнасці паміж асобнымі рэпрадуктыўнымі адзінкамі;
 - (b) вынік дзейнасці па арганічнай селекцыі, згаданай у пункце 1.8.4 часткі I Дадатку II да гэтага Рэгламенту;
- (20) «матчына расла» азначае дэнтэфкаваную расла, з якой бярэцца расланы рэпрадуктыўны матэрыял для ўзнаўлення новых раслаў;
- (21) «пакаленне» азначае групу раслаў, якая складае адну прыступку ў ланцужку паходжання раслаў;
- (22) «Раславодства» азначае вытворчасць прадуктаў сельскагаспадарчага раславодства, уключаючы збор прадуктаў дзёна карослых раслаў камерцыйнага мэты;
- (23) «раславыя прадукты» азначае раславыя прадукты, якія гэта вызначана ў пункце (б) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009;
- (24) «шкоднік» азначае шкоднік, які гэта вызначана ў артыкуле 1 (1) Рэгламенту (ЕС) 2016/2031 Еўрапейскага парламента Савета (2);
- (25) «бяднячыя рэпараты» азначае сумесі, якія традыцыйна выкарыстоўваюцца ў бяднячынай сельскай гаспадарцы;
- (26) «сродкі абароны раслаў» азначае прадукты, згаданыя ў артыкуле 2 Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009;
- (27) «жывёлагадоўля» азначае вытворчасць хатніх або прыручаных наземных жывёл, уключаючы насякомых;
- (28) «веранда» азначае дадатковую крытую, не заляваную вонкавую частку будынка, прызначаную для хатняй птушкі, самая доўгая частка якой звычайна абсталявана драцяной агароджай або сеткай, з адкрытым класаматам, натуральным, пры неабходнасці, штучным асвятленнем, завалены смеццем падлогу;
- (29) «малудз» азначае маладняк ваду Gallus gallus ва ўзросце менш за 18 тыдняў;
- (30) «Куры-нясушкі» азначае жывёл ваду Gallus gallus, які прызначаны для вытворчасці яек для спажывання, ва ўзросце не менш за 18 тыдняў;
- (31) «карысная плошча» азначае карысную плошчу, якія гэта вызначана ў пункце (d) артыкула 2(2) Дырэктывы Савета 1999/74/ЕС (3);
- (32) «аквакультура» азначае аквакультуру, якія гэта вызначана ў пункце (25) артыкула 4(1) Рэгламенту (ЕС) № 1380/2013 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (33) «прадукцыя аквакультуры» азначае прадукцыю аквакультуры, якія гэта вызначана ў пункце (34) артыкула 4(1) Рэгламенту (ЕС) № 1380/2013;

(1) Рэгламент Савета (ЕС) № 2100/94 ад 27 ліпеня 1994 г. аб правах на гатункі раслаў у Супольным цэве (ОJ L 227, 1.9.1994 г., стар. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) 2016/2031 Савета Еўрапейскага парламента ад 26 кастрычніка 2016 г. аб мерах абароны ад шкоднікаў раслаў, які ўносіць змены ў Рэгламенты (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 (ЕС) № 1143/2014 Еўрапейскага парламента Савета аб адмене дырэктываў Савета 69/464/ЕЕС, 74/647/ЕЕС, 93/85/ЕЕС, 98/57/ЕЕС, 2000/29/ЕЕС, 2006/91/ЕЕС 2007/33/ЕЕС (ОJ L 317, 23.11.2016, стар. 4).

(3) Дырэктыва Савета 1999/74/ЕС ад 19 ліпеня 1999 г. аб мінімальным стандартах аховы кураў-нясушак (ОJ L 203, 3.8.1999, с. 53).

(4) Рэгламент (ЕС) № 1380/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 11 снежня 2013 г. аб агульнай палітыцы ў галіне рыбалоўства, які ўносіць змены ў рэгламенты Савета (ЕС) № 1954/2003 (ЕС) № 1224/2009 і скасоўвае пастановы Савета Праваў (ЕС) № 2371/2002 (ЕС) № 639/2004 і Рашэнне Савета 2004/585/ЕС (ОJ L 354, 28.12.2013, стар. 22).

- (34) «закрытае рэцыркуляцыйнае аквакультурае збудаванне» азначае аб'ект на сушы або ў судне, дзе аквакультура адбываецца ў замкнёным асяроддзі з удзелам рэцыркуляцыі вады, якая залежыць ад пастаяннага знешняга паступлення энергіі для стабільнага і зачытага асяроддзя для аквакультурных жывёл;
- (35) «энергетычны аднаўляльны крыніца» азначае энергетычны аднаўляльны невыкапнёвы крыніца, такіх як вецер, сонца, геатэрмальная, хвалевы, прыліўны, геадэнамічны, палігенны газ, газ ачышчальных збудаванняў біягазы;
- (36) «інкубатар» азначае месца для гадоў, вывядзення вырощвання на ранніх стадыях жыцця аквакультурных жывёл, у прыватнасці, рыб малюскаў;
- (37) «гадавальнік» азначае месца, дзе прымяняецца прамежкавая сінтэма вытворчасці аквакультуры паміж інкубатарнымі заводамі і стадыямі вырощвання. Стадыя гадавальніка завяршаецца ў першай трэці вытворчага цыкла, за выключэннем вядома, які праходзіць працэс смольфікацыі;
- (38) «забруджванне вады» азначае забруджванне, як гэта вызначана ў пункце (33) артыкула 2 Дырэктывы 2000/60/ЕС ў пункце (8) Артыкула 3 Дырэктывы 2008/56/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1), у водах, да якіх прымяняецца кожная з гэтых Дырэктыв;
- (39) «полікультура» азначае вырощванне ў аквакультуры двух або больш вядома, звычайна з розных трафічных узроўняў, у тым жа культурна адзінка;
- (40) «вытворчы цыкл» азначае працягласць жыцця аквакультурнай жывёлы або водарасц, ад самай ранняй жыццёвай стадыі (аплодненых яек, у выпадку аквакультурных жывёл) да здабычы;
- (41) «мясцова выгадаваныя вядомы» азначаюць вядомы аквакультуры, якія не з'яўляюцца чужароднымі, і мясцова адсутнымі ў значэнні пунктаў (6) (7), адпаведна, Артыкула 3 Рэгламенту Савета (ЕС) № 708/2007 (2), а таксама вядомы, пералічаны ў Дадатку IV да гэтага Палажэння;
- (42) «ветэрынарнае лячэнне» азначае ўсе курсы лячэбнага або прафілактычнага лячэння ад узнікаючых спецыфічных хваробаў;
- (43) «ветэрынарны лекавы прэпарат» азначае ветэрынарны лекавы прэпарат, які гэта вызначана ў пункце (2) Артыкула 1 Дырэктывы 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (3);
- (44) «падрыхтоўка» азначае аперацыі захавання або перапрацоўкі арганічных прадуктаў або прадуктаў, атрыманых у працэсе канверсіі, або любую іншую аперацыю, якая выконваецца з неапрацаванымі прадуктамі без змены зыходнага прадукту, напрыклад, забой, нарэзку, ачыстку або памол, які таксама ўпакоўка, маркіроўка або змены маркіроўкі, звязаныя з арганічнай вытворчасцю;
- (45) «ежа» азначае ежу, які гэта вызначана ў артыкуле 2 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (46) «корм» азначае корм, які гэта вызначана ў пункце (4) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;
- (47) «кармавыя матэрыялы» азначаюць кармавыя матэрыялы, які гэта вызначана ў пункце (g) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 767/2009 Еўрапейскага парламента Савета (5);
- (48) «размяшчэнне на рынку» азначае размяшчэнне на рынку, які гэта вызначана ў пункце (8) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) № 178/2002;
- (49) «адсочвальнасць» азначае магчымасць адсочвання адсочвання харчовых прадуктаў, кармоў або любога прадукту, згаданага ў артыкуле 2(1), любога рэчыва, прызначанага або чаканага для ўключэння ў ежу, корм або любы прадукт, згаданы ў артыкуле 2 (1), праз усе этапы вытворчасці, падрыхтоўкі і размеркавання;
- (50) «стадыя вытворчасці, падрыхтоўкі і размеркавання» азначае любую стадыю ад першаснай вытворчасці арганічнага прадукту да яго захоўвання, перапрацоўкі, транспарту, продажу або пастаўкі канчатковаму спажыву, уключаючы, у адпаведных выпадках, маркіроўку, рэкламу, імарт, экспарт і субпадрадная дзейнасць;

(1) Дырэктыва 2008/56/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 17 чэрвеня 2008 г. аб стварэнні асноў для дзейнасці супольнасці ў галіне марской экалагічнай палітыкі (Рамачная дырэктыва аб марской стратэгіі) (ОJ L 164, 25.6.2008, с. 19).

(2) Рэгламент Савета (ЕС) № 708/2007 ад 11 чэрвеня 2007 г. аб выкарыстанні чужародных лакальна адсутных вядома ў аквакультуры (ОJ L 168, 28.6.2007, с. 1).

(3) Дырэктыва 2001/82/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 6 лістапада 2001 г. аб Кодэксе Супольнасці, які тычыцца ветэрынарных лекавых сродкаў (ОJ L 31, 28.11.2001, стар. 1).

(4) Рэгламент (ЕС) № 178/2002 Еўрапейскага парламента Савета ад 28 студзеня 2002 г., які ўстанаўлівае агульныя прынцыпы патрабаванняў харчовага забеспячэння, засноўвае Еўрапейскае ўпраўленне па бяспецы харчовых прадуктаў і ўстанаўлівае працэдурныя ўмяшчэнні па пытаннях бяспекі харчовых прадуктаў (ОJ L 31, 1.2.2002 г., стар. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 767/2009 Еўрапейскага парламента Савета ад 13 ліпеня 2009 г. аб размяшчэнні на рынку выкарыстання кармоў, які ўносіць папраўкі ў Рэгламент Еўрапейскага парламента Савета (ЕС) № 1831/2003 адмяняе Палажэнне Савета Дырэктыва 79/373/ЕЕС, Дырэктыва Камітэта с 80/511/ЕЕС, Дырэктывы Савета 82/471/ЕЕС, 83/228/ЕЕС, 93/74/ЕЕС, 93/113/ЕЕС 96/25/ЕЕС Рашэнне Камітэта с 2004 г. /217/ЕС (ОJ L 229, 1.9.2009, стар. 1).

- (51) «нгрэдыент» азначае нгрэдыент, як гэта вызначана ў пункце (f) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011 або, для ншых прадуктаў, чым харчовыя, любое рэчыва або прадукт, як выкарыстоўваецца ў вытворчасці або падрыхтоўцы прадукты, як я ўсё яшчэ прысутн чаюць у гатовым прадукце, нават у змененым выглядзе;
- (52) «этыкетка» азначае любыя словы, звестк , гандлёвыя марк , назву брэнда, выяўленчы матэрыял або с мвал, звязаны з прадуктам, як я размешчаны на любой упакоўцы, дакуменце, апавяшчэнн , этыкетцы, кольцы або каўняры, як я суправаджаюць або спасылаюцца на гэты прадукт;
- (53) «рэклама» азначае любое прадстаўленне прадукцы грамадскасці любым сродкам , акрамя этыкетк , якая прызначана або можа паўплываць сфарм раваць аднос ны, перакананн паводз ны з мэтай прамога або ўскоснага прасоўвання продажу прадукцы ;
- (54) «кампетэнтныя органы» азначае кампетэнтныя органы, як гэта вызначана ў пункце (3) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;
- (55) «кантрольны орган» азначае орган чны кантрольны орган, як гэта вызначана ў пункце (4) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, або орган, прызнаны Кам с яй або трэцяй кра най, прызнаны Кам с яй для мэт правядзенне кантролю ў трэці х кра нах за мпартам у Саюз орган чных прадуктаў прадуктаў перапрацоўк ;
- (56) «орган кантролю» азначае дэлегаваны орган, як гэта вызначана ў пункце (5) артыкула 3 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, або орган, прызнаны Кам с яй або трэцяй кра най, прызначанай Кам с яй для мэт ажыццяўленне кантролю ў трэці х кра нах за мпартам у Саюз орган чнай канверс йнай прадукцы ;
- (57) «неадпаведнасць» азначае невыкананне дадзенага Палажэння або невыкананне дэлегаваных або выкананых аб актах, прынятых у адпаведнасці з дадзеным Палажэннем;
- (58) «генетычна мадыф каваны орган зм» або «ГМА» азначае генетычна мадыф каваны орган зм, як гэта вызначана ў пункце (2) артыкула 2 Дырэктывы 2001/18/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1), як не атрыманы праз метады генетычнай мадыф кацы , перал чаныя ў Дадатку ІВ да гэтай Дырэктывы;
- (59) «выраблены з ГМА» азначае атрыманы цалкам або часткова з ГМА, але не змяшчае не складаецца з ГМА;
- (60) «вытвораны з дапамогай ГМА» азначае атрыманы з выкарыстаннем ГМА ў якасці апошняга жывога орган зма ў працэсе вытворчасці , але не як я змяшчаюць або складаюцца з ГМА не выраблены з ГМА;
- (61) «харчовая дабаўка» азначае харчовую дабаўку, як гэта вызначана ў пункце (а) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1333/2008 Еўрапейск парламент савет (2);
- (62) «кармавыя дабаўк » азначаюць кармавыя дабаўк , як гэта вызначана ў пункце (а) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета (3);
- (63) «сканструяваны нанаматэрыял» азначае сканструяваны нанаматэрыял, як гэта вызначана ў пункце (f) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) 2015/2283 Еўрапейскага парламента Савета (4);
- (64) «экв валентнасць» азначае выкананне аднолькавых мэтаў прынцыпаў шляхам прымянення прав лаў, як я забяспечваюць аднолькавы ўзровень забеспячэння адпаведнасці ;
- (65) «тэхналаг чная дапамога» азначае тэхналаг чную дапамогу, як гэта вызначана ў пункце (b) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1333/2008 для харчовыя прадукты ў пункце (h) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1831/2003 для кармоў;
- (66) «харчовы фермент» азначае харчовы фермент, як гэта вызначана ў пункце (а) артыкула 3(2) Рэгламенту (ЕС) № 1332/2008 Еўрапейскага парламента Савета (5);
- (67) «ян зуючае выпраменьванне» азначае ан зуючае выпраменьванне, як гэта вызначана ў пункце (46) артыкула 4 Дырэктывы Савета 2013/59/Еўратам (6);

(1) Дырэктыва 2001/18/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 12 сакавіка 2001 г. аб наўмысным вык дзе ў наваколнае асяроддзе генетычна мадыф каваных орган змаў аб адмене Дырэктывы Савета 90/220/ЕЕС (ОJ L 106, 17.4.2001, стар. 1).

(2) Рэгламент (ЕС) № 1333/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб харчовых дабаўках (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 16).

(3) Рэгламент (ЕС) № 1831/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб дадатках для выкарыстання ў кармленн жывёл (ОJ L 268, 18.10.2003, стар. 29).

(4) Рэгламент (ЕС) 2015/2283 Еўрапейскага парламента Савета ад 25 л стапада 2015 г. аб новых харчовых прадуктах, як ўносыць змены ў Рэгламент (ЕС) № 1169/2011 Еўрапейскага парламента Савета адмяняе Рэгламент (ЕС) № 258/97 Еўрапейскага парламента Савета Рэгламент Кам с (ЕС) № 1852/2001 (ОJ L 327, 11.12.2015, стар. 1).

(5) Рэгламент (ЕС) № 1332/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб харчовых ферментах ўнясенн змяненняў у Дырэктыву Савета 83/417/ЕЕС, Рэгламент Савета (ЕС) № 1493/1999, Дырэктыву 2000/13 /ЕС, Дырэктыва Савета 2001/112/ЕС Рэгламент (ЕС) № 258/97 (ОJ L 354, 31.12.2008, стар. 7).

(6) Дырэктыва Савета 2013/59/Euratom ад 5 снежня 2013 г., якая ўстанаўлівае асноўныя стандарты бяспек для абароны ад небяспек, як я ўзн каюць у выніку ўздзеяння ан зуючага выпраменьвання, адмяняе Дырэктывы 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 2003/122/Euratom (ОJ L 13, 17.1.2014, стар. 1).

- (68) «расфасаваны харчовы прадукт» азначае расфасаваны харчовы прадукт, як гэта вызначана ў пункце (е) артыкула 2(2) Рэгламенту (ЕС) № 1169/2011;
- (69) «птушка» азначае стацыянарны або мабільны будынак для размяшчэння статкаў хатняй птушкі, які ўключае ўсе паверхні, накрытыя дахам, у тым ліку веранду; дом можа быць падзелены на асобныя адсекі, у кожным з якіх знаходзіцца адна статак;
- (70) «глебава-звязанае вырошчванне сельскагаспадарчых культур» азначае вытворчасць у жывой глебе або ў глебе, змешанай або ўгноенай матэрыялам прадуктам, дазволенай для арганічнай вытворчасці ў сувязі з падглебай карэннымі пародам;
- (71) «неапрацаваныя прадукты» азначае неапрацаваныя прадукты, як гэта вызначана ў пункце (n) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1), незалежна ад упакоўкі або маркіроўкі;
- (72) «перапрацаваныя прадукты» азначаюць перапрацаваныя прадукты, як гэта вызначана ў пункце (o) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004, незалежна ад упакоўкі або маркіроўкі;
- (73) «апрацоўка» азначае апрацоўку, як гэта вызначана ў пункце (m) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 852/2004; гэта ўключае ў сябе выкарыстанне рэчываў, згаданых у артыкулах 24 і 25 гэтага Рэгламенту, але не ўключае ўпакоўку або маркіроўку;
- (74) «цэласнасць арганічных або канверсіўных прадуктаў» азначае той факт, што прадукт не дэманструе неадпаведнасці як:
- (а) на любой стадыі вытворчасці, падрыхтоўкі і размеркавання ўплывае на арганічны характарыстык або характарыстык пры канверсіі прадукт; або
 - (б) паўтараецца або наўмысна;
- (75) «загон» азначае вальер, які ўключае частку, у якой жывёлы забяспечваюцца абаронай ад неспрыяльнага надвор'я умовы.

РАЗДЗЕЛ II

МЭТЫ І ПРЫНЦЫПЫ АРГАНІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Артыкул 4

Мэты

Арганічная вытворчасць павінна пераследваць наступныя агульныя мэты:

- (а) садзейнічаць аховы навакольнага асяроддзя клімату;
- (б) захаванне доўгатэрміновай урадлівасці глебы;
- (с) садзейнічаць высокаму ўзроўню біяразнастайнасці;
- (d) стотны ўклад у нетоксичное асяроддзе;
- (е) садзейнічаць высокаму стандарту дабрабыту жывёл, у прыватнасці, задавальненню вядаспецыфічных паводніц і патрэб жывёл;
- (f) заахвочванне кароткіх каналаў збыту мясцовай вытворчасці ў розных раёнах Саюза;
- (g) заахвочванне захавання рэдкага мясцовых парод, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення;
- (h) садзейнічаць развіццю паставак раслінага генетычнага матэрыялу, адаптаванага да канкрэтных патрэб задач арганічнай сельскай гаспадаркі;
- (i) спрыяць высокаму ўзроўню біяразнастайнасці, у прыватнасці, шляхам выкарыстання разнастайнага генетычнага матэрыялу раслін, такога як арганічны гетэрагенны матэрыял арганічнага гатунку, прыдатны для арганічнай вытворчасці;
- (j) спрыяць развіццю дзейнасці па арганічнай селекцыі раслін з мэтай садзейнічаць спрыяльным эканамічным перспектывам арганічнага сектара.

Артыкул 5

Агульныя прынцыпы

Арганічная вытворчасць - гэта ўстойлівая і справядлівая, якая заснавана на наступных агульных прынцыпах:

- (а) павага да прыродных істот і іх цыклаў, а таксама захаванне паляпшэнне стану глебы, вады і паветра, здароўя раслін і жывёл і іх навакольнага асяроддзя;
- (b) захаванне элементаў прыроднага ландшафту, такіх як аб'екты прыроднай спадчыны;

(1) Рэгламент (ЕС) № 852/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г. аб арганічнай харчовай прадукцыі (ОJ L 139, 30.4.2004, стар. 1).

- (с) адказнае выкарыстанне энерг прыродных рэсурсаў, так як вада, глеба, арганічныя рэчывы паветра;
- (d) вытворчасць шырокага спектру высакакасных прадуктаў харчавання ншых сельскагаспадарчых акавакультурных прадуктаў, як адказваюць попыту спажыўцоў на тавары, якія вырабляюцца з выкарыстаннем працэсаў, якія не наносзяць шкоды навакольнаму асяроддзю, здароўю чалавека, раслін і жывёл здароўе дабрабыт;
- (e) забеспячэнне цэласнасці арганічнай вытворчасці на ўсех этапах вытворчасці, перапрацоўкі і распаўсюджвання харчовых прадуктаў карм. цэ;
- (f) адпаведнае праектаванне і раванне біялагічным працэсам, заснаванае на экалагічных сферах з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў, якія ўваходзяць у сферу равання, з выкарыстаннем метадаў, якія:
- (i) выкарыстоўваць жывыя арганізмы механічныя метады вытворчасці;
 - (ii) займацца вырошчваннем сельскагаспадарчых культур, звязаным з глебай, жывёлагадоўляй, звязанай з зямлёй, або займацца акавакультурай, якая адпавядае прынцыпу ўстойлівага выкарыстання водных рэсурсаў;
 - (iii) выключыць выкарыстанне ГМА, прадуктаў, вырабленых з ГМА, прадуктаў, вырабленых з ГМА, акрамя ветэрынарных лекавых сродкаў;
 - (iv) заснаваныя на ацэнцы рызык выкарыстання мер засцярогі праф. лактычных мер, дзе гэта неабходна;
- (g) абмежаванне выкарыстання знешніх уводаў; калі патрабуюцца знешнія ўводы або не сную адпаведнай практык метадаў равання, згаданых у пункце (f), знешнія ўводы абмяжоўваюцца:
- (i) рэсурсы арганічнай вытворчасці; у выпадку расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу прыярытэт аддаецца гатункам абраным па здольнасці задавальняць канкрэтныя патрэбы мэты арганічнай сельскай гаспадаркі;
 - (ii) натуральныя рэчывы або рэчывы натуральнага паходжання;
 - (iii) мінеральныя ўгнаенні і іншыя растваральнасцю;
- (h) адаптацыя вытворчага працэсу, пры неабходнасці ў рамках гэтага Палажэння, з улікам санітарнага стану, рэгіянальных адрозненняў у экалагічным балансе, класіфікацыі мясцовых умоў, этапаў развіцця спецыфічнай практык гаспадаркі;
- (i) выключэнне з усяго арганічнага харчовага ланцуга кланавання жывёл, вырошчвання штучна індукваных плодных жывёл і анзучага выпраменьвання;
- (j) захаванне высокага ўзроўню дабрабыту жывёл з улікам спецыфічных вядомых патрэб.

Артыкул 6

Канкрэтныя прынцыпы, якія прымяняюцца да сельскагаспадарчай дзейнасці акавакультуры

Што тычыцца сельскагаспадарчай дзейнасці акавакультуры, арганічная вытворчасць павінна, у прыватнасці, грунтавацца на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) падтрыманне павышэння жыццядзейнасці глебы і яе натуральнай урадлівасці, устойлівасці глебы, утрымання вады ў глебе і яразнастайнасці глебы, прадухавлення барацьбы са стратай арганічных рэчываў у глебе, ушчыльнення глебы эрозій глебы, а таксама харчаванне раслін у асноўным праз глебавую эканасферу;
- (b) абмежаванне да мінімуму выкарыстання неаднаўляльных рэсурсаў знешніх крыніц;
- (c) перапрацоўка адходаў пабочных прадуктаў расліннага жывёльнага паходжання ў якасці матэрыялу для расліннаводства жывёлагадоўлі;
- (d) захаванне здароўя раслін з дапамогай праф. лактычных мер, у прыватнасці, выбару адпаведных вядоў, гатункаў або гетэрагенных матэрыялаў, устойлівых да шкодных хвароб, адпаведных севазваротаў, механічных фізічных метадаў абароны натуральных урадаў шкодных каў;
- (e) выкарыстанне насення жывёл з высокай ступенню генетычнай разнастайнасці, устойлівасці да хвароб даўгалецця;
- (f) пры выбары гатункаў раслін, улічваючы асаблівасці канкрэтных арганічных сфераў вытворчасці, засяродзіць увагу на адрозненні характарыстыках, устойлівасці да хвароб, адаптацыі да разнастайных мясцовых глебавых класіфікацыяў умоў захавання натуральных бар'ераў для перасячэння;

- (g) выкарыстанне арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, такога як раслінны рэпрадуктыўны матэрыял з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці;
- (h) вытворчасць арганічных гатункаў праз натуральную рэпрадуктыўную здольнасць засяроджванне ўвагі на стрымліванні ванні ў натуральных межах перасячэнне шлагбаумаў;
- (i) без шкоды для артыкула 14 Рэгламенту (ЕС) № 2100/94 нацыянальных правоў на гатункі раслін, прадастаўленых у адпаведнасць з нацыянальнае заканадаўства дзяржаў-членаў, магчымасць для фермераў выкарыстоўваць раслінны рэпрадуктыўны матэрыял, атрыманы з хутласных ферм, каб спрыяць генетычным рэсурсам, адаптаваным да асаблівых умоў арганічнай вытворчасці;
- (j) пры выбары парод жывёл з улікам высокай ступені генетычнай разнастайнасці, здольнасці жывёл адаптавацца да мясцовых умоў, хутка перамяняюцца каштоўнасці, хутка даўгажывучы, хутка жыццяздольнасці хутка устойлівае да хвароб або праблем са здароўем;
- (k) практыка жывёлагадоўлі, прыстасаванай да мясцовасці зямлі;
- (l) прымяненне метадаў жывёлагадоўлі, якія ўмацоўваюць мунную сістэму ўмацоўваюць натуральную абарону ад хвароб, уключаючы рэгулярныя фізічныя практыкаванні доступ да адкрытых тэрыторый пашаў;
- (m) кармленне жывёл арганічным кармам, якія складаюцца з сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, атрыманых у выніку арганічнай вытворчасці натуральных нясельскагаспадарчых рэчываў;
- (n) вытворчасць арганічных прадуктаў жывёлагадоўлі, атрыманых ад жывёл, якія былі вырашчаны на арганічных гаспадарках на працягу ўсяго жыцця з моманту нараджэння або вылучэння;
- (o) захаванне здароўя воднага асяроддзя якасці навакольных водных наземных экосістэм;
- (p) кармленне водных арганізмаў кармам з устойлівага рыбалоўства ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1380/2013 або з арганічным кармам, якія складаюцца з сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, атрыманых у выніку арганічнай вытворчасці, у тым ліку арганічнай аквакультуры, з натуральных нясельскагаспадарчых рэчываў;
- (q) пазбяганне любой небяспекі для вядучага, якія прадстаўляюць нтарэс для захавання, якія можа паўстаць у выніку арганічнай вытворчасці.

Артыкул 7

Конкрэтныя прынцыпы, прыдатныя да апрацоўкі арганічных прадуктаў харчавання

Вытворчасць апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання павінна быць заснавана, у прыватнасці, на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) вытворчасць арганічных прадуктаў харчавання з арганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў;
- (b) абмежаванне выкарыстання харчовых дабавак, неарганічных інгрэдыентаў, галоўным чынам з тэхналагічнымі сэнсарнымі функцыямі, а таксама м'якімі краэлементаў тэхналагічных дапаможнікаў, такіх як м'якія чыны, каб яны выкарыстоўваліся ў мінімальнай ступені толькі ў выпадках стотнай тэхналагічнай неабходнасці або для спецыяльных харчовых мэты;
- (c) выключэнне рэчываў метадаў апрацоўкі, якія могуць увесці ў зман адносна сапраўднай прыроды прадукту;
- (d) асцярожная апрацоўка арганічных прадуктаў харчавання, пераважна з выкарыстаннем біялагічных, механічных фізічных метадаў;
- (e) выключэнне харчовых прадуктаў, якія змяшчаюць або складаюцца з распрацаваных нанаматэрыялаў.

Артыкул 8

Конкрэтныя прынцыпы, якія прымяняюцца да апрацоўкі арганічных кармоў

Вытворчасць перапрацаваных арганічных кармоў павінна быць заснавана, у прыватнасці, на наступных канкрэтных прынцыпах:

- (a) вытворчасць арганічных кармоў з арганічных кармоў;
- (b) абмежаванне выкарыстання кармавых дабавак тэхналагічных дапаможнікаў, каб яны выкарыстоўваліся ў мінімальнай ступені толькі ў выпадках неабходных тэхналагічных або заатэхнічных патрэб або для асаблівых харчовых мэты;

(с) выключэнне рэчываў метадаў апрацоўк, як я могуць увесць ў зман адносна сапраўднай прыроды прадукт;

(d) асцярожная апрацоўка арганічных кармоў, пераважна з выкарыстаннем біялагічных, механічных фізічных метадаў.

РАЗДЗЕЛ III

ПРАВИЛЫ ВЫТВОРЧАСЦІ

Артыкул 9

Агульныя правы вытворчасці

1. Аператары павінны выконваць агульныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым артыкуле.

2. Уся гаспадарка павінна крывавацца ў адпаведнасць з патрабаваннямі гэтага Палажэння, як я прымяняюцца да арганічнай вытворчасці.

3. Для мэтай спосабаў выкарыстання, указаных у артыкулах 24 і 25 ў Дадатку II, толькі прадукты рэчывы, як я былі дазволены ў адпаведнасць з гэтым палажэннем, могуць выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці пры ўмове, што х выкарыстанне ў неарганічнай вытворчасці таксама было дазволена ўпаўнаважаны ў адпаведнасць з адпаведным палажэннем права Саюза, дзе гэта дастасавальна, у адпаведнасць з нацыянальным палажэннем, заснаваным на заканадаўстве Саюза.

Наступныя прадукты рэчывы, згаданыя ў артыкуле 2 (3) Рэгламенту (ЕС) № 1107/2009, павінны быць дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці пры ўмове, што яны дазволены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам:

(a) антыдоты, сінтэтычныя дадатковыя кампаненты ў якасці кампанентаў сродкаў аховы раслін;

(b) ад'юванты, як я змешваюцца са сродкамі аховы раслін.

Выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці прадуктаў рэчываў у іншых мэтах, чым тыя, як я ахоплены дадзеным Палажэннем, павінна быць дазволена пры ўмове, што х выкарыстанне адпавядае прынцыпам, выкладзеным у Раздзеле II.

4. Іаніруеца выпраменьванне не павінна выкарыстоўвацца пры апрацоўцы арганічных прадуктаў харчавання або кармоў, а таксама пры апрацоўцы сыравіны, якая выкарыстоўваецца ў арганічных прадуктах харчавання або кармах.

5. Выкарыстанне кланавання жывёл, вырошчванне штучна атрыманых плодных жывёл забараняецца.

6. Меры прафілактыкі засцярогі прымяюцца, калі гэта неабходна, на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання.

7. Нягледзячы на пункт 2, холдынгі можа быць падзелены на выразна эфектыўна падзеленыя вытворчыя адзінкі для арганічнай, пераходнай неарганічнай вытворчасці пры ўмове, што для неарганічных вытворчых адзінкаў:

(a) што тычыцца жывёл, то задзейнічаны розныя віды;

(b) што тычыцца раслін, то задзейнічаны розныя гатункі, як я можна лёгка адрозніць.

Што датычыцца багавання аквакультурных жывёл, то могуць быць задзейнічаны адны тыя ж віды пры ўмове, што снуе дакладны эфектыўны падзел паміж вытворчымі ўчасткамі або адзінкамі.

8. У адступленне ад пункта (b) параграфу 7, у выпадку шматгадовых культур, якія патрабуюць перыяду вырошчвання не менш за тры гады, розныя гатункі, якія цяжка дыферэнцаваць, або адны тыя ж гатункі могуць быць уключаны пры ўмове, што што разглядаемая вытворчасць знаходзіцца ў кантэксце плана пераўтварэння пры ўмове, што пераўтварэнне апошняй часткі тэрыторыі, звязанай з разглядаемай вытворчасцю, у арганічную вытворчасць пачынаецца як мага хутчэй завяршаецца на працягу максімуму пяці гадоў.

У такіх выпадках:

(a) фермер павінен паведаць кампетэнтнаму органу або, у адпаведных выпадках, кантралюючаму органу або кантралюючаму органу аб пачатку ўборкі кожнага з адпаведных прадуктаў як мінімум за 48 гаўдзі;

(b) пасля завяршэння ўборкі ўраджаю фермер павінен інфармаваць кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантралюючы орган або кантрольны орган аб дакладных колькасцях, сабраных з адпаведных адзінкаў, аб мерах, прынятых для падзелу прадуктаў;

(c) план канверсіі меры, як я павінны быць прыняты для забеспячэння эфектыўнага дакладнага падзелу, пацвярджаюцца кожны год кампетэнтным органам або, у адпаведных выпадках, кантралюючым органам або кантрольным органам пасля пачатку плана канверсіі.

9. Патрабаванні да розных відаў гатункаў, выкладзеныя ў пунктах (a) і (b) параграфу 7, не прымяняюцца ў выпадку даследчых адукацыйных цэнтраў, гадавальнікаў раслін, селекцыйных апераций.

10. Калі ў выпадках, згаданых у параграфы 7, 8 і 9, не ўсе вытворчыя адзінкі гаспадарскіх катэгорыяў адпаведнасці з праваламі арганізацыйнай вытворчасці, аператары павінны:

- (а) захоўваць прадукты, якія выкарыстоўваюцца для арганічных канверсійных вытворчых адзінкаў, асобна ад прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца для неарганічных вытворчых адзінкаў;
- (б) захоўваць прадукцыю, вырабленую арганічнымі, канверсійнымі неарганічнымі вытворчымі адзінкамі, асобна ад кожнай інашэ;
- (в) весці адпаведныя запісы, каб паказаць эфектыўнае раздзяленне вытворчых адзінкаў прадукцыі.

11. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які ўносяць змены ў пункт 7 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых правалаў падзелу гаспадарскіх на арганічныя, пераходныя неарганічныя вытворчыя адзінкі, у прыватнасці, у дачыненні да прадуктаў пералічаных у Дадатку I, або шляхам змянення гэтых дадзеных правалаў.

Артыкул 10

Канверсія

1. Фермеры аператары, якія вырошчваюць водарасці або аквакультурных жывёл, павінны выконваць перыяд пераўтварэння. На працягу ўсяго перыяду пераўтварэння яны павінны прымяняць усе правалы арганічнай вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым Рэгламенце, у прыватнасці прыдатныя правалы пераходу, выкладзеныя ў гэтым артыкуле ў Дадатку II.

2. Перыяд пераўтварэння пачынаецца не раней, чым фермер або аператар, які займаецца вырошчваннем багавіння або аквакультурных жывёл, паведамляў аб дзейнасці ў кампетэнтныя органы ў адпаведнасці з артыкулам 34 (1) у дзяржаве-члене, у якой ажыццяўляецца дзейнасць, у якасці гаспадарка фермера або аператара падлягае сапраўднаму кантролю.

3. Наводзіцца папярэдні перыяд не можа быць задняй датай прызнаны часткай перыяду пераходу, за выключэннем выпадкаў, калі:

- (а) зямельны ўчастак аператара падвяргаўся мерам, якія былі вызначаны ў праграме, рэалізаванай у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 1305/2013 з мэтай забеспячэння таго, каб на гэтых зямельных участках не выкарыстоўваліся ніякія прадукты рэчывы, акрамя дазволена для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці; або
 - (б) аператар можа прадставіць доказы таго, што зямельны ўчастак быў прыродным або сельскагаспадарчым раёнам, які на працягу не менш за тры гады не апрацоўваўся прадуктамі або рэчывамі, не дазволенымі для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.
4. Прадукцыя, вырабленая ў перыяд пераходу, не павінна прадавацца як арганічная прадукцыя або як прадукцыя пераходнага перыяду.

Аднак наступныя прадукты, вырабленыя ў перыяд пераходу ў адпаведнасці з пунктамі 1, могуць прадавацца як прадукты пераходу:

- (а) раслінныя рэпрадуктыўныя матэрыялы пры ўмове, што былі выкананы перыяд пераўтварэння не менш за 12 месяцаў;
- (б) харчовыя прадукты расліннага паходжання кармавыя прадукты расліннага паходжання пры ўмове, што прадукт змяшчае толькі адзін інгрэдыент сельскагаспадарчай культуры пры ўмове, што перыяд пераходу не менш за 12 месяцаў да збору ўраджаю былі выкананы.

5. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які змяняюць пункт 1.2.2 часткі II Дадатку II шляхам дадання правалаў канверсіі для вадкаў, акрамя тых, якія рэгулююцца ў Частцы II Дадатку II 17 чэрвеня 2018 г., або шляхам унясення змяненняў у гэтыя дадзеныя правалы.

6. Камісія, пры неабходнасці, прымае імплементацыйныя акты, якія вызначаюць дакументы, якія павінны быць прадастаўлены з мэтай прызнання задняй датай папярэдняга перыяду ў адпаведнасці з пунктамі 3 гэтага артыкула.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 11

Забарона на выкарыстанне ГМА

1. ГМА, прадукты, атрыманыя з ГМА, прадукты, атрыманыя з дапамогай ГМА, не павінны выкарыстоўвацца ў харчовых прадуктах або кармавых, або ў якасці прадуктаў харчавання, кармоў, тэхналагічных дапаможнікаў, сродкаў абароны раслін, угнаенняў, кандыцыянераў глебы, рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, мкраарганізмаў або жывёл у арганічнай вытворчасці.

2. У мэтах забароны, выкладзенай у параграфе 1, у дачыненні да ГМА прадуктаў, вырабленых з ГМА для харчовых прадуктаў кармоў, аператары могуць разлічваць на гэты прадукт, які быў прымацаваны або прадастаўлены ў адпаведнасць з Дырэктывай 2001/18/EC, Рэгламент (EC) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета (1) або Рэгламент (EC) № 1830/2003 Еўрапейскага парламента Савета (2) або любы суправаджальны дакумент, прадастаўлены ў адпаведнасць з ім.

3. Аператары могуць меркаваць, што пры вытворчасці набытых харчовых прадуктаў кармоў не выкарыстоўваліся ГМА прадукты, атрыманыя з ГМА, калі такія прадукты не маюць гэтых тэкет, прымацаванай або прадастаўленай, або не суправаджаюцца дакументам, прадастаўленым у адпаведнасць з юрыдычным актам, згаданым у пункце 2, за выключэннем выпадкаў, калі яны атрымалі іншую інфармацыю, якая паказвае на тое, што маркіроўка адпаведнай прадукцыі не адпавядае гэтым прававым актам.

4. Для мэтаў забароны, выкладзенай у пункце 1, у дачыненні да прадуктаў, не ахопленых параграфамі 2 і 3, аператары, якія выкарыстоўваюць неарганічныя прадукты, набытыя ў трэціх бакоў, павінны патрабаваць ад прадаўца пацверджання таго, што гэтыя прадукты не вырабляюцца з ГМА або выраблены з дапамогай ГМА.

Артыкул 12

Правы раслінаводства

1. Аператары, якія вырабляюць раслінныя або раслінныя прадукты, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы, выкладзеныя ў частцы I Дадатку II.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:

(а) пункты 1.3 і 1.4 часткі I Дадатку II у дачыненні да адступленняў;

(b) пункт 1.8.5 Часткі I Дадатку II у дачыненні да выкарыстання неарганічнага расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу пры канверсіі;

(c) пункт 1.9.5 Часткі I Дадатку II шляхам дадання дадатковых палажэнняў адносна пагадненняў паміж аператарам сельскагаспадарчых культурных фондаў, або шляхам змянення гэтых дададзеных палажэнняў;

(d) пункт 1.10.1 Часткі I Дадатку II шляхам дадання дадатковых мер па барацьбе з шкоднікамі-пустазеллем або шляхам змянення гэтых дадатковых мер;

(e) Частка I Дадатку II шляхам дадання далейшых падрабязных правілаў метадаў вырошчвання канкрэтных раслінных прадуктаў, уключаючы правы для прарослых насення, або шляхам змянення гэтых дададзеных правілаў.

Артыкул 13

Спецыяльныя палажэнні па маркетынгу расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу

1. Раслінны рэпрадукцыйны матэрыял з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу можа прадавацца без выканання патрабаванняў да рэгістрацыі без адпаведнасці катэгорыям сертыфікацыі папярэдняга базавага, базавага сертыфікаванага матэрыялу або патрабаванняў да новых катэгорый, якія выкладзены ў Дырэктывах 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC, 2008/90/EC або акты, прынятыя ў адпаведнасць з гэтым Дырэктывам.

2. Раслінны рэпрадукцыйны матэрыял з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу, згаданы ў параграфе 1, можа прадавацца пасля паведамлення пастаўшчыком аб арганічным гетэрагенным матэрыяле адказным афіцыйным органам, названым у Дырэктывах 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC, 2008/90/EC, зроблены з дапамогай дасье, якое змяшчае:

(а) кантактныя даныя заяўніка;

(b) імя арганічнага неаднароднага матэрыялу;

(c) апісанне асноўных агратэхнічных фенатыпных характарыстык, якія з'яўляюцца агульнымі для гэтай групы раслін, уключаючы метады селекцыі, любыя даступныя вынікі выпрабаванняў гэтых характарыстык, краіны вытворчасці выкарыстаных бацькоўскіх матэрыялаў;

(d) заяву заяўніка адносна праўдзасці элементаў у пунктах (a), (b) і (c);

(e) рэпрэзентатывная выбарка.

(1) Рэгламент (EC) № 1829/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб генетычна мадыфікаваных харчовых прадуктах кармаў (OJ L 268, 18.10.2003, стар. 1).

(2) Рэгламент (EC) № 1830/2003 Еўрапейскага парламента Савета ад 22 верасня 2003 г. аб прасочванні маркіроўцы генетычна мадыфікаваных арганізмаў прадуктаў харчавання кармаў, вырабленых з генетычна мадыфікаваных арганізмаў, якія ўносяць змены ў Дырэктыву 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, стар. 24).

Гэта паведамленне павінна быць адпраўлена заказным лістом або любым іншым спосабам сувязі, прынятым аф цыйнымі органамі, з патрабаваннем пацверджання атрымання.

Праз тры месяцы пасля даты, указанай у кватанцы аб атрыманні звароту, пры ўмове, што дадатковая інфармацыя не была запытана або што пастаўшчыку не паведамлялася аб аф цыйнай адмове па прычынах няпоўнасці дасье або неадпаведнасці, як гэта вызначана ў артыкуле 3(57), адказны лчыцца, што аф цыйны орган прызнаў паведамленне яго змест.

Пасля вдавочнага або ўскоснага пацверджання паведамлення, адказны аф цыйны орган можа перайсці да ўнясення ў спіс заяўленага арганічнага гетэрагеннага матэрыялу. Гэты спіс павінен быць бясплатным для пастаўшчыка.

Спіс любых арганічных гетэрагенных матэрыялаў павінен быць перададзены ў кампетэнтныя органы іншых дзяржаў-членаў у Камісію.

Так арганічны неаднародны матэрыял павінен адпавядаць патрабаванням, выкладзеным у дэлегаваных актах, прынятых у адпаведнасці з пунктам 3.

3. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, як я дапаўняюць гэты Рэгламент, устаўляючы правы, якія рэгулююць вытворчасць маркетынгавых расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу з арганічнага гетэрагеннага матэрыялу пэўных родаў або в даў, у дачыненні да:

- (a) апсанне арганічнага гетэрагеннага матэрыялу, уключаючы адпаведныя метады гадоўнага вытворчасці выкарыстаны бацькоўскі матэрыял;
- (b) мінімальныя патрабаванні да якасці партый насення, уключаючы дэнтычнасць, удзельную чысціню, хуткасць прарастання і санітарныя якасці;
- (c) маркіроўка ўпакоўка;
- (d) інфармацыя ўзоры прадукцыі, якія павінны захоўвацца ў прафесійных аператараў;
- (e) калі гэта дастасавальна, захаванне арганічнага гетэрагеннага матэрыялу.

Артыкул 14

Правы жывёлагадоўлі

1. Аператары жывёлагадоўлі павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы II Дадатку II ў любых імплементацыйных актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які змяняюць:

- (a) пункты 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 і 1.3.4.4.3 часткі II Дадатку II шляхам зняцця працэнтаў у дачыненні да паходжання жывёл пасля таго, як будзе ўстаноўлена дастатковая даступнасць арганічных жывёл на рынку Саюза;
- (b) пункт 1.6.6 часткі II Дадатку II адносна ліміту арганічнага азоту, звязанага з агульнай шчыльнасцю пагалоўя;
- (c) пункт 1.9.6.2(b) часткі II Дадатку II у дачыненні да кармлення пчальніных сем'яў;
- (d) пункты 1.9.6.3(b) і (e) часткі II Дадатку II у дачыненні да прымальных апрацовак для дэзінфекцыі пчальнікоў метады сродкі барацьбы з Varroa destructor;
- (e) Частка II Дадатку II шляхам дадання падрабязных прав лаў жывёлагадоўлі для в даў, якія не рэгулююцца ў гэтым Частка 17 чэрвеня 2018 г. або шляхам змянення гэтых дадзеных прав лаў у дачыненні да:
 - (i) адхлэнні ад паходжання жывёл;
 - (ii) харчавання;
 - (iii) жыллёвая гаспадарчая практыка;
 - (iv) ахова здароўя;
 - (v) дабрабыт жывёл.

3. Камісія, у выпадку неабходнасці, прымае імплементацыйныя акты адносна Часткі II Дадатку II, якія прадугледжваюць правы адносна:

- (a) мінімальны перыяд, які неабходна выконваць для кармлення кормячых жывёл матчыным малаком, згаданы ў пункце 1.4.1(g);
- (b) шчыльнасць пасадкі мінімальную паверхню для ўнутраных адкрытых памяшканняў, якія павінны выконвацца для пэўных в даў жывёл, каб гарантаваць, што патрэбы ў развіцц, фазы і ялагчыя этапы патрэбы жывёл задавальняюцца ў адпаведнасці з пунктам 1.6.3, 1.6.4 і 1.7.2,

- (с) характарыстык тэхнічныя патрабаванні да мінімальнай паверхні для ўнутраных адкрытых памяшканняў;
- (d) характарыстык тэхнічныя патрабаванні да будынкаў загонаў для ўсёх вадаў жывёлы, акрамя пчол, каб гарантаваць, што патрэбы ў разв'язанні, фазы развіцця, а таксама спецыфічныя патрэбы жывёл задавальняюцца ў адпаведнасць з пунктам 1.7.2;
- (e) патрабаванні да раслінаў характарыстык ахоўных аб'ектаў адкрытых тэрыторый.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 15

Правы вытворчасці багавання аквакультурных жывёл

1. Аператары, якія займаюцца вытворчасцю багавання аквакультурных жывёл, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы III Дадатку II ў любых імплементацыйных актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.
2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:
- (a) пункт 3.1.3.3 часткі III Дадатку II у дачыненні да кармоў для пажадлівых жывёл аквакультуры;
- (b) пункт 3.1.3.4 часткі III Дадатку II шляхам дадання дадатковых спецыяльных прав лаў адносна кармоў для некаторых аквакультурных жывёл, або змяненне гэтых дадзеных прав лаў;
- (c) пункт 3.1.4.2 часткі III Дадатку II у дачыненні да ветэрынарных метадаў лячэння аквакультурных жывёл;
- (d) Частку III Дадатку II, дадашы дадатковыя падрабязныя ўмовы для кожнага вяду для кравання маткавым пагалоўем, гадоў вытворчасці непўналетніх або шляхам унясення змяненняў у дадзеныя падрабязныя ўмовы.
3. Камісія, пры неабходнасці, прымае імплементацыйныя акты, якія ўстанаўляюць падрабязныя правы для кожнага вяду або групы вяду адносна шчыльнасці пасадкі, а таксама спецыфічных характарыстык для сямейства вытворчасці сямейства ўтрымання, каб гарантаваць, што спецыфічныя патрэбы вяду сустрэкаюцца.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

4. Для мэта гэтага артыкула часткі III Дадатку II, «шчыльнасць пагалоўя» азначае жывую вагу аквакультурных жывёл на кубічны метр вады ў любы час на працягу фазы росту, у выпадку камбалы крэветак, вага квадратнага метра паверхні.

Артыкул 16

Правы вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў

1. Аператары, якія вырабляюць апрацаваныя харчовыя прадукты, павінны выконваць, у прыватнасці, падрабязныя правы вытворчасці, выкладзеныя ў частцы IV Дадатку II ў любых імплементацыйных актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.
2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць:
- (a) пункт 1.4 часткі IV Дадатку II у дачыненні да мер засцярогі прэвентыўных мер, якія павінны быць прыняты аператарамі;
- (b) пункт 2.2.2 часткі IV Дадатку II адносна вяду складу дазволенах прадуктаў рэчываў для выкарыстання ў апрацаваных харчовых прадуктах, а таксама ўмовы, пры якіх яны могуць выкарыстоўвацца;
- (c) пункт 2.2.4 часткі IV Дадатку II у дачыненні да разліку працэнта сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, згаданых у пунктах (a)(ii) і (b)(i) Артыкула 30(5), уключаючы харчовыя прадукты дабаўкі, дазvolеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, якія з'яўляюцца сельскагаспадарчымі інгрэдыентамі для мэта таксама разліку.

Гэтыя дэлегаваныя акты не павінны ўключаць магчымасць выкарыстання араматызатараў або араматызатараў, якія не з'яўляюцца натуральнымі, у сэнсе артыкула 16(2), (3) і (4) Рэгламенту (ЕС) № 1334/2008 Еўрапейскага парламента Савета (1), н арганічных.

3. Камісія можа прымаць падзаконныя акты, якія ўстанаўляюць метады, дазvolеныя пры перапрацоўцы харчовых прадуктаў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

(1) Рэгламент (ЕС) № 1334/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 16 снежня 2008 г. аб араматызатарах некаторых харчовых інгрэдыентах з смакавым ўласцівасцям для выкарыстання ў харчовых прадуктах на харчовых прадуктах аб унясенні змяненняў у Рэгламент Савета (ЕЭС) № 1601/91, Рэгламенты (ЕС) № 2232/96 (ЕС) № 110/2008 Дырэктыва 2000/13/ЕС (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 34).

Артыкул 17

Прав лы вытворчасц перапрацаваных кармоў

1. Аператары, як я вырабляюць апрацаваныя кармы, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы V Дадатку II ў любых імплементацыйных актах, згаданых у пункце 3 гэтага артыкула.
2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змены ў пункт 1.4 частк V Дадатку II шляхам дадання дадатковых мер засцярог праф лактык , як я пав нны быць прыняты аператарам , або шляхам змянення гэтых дадатковых мер.
3. Кам с я можа прымаць падзаконныя акты, як я ўстанаўл ваюць метады, дазволеныя для выкарыстання пры перапрацоўцы кармавых прадуктаў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 18

Прав лы вытворчасц в на

1. Аператары, як я вырабляюць прадукцыю в ннага сектара, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы VI Дадатку II.
2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я змяняюць:
 - (a) пункт 3.2 частк VI Дадатку II шляхам дадання далейшых аналаг чных метадаў, працэсаў апрацовак, як я забароненыя, або шляхам змянення гэтых дададзеных элементаў;
 - (b) пункт 3.3. частк VI Дадатку II.

Артыкул 19

Прав лы вытворчасц дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў ежу корм

1. Аператары, як я вырабляюць дрожджы для выкарыстання ў якасц ежы або корму, пав нны выконваць, у прыватнасц , падрабязныя прав лы вытворчасц , выкладзеныя ў частцы VII Дадатку II.
2. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змяненн ў пункт 1.3 частк VII Дадатку II шляхам дадання дадатковых дэталёвых прав лаў вытворчасц дрожджаў або ўнясення змяненняў у гэтыя дададзеныя прав лы.

Артыкул 20

Адсутнасць пэўных прав лаў вытворчасц асобных в даў жывёлы в даў аквакультурных жывёл

У чаканн прыняцця:

- (a) дадатковыя агульныя прав лы для ншых в даў жывёлы, акрамя тых, як я рэгулююцца ў пункце 1.9 частк II Дадатку II у адпаведнасц з пунктам (e) артыкула 14(2);
- (b) імплементацыйныя акты, згаданыя ў артыкуле 14(3) для в даў жывёлы; або
- (c) імплементацыйныя акты, згаданыя ў артыкуле 15 (3) для в даў або груп в даў аквакультурных жывёл;

дзяржава-член можа прымяняць падрабязныя нацыянальныя прав лы вытворчасц для пэўных в даў або груп в даў жывёл у дачыненн да элементаў, як я пав нны ахопл вацца мерам , названым ў пунктах (a), (b) (c), пры ўмове, што гэтыя нацыянальныя прав лы знаходзяцца ў адпаведнасц з дадзеным Палажэннем пры ўмове, што яны не забараняюць, не абмяжоўваюць не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадуктаў, як я был выраблены за межам яе тэрыторы як я адпавядаюць гэтаму Палажэнню.

Артыкул 21

Прав лы вытворчасц для прадуктаў, як я не адносяцца да катэгорый прадуктаў, згаданых у артыкулах 12-19

1. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць папраўк ў Дадатак II шляхам дадання падрабязных прав лаў вытворчасц , а таксама прав лаў аб абавязку пераўтварэння для прадуктаў, як я не адносяцца да катэгорый прадуктаў, згаданых у артыкулах 12 да 19, або шляхам змянення гэтых дададзеных прав лаў.

Гэтыя дэлегаваныя акты грунтуюцца на мэтах прынцыпах орган чнай вытворчасц , выкладзеных у раздзеле II, пав нны адпавядаць агульным прав лам вытворчасц , выкладзеным у артыкулах 9, 10 11, а таксама снуючым падрабязным прав лам вытворчасц , выкладзеным для аналаг чных прадуктаў у Дадатку II. Яны ўстанаўл ваюць патрабаванн , як я тычацца, у прыватнасц , дазволёных або забароненых метадаў апрацоўк , практык матэрыялаў, або перыядаў пераходу на адпаведныя прадукты.

2. Пры адсутнасці падрабязных прав лаў вытворчасці, згаданых у параграфі 1:

- (а) аператары павінны, у дачыненні да прадуктаў, згаданых у пункце 1, выконваць прынцыпы, выкладзеныя ў артыкулах 5 і 6, mutatis mutandis з прынцыпамі, выкладзенымі ў артыкуле 7, з агульным правам лам вытворчасці, выкладзенымі ў артыкулах 9-11;
- (б) дзяржава-член можа ў дачыненні да прадуктаў, згаданых у пункце 1, прымяняць падрабязныя нацыянальныя правы лам вытворчасці пры ўмове, што гэтыя правы адпавядаюць сапраўднаму Рэгламенту пры ўмове, што яны не забараняюць, не абмяжоўваюць і не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадукцыі, якая была выраблена за межамі тэрыторыі, якая адпавядае дадзеным Палажэнню.

Артыкул 22

Прыняцце выключных прав лаў вытворчасці

1. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент, устанавіваючы:

- (а) крытэрыі для вызначэння таго, ці можна кваліфікаваць стуацыю як катастрофічныя абставіны, якія выніваюць з «неспрыяльных кліматычных з'яў», «хвароб жывёл», «экалагічнага нцыдэнту», «стыхійнага бедства» або «катастрафічнага здарэння», які гэта вызначана ў пунктах (h), (i), (j), (k) і (l) артыкула 2(1) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013 адпаведна, а таксама любая параўнальная стуацыя;
- (б) канкрэтныя правы, у тым ліку магчымыя адхіленні ад гэтага Рэгламенту, аб тым, які дзяржава-члены павінны змагацца з такім катастрофічным абставінам, калі яны вырашаць прымяніць гэты артыкул;
- (с) спецыяльныя правы маніторынгу справаздачнасці ў такіх выпадках.

Гэтыя крытэрыі правы падпарадкоўваюцца прынцыпам арганічнай вытворчасці, выкладзеным у раздзеле II.

2. Калі дзяржава-член афцыйна прызнала падзею стыхійным бедствам, які гаворыцца ў артыкуле 18(3) або артыкуле 24(3) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013, гэтая падзея робіцца немагчымым выкананне патрабаванняў правы лам вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым Рэгламенце, гэтая дзяржава-член можа даць адхіленні ад правы лам вытворчасці на абмежаваны перыяд, пакуль арганічнае вытворчасці не можа быць адноўлена, у адпаведнасці з прынцыпамі, выкладзенымі ў раздзеле II любым дэлегаваным актам, прынятым у адпаведнасці з пунктам 1.

3. Дзяржава-члены могуць прыняць меры ў адпаведнасці з дэлегаванымі актамі, згаданымі ў параграфі 1, каб дазволіць працягваць або аднаўляць арганічную вытворчасць у выпадку катастрофічных абставінаў.

Артыкул 23

Збор, упакоўка, транспарт і захоўванне

1. Аператары павінны гарантаваць, што арганічныя прадукты пераходзіць з збору, упакоўваюцца, транспартуюцца і захоўваюцца ў адпаведнасці з правамі лам, выкладзенымі ў Дадатку III.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 54, які змяняюць:

- (а) Раздзел 2 Дадатку III;
- (б) Раздзелы 3, 4 і 6 Дадатку III шляхам дадання дадатковых спецыяльных правы лам для транспарту і захоўвання прыёмкі прадуктаў або шляхам змянення гэтых дадзеных правы лам.

Артыкул 24

Дазвол на выкарыстанне прадуктаў субстанцый у арганічнай вытворчасці

1. Камісія можа дазволіць выкарыстанне пэўных прадуктаў рэчываў у арганічнай вытворчасці ўключыць любыя такія дазволеныя прадукты рэчывы ў абмежавальны спісы для наступных мэт:

- (а) у якасці актыўных рэчываў для выкарыстання ў сродках аховы раслін;
- (б) у якасці ўгнаенняў, кандыцынераў глебы і пажыўных рэчываў;
- (с) як неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, багавільнага, жывёльнага або дражджавога паходжання або як кармавыя матэрыялы м'яса і рыбнага паходжання;
- (д) у якасці кармавых дабавак тэхналагічных дапаможнікаў;
- (е) у якасці прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі сажалак, клетак, рэзервуараў, каналаў, будынкаў або збудаванняў, якія выкарыстоўваюцца для жывёлагадоўлі;
- (ф) у якасці прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі будынкаў збудаванняў, якія выкарыстоўваюцца для расліннаводства, у тым ліку для захоўвання ў сельскагаспадарчых гаспадарках;

(g) у якасці прадуктаў для ачысткі дэзінфекцыі ў апрацоўчых складскіх памяшканнях.

2. У дадатак да прадуктаў рэчываў, дазволенаў адпаведнасць з пунктамі 1, Камісія можа дазволіць выкарыстанне некаторых прадуктаў рэчываў для вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання дрожджаў, якія выкарыстоўваюцца ў якасці ежы або корму, павінны ўключыць любыя такія дазволеныя прадукты рэчывы ў абмежавальныя спісы для наступных мэт:

(a) у якасці харчовых дабавак тэхналагічных дапаможнікаў;

(b) у якасці неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, якія будуць выкарыстоўвацца для вытворчасці апрацаваных арганічных прадуктаў харчавання;

(c) у якасці тэхналагічных дапаможнікаў для вытворчасці дрожджаў дражджавых прадуктаў.

3. Дазвол прадуктаў рэчываў, згаданых у параграфі 1, для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці падпарадкоўваецца прынцыпам, выкладзеным у раздзеле II, наступным крытэрам, якія ацэньваюцца ў цэлым:

(a) яны важныя для бесперапыннай вытворчасці выкарыстання, для якога яны прызначаны;

(b) усе адпаведныя прадукты рэчывы маюць расліннае, водараснае, жывёльнае, м'ясное або м'ясна-наральнае паходжанне, за выключэннем выпадкаў, калі прадукты або рэчывы з такіх крыніц недаступны ў дастатковай колькасці або якасці або калі альтэрнатывы недаступныя;

(c) у выпадку прадуктаў, згаданых у пункце (a) параграфі 1:

(i) іх выкарыстанне неабходна для барацьбы са шкоднамі, для якіх існуюць б'ялагічныя, фізічныя або селекцыйныя альтэрнатывы, метады вырошчвання або існуюць эфектыўныя метады кравання недаступныя;

(ii) калі такія прадукты не маюць расліннага, багавяльнага, жывёльнага, м'яснага або м'ясна-наральнага паходжання не дэнтычныя з натуральнай формай, умоваў іх выкарыстання выключаюць любыя прамыя кантакты з ядомымі часткамі ўраджаю;

(d) у выпадку прадуктаў, згаданых у пункце (b) параграфі 1, іх выкарыстанне мае стотнае значэнне для павышэння або падтрымання ўраджывасці глебы або для задавальнення асаблівых харчовых патрэб сельскагаспадарчых культур, або для канкрэтных мэт кандыцыянавання глебы;

(e) у выпадку прадуктаў, згаданых у пунктах (c) і (d) параграфі 1:

(i) іх выкарыстанне неабходна для падтрымання здароўя жывёл, добрабыту жыццяздольнасці жывёл спрыяе адпаведнаму рацыёну, які задавальняе фізіялагічныя паводніцкія патрэбы адпаведных даў, або іх выкарыстанне неабходна для вытворчасці або захавання кармоў, таму што вытворчасць або захаванне кармоў з'яўляецца немагчыма без звароту да такіх рэчываў;

(ii) кармы м'ясна-наральнага паходжання, м'ясныя элементы, в'ялікія або прав'ялікія маюць натуральнае паходжанне, за выключэннем выпадкаў, калі прадукты або рэчывы з такіх крыніц недаступны ў дастатковай колькасці або якасці або калі альтэрнатывы недаступныя;

(iii) выкарыстанне неарганічнага кармавога матэрыялу расліннага або жывёльнага паходжання неабходна, паколькі кармавога матэрыялу расліннага або жывёльнага паходжання, вырабленага ў адпаведнасць з правіламі арганічнай вытворчасці, няма ў дастатковай колькасці;

(iv) выкарыстанне неарганічных спецыяльных траў патак неабходна, таму што такія прадукты не даступны ў арганічнай форме; яны павінны вырабляцца або рыхтавацца без хімічных растваральнікаў, іх выкарыстанне абмежавана 1% кармавога рацыёну для дадзенага в'ялікім жывёлам, штогод разлічваецца як працэнт сухога рэчыва корму сельскагаспадарчага паходжання.

4. Дазвол прадуктаў рэчываў, згаданых у параграфі 2, для выкарыстання ў вытворчасці апрацаваных арганічных харчовых прадуктаў або для вытворчасці дрожджаў, якія выкарыстоўваюцца ў якасці харчовых прадуктаў кармоў, падпарадкоўваецца прынцыпам, выкладзеным у раздзеле II, наступным крытэрыям: , якія павінны быць ацэнены ў цэлым:

(a) альтэрнатыўныя прадукты і рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з гэтым артыкулам, або метады, якія адпавядаюць гэтай Правілы недаступныя;

(b) было б немагчыма вырабіць або захаваць ежу або выканаць зададзеныя дыетычныя патрабаванні, прадугледжаныя на аснове заканадаўства Саюза без выкарыстання гэтых прадуктаў рэчываў;

(c) яны сустракаюцца ў прыродзе могуць прайсці толькі механічныя, фізічныя, біялагічныя, ферментатыўныя або м'ясныя працэсы, за выключэннем выпадкаў, калі прадукты або рэчывы з такіх крыніц недаступны ў дастатковай колькасці або якасці ;

(d) арганічны інгрэдыент недаступны ў дастатковай колькасці .

5. Дазвол на выкарыстанне х м чна с нтэзаваных прадуктаў рэчываў у адпаведнасць з пунктам 1 2 гэтага артыкула пав нен быць строга абмежаваны выпадкам , кал выкарыстанне знешн х уводаў, згаданых у пункце (g) артыкула 5, будзе садзейн чаць недапушчальнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе.

6. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, як я змяняюць пункты 3 4 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых крытэрыяў для дазволу прадуктаў рэчываў, згаданых у пунктах 1 2 гэтага артыкула, для выкарыстання ў орган чнай вытворчасць ў цэлым ў вытворчасць апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання ў прыватнасць , а таксама дадатковыя крытэры для адмены так х дазволаў або шляхам змянення гэтых дадатковых крытэрыяў.

7. Кал дзяржава-член л чыць, што прадукт або рэчыва трэба дадаць або выключыць са сп саў дазволеных прадуктаў рэчываў, згаданых у параграфам 1 2, або што спецыф кацы выкарыстання, згаданыя ў прав лах вытворчасць , пав нны быць зменены, ён пав нен гарантаваць, што дасье з указаннем прычын для ўключэння, адкл канна або ншых змяненняў аф цыйна адпраўляецца ў Кам с ю ў ншыя дзяржавы-члены роб цца агульнадаступным у адпаведнасць з заканадаўствам Саюза нацыянальным заканадаўствам аб абароне даных.

Кам с я публ кую любыя запыты, згаданыя ў гэтым пункце.

8. Кам с я пав нна рэгулярна пераглядаць сп сы, згаданыя ў гэтым артыкуле.

Сп с неарган чных нгрэдыентаў, згаданы ў пункце (b) параграфа 2, пераглядаецца не радзей за адз н раз у год.

9. Кам с я пав нна прыняць мплементарныя акты, як я тычацца дазволу або адмены дазволу на прадукты рэчывы ў адпаведнасць з параграфам 1 2, як я могуць выкарыстоўвацца ў орган чнай вытворчасць ў цэлым ў вытворчасць апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання ў прыватнасць , ўстанаўл ваючы працэдуры як х неабходна прытрымл вацца для атрымання так х дазволаў сп саў так х прадуктаў рэчываў , у адпаведных выпадках, х ап сання, патрабаванняў да складу ўмоў выкарыстання.

Гэтыя мплементарныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 25

Дазвол кра н-членаў на некалаг чныя сельскагаспадарчыя нгрэдыенты для апрацаваных орган чных прадуктаў харчавання

1. Кал гэта неабходна для забеспячэння доступу да пэўных сельскагаспадарчых нгрэдыентаў, кал так я нгрэдыенты недаступныя ў орган чнай форме ў дастатковай колькасць , дзяржава-член можа, па запыце аператара, часова дазвол ць выкарыстанне неарган чных сельскагаспадарчыя нгрэдыенты для вытворчасць перапрацаваных орган чных прадуктаў харчавання на сваёй тэрыторы на працягу макс мум шасць месяцаў. Гэты дазвол распаўсюджваецца на ўс х аператараў у гэтай дзяржаве-члене.

2. Дзяржава-член пав нна неадкладна паведам ць Кам с ншым дзяржава-членам праз камп'ютэрную с стэму, якая дазваляе электронны абмен дакументам нфармацыяй, прадастаўленай Кам с яй, аб любым дазволе, выдадзеным на яе тэрыторы ў адпаведнасць з пунктам 1.

3. Дзяржава-член можа падоўжыць дазвол, прадугледжаны ў параграфі 1, два разы макс мум на шэсць месяцаў кожны, пры ўмове, што н водная ншая дзяржава-член не выказала прэрэчэнняў, паказаўшы праз с стэму, згаданую ў параграфі 2, што так я нгрэдыенты даступныя ў орган чнай форме ў дастатковай колькасць .

4. Кантрольны орган або кантрольны орган, прызнаны ў адпаведнасць з артыкулам 46(1), можа даць часовы дазвол, як пазначана ў пункце 1 гэтага артыкула, на макс мум шэсць месяцаў аператарам у трэч х кра нах, як я запытаюць такое дазвол як я падлягаюць кантролю з боку гэтага кантралюючага органа або кантрольнага органа пры ўмове, што ўмовы гэтага параграфа выконваюцца ў адпаведнай трэцяй кра не. Дазвол можа быць прадоўжаны макс мум два разы на шэсць месяцаў кожны.

5. Кал пасля двух падаўжэнняў часовага дазволу дзяржава-член л чыць, на аснове аб'ектыўнай нфармацы , што даступнасць так х нгрэдыентаў у орган чнай форме застаецца недастатковай для задавальнення якасных колькасных патрэбаў аператараў, яна можа зраб ць запыт у Кам с ю ў адпаведнасць з артыкулам 24(7).

Артыкул 26

Збор даных аб наяўнасць на рынку орган чнага рэпрадуктыўнага матэрыялу расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу з пераходнага перыяду, орган чных жывёл маладняку орган чнай авакультуры

1. Кожная дзяржава-член забяспечвае стварэнне рэгулярна абнаўляемай базы дадзеных для перал ку орган чнага канверс йнага рэпрадуктыўнага матэрыялу расл н, за выключэннем расады, але уключаючы насенную бульбу, як даступны на яе тэрыторы .

2. Дзяржавы-члены павінны мець сцэмы, якія дазваляюць аператарам, якія гандлююць арганічным рэпрадуктыўным матэрыялам або рэпрадуктыўным матэрыялам раслін у працэсе пераходу, арганічным жывёлам або маладняком арганічнай аквакультуры, якія здольныя пастаўляць хуткі дастаткова колькасць на працягу разумнага перыяду, каб зрабіць публічна на добраахвотнай аснове, бясплатна, разам з хімічнымі кантактнымі дадзенымі, інфармацыя аб наступным:

(а) арганічны канверсійны рэпрадуктыўны матэрыял раслін, напрыклад, раслінны рэпрадуктыўны матэрыял з гетэрагеннага арганічнага матэрыялу або арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці, за выключэннем расады, але ўключаючы насенную бульбу, якія даступны; колькасць у вазе гэтага матэрыялу; перыяд года яго наяўнасці; так матэрыял павінен быць пералічаны м.н. з выкарыстаннем лацінскай навуковай назвы;

(b) арганічныя жывёлы, для якіх можа быць прадугледжана адступленне ў адпаведнасць з пунктам 1.3.4.4 часткі II Дадатку II; колькасць наяўных жывёл у катэгорыях па падлозе; інфармацыю, калі гэта дарэчна, якая адносіцца да розных відаў жывёл у дачыненні да даступных парод і рас; расы жывёл; ўзрост жывёл; любая іншая адпаведная інфармацыя;

(c) маладняк арганічнай аквакультуры, наяўны ў гаспадарцы, стан х здароўя ў адпаведнасць з Дырэктывай Савета 2006/88/EC (1) вытворчую магутнасць для кожнага віду аквакультуры.

3. Дзяржавы-члены могуць таксама ствараць сцэмы, якія дазваляюць аператарам прадаваць пароды пароды, прыстасаваныя да арганічнай вытворчасці ў адпаведнасць з пунктам 1.3.3 часткі II Дадатку II, або арганічных куранят здольныя пастаўляць гэтых жывёл у дастатковай колькасці ў межах разумнага перыяду, каб на добраахвотнай аснове бясплатна абнародаваць адпаведную інфармацыю разам з хімічнымі кантактнымі дадзенымі.

4. Аператары, якія вырашылі ўключыць інфармацыю аб раслінным рэпрадуктыўным матэрыяле, жывёлах або маладых асобнах аквакультуры ў сцэмы, згаданыя ў параграфі 2 3, павінны забяспечыць рэгулярнае абнаўленне інфармацыі забяспечыць выключэнне інфармацыі са спісу, як толькі раслінны рэпрадуктыўны матэрыял, жывёлы або маладняк аквакультуры больш не даступныя.

5. Для мэтаў пунктаў 1, 2 3 дзяржавы-члены могуць працягваць выкарыстоўваць адпаведныя інфармацыйныя сцэмы, якія ўжо існуюць.

6. Камісія павінна апублікаваць спасылку на кожную з нацыянальных баз даных або сцэм на спецыяльным вэб-сайце Камісіі, каб дазволіць карыстальнікам мець доступ да такіх баз даных або сцэм ва ўсім Саюзе.

7. Камісія можа прымаць падзаконныя акты, якія прадугледжваюць:

(а) тэхнічны дэталь для стварэння падтрымання баз даных, згаданых у пункце 1, згаданых сцэм у пункце 2;

(b) спецыфікацыі ў дачыненні да збору інфармацыі, згаданай у пунктах 1 2;

(c) спецыфікацыі ў дачыненні да механізмаў удзелу ў базах даных, згаданых у параграфі 1 ў сцэмы, названыя ў пунктах 2 3;

(d) падрабязную інфармацыю адносна інфармацыі, якая павінна быць прадстаўлена дзяржавам-членам ў адпаведнасць з артыкулам 53(6).

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 27

Абавязальства дзеянні ў выпадку падазрэння ў невыкананні

Калі аператар падазрае, што прадукт, які ён вырабляе, падрыхтаваў, імпартаваў або атрымаў ад іншага аператара, не адпавядае дадзенаму Рэгламенту, гэты аператар абавязаны ў адпаведнасць з артыкулам 28(2):

(а) дэманстраваць каваль аддзяляць адпаведны прадукт;

(b) правяраць, ці можна падазрэнне абгрунтаваць;

(c) не размяшчаць адпаведны прадукт на рынку як арганічны або пераходны прадукт, не выкарыстоўваць яго ў арганічнай вытворчасці, за выключэннем выпадкаў, калі падазрэнне можа быць лавіравана;

(d) у выпадку, калі падазрэнне было абгрунтавана або калі яно не можа быць лавіравана, неадкладна інфармаваць адпаведны кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, адпаведны кантралюючы орган або кантрольны орган, прадаставіць яму даступныя элементы, калі гэта неабходна;

(e) у поўнай меры супрацоўнічаць з адпаведным кампетэнтным органам або, у выпадку неабходнасці, з адпаведным кантрольным органам або кантрольным органам, пры правярцы выяўленых прычын падазронага неадпаведнасці.

(1) Дырэктыва Савета 2006/88/EC ад 24 кастрычніка 2006 г. аб санітарных патрабаваннях да аквакультурных жывёл прадуктаў з хімічнай абароны, якія забяспечваюць бар'ерамі з некаторымі хваробамі водных жывёл (ОJ L 328, 24.11.2006, стар. 14).

Артыкул 28

Меры засцярог , каб пазбегнуць прысутнасці недазволенага прадуктаў рэчываў

1. Каб пазбегнуць заражэння прадуктам або рэчывам , як я не дазволены ў адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці , аператары павінны прымаць наступныя меры засцярог на кожным этапе вытворчасці , падрыхтоўкі распаўсюджвання:

(а) увадзіць падтрымліваць меры, якія з'яўляюцца прапарцыйнымі мэтазгоднымі для выяўлення рызык забруджвання арганічнай вытворчасці прадуктаў несанкцыянаванымі прадуктам або рэчывам , уключаючы сяматычную дэнтыфікацыю важных працэдурных этапаў;

(b) увадзіць падтрымліваць меры, якія з'яўляюцца прапарцыйнымі адпаведным , каб пазбегнуць рызык заражэння арганічнай вытворчасці прадукты з недазволенага прадуктам або рэчывам ;

(c) рэгулярна пераглядаць карэктаваць такія меры;

(d) выконваць павінны адпаведныя патрабаванні дадзенага Палажэння, якія забяспечваюць аддзяленне арганічных, канверсійных некалагічных прадукты.

2. Калі аператар падазрае, з-за прысутнасці прадукту або рэчывы, якія не дазволены ў адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці , у прадукце, які прызначаны для выкарыстання або продажу як арганічны або пераходнага прадукту, што апошні прадукт не адпавядае гэтым Палажэнням, аператар павінен:

(a) дэнтыфікаваць аддзяляць адпаведны прадукт;

(b) правярыць, ці можна падазраць абгрунтаваць;

(c) не размяшчаць адпаведны прадукт на рынку як арганічны або пераходны прадукт не выкарыстоўваць яго ў арганічнай вытворчасці , калі падазраць не можа быць л кв давана;

(d) у выпадку, калі падазраць было абгрунтавана або калі яно не можа быць л кв давана, неадкладна інфармаваць адпаведны кампетэнтны арган або, пры неабходнасці , адпаведны кантралюючы арган або кантрольны арган, прадаставіць яму даступныя элементы, калі гэта неабходна;

(e) у поўнай меры супрацоўнічаць з адпаведным кампетэнтным органам або, пры неабходнасці , з адпаведным кантралюючым органам або кантрольным органам у выяўленні прычын прысутнасці недазволенага прадуктаў або рэчываў.

3. Камісія можа прымаць імплементацыйныя акты, якія ўстанаўліваюць адзінства правілаў, каб вызначыць:

(a) працэдурны крок , які павінен выконвацца аператарам ў адпаведнасць з пунктамі (a) - (e) параграфу 2, адпаведныя дакументы, якія павінны прадаставіць;

(b) суразмерныя адпаведныя меры, якія павінны быць прыняты перагледжаны аператарам для выяўлення пазбягання рызык заражэння ў адпаведнасць з пунктамі (a), (b) (c) параграфу 1.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 29

Меры, якія неабходна прыняць у выпадку прысутнасці недазволенага прадуктаў або рэчываў

1. Калі кампетэнтны арган, або, у адпаведных выпадках, кантралюючы арган або кантрольны арган, атрымае абгрунтаваную інфармацыю аб наяўнасці прадуктаў або рэчываў, якія не дазволены ў адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці , або быў праінфармаваны аператарам у адпаведнасць з пунктамі (d) артыкула 28(2), або выяўляе такія прадукты або рэчывы ў арганічным прадукце або прадукце, вырабленым у працэсе пераходу:

(a) ён павінен неадкладна правесці аф іцыйнае расследаванне ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 з мэтай вызначэння крыніцы прычыны, каб правярыць адпаведнасць першаму абзацу артыкула 9(3) артыкула 28 (1); такое расследаванне павінна быць завершана як мага хутчэй, на працягу разумнага перыяду, павінна ўключваць даўгавечнасць прадукту складанасць справы;

(b) ён павінен часова забараніць як размяшчэнне на рынку адпаведных прадуктаў у якасці арганічных або пераходных прадуктаў, так іх выкарыстанне ў арганічнай вытворчасці да вынікаў расследавання, згаданага ў пункце (a).

2. Адпаведны прадукт не павінен прадавацца як арганічны або пераходны або выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці, калі кампетэнтны орган або, у адпаведных выпадках, кантралюючы орган або кантрольны орган устанавіць, што адпаведны аператар:

(а) выкарыстаў прадукты або рэчывы, не дазволеныя ў адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічных вытворчасцях;

(b) не прыняў меры засцярогі, згаданыя ў артыкуле 28(1); або

(c) не прыняў мер у адказ на адпаведныя папярэднія запыты кампетэнтных органаў, кантрольных органаў або кантрольныя органы.

3. Зацкаўленаму аператару павінен быць прадастаўлена магчымасць пракаментываць вынік расследавання, згаданага ў пункце (а) параграфу 1. Кампетэнтны орган або, пры неабходнасці, кантралюючы орган або кантрольны орган, павінен весці запісы аб праведзенае расследаванні.

Пры неабходнасці адпаведны аператар павінен прыняць такія меры, якія карэктна рэгулююць меры, якія неабходныя, каб пазбегнуць забруджвання ў будучыні.

4. Да 31 снежня 2024 г. Камісія павінен прадставіць Еўрапейскаму парламенту Савету справаў даклад аб выкананні гэтага артыкула аб наяўнасці прадуктаў рэчываў, не дазволенах у адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці аб ацэнцы нацыянальных правілаў, згаданых у пункце 5 гэтага артыкула. Гэтая справаздача можа суправаджацца, пры неабходнасці, заканадаўчай прапановай для далейшай гарманізацыі.

5. Дзяржавы-члены, якія маюць правілы, якія прадугледжваюць, што прадукты, якія змяшчаюць больш чым пэўны ўзровень прадуктаў або рэчываў, не дазволенах у адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, не будуць прадавацца ў якасці арганічных прадуктаў, могуць працягваць прымяняць гэтыя правілы пры ўмове, што гэтыя правілы не забараняюць, не абмяжоўваюць не перашкаджаюць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у якасці арганічных прадуктаў, калі гэтыя прадукты былі выраблены ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем. Дзяржавы-члены, якія выкарыстоўваюць гэты пункт, павінен неадкладна інфармаваць Камісію.

6. Кампетэнтныя органы дакументуюць вынік расследаванняў, згаданых у пункце 1, а таксама любыя меры, якія яны прынялі з гэтай выпрацоўкай перадавай практык далейшых мер па пазбяганні прысутнасці прадуктаў рэчываў, не дазволенах у адпаведнасць з першым падпунктам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

Дзяржавы-члены прадастаўляюць такую інфармацыю іншым дзяржавам-членам Камісіі праз камп'ютэрную сістэму, якая забяспечвае электронны абмен дакументамі інфармацыяй, прапанаванай Камісіяй.

7. Дзяржавы-члены могуць прымаць адпаведныя меры на сваёй тэрыторыі, каб пазбегнуць ненаўмыснай прысутнасці ў арганічнай сельскай гаспадарцы прадуктаў рэчываў, не дазволенах у адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці. Такія меры не павінен забараняць, абмяжоўваць або перашкаджаць размяшчэнню на рынку прадуктаў, вырабленых у іншых дзяржавах-членах у якасці арганічных або пераходных прадуктаў, калі гэтыя прадукты былі выраблены ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем. Дзяржавы-члены, якія выкарыстоўваюць гэты пункт, павінен неадкладна інфармаваць Камісію іншыя дзяржавы-члены.

8. Камісія прымае падзаконныя акты, якія ўстанаўліваюць адзінства правілаў, каб вызначыць:

(а) метады, якія будуць прымяняцца кампетэнтнымі органамі або, пры неабходнасці, кантралюючымі органамі або кантрольнымі органамі для выяўлення ацэнкі прысутнасці прадуктаў рэчываў, не дазволенах у адпаведнасць з першым абзацам артыкула 9(3) для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(b) дэталі фармату інфармацыі, якая павінен быць даступная дзяржавам-членам для Камісіі і іншых дзяржаваў-членаў ў адпаведнасці з пунктам 6 гэтага артыкула.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

9. Да 31 сакавіка кожнага года дзяржавы-члены павінен ў электронным выглядзе перадаваць у Камісію адпаведную інфармацыю аб выпадках заражэння недазволенамі прадуктамі або рэчывамі ў папярэднім годзе, уключаючы інфармацыю, сабраную на памежных кантрольных пунктах, адносна характару выяўленага забруджвання, у прыватнасці, прычыну, крыніцу ўзровень заражэння, а таксама аб'ём характар забруджаных прадуктаў. Гэтая інфармацыя павінен быць сабраная Камісіяй праз камп'ютэрную сістэму, прадастаўленую Камісіяй, павінен выкарыстоўвацца для палягчэння працоўкі перадавай практык для прадухвалення заражэння.

РАЗДЕЛ IV

МАРКІРОВКА

Артыкул 30

Выкарыстанне тэрмінаў, якія адносяцца да арганічнай вытворчасці

1. Для мэтаў дадзенага Палажэння прадукты лічыцца тэрмінам, які адносіцца да арганічнай вытворчасці, калі ў марк-роўцы, рэкламных матэрыялах або камерцыйных дакументах так прадукт, яго інгрэдыенты або кармавыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца для яго вытворчасці, апісваюцца тэрмінам паказваючы пакупніку, што прадукт, інгрэдыенты або кармавыя матэрыялы былі выраблены ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем. У прыватнасці, тэрміны, пералічаныя ў Дадатку IV, х вытворчыя памяшальныя, такія як «б» і «эка», паасобку або ў спалучэнні, могуць выкарыстоўвацца ва ўсім Саюзе на любой мове, пералічаныя ў гэтым Дадатку, для марк-роўкі рэкламы прадуктаў, згаданых у артыкуле 2(1), якія адпавядаюць гэтай Рэгламенту.

2. Для прадуктаў, згаданых у артыкуле 2(1), тэрміны, згаданыя ў пункце 1 гэтага артыкула, не павінны выкарыстоўвацца ні дзе ў Саюзе на любой мове, пералічаныя ў Дадатку IV, для марк-роўкі, рэкламных матэрыялаў або камерцыйных дакументаў. Прадукту, які не адпавядае дадзеным Палажэнню.

Акрамя таго, ніякія тэрміны, у тым ліку тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў таварных знаках або назвах кампаній, або практык не павінны выкарыстоўвацца ў марк-роўцы або рэкламе, калі яны могуць увесці спахвіўца або карыстальніка ў зман, мяркуючы, што прадукт або яго інгрэдыенты адпавядаюць гэтым Палажэнням.

3. Прадукты, якія былі выраблены ў перыяд пераходу, не павінны маркіравацца або рэкламавацца як арганічныя прадукты або прадукты пераходу.

Тым не менш, расліны рэпрадуктыўны матэрыял, харчовыя прадукты раслінага паходжання, кармавыя прадукты раслінага паходжання, якія былі выраблены ў перыяд пераходу адпавядаюць артыкулу 10(4), могуць маркіравацца рэкламавацца як прадукты пераходнага перыяду з выкарыстаннем тэрміна «у канверсе» або адпаведны тэрмін разам з тэрмінам, згаданым ў пункце 1.

4. Тэрміны, згаданыя ў пункце 1, не павінны выкарыстоўвацца ў дачыненні да прадукту, для якога заканадаўства Саюза патрабуе марк-роўкі або рэкламы, каб сцвярджаць, што прадукт змяшчае ГМА, складаецца з ГМА або выраблены з ГМА.

5. Для апрацаваных харчовых прадуктаў могуць выкарыстоўвацца тэрміны, згаданыя ў параграфі 1:

(а) у гандлёвым апісанні спіс інгрэдыентаў, калі так спіс з'яўляецца абавязковым у адпаведнасць з заканадаўствам Саюза, пры ўмове, што:

(i) апрацаваныя харчовыя прадукты адпавядаюць правілам вытворчасці, выкладзеным у частцы IV Дадатку II, ўсталяваным правіламі ў адпаведнасць з артыкулам 16(3);

(ii) па меншай меры 95% сельскагаспадарчых інгрэдыентаў прадукту па масе з'яўляюцца арганічнымі;

(iii) у выпадку араматызатараў яны выкарыстоўваюцца толькі для натуральных араматызатараў, маркіраваных у адпаведнасць з артыкулам 16(2), (3) (4) Рэгламенту (ЕС) № 1334/2008 усе смакавыя кампаненты носьбіты смакавых кампанентаў у адпаведным араматызатары з'яўляюцца арганічнымі;

(b) толькі ў спісе інгрэдыентаў пры ўмове, што:

(i) менш за 95% сельскагаспадарчых інгрэдыентаў прадукту па вазе з'яўляюцца арганічнымі, пры ўмове, што яны інгрэдыенты адпавядаюць правілам вытворчасці, устаноўленым у дадзеным Палажэнні;

(ii) апрацаваныя харчовыя прадукты адпавядаюць правілам вытворчасці, выкладзеным у пунктах 1.5, 2.1(a), 2.1(b) 2.2.1 часткі IV Дадатку II, а таксама правіламі, устаноўленым у адпаведнасць з артыкулам 16(3);

(c) у гандлёвым апісанні спіс інгрэдыентаў пры ўмове, што:

(i) асноўным інгрэдыентам з'яўляецца прадукт палявання або рыбалоўства;

(ii) тэрмін, згаданы ў пункце 1, вядуча звязаны ў гандлёвым апісанні з іншым інгрэдыентам, які з'яўляецца арганічным адрозненнем ад асноўнага інгрэдыента;

(iii) усе астатнія сельскагаспадарчыя інгрэдыенты з'яўляюцца арганічнымі;

(iv) ежа адпавядае пунктам 1.5, 2.1(a), 2.1(b) 2.2.1 часткі IV Дадатку II правіламі, выкладзеным у адпаведнасць з артыкулам 16(3).

У спісе інгрэдыентаў, згаданых у пунктах (а), (b) (c) першага абзаца, паказваецца, якія інгрэдыенты з'яўляюцца арганічнымі. Спасылка на арганічную вытворчасць могуць з'яўляцца толькі ў адносінах да арганічных інгрэдыентаў.

Сп'с нгрэдыентаў, згаданых у пунктах (b) (c) першага абзаца, пав'нен уключаць указанне агульнай працэнтнай дол'арган чных нгрэдыентаў у прапорцы да агульнай колькасц сельскагаспадарчых нгрэдыентаў.

Тэрм ны, згаданыя ў параграфі 1, пры выкарыстанн'ў сп'се нгрэдыентаў, згаданым у пунктах (a), (b) (c) першага падпункт гэтага пункта, ўказанне працэнта, згаданае ў трэц'м падпункце гэтага пункта, пав'нна быць таго ж колеру, памеру стылю л'тар, што ншыя ўказанн'ў сп'се нгрэдыентаў.

6. Для перапрацаваных кармоў тэрм ны, згаданыя ў параграфі 1, могуць выкарыстоўвацца ў гандлёвым ап'санн'ў сп'се нгрэдыентаў пры ўмове, што:

(a) апрацаваны корм адпавядае прав'лам вытворчасц', выкладзеным у частках II, III V Дадатку II, а таксама асабл'вым прав'лам, устаноўленым у адпаведнасц'з артыкулам 16(3);

(b) усе нгрэдыенты сельскагаспадарчага паходжання, як'я змяшчаюцца ў апрацаваных кармах, з'яўляюцца арган'чным ;

(c) па меншай меры 95% сухога рэчыва прадукту з'яўляюцца арган'чным .

7. Кам'с'я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц'з артыкулам 54, як'я змяняюць:

(a) гэты артыкул шляхам дадання дадатковых прав'лаў марк'роўк прадуктаў, перал'чаных у Дадатку I, або шляхам змянення гэтых дададзеных прав'лаў;

(b) сп'с тэрм наў, выкладзеных у Дадатку IV, з ул'кам моўнага разв'цця ў кра'нах-членах.

8. Кам'с'я можа прымаць імплементацыйныя акты для ўстанаўлення падрабязных патрабаванняў да прымянення пункта 3 гэтага артыкула.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц'з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 31

Марк'роўка прадуктаў рэчываў, як'я выкарыстоўваюцца ў расл'наводстве

Нягледзячы на сферу прымянення гэтага Рэгламенту, выкладзеную ў артыкуле 2 (1), прадукты рэчывы, як'я выкарыстоўваюцца ў сродках аховы расл'н або ў якасц'ўгнаенняў, кандыцыянераў глебы або пажыўных рэчываў, як'я былі дазволены ў адпаведнасц'з артыкулам 9 24, могуць мець спасылку, якая паказвае, што тыя прадукты або рэчывы былі дазволены для выкарыстання ў арган'чнай вытворчасц'ў адпаведнасц'з дадзеным Палажэннем.

Артыкул 32

Абавязковыя паказанн'

1. У выпадку, кал'прадукцыя мае ўмовы, згаданыя ў артыкуле 30(1), у тым л'ку прадукцыя, пазначаная як прадукцыя пераходу ў адпаведнасц'з артыкулам 30(3):

(a) нумар кода кантралюючага органа або кантрольнага органа, якому падпарадкоўваецца ап'ратар, як'праводз'ў апошнюю вытворчасць або падрыхтоўку, таксама пав'нен паказвацца на марк'роўцы;

(b) у выпадку расфасаваных харчовых прадуктаў, лагатып арган'чнай вытворчасц'Еўрапейскага Саюза, згаданы ў артыкуле 33, пав'нен таксама з'яўляцца на ўпакоўцы, за выключэннем выпадкаў, згаданых у артыкуле 30(3) пунктах (b) (c) артыкула 30(5).

2. Кал'выкарыстоўваецца лагатып арган'чнай вытворчасц'Еўрапейскага саюза, указанне на месца, дзе вырошчвалася сельскагаспадарчая сырав'на, з'якой складаецца прадукт, пав'нна з'яўляцца ў тым жа пол'зроку, што лагатып, мець адно з наступных в'даў: формы, пры неабходнасц' :

(a) «Сельская гаспадарка ЕС», дзе сельскагаспадарчая сырав'на была вырошчана ў Саюзе;

(b) «сельская гаспадарка па-за межам'ЕС», дзе сельскагаспадарчая сырав'на была вырошчана ў трэц'х кра'нах;

(c) «Сельская гаспадарка ЕС/не-ЕС», кал'частка сельскагаспадарчай сырав'ны была вырошчана ў Саюзе, а частка — у трэцяй кра'не.

У мэтах першага абзаца слова «Сельская гаспадарка» можа быць заменена словам «Аквакультура», дзе гэта неабходна, а словы «ЕС» «не-ЕС» могуць быць заменены або дапоўнены назвай кра'ны або назвай кра'ны рэг'ёна, кал'ўся сельскагаспадарчая сырав'на, з'якой складаецца прадукт, была вырошчана ў гэтай кра'не , кал'дастасавальна, у гэтым рэг'ёне.

Для ўказання месца, дзе была вырошчана сельскагаспадарчая сырав'на, з'якой складаецца прадукт, як пазначана ў першым трэц'м абзацах, невял'к'я вагавыя колькасц'нгрэдыентаў могуць не ўл'чвацца пры ўмове, што агульная колькасц'неўл'чаных нгрэдыентаў не перавышае 5% ад агульнай масы сельскагаспадарчай сырав'ны.

Словы «EU» або «non-EU» не павінны з'яўляцца надпісамі колеру, памеру стылю, яка больш прыкметныя, чым назва прадукту.

3. Абзначэнні, згаданыя ў пунктах 1 і 2 гэтага артыкула ў артыкуле 33 (3), пазначаюцца на бачным месцы такім чынам, каб х было лёгка бачна, павінны быць выразна разборлівымі і зразумелымі.

4. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54 аб унясенні змяненняў у пункт 2 гэтага артыкула артыкул 33(3) шляхам дадання дадатковых прав лаў марк роўк або шляхам змянення гэтых дадзеных прав лаў.

5. Камісія прымае падзаконныя акты, які тычацца:

(а) практычныя меры для выкарыстання, прадстаўлення, складу памеру паказанняў, згаданых у пункце (а) пункце 1 пункце 2 гэтага артыкула артыкуле 33(3);

(b) прысваенне кодавых нумароў органам кантролю органам кантролю;

(c) указанне месца вырошчвання сельскагаспадарчай сыравіны ў адпаведнасць з пунктам 2 гэтага артыкула Артыкул з артыкулам 33(3).

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 33

Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрасаюза

1. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза можа выкарыстоўвацца ў марк роўцы, прэзентацы рэкламе прадуктаў, які адпавядаюць гэтаму Рэгламенту.

Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза можа таксама выкарыстоўвацца ў фармацыйных адукацыйных мэтах, звязаных з снаваннем рэкламай самога лагатыпа, пры ўмове, што такое выкарыстанне не можа ўвесці спажываўца ў зман адносна арганічнай вытворчасці канкрэтных прадуктаў, пры ўмове, што лагатып прайграў у адпаведнасць з правамі, выкладзенымі ў Дадатку V. У такім выпадку патрабаванні артыкула 32(2) пункта 1.7 Дадатку V не прымяняюцца.

Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза не павінен выкарыстоўвацца для апрацаваных харчовых прадуктаў, які пазначаны ў пунктах (b) і (c) артыкула 30(5), для прадуктаў пераходу, які пазначаны ў артыкуле 30(3).

2. За выключэннем выпадкаў выкарыстання ў адпаведнасць з другім абзацам пункта 1, лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза з'яўляецца аф цыйным пацверджаннем у адпаведнасць з артыкулам 86 91 Рэгламента (EC) 2017/625.

3. Выкарыстанне лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза не з'яўляецца абавязковым для прадуктаў, мпартаваных з трэця краіны. Калі гэты лагатып з'яўляецца на этыкетцы такіх прадуктаў, указанне, згаданае ў артыкуле 32 (2), таксама павінна з'яўляцца на этыкетцы.

4. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза павінен адпавядаць мадэлю, выкладзенаму ў Дадатку V, павінен адпавядаць правам, выкладзеным у гэтым Дадатку.

5. Нацыянальныя лагатыпы прыватныя лагатыпы могуць выкарыстоўвацца ў марк роўцы, прэзентацы рэкламе прадукцы, якая адпавядае дадзенаму Палажэнню.

6. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які ўносяць папраўкі ў дадатак V у дачыненні да лагатыпа арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза прав лаў, які тычацца гэтага.

РАЗДЗЕЛ V

АТЭСТАЦЫЯ

Артыкул 34

Сістэма сертыфікацыі

Да размяшчэння любых прадуктаў на рынку ў якасці «арганічных» або «канверсійных» або да перыяду пераўтварэння 1. аператары групы аператараў, названыя ў артыкуле 36, якія вырабляюць, рыхтуюць, распаўсюджваюць або захоўваюць арганічныя або н-канверсійныя прадукты, якія мпартаюць такія прадукты з трэцяй краіны або экспартуюць такія прадукты ў трэцюю краіну, або якія размяшчаюць такія прадукты на рынку, павінны паведамляць аб сваёй дзейнасці кампетэнтным органам дзяржавы-члена, у якой яны ажыццяўляюцца ў якой-ліх дзейнасці падлягае сістэме кантролю.

Калі кампетэнтныя органы ўсклалі сваё абавязак або дэлегалі пэўныя задачы па аф цыйным кантролю або некаторыя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, больш чым аднаму кантралюючаму органу або кантрольнаму органу, аператары або групы аператараў павінны ўказаць у паведамленні, згаданым у першым абзацы, які кантралюючы орган або кантрольны орган правярае, ці адпавядае х дзейнасць дадзеным Рэгламенту, прадстаўляе сертыфікат, згаданы ў артыкуле 35(1).

2. Аператары, як я прадаюць расфасаваныя арганічныя прадукты непасрэдна канчатковаму спажыўцу або карыстальніку, вызваляюцца ад абавязальства паведамаць, згаданага ў пункце 1 гэтага артыкула, ад абавязальства валодаць сертыфікатам, згаданым у артыкуле 35(2), пры ўмове, што яны не вырабляюць, не рыхтуюць, не захоўваюць, акрамя як у сувязі з гандлёвым пунктам, або імпартуюць такія прадукты з трэцяй краіны, або субкантракуюць такую дзейнасць нашаму аператару.

3. Калі аператары або групы аператараў перадаюць на субпадрад любую сваю дзейнасць трэцім асобам, як аператары або групы аператараў, так і трэція асобы, як мэта дзейнасць была перададзена на субпадрад, павінны выконваць пункт 1, калі толькі аператар або група аператараў не заявілі, што ў паведамленні, згаданым у пункце 1, што ён нясе адказнасць у дачыненні да арганічнай вытворчасці, што ён не перадаў гэтую адказнасць субпадрадчыку. У такіх выпадках кампетэнтны орган або, у адпаведных выпадках, кантралюючы орган або кантрольны орган, павінны правяраць, што субпадрадная дзейнасць адпавядае гэтаму Палажэнню, у кантэксце кантролю, як ён ажыццяўляе ў дачыненні да аператараў або груп аператараў, як я заключылі субпадрад гэтай дзейнасці.

4. Дзяржавы-члены могуць прызначыць орган або зацвердзіць орган, як павінны атрымаць паведамленні, згаданыя ў параграфі 1.

5. Аператары, групы аператараў субпадрадчыкі павінны весці ўлікі розных відаў дзейнасці, як мэта яны займаюцца, у адпаведнасць з дадзеным Палажэннем.

6. Дзяржавы-члены павінны весці абноўленыя спісы, як і змяшчаюць імёны адрасы аператараў груп аператараў, як я паведамаць аб сваёй дзейнасці ў адпаведнасць з пунктам 1, абнародаваць адпаведным чынам, у тым ліку з дапамогай спасылкі на адзін з вэб-сайтаў, вычарпальныя спісы гэтых даных разам з інфармацыяй, якая датычыцца сертыфікатаў, выдадзеных гэтым аператарам групам аператараў у адпаведнасць з артыкулам 35(1). Пры гэтым дзяржавы-члены павінны выконваць патрабаванні па абароне персанальных даных у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2016/679 Еўрапейскага парламента Савета (1).

7. Дзяржавы-члены гарантуюць, што любы аператар або група аператараў, як я выконваюць дадзены Рэгламент, у выпадках, калі плата спаганяецца ў адпаведнасць з артыкулам 78–80 Рэгламента (ЕС) 2017/625, плаціць разумную плату, якая пакрывае выдаткі на кантроль маюць права пакрывацца са стэмай кантролю. Дзяржавы-члены гарантуюць, што любыя зборы, як я могуць зборвацца, будуць апублікаваныя.

8. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54 аб унясенні змяненняў у Дадатак II у дачыненні да патрабаванняў да выдання дакументацыі.

9. Камісія можа прымаць падзаконныя акты, каб прадставіць дэталі спецыфікацыі адносна:

(а) фармат тэхнічных сродкаў паведамлення, згаданага ў пункце 1;

(б) парадак публікацыі спісаў, згаданых у пункце 6;

(с) працэдурны механізмы публікацыі збораў, згаданых у пункце 7.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 35

Сертыфікат

1. Кампетэнтныя органы або, у адпаведных выпадках, кантралюючыя органы або кантрольныя органы павінны выдаць сертыфікат любому аператару або групе аператараў, як я паведамаць аб сваёй дзейнасці ў адпаведнасць з артыкулам 34(1) выконваюць дадзены Рэгламент. Сертыфікат павінны:

(а) выпускацца ў электроннай форме, калі гэта магчыма;

(б) дазваляць як мінімум дэнтыфікацыю аператара або групы аператараў, уключаючы спіс членаў, катэгорыю прадукцыі, на якую распаўсюджваецца сертыфікат, тэрмін яго дзеяння;

(с) пацвердзіць, што заяўленая дзейнасць адпавядае гэтаму Рэгламенту;

(д) выдавацца ў адпаведнасць з мадэллю, прыведзенай у Дадатку VI.

2. Без шкоды для пункта 8 гэтага артыкула артыкула 34(2), аператары групы аператараў не павінны размяшчаць прадукты, згаданыя ў артыкуле 2(1), на рынку ў якасці арганічных прадуктаў або прадуктаў пераходу, за выключэннем выпадкаў, калі яны ўжо ёсць як і маюць сертыфікат, як пазначана ў пункце 1 гэтага артыкула.

(1) Рэгламент (ЕС) 2016/679 Еўрапейскага парламента Савета ад 27 красавіка 2016 г. аб абароне фізічных асоб у дачыненні да апрацоўкі персанальных даных аб свабодным перамяшчэнні такіх даных, а таксама аб адмене Дырэктывы 95/46/ЕС (Агульны Рэгламент аб абароне даных) (ОJ L 119, 4.5.2016, стар. 1).

3. Сертыф кат, згаданы ў гэтым артыкуле, з'яўляецца аф цыйным сертыф катам у сэнсе пункта (а) артыкула 86(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

4. Аператар або група аператараў не мае права атрымаць сертыф кат ад больш чым аднаго кантрольнага органа ў дачыненн да дзейнасц , якая ажыццяўляецца ў адной той жа дзяржаве-члене адносна той жа катэгоры прадуктаў, у тым л ку ў выпадках, кал гэты аператар або група аператараў аператары працуюць на розных этапах вытворчасц , падрыхтоўк размеркавання.

5. Члены групы аператараў не маюць права на атрыманне ндыв дуальнага сертыф ката для любога з в даў дзейнасц , як я ахопл ваюцца сертыф кацыяй групы аператараў, да якой яны належаць.

6. Аператары пав нны правяраць сертыф каты тых аператараў, як я з'яўляюцца х пастайшчыкам .

7. Для мэт пунктаў 1 і 4 гэтага артыкула прадукцыя класіфікуецца ў адпаведнасці з наступнымі катэгорыямі:

(a) неапрацаваныя расл ны расл нныя прадукты, уключаючы насенне ншы рэпрадуктыўны матэрыял расл н;

(b) жывёла неапрацаваныя прадукты жывёлагадоўл ;

(c) водарасц неапрацаваныя прадукты аквакультуры;

(d) перапрацаваныя сельскагаспадарчыя прадукты, уключаючы прадукты аквакультуры, для выкарыстання ў якасц ежы;

(e) корм;

(f) в но;

(g) ншыя прадукты, перал чаныя ў Дадатку I да гэтага Палажэння або не ахопленыя папярэдн м катэгорыям .

8. Дзяржава-члены могуць вызвал ць ад абавязку валодання сертыф катом, прадугледжанага ў параграфі 2, аператараў, як я прадаюць непакаваную арган чную прадукцыю, акрамя кармоў, непасрэдна канчатковаму спажыўцу, пры ўмове, што гэтыя аператары не вырабляюць, не рыхтуюць, не захоўваюць акрамя як у сувяз з гандлёвым пунктам, або мпартаваць такую прадукцыю з трэцяй кра ны, або заключыць такую дзейнасць трэцяй асобе, пры ўмове, што:

(a) так я продажу не перавышаюць 5000 кг у год;

(b) так я продажу не ўяўляюць сабой гадавы абарот у дачыненн да неўпакаваных арган чных прадуктаў, як перавышае 20 000 еўра; або

(c) патэнцыйныя выдатк аператара на сертыф кацыю перавышаюць 2 % ад агульнага абароту прададзеных неўпакаваных арган чных прадуктаў гэтым аператарам.

Кал дзяржава-член вырашае вызвал ць аператараў, згаданых у першым абзацы, яна можа ўстанав ць больш жорстк я абмежаванн , чым тыя, як я ўстаноўлены ў першым абзацы.

Дзяржава-члены нфармуюць Кам с ю ншыя дзяржава-члены аб любым рашэнн вызвал ць аператараў адпаведнасц з першым абзацам аб межах, да як х так я аператары вызваляюцца.

9. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54 аб унясенн змяненняў у мадэль сертыф ката, выкладзеную ў Дадатку VI.

10. Кам с я прымае падзаконныя акты, як я вызначаюць дэтал спецыф кацы адносна формы сертыф ката, названага ў пункце 1, тэхн чных сродкаў, з дапамогай як х ён выдаецца.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 36

Група аператараў

1. Кожная група аператараў пав нна:

(a) складаецца тольк з членаў, як я з'яўляюцца фермерам або аператарам , як я займаюцца вырошчваннем багав ння або аквакультурных жывёл як я ў акрамя таго, можа займацца перапрацоўкай, падрыхтоўкай або размяшчэннем на рынку харчовых прадуктаў або кармоў;

(b) складаецца тольк з членаў:

(i) асобныя выдатк на сертыф кацыю як х складаюць больш за 2 % ад абароту або стандартнага аб'ёму вытворчасц арган чнай прадукцы кожнага ўдзельн ка гадавы абарот арган чнай вытворчасц як х не перавышае 25 000 еўра або стандартны аб'ём вытворчасц арган чнай вытворчасц складае не больш за еўра 15 000 у год; або

(ii) кожны з як х мае макс мум:

— пяць гектараў,

— 0,5 га, у выпадку цяпліц, або

— 15 гектараў, выключна ў выпадку пастаянных лугаў;

(с) знаходзіцца ў дзяржаве-члене або трэцяй краіне;

(d) мець статус юрыдычнай асобы;

(e) складацца толькі з членаў, вытворчая дзейнасць якіх ажыццяўляецца ў географічнай блізкасці ад аднаго;

(f) стварыць сумесную сямству збыту прадукцыі, вырабленай групай;

(g) стварыць сямству ўнутранага кантролю, якая ўключае дакументаваны набор кантрольных дзеянняў працэдур, у адпаведнасць з якімі дэнтэфікаваная асоба або орган нясе адказнасць за праверку выканання гэтага Палажэння кожным членам групы.

2. Кампетэнтныя органы або, пры неабходнасці, кантралюючыя органы або кантрольныя органы адкажуць сертыфікатам, згаданы ў артыкуле 35, для ўсёй групы, калі неахопы ў наладжванні або функцыянаванні сямству ўнутранага кантролю, згаданай у пункце 1, у прыватнасці, што тычыцца няздольнасці выявіць або лавіць неадпаведнасць асобным членам групы аператараў, уплываючы на цэласнасць арганічных пераходных прадуктаў.

3. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які змяняюць пункты 1 і 2 гэтага артыкула шляхам дадання палажэнняў або змянення гэтых дададзеных палажэнняў, у прыватнасці, у дачыненні да:

(a) абавязкі асобных членаў групы аператараў;

(b) крытэрыі для вызначэння географічнай блізкасці членаў групы, такія як сумеснае выкарыстанне сродкаў або сайты;

(c) стварэнне функцыянаванні сямству ўнутранага кантролю, уключаючы аб'ём, змест частату кантролю, які будзе ажыццяўляцца, крытэрыі для выяўлення неахопаў у наладжванні або функцыянаванні сямству ўнутранага кантролю.

4. Камісія можа прымаць імплементацыйныя акты, якія ўстанаўліваюць спецыяльныя правы адносна:

(a) склад памер групы аператараў;

(b) дакументы сямству ўліку, сямству ўнутранага прасочвання спіс аператараў;

(c) абмен інфармацыяй паміж групай аператараў кампетэнтным органам або органам, кантрольным органам або органам кантролю, а таксама паміж дзяржавамі-членамі Камісіяй.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

РАЗДЗЕЛ VI

АФІЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ І ІНШАЯ АФІЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Артыкул 37

Сувязь з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 дадатковымі правамі афіцыйнага кантролю ншай афіцыйнай дзейнасці ў дачыненні да арганічнай вытворчасці маркаваных арганічных прадуктаў

Спецыяльныя правы гэтага раздзела прымяняюцца ў дадатак да прав лаў, выкладзеных у Рэгламенце (ЕС) 2017/625, калі ншай не прадугледжана ў артыкуле 40(2) гэтага Рэгламенту, ў дадатак да артыкула 29 гэтага Рэгламенту, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Артыкулам 41(1) гэтага Рэгламенту, да афіцыйнага кантролю ншай афіцыйнай дзейнасці, якая ажыццяўляецца для правярання на працягу ўсяго працэсу на ўсіх этапах вытворчасці, падрыхтоўкі размеркавання, што прадукцыя, згаданая ў артыкуле 2(1) гэтага Палажэння, была выраблена ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем.

Артыкул 38

Дадатковыя правы афіцыйнага кантролю дзеянняў, якія прымаюцца кампетэнтным органам

1. Афіцыйны кантроль праводзіцца ў адпаведнасць з артыкулам 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 для праверкі захавання гэтага Палажэння ўключае, у прыватнасці:

(a) праверка прымянення аператарамі прафілактычных мер і мер засцярогі, якія гаворыцца ў артыкуле 9(б) ў артыкуле 28 гэтага Палажэння, на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання;

(b) кал гаспадарка ўключае ў сябе неарганічныя або пераходныя вытворчыя адзінкі, праверку запасаў меры, працэдур або дамоўленасцей для забеспячэння выразнага эфектыўнага падзелу паміж арганічнай, пераходнай неарганічнай вытворчасцю адзінкі, а таксама паміж адпаведнымі прадуктамі, якія вырабляюцца гэтым адзінкам, і паміж рэчывамі прадуктамі, якія выкарыстоўваюцца для арганічных, пераходных неарганічных вытворчых адзінкі; такая праверка павінна ўключаць праверку ўчасткаў, для якіх папярэдні перыяд быў прызнаны заднім планам часткай перыяду пераўтварэння, праверку адзінкі неарганічнай вытворчасці;

(c) кал арганічныя прадукты, прадукты пераўтварэння неарганічных прадуктаў збіраюцца аператарам адначасова, рыхтуюцца або захоўваюцца ў адным падрыхтоўчым аддзяленні, зоне або памяшканні або транспартуюцца да іншых аператараў або падраздзяленняў, праверка запасаў меры, працэдур або дамоўленасці, якая гарантуе, што аперацыі выконваюцца асобна па месцы або па часе, што адпаведныя меры па ачыстцы, у адпаведных выпадках, меры па прадухавленні замены прадуктаў рэальна заваны, што арганічныя прадукты прадукты пераходу вызначаюцца на увесь час, што арганічныя, пераходныя неарганічныя прадукты захоўваюцца да пасля падрыхтоўчых аперацый, аддзеленыя ад аднаго аднаго месцам часам;

(d) праверка наладжвання функцыянавання сістэмы ўнутранага кантролю груп аператараў;

(e) кал аператары вызвалены ад абавязальства па апавяшчэнні ў адпаведнасці з артыкулам 34(2) гэтага Рэгламенту або ад абавязальства валодаць сертыфікатам у адпаведнасці з артыкулам 35(8) гэтага Рэгламенту, праверка таго, што патрабаванні да гэтага выключэння былі выкананы праверка прадукцы, якая прадаецца гэтым аператарам.

2. Аффинный контроль, які ажыццяўляецца ў адпаведнасці з артыкулам 9 Рэгламента (ЕС) 2017/625 для праверкі адпаведнасці дадзенаму Рэгламенту, праводзіцца на працягу ўсяго працэсу на ўсех этапах вытворчасці, падрыхтоўкі распаўсюджвання на падставе верагоднасці неадпаведнасці, якая вызначана ў пункце (57) артыкула 3 гэтага Рэгламенту, які павінен быць вызначаны з улікам, у дадатак да элементаў, згаданых у артыкуле 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, у прыватнасці, наступных элементаў:

(a) тып, памер структура аператараў груп аператараў;

(b) працягласць часу, на працягу якога аператары групы аператараў былі ўцягнутыя ў арганічную вытворчасць, падрыхтоўку распаўсюджвання;

(c) вынікі кантролю, выкананага ў адпаведнасці з гэтым артыкулам;

(d) момант часу, які мае дачыненне да дзейнасці, якая праводзіцца;

(e) катэгорыі прадукцы;

(f) тып, колькасць кошт прадукцы іх развіццё з цягам часу;

(g) магчымасць змешвання прадуктаў або заражэння недазволенымі прадуктамі або рэчывамі;

(h) прымяненне адступленняў або выключэнняў з правалаў аператарам групам аператараў;

(i) крытычныя кропкі неадпаведнасці верагоднасці неадпаведнасці на кожным этапе вытворчасці, падрыхтоўкі размеркавання;

(j) субпадрадная дзейнасць.

3. У любым выпадку ўсе аператары групы аператараў, за выключэннем згаданых у артыкулах 34(2) і 35(8), падлягаюць праверцы адпаведнасці не радзей аднаго разу ў год.

Праверка адпаведнасці павінна ўключаць фазы з чым агляд на месцы, за выключэннем выпадкаў, кал былі выкананы наступныя ўмовы:

(a) папярэдні кантроль аператара або групы зацкаўленых аператараў не выявіў ніякіх неадпаведнасцей, якія ўплываюць на цэласнасць арганічных або пераходных прадуктаў на працягу як мінімум трох гадоў запар;

(b) адпаведны аператар або група аператараў былі ацэнены на аснове элементаў, згаданых у пункце 2 гэтага артыкула ў артыкуле 9 Рэгламента (ЕС) 2017/625, які тлумачыць, што прадстаўляюць нязгодную верагоднасць неадпаведнасці.

Пры гэтым перыяд паміж двума фазамі вызначыцца праверкам не павінен перавышаць 24 месяцы.

4. Аф цыйны кантроль праводзцца ў адпаведнасць з артыкулам 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 для правярок захавання гэтага Палажэння павінна:
- (а) праводзцца ў адпаведнасць з артыкулам 9(4) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, пры гэтым забяспечваецца правядзенне мінмальнага працэнта ўсёх аф цыйных правярок аператараў або груп аператараў без папярэдняга паведамлення;
- (b) забяспечыць правядзенне мінмальнага адсотка дадатковых мер кантролю ў параўнанні з тым, што згадваецца ў пункце 3 гэтага артыкула па-за;
- (c) ажыццяўляцца шляхам адбору мінмальнай колькасці проб, узятых у адпаведнасць з пунктам (h).
Артыкул 14 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;
- (d) гарантаваць, што мінмальная колькасць аператараў, якія з'яўляюцца членамі групы аператараў, кантралюецца ў сувязь з правярай адпаведнасць, указанай у частцы 3 гэтага артыкула.
5. Выдача або падаўжэнне сертыфіката, згаданага ў артыкуле 35(1), грунтуецца на выніках правярок адпаведнасць, згаданай у пунктах 1-4 гэтага артыкула.
6. П'яць пратакол, якія павінны быць складзены ў дачыненні да кожнага аф цыйнага кантролю, які быў праведзены для правярок адпаведнасць дадзенаму Рэгламенту ў адпаведнасць з артыкулам 13(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, павінны быць падпісаны аператарам або групам аператараў як пацверджанне атрымання мінмальнага гэтага п'яці сьмовага запісу.
7. Артыкул 13(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625 не прымяняецца да аўдытаў інспекцый, якія праводзяцца кампетэнтнымі органамі ў кантэксце хуткага нагляднага дзейнасці за органамі кантролю, на якія ўскладаюцца пэўныя задачы аф цыйнага кантролю або пэўныя задачы, звязаныя з гэтай аф цыйнай дзейнасцю. Быў дэлегаваны.
8. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54:
- (а) дапаўненне дадзенага Палажэння шляхам вызначэння канкрэтных крытэрыяў ўмоў для правядзення аф цыйнага кантролю, які праводзцца для забеспячэння адсочвання на ўсёх этапах вытворчасці, падрыхтоўкі размеркавання, а таксама захавання гэтага Палажэння аб:
- (i) правярок дакументарных рахункаў;
- (ii) меры кантролю, якія праводзяцца ў дачыненні да пэўных катэгорый аператараў;
- (iii) у выпадку неабходнасці, перыяд, на працягу якога кантроль, прадугледжаны гэтым Палажэннем, у тым ліку фінансавыя правярок на месцы, згаданыя ў пункце 3 гэтага артыкула, павінны быць выкананы, а таксама канкрэтныя памяшканні або зоны, на якія павінны быць выкананы;
- (b) змяненне пункта 2 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых элементаў, заснаваных на практычным вопыце, або шляхам змянення тых дададзеных элементаў.
9. Камісія можа прымаць падзаконныя акты, каб вызначыць:
- (а) мінмальны працэнт усёх аф цыйных правярок аператараў або груп аператараў, якія павінны праводзцца без папярэдняга паведамлення, які пазначана ў пункце (а) параграфа 4;
- (b) мінмальны працэнт дадатковага кантролю, згаданага ў пункце (b) параграфа 4;
- (c) мінмальную колькасць узораў, згаданая ў пункце (c) параграфа 4;
- (d) мінмальную колькасць аператараў, якія ўваходзяць у групу аператараў, згаданую ў пункце (d) параграфа 4.
- Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 39

Дадатковыя правы дзеянняў аператараў груп аператараў

У дадатак да абавязкаў, выкладзеных у артыкуле 15 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, аператары групы 1 аператараў павінны:

- (а) весці запісы, каб прадэманстраваць адпаведнасць дадзеным Палажэнню;
- (b) рабці ўсе дэкларацыі, неабходныя для правядзення аф цыйнага кантролю;
- (c) прыняць адпаведныя практычныя меры для забеспячэння выканання гэтага Палажэння;
- (d) прадаставіць у форме дэкларацыі, якая падпісваецца абнаўляецца пры неабходнасці:
- (i) поўнае апісанне арганізацыі або канверсійнай вытворчасці дзейнасці, якая будзе выконвацца ў адпаведнасць з дадзеным Палажэннем;
- (ii) адпаведныя практычныя меры, якія неабходна прыняць для забеспячэння выканання гэтага Рэгламенту;

(iii) прадпрыемства:

- нфармаваць у п'ямомай форме без неапраўданай затрымкі пакупнікоў прадукцыі абменьвацца адпаведнай нфармацыяй з кампетэнтным органам або, пры неабходнасці, з кантралюючым органам або органам кантролю, у выпадку, калі падазрэнне аб неадпаведнасці было абгрунтавана, што падазрэнне на неадпаведнасць не можа быць ліквідавана, або што неадпаведнасць, якая ўплывае на цэласнасць разгляданых прадуктаў, была ўстаноўлена,
- пагадзінца на перадачу кантрольнага файла ў выпадку змены кантралюючага органа або кантрольнага органа або, у выпадку адмовы ад арганізацыйнага вытворчасці, захаванне кантрольнага файла на працягу не менш за пяць гадоў апошнім кантралюючым органам або кантралюючым органам,
- неадкладна нфармаваць кампетэнтны орган або орган ацэнкі органа, прызначаны ў адпаведнасці з Артыкулам 34(4) у выпадку адмовы ад арганізацыйнага вытворчасці,
- прыняць абмен нфармацыяй паміж гэтымі ўладамі або органамі ў выпадку, калі субпрадчыны падвяргаюцца кантролю з боку розных кантрольных органаў або органаў кантролю.

2. Камісія можа прымаць імплементацыйныя акты, каб прадставіць дэталізаваныя спецыфікацыі адносна:

(а) запісы для дэманстрацыі адпаведнасці гэтым Палажэнням;

(b) дэкларацыі ншыя паведамленні, неабходныя для правядзення аффциыйнага кантролю;

(c) адпаведныя практычныя меры для забеспячэння выканання гэтага Рэгламенту.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 40

Дадатковыя правы аб дэлежаванні службовых кантрольных заданняў заданняў, звязаных з ншай службовай дзейнасцю

1. Кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць кантралюючым органам пэўныя задачы па аффциыйным кантролі пэўныя задачы, звязаныя з ншай аффциыйнай дзейнасцю, толькі калі наступныя ўмовы, у дадатак да тых, якія выкладзены ў раздзеле III Рэгламенту (ЕС) 2017/625, выкананы:

(а) дэлежаванне змяшчае падрабязнае апісанне дэлежаваных задач аффциыйнага кантролю задач, звязаных з ншай аффциыйнай дзейнасцю, уключаючы абавязацельствы па справяднасці ншыя спецыяльныя абавязацельствы, а таксама ўмовы, пры якіх орган кантролю можа іх выконваць. У прыватнасці, кантрольны орган павінен прадставіць у кампетэнтныя органы для папярэдняга ўзгаднення:

(i) сваю працэдуру ацэнкі рызык, якая павінна вызначыць, у прыватнасці, аснову для нтэнсіўнасці частаты праверкі адпаведнасці аператараў груп аператараў, якая павінна быць устаноўлена на аснове элементаў, згаданых у Артыкуле 9 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 Артыкулам 38 гэтага Рэгламенту, які павінен прытрымлівацца для аффциыйнага кантролю аператараў груп аператараў;

(ii) стандартная працэдура кантролю, якая павінна ўтрымліваць падрабязнае апісанне мер кантролю, якія кантралюючы орган абавязваецца прымяняць да аператараў груп аператараў, якія падлягаюць яго кантролю;

(iii) пералік мер, якія адпавядаюць агульнаму каталогу, згаданаму ў артыкуле 41(4), якія павінны прымяняцца да аператараў груп аператараў у выпадках падазронага або ўстаноўленага неадпаведнасці;

(iv) механізмы эфектыўнага маніторынгу задач аффциыйнага кантролю задач, звязаных з ншай аффциыйнай дзейнасцю, што ажыццяўляецца ў дачыненні да аператараў груп аператараў, механізмы справяднасці па гэтых задачах.

Орган кантролю павінен паведаміць кампетэнтнаму органу аб наступных змяненнях элементаў, згаданых у пунктах (i) - (iv);

(b) гэтыя кампетэнтныя органы маюць працэдуры механізмы для забеспячэння нагляду за кантрольным органам, у тым ліку для праверкі таго, што дэлежаваныя задачы выконваюцца эфектыўна, незалежна аб'ектыўна, у прыватнасці, у дачыненні да нтэнсіўнасці частаты праверкі адпаведнасці.

Па меншай меры адзін раз у год кампетэнтныя органы ў адпаведнасці з пунктам (а) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625 орган з'яўляюць праверкі кантрольных органаў, якія мянялі дэлегавалі службовыя кантрольныя задачы або задачы, звязаныя з ншым аффциыйным асобам дзейнасці.

2. У адступленне ад артыкула 31(3) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, кампетэнтныя органы могуць дэлегаваць кантрольнаму органу рашэнне адносна задач, прадугледжаных у пункце (b) артыкула 138(1) ў артыкуле 138(2) (3) гэтага Палажэння.

3. Для мэт пункта (b)(iv) артыкула 29 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, стандарт для дэлегавання некаторых задач аф цыйнага кантролю некаторых задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю для праверк адпаведнасц дадзенаму Рэгламенту як мае дачыненне да сферы прымянення гэтага Палажэння, - гэта апошняя заяўленая верс я м жнароднага гарман заванага стандарту "Ацэнка адпаведнасц - Патрабаванн да органаў, як я сертыф куюць прадукты, працэсы паслуг ", спасылка на якую была агубл кавана ў Аф цыйным часоп се Еўрапейск саюз.

4. Кампетэнтныя органы не пав нны дэлегаваць кантраляючым органам наступныя службовыя кантрольныя задачы задачы, звязаныя з ншай службовай дзейнасцю:

(а) нагляд аўдыт ншых кантрольных органаў або органаў кантролю;

(b) паўнамоцтвы прадастаўляць адступленн , акрамя адступленняў, для выкарыстання расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, не атрыманага з орган чная вытворчасць;

(c) паўнамоцтвы атрымл ваць паведамленн аб дзейнасц аператараў або груп аператараў у адпаведнасц з артыкулам 34(1) гэтага рэгуляванне;

(d) ацэнку верагоднасц неадпаведнасц палажэнням гэтага Рэгламенту, як я вызначаюць частату ф з чных праверак орган чных партый перад х выпускам у свабодны абарот у Саюзе ў адпаведнасц з артыкулам 54 Рэгламенту (ЕС) 2017/625;

(e) стварэнне агульнага каталога мер, згаданых у артыкуле 41(4) гэтага Рэгламенту.

5. Кампетэнтныя органы не пав нны дэлегаваць ф з чным асобам выкананне службовых кантрольных задач або задач, звязаных з ншай службовай дзейнасцю.

6. Кампетэнтныя органы забяспечваюць збор выкарыстанне нфармацы , атрыманай ад кантрольных органаў у адпаведнасц з артыкулам 32 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, а таксама нфармацы аб мерах, прынятых кантрольным органам ў выпадку ўстаноўленага або верагоднага неадпаведнасц . кампетэнтныя органы з мэтай нагляду за дзейнасцю гэтых кантрольных органаў.

7. Кал кампетэнтны орган поўнасцю або часткова адкл каў дэлегаванне пэўных задач аф цыйнага кантролю або пэўных задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю ў адпаведнасц з пунктам (b) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, ён вырашае, ц будучь як я-небудзь сертыф каты, выдадзеныя адпаведным кантрольным органам да даты гэтага частковага або поўнага адкл кання, застаюцца ў с ле, пав нны нфармаваць зац каўленых аператараў аб гэтым рашэнн .

8. Без шкоды для пункта (b) артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, перад поўным або частковым адкл каннем дэлегавання задач аф цыйнага кантролю або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю ў выпадках, узказаных у гэтым пункце, кампетэнтныя органы можа цалкам або часткова прыпын ць гэта дэлегаванне:

(а) на працягу перыяду, як не перавышае 12 месяцаў, на працягу якога орган кантролю пав нен л кв даваць недахопы, выяўленыя падчас аўдытаў праверак, або л кв даваць неадпаведнасць, нфармацыя аб якой была перададзена ншым кантрольным органам органам кантролю, з кампетэнтным уладам , а таксама з Кам с яй у адпаведнасц з артыкул 43 дадзенага Палажэння; або

(b) на перыяд, на працягу якога акрэдытацыя, згаданая ў пункце (b)(iv) артыкула 29 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, у сувяз з артыкулам 40(3) гэтага Рэгламенту, прыпыняецца.

Кал дэлегаванне службовых кантрольных задач або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, было прыпынена, адпаведныя кантрольныя органы не пав нны выдаваць сертыф каты, згаданыя ў артыкуле 35, для тых частак, для як х дэлегаванне было прыпынена. Кампетэнтныя органы вырашаюць, ц застаюцца ў с ле любыя сертыф каты, выдадзеныя зац каўленым кантрольным органам да даты гэтага частковага або поўнага прыпынення, нфармуюць аб гэтым аператараў.

Без шкоды для артыкула 33 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, кампетэнтныя органы адмяняюць прыпыненне дэлегавання службовых кантрольных задач або задач, звязаных з ншай аф цыйнай дзейнасцю, як тольк кантрольны орган выправ ць недахопы або недапушчэнн . адпаведнасц , згаданай у пункце (а) першага падпараграфа, або пасля таго, як орган па акрэдытацы адмян ў прыпыненне акрэдытацы , згаданую ў пункце (b) першага падпараграфа.

9. Кал кантрольны орган, якому кампетэнтныя органы дэлегавал пэўныя задачы па аф цыйным кантрол або пэўныя задачы, звязаныя з ншай аф цыйнай дзейнасцю, таксама быў прызнаны Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 46(1) гэтага Рэгламенту для правядзення кантрольнай дзейнасц ў трэц х кра нах, Кам с я мае намер адкл каць або адкл кала прызнанне гэтага кантрольнага органа, кампетэнтныя органы пав нны орган заваць праверк або нспекцы кантрольнага органа ў дачыненн да яго дзейнасц ў адпаведнай дзяржаве-члене (дзяржаў-членах) у адпаведнасц з пунктам (а) артыкула 33. Рэгламенту (ЕС) 2017/625.

10. Кантрольныя органы перадаюць упавнаважаным органам:

(a) сп саператару, як я падлягал х кантролю 31 снежня папярэдняга года, да 31 студзеня кожны год;

(b) нфармацыя аб аф цыйным кантрол ншай аф цыйнай дзейнасц , праведзенай у папярэдн м годзе для падтрымк падрыхтоўк частк штогадовага справаздачы аб орган чнай вытворчасц марк роўцы орган чных прадуктаў, згаданай у артыкуле 113 Рэгламенту (ЕС) 2017/625. да 31 сакав ка кожнага года.

11. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з Артыкулам 54, як я дапаўняюць гэты Рэгламент у дачыненн да ўмоў дэлегавання кантрольным органам функцый аф цыйнага кантролю задач, звязаных з ншай службовай дзейнасцю, у дадатак да ўмоў, выкладзеных у пункце 1 Гэты артыкул.

Артыкул 41

Дадатковыя прав лы аб дзеяннях у выпадку х невыканання

1. У адпаведнасц з Артыкулам 29, кал кампетэнтны орган або, у адпаведных выпадках, кантралюючы орган або кантрольны орган, падазрае або атрымл вае абгрунтаваную нфармацыю, у тым л ку нфармацыю ад ншых кампетэнтных органаў або, у адпаведных выпадках, ад ншых кантрольных органаў або кантрольных органаў, што аператар мае намер выкарыстаць або размясц ць на рынку прадукт, як можа не адпавядаць гэтым Палажэнням, але як мае ўмовы, як я адносяцца да орган чнай вытворчасц , або кал так кампетэнтны орган, кантралюючы орган або кантрольны орган быў пра нфармаваны аператарам аб падазрэнне ў неадпаведнасц ў адпаведнасц з артыкулам 27:

(a) ён неадкладна праводз ць аф цыйнае расследаванне ў адпаведнасц з Рэгламентам (ЕС) 2017/625 з мэтай праверк адпаведнасц дадзенаму Рэгламенту; такое расследаванне пав нна быць завершана як мага хутчэй, на працягу разумнага перыяду, пав нна ўл чваць даўгавечнасць прадукту складанасць справы;

(b) ён пав нен часова забаран ць як размяшчэнне на рынку адпаведных прадуктаў у якасц орган чных або пераходных прадуктаў, так х выкарыстанне ў орган чнай вытворчасц да вын каў расследавання, згаданага ў пункце (a). Перад прыняццем такога рашэння кампетэнтны орган або, пры неабходнасц , кантралюючы орган або кантрольны орган пав нны даць аператару магчымасць даць каментарый.

У выпадку, кал вын к расследавання, згаданага ў пункце (a) параграфу 1, не паказваюць не-2. адпаведнасц , як я ўплываюць на цэласнасць орган чных прадуктаў або прадуктаў пераходу, аператар пав нен мець права выкарыстоўваць адпаведныя прадукты або размяшчаць х на рынку ў якасц орган чных прадуктаў або прадуктаў пераходу.

3. Дзяржавы-члены пав нны прыняць любыя меры прадугледзець любыя неабходныя санкцы для прадух лення махлярскага выкарыстання ўказанняў, згаданых у раздзеле IV гэтага Рэгламенту.

4. Кампетэнтныя органы забяспечваюць агульны каталог мер для выпадкаў падазронага неадпаведнасц ўстаноўленага неадпаведнасц , як я будуць прымяняцца на х тэрыторы , у тым л ку кантралюючым органам органам кантролю.

5. Кам с я можа прыняць імплементацыйныя акты, каб вызначыць адз нныя меры для выпадкаў, кал кампетэнтныя органы пав нны прыняць меры ў дачыненн да падазранага або ўстаноўленага неадпаведнасц .

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасц з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 42

Дадатковыя прав лы аб мерах у выпадку х невыканання

1. У выпадку неадпаведнасц , якая ўплывае на цэласнасць орган чных або канверс йных прадуктаў на любым з этапаў вытворчасц , падрыхтоўк распаўсюджвання, напрыклад, у вын ку выкарыстання недазволена прадуктаў, рэчываў або метадаў, або змешвання з недазволеным -арган чныя прадукты, кампетэнтныя органы , пры неабходнасц , кантралюючыя органы кантрольныя органы, пав нны гарантаваць, што ў дадатак да мер, як я пав нны быць прыняты ў адпаведнасц з артыкулам 138 Рэгламенту (ЕС) 2017/625, што н адна спасылка на орган ку прадукцы ў марк роўцы рэкламе ўсёй адпаведнай парты або вытворчасц .

2. У выпадку сур'ёзнага, перыядычнага або працяглага неадпаведнасц кампетэнтныя органы , пры неабходнасц , кантрольныя органы кантрольныя органы забяспечваюць, каб аператары або групы аператараў, у дадатак да мер, выкладзеных у пункце 1 любыя адпаведныя меры, прынятыя, у прыватнасц , у адпаведнасц з артыкулам 138 Рэгламента (ЕС) 2017/625, забараняецца маркетынг прадуктаў, як я адносяцца да орган чнай вытворчасц , на працягу пэўнага перыяду, што х сертыф кат, згаданы ў артыкуле 35, будзе прыпынены або адкл каны, па меры неабходнасц .

Артыкул 43

Дадатковыя правы абмену нармацыяй

1. У дадатак да абавязальстваў, выкладзеных у артыкуле 105(1) артыкуле 106(1) Рэгламенту (ЕС) 2017/625, кампетэнтныя органы павінны неадкладна абменьвацца нармацыяй з ншым кампетэнтным органам, а таксама з Камісіяй, пры любым падзэрэнні ў неадпаведнасць, якая ўплывае на цэласнасць арганічных або пераходных прадуктаў.

Кампетэнтныя органы павінны абменьвацца гэтай нармацыяй з ншым кампетэнтным органам Камісіяй праз камп'ютэрную сістэму, якая дазваляе электронны абмен дакументам нармацыяй, якая прадстаўляюцца Камісіяй.

У выпадках, калі падзэрваная або ўстаноўленая неадпаведнасць была выяўлена ў дачыненні да прадукцы, 2. якая знаходзіцца пад кантролем ншых кантралюючых органаў або кантрольных органаў, кантралюючыя органы кантрольныя органы неадкладна нармуюць гэтыя ншыя кантрольныя органы або кантрольныя органы.

3. Кантрольныя органы кантрольныя органы абменьваюцца ншай адпаведнай нармацыяй з ншым кантрольным органам органы кантролю.

4. Пры атрыманні запыту аб прадастаўленні нармацыі, як абгрунтаваны неабходнасцю гарантаваць, што прадукт быў выраблены ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем, кантралюючыя органы кантрольныя органы абменьваюцца нармацыяй з ншым кампетэнтным органам, а таксама з Камісіяй. павінны быць кантролю.

5. Кампетэнтныя органы павінны абменьвацца нармацыяй аб наглядзе за органам кантролю з нацыянальным органам па акрэдытацы, як гэта вызначана ў пункце (11) артыкула 2 Рэгламенту (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета (1).

6. Кампетэнтныя органы прымаюць адпаведныя меры ўстанаўляюць дакументаваныя працэдуры, каб гарантаваць, што нармацыя аб выніках кантролю перадаецца плацежнаму агенцтву ў адпаведнасць з яго патрэбамі для мэтаў артыкула 58 Рэгламенту (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета (2) акты, прынятыя на падставе гэтага артыкула.

7. Камісія можа прыняць імплементацыйныя акты, каб вызначыць нармацыю, якую павінны прадастаўляць кампетэнтныя органы, кантрольныя органы органы кантролю, адказныя за аффцины кантроль ншую аффциную дзейнасць у адпаведнасць з гэтым артыкулам, адпаведных атрымальнікаў такой нармацыі працэдуры у адпаведнасць з якім гэтая нармацыя павінна быць прадастаўлена, уключаючы функцыянальныя магчымасці кампутарнай сістэмы, згаданай у пункце 1.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

РАЗДЗЕЛ VII

ГАНДАЛЬ З ТРЭЦІМІ КРАІНАМІ

Артыкул 44

Экспарт арганічных прадуктаў

1. Прадукт можа экспартавацца з Саюза як арганічны прадукт можа мець лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза пры ўмове, што ён адпавядае правілам арганічнай вытворчасці ў адпаведнасць з гэтым Палажэннем.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент у дачыненні да дакументаў, прызначаных для мытных органаў у трэціх краінах, у прыватнасці ў дачыненні да выдачы арганічных экспертных сертыфікатаў у электроннай форме, дзе гэты магчыма, прадастаўлення гаранты таго, што экспартуемая арганічная прадукцыя адпавядае гэтаму Палажэнню.

(1) Рэгламент (ЕС) № 765/2008 Еўрапейскага парламента Савета ад 9 ліпеня 2008 г., які ўстанаўлівае патрабаванні да акрэдытацы нагляду за рынкам у дачыненні да маркетынгу прадукцы адмяняе Рэгламент (ЕЭС) № 339/93 (ОJ L 218, 13.8.2008, с. 30).

(2) Рэгламент (ЕС) № 1306/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 17 снежня 2013 г. аб фінансаванні, краванні манторынгу агульнай сельскагаспадарчай палітыкі аб адмене Рэгламентаў Савета (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 (ЕС) № 485/2008 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 549).

Артыкул 45

Імпарт арганічных пераўтваральных прадуктаў

1. Прадукт можа быць імпартаваны з трэцяй краіны з гэтай размяшчэння гэтага прадукта на рынку ў межах Саюза ў якасці арганічнага прадукту або ў якасці прадукту пераходу пры ўмове, што выкананы наступныя тры ўмовы:

(a) прадукт з'яўляецца прадуктам, як гаворыцца ў артыкуле 2(1);

(b) прымяняецца адно з наступнага:

(i) прадукт адпавядае раздзелам II, III і IV гэтага Рэгламенту, ўсе аператары групы аператараў, згаданыя ў артыкуле 36, уключаючы экспарцёраў у адпаведнай трэцяй краіне, падвяргаюцца кантролю з боку кантралюючых органаў або кантрольных органаў, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 46, гэтыя ўлады або органы прадаставляюць такія аператарам, групам аператараў і экспарцёрам сертыфікаты, якія пацвярджаюць, што яны адпавядаюць дадзенаму Рэгламенту;

(ii) у выпадках, калі прадукт паходзіць з трэцяй краіны, якая прызнана ў адпаведнасць з артыкулам 47, што прадукт адпавядае ўмовам, выкладзеным у адпаведным гандлёвым пагадненні; або

(iii) у выпадках, калі прадукт паходзіць з трэцяй краіны, якая прызнана ў адпаведнасць з артыкулам 48, гэты прадукт адпавядае эквівалентным правам вытворчасці кантролю гэтай трэцяй краіны імпартуюцца з выдадзеным сертыфікатам праверкі, які пацвярджае гэтую адпаведнасць кампетэнтным органам, кантрольным органам або кантрольным органам гэтай трэцяй краіны;

(c) аператары ў трэціх краінах могуць у любы час прадастаўляць імпартёрам нацыянальным уладам у Саюзе ў гэтых трэціх краінах інфармацыю, якая дазваляе дэталёва кавалі аператараў, якія з'яўляюцца хімікамі, кантралюючыя органы або органы кантролю гэтых краінаў пастаўшчыкоў з гэтай забеспячэння прасочвання адпаведных арганічных або пераходных прадуктаў. Гэтая інфармацыя таксама павінна быць даступная кантрольным органам або кантрольным органам імпартёраў.

2. Камісія можа, у адпаведнасць з працэдурай, выкладзенай у артыкуле 24 (9), даць спецыяльныя дазволы на выкарыстанне прадуктаў рэчываў у трэціх краінах ў самых аддаленых рэгіёнах Саюза, прымаючы пад увагу адрозненні ў экалагічным балансе ў раслінаводстве або жывёлагадоўлі, спецыфічных кліматычных умовах, традыцыях мясцовых умовах у гэтых раёнах. Такія спецыяльныя дазволы могуць быць прадастаўлены на двухгадовы перыяд з магчымасцю падаўжэння падпарадкоўваюцца прынцыпам, выкладзеным у раздзеле II, крытэрам, выкладзеным у артыкуле 24(3) (6).

3. Пры прадастаўленні крытэрыяў для вызначэння таго, ці можна кваліфікаваць туацыю як катастрофічныя акалічэнні, пры ўстанавленні асаблівых правілаў аб тым, як змагацца з такімі акалічэннямі ў адпаведнасць з артыкулам 22, Камісія прымае да ўвагі адрозненні ў экалагічным балансе, клімаце мясцовыя ўмовы ў трэціх краінах ў аддаленых рэгіёнах Саюза.

4. Камісія прымае імплементацыйныя акты, каб устанавіць спецыяльныя правы, якія тычацца зместу сертыфікатаў, згаданых у пункце (b) параграфу 1, працэдуры, якой неабходна прытрымлівацца для хімікаў, хімікаў тэхнічных сродкаў, з дапамогай якіх сертыфікаты выдадзены, у прыватнасці, у дачыненні да ролі кампетэнтных органаў, кантралюючых органаў кантрольных органаў, якія забяспечваюць адсочванне адпаведнасці імпартнай прадукцыі, прызначанай для размяшчэння на рынку Саюза ў якасці арганічнага прадукту або ў якасці прадуктаў пераходу, як гаворыцца ў пункце 1.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

5. Выкананне ўмоў мер для імпарту ў Саюз арганічных прадуктаў прадуктаў пераходу, згаданых у параграфу 1, правяраецца на пунктах памежнага кантролю ў адпаведнасць з артыкулам 47(1) Рэгламента (ЕС) 2017/625. Частата фарміравання праверак, згаданых у артыкуле 49(2) гэтага Рэгламенту, залежыць ад верагоднасці неадпаведнасці, як гэта вызначана ў пункце (57) Артыкула 3 гэтага Рэгламенту.

Артыкул 46

Прызнанне органаў кантролю кантрольных органаў

1. Камісія можа прыняць імплементацыйныя акты для прызнання кантрольных органаў кантрольных органаў, якія кампетэнтныя ажыццяўляць кантроль выдаваць арганічныя сертыфікаты ў трэціх краінах, адклікаць прызнанне такіх кантрольных органаў кантрольных органаў і скласці спіс прызнаных кантрольных органаў кантрольных органаў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

2. Кантрольныя органы або кантрольныя органы прызнаюцца ў адпаведнасць з пунктам 1 гэтага артыкула для кантролю за мпартам катэгорый прадуктаў, пералічаных у артыкуле 35(7), калі яны адпавядаюць наступным крытэрам:

(а) яны юрыдычна ўстаноўлены ў адной дзяржаве-члене або трэцяй краіне;

(b) яны маюць магчымасць ажыццяўляць кантроль, каб гарантаваць выкананне ўмоў, выкладзеных у пунктах (а), (b)(i) і (с)

Артыкул 45(1) гэты артыкул выконваюцца ў дачыненні да органічных прадуктаў прадуктаў пераходу, прызначаных для мпарту ў Саюз;

(с) яны прапануюць адпаведныя гаранты аб'ектыўнасць бесстароннасць не маюць канфлікту інтарэсаў у дачыненні да выканання м кантрольных заданняў;

(d) у выпадку органаў кантролю, яны акрэдытаваны ў адпаведнасць з адпаведным гарманізаваным стандартам «Ацэнка адпаведнасць – Патрабаванні да органаў, якія сертыфікуюць прадукцыю, працэсы паслуг», спасылка на якую была апублікавана ў Аф цыйным часопсе Еўрапейскага Саюза;

(e) яны валодаюць вопытам, абсталяваннем інфраструктурай, неабходным для выканання кантрольных задач, маюць дастатковую колькасць навукаў адпаведнага кваліфікаванага вопытнага персаналу;

(f) яны адпавядаюць любым дадатковым крытэрыям, якія могуць быць выкладзены ў дэлежаваным акце, прынятым у адпаведнасць з параграфам 7.

3. Акрэдытацыя, згаданая ў пункце (d) пункта 2, можа быць прадастаўлена толькі:

(a) нацыянальны орган па акрэдытацыі ў Саюзе ў адпаведнасць з Рэгламентам (EC) № 765/2008; або

(b) орган па акрэдытацыі за межамі Саюза, які падпісаў шматбаковае пагадненне аб прызнанні пад эгідай Міжнароднага форуму па акрэдытацыі.

4. Кантрольныя органы кантрольныя органы звяртаюцца з хадайніцтвам аб прызнанні ў Камісію. Такі запыт павінен складацца з тэхнічнага дасье, якое змяшчае ўсю інфармацыю, неабходную для забеспячэння выканання крытэрыяў, выкладзеных у параграфі 2 сустрэжаюцца.

Кантралюючыя органы павінны прадаставіць апошнюю справаздачу аб ацэнцы, выдадзеную кампетэнтным органам, а кантрольныя органы павінны прадаставіць сертыфікат акрэдытацыі, выдадзены органам па акрэдытацыі. У адпаведных выпадках кантралюючыя органы або кантрольныя органы павінны таксама прадстаўляць апошнюю справаздачу аб рэгулярнай ацэнцы на месцы, названай раней шматгадовай пераацэнцы сваёй дзейнасці.

5. На аснове інфармацыі, згаданай у параграфі 4, любой ншай адпаведнай інфармацыі, якая датычыцца кантралюючага органа або кантрольнага органа, Камісія забяспечвае адпаведны нагляд за прызнаным кантрольным органам кантрольным органам шляхам рэгулярнага агляду х дзейнасці прызнання. Для мэтаў гэтага нагляду Камісія можа запітаць дадатковую інфармацыю ад органаў па акрэдытацыі або кампетэнтных органаў, у залежнасці ад неабходнасці.

6. Характар нагляду, згаданага ў пункце 5, вызначаецца на падставе ацэнкі верагоднасці неадпаведнасці з улікам, у прыватнасці, дзейнасці кантралюючага органа або кантрольнага органа, тыпу прадукцыі аператараў, якія знаходзяцца пад яго кантролем, а таксама змены ў правах вытворчасці мерах кантролю.

Прызнанне кантрольных органаў або кантрольных органаў, згаданых у пункце 1, павінна, у прыватнасці, неадкладна адклікацца ў адпаведнасць з працэдурай, згаданай у гэтым пункце, калі сур'ёзныя або паўтаральныя парушэнні ў дачыненні да сертыфікацыі або кантролю дзейнасці, выкладзеных у адпаведнасць з параграфам 8 былі выяўлены калі адпаведны кантралюючы орган або кантралюючы орган не прыняў належных своечасовых мер па выпраўленні становішча ў адказ на запыт Камісіі на працягу перыяду, вызначанага Камісіяй. Такі тэрмін вызначаецца ў залежнасці ад сур'ёзнасці праблемы ў цэлым не можа быць менш за 30 дзён.

7. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлежаваныя акты ў адпаведнасць з артыкулам 54:

(a) унясенне змяненняў у параграф 2 гэтага артыкула шляхам дадання дадатковых крытэрыяў да выкладзеных у м крытэрыяў для прызнання кантрольных органаў органаў кантролю, згаданых у параграфі 1 гэтага артыкула, для адмены такога прызнання, або шляхам змянення гэтых дадатковых крытэрыяў;

(b) дапаўненне гэтага Палажэння ў дачыненні да:

(i) ажыццяўленне нагляду за кантралюючымі органамі органам кантролю, прызнаным Камісіяй у адпаведнасць з пунктам 1, уключаючы праверку на месцы;

(ii) меры кантролю ншыя дзеянні, якія будуць выконвацца гэтым кантрольным органам органам кантролю.

8. Кам с я можа прыняць імплементацыйныя акты для забеспячэння прымянення мер, як я павінны быць прыняты ў дачыненні да выпадкаў падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці, у прыватнасці тых, як я ўплываюць на цэласнасць арганічных або пераходных прадуктаў, мпартаваных у адпаведнасці з прызнаннем, прадугледжаным у Гэты артыкул. Так я меры могуць заключацца, у прыватнасці, у правярцы цэласнасці арганічных або пераходных прадуктаў перад размяшчэннем прадуктаў на рынку ў межах Саюза, у выпадку неабходнасці, у прыпыненні дазволу на размяшчэнне на рынку такіх прадуктаў у межах Саюза як арганічныя прадукты або прадукты пераўтварэння.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

9. На належным чынам абгрунтаваных прычынах неадкладнай неабходнасці, звязаных з несправядлівай практыкай або практыкай, несумяшчальнай з прынцыпамі праваў арганічнай вытворчасці, абаронай даверу спажываўцоў або абаронай сумленнай канкурэнцыі паміж аператарамі, Кам с я павінна прыняць імплементацыйныя акты, як я неадкладна прымяняюцца ў адпаведнасці з працэдурай, згаданай у артыкуле 55 (3), прыняць меры, згаданыя ў пункце 8 гэтага артыкула, або прыняць рашэнне аб адкладанні прызнання кантрольных органаў органаў кантролю, названых у пункце 1 гэтага артыкула.

Артыкул 47

Эквівалентнасць па гандлёвым дагаворы

Прызнаная трэцяя краіна, згаданая ў пункце (b)(ii) артыкула 45(1), з'яўляецца трэцяй краінай, якую Саюз прызнаў у адпаведнасці з гандлёвым пагадненнем, якое мае сямства вытворчасці, якая адпавядае тым жа мэтам прынцыпамі, прымяняючы праваў, як я забяспечваюць той жа ўзровень забеспячэння адпаведнасці, што ў Саюзе.

Артыкул 48

Эквівалентнасць у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007

1. Прызнаная трэцяя краіна, згаданая ў пункце (b)(iii) артыкула 45(1), з'яўляецца трэцяй краінай, якая была прызнана для мэта эквівалентнасці ў адпаведнасці з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, у тым ліку прызнаных у адпаведнасці з пераходнай мерай, прадугледжанай артыкулам 58 гэтага Палажэння.

Тэрмін дзеяння гэтага прызнання заканчваецца 31 снежня 2025 года.

2. На аснове штогадовых справаздач, што накіроўваюцца ў Кам с яю да 31 сакавіка кожнага года трэцім краінам, названым у параграфі 1, адносна ажыццяўлення выканання мер кантролю, устаноўленых ім, ў святле любых нашай атрыманай інфармацыі, Кам с я забяспечвае належны нагляд за прызнаным трэцім краінам шляхам рэгулярнага перагляду х прызнання. Для гэтай мэты Кам с я можа запытаць дапамогу ў дзяржаў-членаў. Характар нагляду вызначаецца на аснове ацэнкі верагоднасці неадпаведнасці, у прыватнасці з улікам аб'ёму экспарту ў Саюз з адпаведнай трэцяй краіны, вынікаючай праведзенай маніторынгу нагляду кампетэнтнымі органамі па выніках папярэдняга кантролю. Кам с я павінна рэгулярна дакладваць Еўрапейскаму парламенту Савету аб выніках

агляд.

3. Кам с я з дапамогай імплементацыйных актаў складае спіс трэціх краінаў, згаданых у пункце 1, можа ўносіць змены ў гэты спіс з дапамогай імплементацыйных актаў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

4. Кам с я ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з Артыкулам 54, як я дапаўняюць гэты Рэгламент у дачыненні да інфармацыі, якая павінна быць адпраўлена трэцім краінам, пералічаным у адпаведнасці з пунктам 3 гэтага Артыкула, якая неабходна для кантролю за х прызнаннем з боку Кам с я, а таксама ажыццяўленне гэтага кантролю Кам с я, у тым ліку шляхам правярок на месцы.

5. Кам с я можа прыняць імплементацыйныя акты для забеспячэння прымянення мер у дачыненні да выпадкаў падазраванага або ўстаноўленага неадпаведнасці, у прыватнасці тых, як я ўплываюць на цэласнасць арганічных або пераходных прадуктаў, мпартаваных з трэціх краінаў, згаданых у гэтым артыкуле. Так я меры могуць заключацца, у прыватнасці, у правярцы цэласнасці арганічных або пераходных прадуктаў перад размяшчэннем прадуктаў на рынку ў межах Саюза, у выпадку неабходнасці, у прыпыненні дазволу на размяшчэнне на рынку такіх прадуктаў у межах Саюза як арганічныя прадукты або прадукты пераўтварэння.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасці з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 49

Справаздача Кам с аб прымяненні артыкулаў 47 48

Да 31 снежня 2021 г. Кам с я пав нна прадстав ць Еўрапейскаму парламенту Савету справаздачу аб стане прымянення артыкулаў 47 48, у прыватнасць ў дачыненні да прызнання трэч х кра н у мэтах экв валентнасць .

РАЗДЗЕЛ VIII

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

РАЗДЗЕЛ 1

Свабодны рух арган чных пераходных прадуктаў

Артыкул 50

Незабарона неабмежаванне маркетынгу арган чных пераходных прадуктаў

Кампетэнтныя органы, кантралюючыя органы кантрольныя органы не пав нны забараняць або абмяжоўваць маркетынг арган чных або пераходных прадуктаў, як я падлягаюць кантролю ншым кампетэнтным органам, кантралюючым органам або кантролем, па прычынах, як я тычацца вытворчасць, марк роўк або прадстаўлення прадукцы . орган, размешчаны ў ншай дзяржаве-члене, дзе гэтыя прадукты адпавядаюць гэтаму Рэгламенту. У прыватнасць, н як я аф цыйныя меры кантролю ншыя аф цыйныя дзеянні, акрамя тых, што прадугледжаныя Рэгламентам (ЕС) 2017/625, не будуць праводз цца, а таксама не будуць спаганяцца зборы за аф цыйны кантроль ншыя аф цыйныя дзеянні, акрамя тых, як я прадугледжаны ў раздзеле VI гэтага Рэгламенту.

РАЗДЗЕЛ 2

Інфармацыя, справаздачнасць звязаныя з гэтым адступленні

Артыкул 51

Інфармацыя, якая тычыцца арган чнага сектара гандлю....

1. Кожны год дзяржавы-члены перадаюць у Кам с ю інфармацыю, неабходную для выканання ман торынг прымянення гэтага Рэгламенту. Накольк гэта магчыма, такая інфармацыя пав нна грунтавацца на ўстаноўленых крыні цах даных. Кам с я пав нна ўл чваць патрэбы ў дадзеных ўзаемадзеянне пам ж патэнцыйным крыні цам даных, у прыватнасць, х выкарыстанне ў статыстычных мэтах, кал гэта неабходна.

2. Кам с я пав нна прыняць імплементацыйныя акты ў дачыненні да с стэмы, якая будзе выкарыстоўвацца для перадачы інфармацыі, згаданай у пункце 1, дэталю інфармацыі, якая будзе перададзена, даты, да якой гэтая інфармацыя пав нна быць перададзена.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

Артыкул 52

Інфармацыя, якая датычыцца кампетэнтных органаў, кантрольных органаў органаў кантролю

1. Дзяржавы-члены пав нны весць рэгулярна абнаўляемы спіс:

(a) назвы адрасы кампетэнтных органаў;

(b) назвы, адрасы кодавыя нумары кантрольных органаў органаў кантролю.

Дзяржавы-члены перадаюць гэтыя спісы любыя змены ў х у Кам с ю робяць х агульнадаступным, за выключэннем выпадкаў, кал такая перадача публ кацыя ўжо адбылася ў адпаведнасць з артыкулам 4(4) Рэгламента (ЕС) 2017/625.

2. На аснове інфармацыі, прадстаўленай у адпаведнасць з пунктам 1, Кам с я рэгулярна публ куе ў Інтэрнэце абноўлены спіс кантрольных органаў органаў кантролю, згаданых у пункце (b) параграфа 1.

Артыкул 53

Адступленні, дазволы справаздачы

1. Адх ленні ад выкарыстання арган чнага расл ннага рэпрадуктыўнага матэрыялу ад выкарыстання арган чных жывёл, прадугледжаныя ў пунктах 1.8.5 Частк I Дадатку II пунктах 1.3.4.3 1.3.4.4 Частк II Дадатку II, за выключэннем пункта 1.3.4.4.2 частк II Дадатку II, заканчваецца 31 снежня 2035 г.

2. З 1 студзеня 2028 г. на падставе выскоў адносна наяўнасц арган чнага рэпрадуктыўнага матэрыялу расл н жывёл, прадстаўленых у справаздачы, прадугледжанай у параграфе 7 гэтага артыкула, Кам с я будзе ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць папраўк ў гэты артыкул. Рэгламент:

(а) спыненне адступленняў, згаданых у пункце 1.8.5 Частк I Дадатку II ў пунктах 1.3.4.3 1.3.4.4 Частк II Дадатку II, за выключэннем пункта 1.3.4.4.2 Частк II Дадатку II, раней за 31 снежня 2035 г. або падаўжаючы х пасля гэтай даты; або

(b) спыненне адступлення, згаданага ў пункце 1.3.4.4.2 частк II Дадатку II.

3. З 1 студзеня 2026 г. Кам с я будзе ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54, як я ўносяць змяненн ў пункт (b) артыкула 26(2), каб пашырыць сферу дзеяння нфармацыйнай с стэмы, згаданай у артыкуле 26(2), на маладок пункт 1.3.4.3 Частк II Дадатку II для заснавання адступленняў у дачыненн да куранят на дадзеных, сабраных у адпаведнасц з гэтай с стэмай.

4. З 1 студзеня 2025 года Кам с я будзе ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасц з артыкулам 54 на аснове нфармацы аб наяўнасц арган чных бялковых кармоў для хатняй птушк св ней, прадастаўленай дзяржавам -членам ў адпаведнасц з пунктам 6 гэтага Артыкул або прадстаўлена ў справаздачы, згаданай у параграфу 7 гэтага артыкула, якая спыняе дзеянне дазволаў на выкарыстанне неарган чных бялковых кармоў у харчаванн хатняй птушк св ней, згаданых у пунктах 1.9.3.1(с) 1.9.4.2(с) частк II Дадатку II раней за 31 снежня 2025 г. або падоўжыць х пасля гэтай даты.

5. Пры пашырэнн адступленняў або дазволаў, згаданых у параграфу 2, 3 4, Кам с я пав нна раб ць гэта тольк на той час, пакуль яна мае нфармацыю, у прыватнасц нфармацыю, прадстаўленую дзяржавам -членам ў адпаведнасц з пунктам 6, якая пацвярджае недаступнасць на рынак Саюза адпаведнага рэпрадукцыйнага матэрыялу расл н, жывёл або кармоў.

6. Да 30 чэрвеня кожнага года дзяржавы-члены прадастаўляюць Кам с ншым дзяржавам-членам:

(а) нфармацыя, прадстаўленая ў базе даных, згаданай у артыкуле 26(1), ў с стэмах, згаданых у артыкуле 26(2), кал дастасавальна, у с стэмах, згаданых у артыкуле 26(3);

(b) нфармацыю аб адступленнях, прадастаўленых у адпаведнасц з пунктам 1.8.5 частк I Дадатку II пунктам 1.3.4.3 1.3.4.4 частк II Дадатку II;

(с) нфармацыю аб наяўнасц на рынку Саюза арган чных бялковых кармоў для птушк св ней аб дазволах, выдадзеных у адпаведнасц з пунктам 1.9.3.1(с) 1.9.4.2(с) частк II Дадатку II.

7. Да 31 снежня 2025 г. Кам с я пав нна прадстав ць справаздачу Еўрапейскаму парламенту Савету аб наяўнасц на рынку Саюза , у адпаведных выпадках, аб прычынах абмежаванага доступу да:

(а) арган чны расл нны рэпрадуктыўны матэрыял;

(b) арган чныя жывёлы, на як я распаўсюджваюцца адступленн , згаданыя ў пунктах 1.3.4.3 1.3.4.4 частк II Дадатку II;

(с) арган чны бялковы корм, прызначаны для кармлення хатняй птушк св ней, як я падлягаюць дазволам, указаным у пунктах 1.9.3.1(с) 1.9.4.2(с) частк II Дадатку II.

Пры складанн гэтай справаздачы Кам с я прымае да ўваг , у прыватнасц , дадзеныя, сабраныя ў адпаведнасц з артыкулам 26, нфармацыю, якая датычыцца адступленняў дазволаў, згаданых у пункце 6 гэтага артыкула.

РАЗДЗЕЛ IX

ПРАЦЭДУЛЬНЫЯ, ПЕРАХОДНЫЯ І ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

РАЗДЗЕЛ 1

Працэсуальныя палажэнн

Артыкул 54

Практыкаванне дэлегацы

1. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты прадастаўляюцца Кам с ў адпаведнасц з умовам , выкладзеным ў гэтым артыкуле.

2. Паўнамоцтвы прымаць дэлегаваныя акты, згаданыя ў артыкуле 2(6), артыкуле 9(11), артыкуле 10(5), артыкуле 12(2), артыкуле 13(3), артыкуле 14(2), артыкуле 15(2), артыкуле 16(2), артыкуле 17(2), артыкуле 18(2), артыкуле 19(2), артыкуле 21(1), артыкуле 22(1), артыкуле 23(2), артыкуле 24(6), артыкуле 30(7), артыкуле 32(4), артыкуле 33(6), артыкуле 34(8), артыкуле 35(9), артыкуле 36(3), артыкуле 38(8), артыкуле 40(11), арт. 44(2), артыкуле 46(7), артыкуле 48(4), артыкуле 53(2), (3) (4), артыкуле 57(3) артыкуле 58(2) перадаюцца Кам с для пяц гадовы перыяд з 1 студзеня 2021 г. Кам с я складае справаздачу аб дэлеганн паўнамоцтваў не пазней чым за дзевяць месяцаў да заканчэння пяц гадовага перыяду. Дэлеганне паўнамоцтваў аўтаматычна падаўжаецца на перыяды аднолькавай працягласці, кал Еўрапейск парламент або Савет не выступаюць супраць такога падаўжэння не пазней чым за тры месяцы да заканчэння кожнага перыяду.

3. Дэлеганне паўнамоцтваў, згаданае ў артыкуле 2(6), артыкуле 9(11), артыкуле 10(5), артыкуле 12(2), артыкуле 13(3), артыкуле 14(2), артыкуле 15(2), артыкуле 16(2), артыкуле 17(2), артыкуле 18(2), артыкуле 19(2), артыкуле 21(1), артыкуле 22(1), артыкуле 23(2), артыкуле 24(6), арт. 30(7), артыкуле 32(4), артыкуле 33(6), артыкуле 34(8), артыкуле 35(9), артыкуле 36(3), артыкуле 38(8), артыкуле 40(11), артыкуле 44(2), артыкуле 46(7), артыкуле 48(4), артыкуле 53(2), (3) (4), артыкуле 57(3) артыкуле 58(2) могуць быць адкл каны ў любы час Еўрапейск м парламентам або Саветам. Рашэнне аб адкл канн спыняе дэлеганне паўнамоцтваў, указаных у гэтым рашэнн . Яно ўступае ў с лу на наступны дзень пасля публ кацы рашэння ў Аф цыйным часоп се Еўрапейскага Саюза або ў больш познюю дату, указаную ў м. Гэта не ўплывае на сапраўднасць дэлегаваных актаў, як я ўжо ўступ л ў с лу.

4. Перад прыняццем дэлегаванага акта Кам с я праводз ць кансультацы з экспертам , прызначаным кожнай дзяржавай-членам у адпаведнасці з прынцыпам , выкладзеным ў М жведамасным пагадненн ад 13 красав ка 2016 г. аб паляпшэнн законатворчасці .

5. Як тольк яна прымае дэлегаваны акт, Кам с я пав нна паведам ць пра гэта адначасова Еўрапейскаму парламенту Савету.

6. Дэлегаваны акт, прыняты ў адпаведнасці з артыкулам 2(6), артыкулам 9(11), артыкулам 10(5), артыкулам 12(2), артыкулам 13(3), артыкулам 14(2), артыкулам 15(2), Артыкуле 16(2), Артыкуле 17(2), Артыкуле 18(2), Артыкуле 19(2), Артыкуле 21(1), Артыкуле 22(1), Артыкуле 23(2), Артыкуле 24(6), Артыкуле 30 (7), артыкуле 32(4), артыкуле 33(6), артыкуле 34(8), артыкуле 35(9), артыкуле 36(3), артыкуле 38(8), артыкуле 40(11), артыкуле 44(2).), Артыкуле 46(7), Артыкуле 48(4), Артыкуле 53(2), (3) (4), Артыкуле 57(3) Артыкуле 58(2) уступаюць у с лу, тольк кал не было выказана н як х прызначэнняў альбо Еўрапейск м парламентам, альбо Саветам на працягу двух месяцаў пасля паведамлення аб гэтым акце Еўрапейскаму парламенту Савету, або кал да заканчэння гэтага перыяду Еўрапейск парламент, Савет пра нфармавал Кам с ю, што яны не будзе прычыць. Гэты перыяд падаўжаецца на два месяцы па н цыятыве Еўрапейскага парламента або Савета.

Артыкул 55

Працэдура кам тэта

1. Кам с дапамагае кам тэт, як называецца «Кам тэт па орган чнай вытворчасці ». Гэты кам тэт з'яўляецца кам тэтам у сэнсе Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

2. Пры спасылцы на гэты пункт прымяняецца артыкул 5 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

3. Пры спасылцы на гэты пункт прымяняецца артыкул 8 Рэгламенту (ЕС) № 182/2011 у спалучэнн з яго артыкулам 5.

4. Кал Кам тэт не дае заключэння, Кам с я не прымае праект імплементацыйнага акта прымяняецца трэці абзац артыкула 5(4) Рэгламенту (ЕС) № 182/2011.

РАЗДЗЕЛ 2

Скасоўваюць пераходныя заключныя палажэнн

Артыкул 56

Адмян ць

Рэгламент (ЕС) № 834/2007 страці ў с лу.

Тым не менш, гэты Рэгламент будзе працягваць прымяняцца ў мэтах завяршэння разгляду чакаючых разгляду заявак з трэці кра н, як прадугледжана ў артыкуле 58 гэтага Рэгламенту.

Спасылк на скасаваны Палажэнне пав нны разглядацца як спасылк на гэты Палажэнне.

Артыкул 57

Пераходныя меры ў дачыненні да кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 33(3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007

1. Прызнанне органаў кантролю органаў кантролю, прадастаўленае ў адпаведнасць з артыкулам 33 (3) Рэгламенту (ЕС) Тэрмін дзеяння № 834/2007 заканчваецца не пазней за 31 снежня 2023 г.

2. Камісія шляхам імплементацыйнага акта стварае спосаб кантрольных органаў кантрольных органаў, прызнаных у адпаведнасць з артыкулам 33 (3) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007, можа ўносіць змены ў гэты спосаб шляхам ажыццяўлення менавіта актў.

Гэтыя імплементацыйныя акты прымаюцца ў адпаведнасць з працэдурай разгляду, згаданай у артыкуле 55(2).

3. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з Артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент у дачыненні да фармацы, якая павінна накіравацца кантрольным органам кантролю, названым у пункце 2 гэтага Артыкула, якая неабходна для мэта кантроль за прызнаннем Камісіяй, а таксама ажыццяўленне гэтага кантролю Камісіяй, у тым ліку шляхам праверкі на месцы.

Артыкул 58

Пераходныя меры ў дачыненні да заявак з трэціх краін, пададзеных у адпаведнасць з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007

1. Камісія павінна завяршыць разгляд заявак з трэціх краін, які былі пададзены ў адпаведнасць з артыкулам 33(2) Рэгламенту (ЕС) № 834/2007 знаходзяцца на разглядзе да 17 чэрвеня 2018 г. Гэты Рэгламент прымяняецца да разгляду такіх прыкладанняў.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасць з Артыкулам 54, які дапаўняюць гэты Рэгламент, усталяваўшы працэдурныя правы, неабходныя для разгляду заявак, згаданых у пункце 1 гэтага Артыкула, у тым ліку адносна фармацы, якая павінна быць прадастаўлена трэцім краінам.

Артыкул 59

Пераходныя меры, звязаныя з першым прызнаннем органаў кантролю органаў кантролю

У адступленне ад даты прымянення, згаданай у другім абзацы артыкула 61, артыкул 46 прымяняецца з 17 чэрвеня 2018 г. у той меры, у якой гэта неабходна для таго, каб дазволіць свечасовае прызнанне кантрольных органаў кантролю.

Артыкул 60

Пераходныя меры для запасаў арганічных прадуктаў, вырабленых у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007

Прадукцыя, вырабленая ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 да 1 студзеня 2021 года, можа размяшчацца на рынку пасля гэтай даты да вычарпання запасаў.

Артыкул 61

Уступленне ў сілу прымянення

Гэты Рэгламент уступае ў сілу на трэці дзень пасля яго публікацыі ў Аффійным часопсе Еўрапейскага Саюза.

Ён уводзіцца ў дзеянне з 1 студзеня 2021 года.

Гэты Рэгламент з'яўляецца абавязковым ва ўсёй сваёй паўнамоцтвеннасці непасрэдна прымяняецца ва ўсіх дзяржавах-членах.

Здзейснена ў Страсбургу 30 мая 2018 г.

За Еўрапарламент

Прэзідэнт

А. ТАЯНІ

Для Савета

Прэзідэнт

Л. ПАЎЛАВА

ДАДАТАК I

ІНШЫЯ ПРАДУКЦЫІ, ЗГАЗАНЫЯ ў АРТЫКУЛЕ 2(1)

— Дрожжы, як я выкарыстоўваюцца ў ежу або корм,

— матэ, цукровая кукуруза, л сце в награднай лазы, сэрца пальмаў, уцёк хмеля ншыя падобныя ядомыя частк расл н вырабленых прадуктаў адтуль,

— марская соль ншыя сол для ежы кармоў,

— кокан шаўкапрада, прыдатны для змотвання,

— натуральныя камедз смалы,

- пчал ны воск,

-эф рныя алею,

— коркавыя корк з натуральнай корк , неагламераваныя без як х-небудзь злучных рэчываў,

— бавоўна, не падвергнутая карданыю нечасаначасанню,

— поўсць нечасаная нечасаная,

— сырыя неапрацаваныя шкуры,

— традыцыйныя ф тапрэпараты на расл ннай аснове.

ДАДАТАК II

ПАДРЯБЯЗНЫЯ ПРАВІЛЫ ВЫТВОРЧАСЦІ, ЗГАДАНЫЯ Ё ГЛАВЕ III

Частка I: Правілы расл наводства

У дадатак да правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9-12, правілы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арганічнай вытворчасці раслін.

1. Агульныя патрабаванні
- 1.1. Арганічныя культуры, за выключэннем тых, якія натуральным чынам вырошчваюцца ў вадзе, павінны вырошчывацца ў жывой глебе або ў жывой глебе, змешанай або ўгноенай матэрыялам прадуктам, дазволеным для арганічнай вытворчасці, у сувязі з падглебай каранымі пародам.
- 1.2. Гідрапоннае вытворчасць, якое з'яўляецца метадам вырошчвання раслін, якія натуральным чынам не растуць у вадзе з каранямі толькі ў пажыўным растворе або ў нэртным асяроддзі, у якую дададзены пажыўны раствор, забаронена.
- 1.3. У адступленне ад пункта 1.1 дапускаецца атрыманне парасткаў шляхам увільгатнення насення атрыманне галовак цыкорыя, у тым ліку шляхам апускання ў чыстую ваду.
- 1.4. У адступленне ад пункта 1.1 дапускаецца наступная практыка:
 - (а) вырошчванне раслін для вытворчасці дэкарэватывных раслін траў у чыгунах, якія прадаюцца разам з гаршком канчатковы спажывец;
 - (б) вырошчванне расады або перасадкі ў кантэйнерах для далейшай перасадкі.
- 1.5. У якасці адступлення ад пункта 1.1 вырошчванне сельскагаспадарчых культур на размежаваных градах дазваляецца толькі на паверхнях, якія былі сертыфікаваныя як арганічныя для гэтай практыкі да 28 чэрвеня 2017 года ў Фінляндыі, Швецыі і Даніі. Пашырэнне гэтых паверхняў не дапускаецца.

Тэрмін дзеяння гэтага адступлення заканчваецца 31 снежня 2030 года.

Да 31 снежня 2025 года Камісія павінна прадставіць Еўрапейскаму парламенту Радзе справаздачу аб выкарыстанні размежаваных градак у арганічнай сельскай гаспадарцы. Гэтая справаздача можа суправаджацца, у выпадку неабходнасці, заканадаўчай прапановай аб выкарыстанні размежаваных градак у арганічнай сельскай гаспадарцы.
- 1.6. Усе метады расл наводства, якія выкарыстоўваюцца, павінны прадугледжваць або зводзіць да мінімуму любы ўклад у забруджванне навакольнага асяроддзя.
- 1.7. Канверсія
 - 1.7.1. Каб расліны расліннай прадукцыі разглядалася як арганічная прадукцыя, правілы вытворчасці, выкладзеныя ў гэтым Палажэнні, павінны прымяняцца ў дачыненні да ўчасткаў на працягу не менш за два гады перад пасевам або, у выпадку лугоў або шматгадовых насаджэнняў корму, на працягу не менш за два гады да выкарыстання ў якасці арганічнага корму, або, у выпадку шматгадовых культур, акрамя кармоў, на працягу перыяду не менш за тры гады да першага ўраджаю арганічных прадуктаў.
 - 1.7.2. Калі зямля або адзін з некалькіх участкаў быў забруджаны прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган можа прыняць рашэнне падоўжыць перыяд пераўтварэння для адпаведнай зямлі або участкаў пасля перыяду, названага ў пункце 1.7.1.
 - 1.7.3. У выпадку апрацоўкі прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган патрабуе новага пераходнага перыяду ў адпаведнасць з пунктам 1.7.1.

Гэты тэрмін можа быць скарачаны ў наступных двух выпадках:

- (а) апрацоўка прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў рамках абавязковых мер па барацьбе са шкоднікам або пустазеллем, уключаючы караніныя арганізмы або нвазійныя вядзьмакі, уведзеныя кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена;
- (б) апрацоўка прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў рамках навуковых даследаванняў тэсты, ухваленыя кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена.

- 1.7.4. У випадках, указаных у пунктах 1.7.2 1.7.3, працягласць перыяду пераўтварэння павінна быць устаноўлена з улікам наступных патрабаванняў:
- (а) працэс дэградацыі адпаведнага прадукту або рэчыва павінен гарантаваць у канцы пераходнага перыяду нязначны ўзровень рэшткаў у глебе, у выпадку шматгадовай культуры, у расліне;
- (б) ураджай пасля апрацоўкі не можа пастаўляцца на рынак у якасці арганічных або пераходных прадуктаў.
- 1.7.4.1. Дзяржавы-члены нфармуюць Камісію ншыя дзяржавы-члены аб любых прынятых мерах рашэння, якія прадугледжваюць абавязковыя меры, звязаныя з апрацоўкай прадуктам або рэчывам, не дазволеным для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.
- 1.7.4.2. У выпадку апрацоўкі прадуктам або рэчывам, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, пункт 1.7.5(б) не прымяняецца.
- 1.7.5. У выпадку зямлі, звязанай з арганічнай жывёлагадоўляй:
- (а) правы пераўтварэння прымяняюцца да ўсёй плошчы вытворчай адзінкі, на якой знаходзіцца корм для жывёл выраблена;
- (б) незалежна ад пункта (а), перыяд пераўтварэння можа быць скарачаны да аднаго года для пашаў адкрытых памяшканняў тэрыторыі, якія выкарыстоўваюцца нетраваеднымі вадзіцамі.
- 1.8. Паходжанне раслін, у тым ліку расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу
- 1.8.1. Для вытворчасці расліннага прадукцыі, акрамя расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, павінен выкарыстоўвацца толькі арганічны раслінны рэпрадуктыўны матэрыял.
- 1.8.2. Для атрымання арганічнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, які будзе выкарыстоўвацца для вытворчасці ншых прадуктаў, чым раслінны рэпрадуктыўны матэрыял, маткавая расліна, у адпаведных выпадках, ншыя расліны, прызначаныя для вытворчасці расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, павінны быць выраблены ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем як мінімум на працягу аднаго пакалення, або, у выпадку шматгадовых культур, па меншай меры, для аднаго пакалення на працягу двух вегетацыйных перыядаў.
- 1.8.3. Пры выбары арганічнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу аператары павінны аддаваць перавагу арганічнаму расліннаму рэпрадуктыўнаму матэрыялу, прыдатнаму для арганічнай сельскай гаспадаркі.
- 1.8.4. Для вытворчасці арганічных гатункаў, прыдатных для арганічнай вытворчасці, дзейнасць па арганічнай селекцыі павінна праводзіцца ў арганічных умовах павінна быць засяроджана на пашырэнні генетычнай разнастайнасці, залежнасці ад натуральнай рэпрадуктыўнай здольнасці, а таксама аграцэхнічных паказчыкаў, устойлівасці да хвароб і адаптацыі да розных мясцовых глеб. клматычныя ўмовы.
- Усе метады размнажэння, за выключэннем мерыстмнай культуры, павінны праводзіцца ў адпаведнасці з сертыфікаваным арганічным краваннем.
- 1.8.5. Выкарыстанне ў канверсіі неарганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін
- 1.8.5.1. У адступленне ад пункта 1.8.1, калі даныя, сабраныя ў базе дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), або сінтэме, згаданай у пункце (а) артыкула 26(2), паказваюць, што якасныя або колькасныя патрэбы аператара ў дачыненні да адпаведнага арганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін, за выключэннем расады, не выконваюцца, кампетэнтныя органы могуць дазволіць выкарыстанне неарганічнага рэпрадуктыўнага матэрыялу раслін пры пераходзе на ўмовах, выкладзеных у пунктах 1.8.5.3, 1.8.5.4 і 1.8.5.5.
- Перш чым запытаць любое такое адступленне, аператар павінен пракансультавацца з базай дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), або сінтэмай, згаданай у пункце (а) артыкула 26(2), каб правесці, цэляўляецца яго цэляў запыт абгрунтаваным.
- 1.8.5.2. Кантрольныя органы або кантрольныя органы, прызначаныя ў адпаведнасці з артыкулам 46(1), могуць дазволіць аператарам у трэціх краінах выкарыстоўваць рэпрадукцыйны матэрыял раслін у працэсе пераходу або неарганічны рэпрадукцыйны матэрыял у арганічнай вытворчасці, калі арганічны рэпрадукцыйны матэрыял раслін недаступны ў дастатковай якасці або колькасці на тэрыторыі трэцяй краіны, у якой знаходзіцца аператар, на ўмовах, выкладзеных у пунктах 1.8.5.3, 1.8.5.4 і 1.8.5.5.
- 1.8.5.3. Неарганічны рэпрадукцыйны матэрыял раслін не павінен апрацоўвацца сродкамі аховы раслін, акрамя тых, якія дазволены для апрацоўкі насення ў адпаведнасці з артыкулам 24(1) гэтага Рэгламенту, за выключэннем выпадкаў, калі хімічная апрацоўка была прадрасана ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) 2016/2031 у фатасантарных мэтах кампетэнтным органам адпаведнай дзяржавы-члена для ўсех гатункаў дадзенага вадзіцы, дзе будзе выкарыстоўвацца раслінны рэпрадукцыйны матэрыял.
- 1.8.5.4. Дазвол на выкарыстанне рэпрадукцыйнага матэрыялу пры пераўтварэнні або неарганічнага расліннага матэрыялу павінен быць атрыманы перад пасевам культуры.

- 1.8.5.5. Дазвол на выкарыстанне расліннага рэпрадукцыйнага матэрыялу пры пераходзе або неарганічнага рэпрадукцыйнага матэрыялу даецца толькі асобным карыстальнікам на адзін сезон, кампетэнтны орган, адказны за дазволы, павінен пералічыць колькасць дазволенага рэпрадукцыйнага матэрыялу расліны.
- 1.9. Апрацоўка глебы ўнясенне ўгнаенняў
- 1.9.1. У арганічнай расліннаводстве павінны выкарыстоўвацца метады апрацоўкі глебы вырошчвання, якія падтрымліваюць або павялічваюць утрыманне арганічных рэчываў у глебе, павышаюць устойлівасць біяразнастайнасць глебы, а таксама прадухляюць яе ўшчыльненне эрозію.
- 1.9.2. Урадзілішасць біялагічную актыўнасць глебы неабходна падтрымліваць павышаць:
- (а) за выключэннем лугоў або шматгадовых кармоў, з выкарыстаннем шматгадовага севазвароту, уключаючы абавязковыя зернебабовыя ўякасцасноўнай або пакрыўнай культуры для севазваротных культур на зялёнае ўгнаенне;
- (б) у выпадку цяпліц або шматгадовых культур, акрамя кармавых, шляхам выкарыстання кароткачасовага зялёнага ўгнаення сельскагаспадарчых зернебабовых культур, а таксама выкарыстанне разнастайнасці раслін;
- (с) ва ўсіх выпадках шляхам унясення гною жывёлы або арганічных рэчываў, пераважна кампоставаных, з арганічнай вытворчасць.
- 1.9.3. Калі патрэбы раслін у харчаванні не могуць быць задаволены мерамі, прадугледжанымі ў пунктах 1.9.1 і 1.9.2, павінны выкарыстоўвацца толькі ўгнаенні кандыцыянеры глебы, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, толькі для неабходнай ступені. Аператары павінны весці ўлік выкарыстання гэтых прадуктаў.
- 1.9.4. Агульная колькасць жывёльнага гною, які гэта вызначана ў Дырэктыве 91/676/ЕЕС, які выкарыстоўваецца ў пераходных арганічных вытворчасцях, не павінна перавышаць 170 кг азоту ў год/га сельскагаспадарчай плошчы. Гэта абмежаванне прымяняецца толькі да выкарыстання гною з ферм, высушанага гною з двароў абязводжанага птушынага памёту, кампоставаных экскрыментаў жывёл, у тым ліку птушынага памёту, кампоставанага гною з двароў вадкіх экскрыментаў жывёл.
- 1.9.5. Аператары сельскагаспадарчых гаспадарак могуць заключаць п'сьмовыя пагадненні аб супрацоўніцтве выключна з аператарамі ншых сельскагаспадарчых гаспадарак прадпрыемстваў, якія адпавядаюць правам арганічнай вытворчасці, з мэтай распаўсюджвання лішкаў гною з арганічных вытворчых адзінкаў. Максимальны ліміт, згаданы ў пункце 1.9.4, разлічваецца на аснове ўсіх арганічных вытворчых адзінкаў, якія ўдзельнічаюць у такім супрацоўніцтве.
- 1.9.6. Прэпараты мікраарганізмаў могуць быць выкарыстаны для паляпшэння агульнага стану глебы або для паляпшэння даступнасці пажыўных рэчываў у глебе або ў пасевах.
- 1.9.7. Для актывацыі кампоста можна выкарыстоўваць адпаведныя раслінныя прэпараты прэпараты мікраарганізмаў.
- 1.9.8. Нельга выкарыстоўваць мінеральныя азотныя ўгнаенні.
- 1.9.9. Дапускаецца прымяненне біядынамічных прэпаратаў.
- 1.10. Барацьба з шкоднымі кампостазеллем
- 1.10.1. Прадухленне пашкоджанняў, нанесеных шкоднымі кампостазеллем, у першую чаргу павінна абароніцца на абарону шляхам:
- натуральных ворагаў,
 - выбару в даў, гатункаў неаднароднага матэрыялу,
 - севазварот,
 - метады культывавання, такія як б'яфумгацыя, механічныя фізічныя метады
 - цеплавая праца, такія як салярызацыя, у выпадку абароненых культур, неглыбокая апрацоўка парай глебу (максимум на глыбіню 10 см).
- 1.10.2. Калі расліны не могуць быць належным чынам абаронены ад шкоднаў дапамогай мер, прадугледжаных у пункце 1.10.1, або ў выпадку ўстаноўленай пагрозы ўраджаю, павінны выкарыстоўвацца толькі прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, толькі ў той ступені, у якой гэта неабходна. Аператары павінны весці запісы, якія пацвярджаюць неабходнасць выкарыстання такіх прадуктаў.
- 1.10.3. У дачыненні да прадуктаў рэчываў, якія выкарыстоўваюцца ў пастках або ў дазатарах прадуктаў рэчываў, акрамя феромонаў, пастак або дазатары павінны прадухляць выклад прадуктаў рэчываў у навакольнае асяроддзе не дапускаць кантакту паміж прадуктамі рэчывамі культурам, якія вырошчваюцца. Усе пасткі, у тым ліку феромонныя пасткі, павінны быць сабраны пасля выкарыстання бяспечна ўтылізаваны.

- 1.11. Прадукты, якія выкарыстоўваюцца для мыцця дэзінфекцыі
- Для гэтай мэты павінны выкарыстоўвацца толькі тыя прадукты для ачысткі дэзінфекцыі ў расл наводстве, якія дазволены ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.
- 1.12. Абавязак весці справаводства
- Аператары павінны весці ўлік адпаведных участкаў колькасці ўраджаю.
- 1.13. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў
- Калі на раслінах праводзяцца аперацыі па падрыхтоўцы, акрамя апрацоўкі, агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і 2.2.3 часткі IV, прымяняюцца да такіх аперацый *mutatis mutandis*.
2. Падрабязныя правы для асобных раслін і раслінных прадуктаў
- 2.1. Правы вытворчасці грыбоў
- Для вытворчасці грыбоў можна выкарыстоўваць субстраты, якія складаюцца толькі з наступных кампанентаў:
- (а) гнойныя экскрыменты жывёл:
- (i) альбо з арганічных вытворчых адзінкаў, альбо з пераходных адзінкаў на другі год пераходу; або
- (ii) згаданыя ў пункце 1.9.3, толькі калі прадукт, згаданы ў пункце (i), недаступны, пры ўмове, што гнойныя экскрыменты жывёл не перавышаюць 25 % ад агульнай масы кампанентаў субстрата, за выключэннем укрывной матэрыялы любую дабаўленую ваду перад кампаставаннем;
- (b) прадукты сельскагаспадарчага паходжання, акрамя названых у пункце (а), з арганічных вытворчых адзінкаў;
- (c) торф, неапрацаваны хімічнымі прадуктамі;
- (d) драўніна, не апрацаваная хімічнымі прадуктамі пасля высечкі;
- (e) мёртвыя прадукты, згаданыя ў пункце 1.9.3, вады і глеба.
- 2.2. Правы збору дзікіх карослых раслін
- Збор дзікіх карослых раслін з частак, якія растуць у натуральных умовах на прыродных тэрыторыях, у лясах сельскагаспадарчых раёнах, лічыцца арганічнай вытворчасцю пры ўмове, што:
- (а) на працягу перыяду, па меншай меры, за тры гады да збору, гэтыя тэрыторыі не апрацоўваліся нішымі прадуктамі або рэчывамі, акрамя дазволеных у адпаведнасць з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (b) калекцыя не ўплывае на стабільнасць натуральнага асяроддзя пражывання або захаванне вудзі зона збору.

Частка II: Правы вытворчасці жывёлагадоўлі

У дадатак да прав лаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11 і 14, правы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арганічнай жывёлагадоўлі.

1. Агульныя патрабаванні
- 1.1. За выключэннем выпадкаў пчалярства, безземельнай жывёлагадоўлі, калі фермер, які мае намер займацца арганічнай жывёлагадоўляй, не крэду сельскагаспадарчым ўгоддзям не заключыў псімовага пагаднення аб супрацоўніцтве з фермерам адносна выкарыстання арганічных вытворчых адзінкаў або канверсійных вытворчых адзінкаў для што жывёла, павінна быць забаронена.
- 1.2. Канверсія
- 1.2.1. У выпадку адначасовага пачатку пераўтварэння вытворчай адзінкі, уключаючы пашы або любую зямлю, якая выкарыстоўваецца для кармлення жывёлы, жывёл, якія знаходзяцца на гэтай вытворчай адзінцы ў пачатку перыяду пераўтварэння гэтай вытворчай адзінкі, як пазначана ў пунктах 1.7.1 і 1.7.5(b) Часткі I, жывёлы і прадукты жывёльнага паходжання могуць лічыцца арганічнымі ў канцы перыяду пераходу вытворчай адзінкі, нават калі перыяд пераходу, вызначаны ў пункце 1.2.2 гэтай Часткі для тыпу адпаведнай жывёлы даўжэй, чым перыяд пераўтварэння для вытворчай адзінкі.
- У адступленне ад пункта 1.4.3.1, у выпадку такой адначасовай канверсіі падчас перыяду канверсіі вытворчай адзінкі, жывёл, якія знаходзяцца ў гэтай вытворчай адзінцы з пачатку перыяду канверсіі, можна карміць кармамі, вырабленымі ў працэсе канверсіі. -адзінка канверсійнай вытворчасці на працягу першага года канверсіі /або з кармамі ў адпаведнасць з пунктам 1.4.3.1 /або з арганічнымі кармамі.

Неэкалагічныя жывёлы могуць быць уведзены ў пераходную вытворчую адзінку пасля пачатку пераходнага перыяду ў адпаведнасць з пунктам 1.3.4.

1.2.2. Перыяды пераўтварэння, характэрныя для тыпу жывёлагадоўлі, вызначаюцца наступным чынам:

(a) 12 месяцаў у выпадку буйной рагатай жывёлы коней для вытворчасці мяса, ў любым выпадку не менш чым тры чвэрці свайго жыцця;

(b) шэсць месяцаў у выпадку авечак, коз свінней, а таксама жывёл для атрымання малака вытворчасць;

(c) 10 тыдняў для птушкі для вытворчасці мяса, за выключэннем пекніска х качак, прывезеных раней, чым м споўніцца тры дні стары;

(d) сем тыдняў для пекніска х качак, завезеных да дасягнення м трохдзённага ўзросту;

(e) шэсць тыдняў у выпадку птушкі для вытворчасці яек, прывезенай да таго, як ёй споўніцца тры дні ;

(f) 12 месяцаў для пчол.

У перыяд пераўтварэння воск павінен быць заменены воскам з арганічнага пчалярства.

Аднак можна выкарыстоўваць неарганічны пчаліны воск:

(i) калі пчаліны воск з арганічнага пчалярства недаступны на рынку;

(ii) дзе даказана адсутнасць забруджвання прадуктам або рэчывам, якія не дазвалены для выкарыстання ў арганічных прадуктах вытворчасць;

(iii) пры ўмове, што яно паходзіць з шапкі ;

(g) тры месяцы для трусой;

(h) 12 месяцаў для белых жывёл.

1.3. Паходжанне жывёл

1.3.1. Без шкоды для правалаў па пераўтварэнні, арганічная жывёла павінна нараджацца або выводзіцца вырошчваюцца на прадпрыемствах арганічнай вытворчасці.

1.3.2. Што тычыцца развядзення арганічных жывёл:

(a) размнажэнне павінна выкарыстоўвацца натуральным метадам; аднак дапускаецца штучнае апладненне;

(b) размнажэнне не павінна выклікаць або перашкаджаць лячэнню гармонам або іншым рэчывам з падобным дзеяннем, за выключэннем формы ветэрынарнага тэрапеўтычнага лячэння ў выпадку асобнай жывёлы;

(c) ншыя формы штучнага ўзнаўлення, так як кланаванне перанос эмбрыёнаў, не павінны выкарыстоўвацца;

(d) выбар парод павінен адпавядаць прынцыпам арганічнай вытворчасці, забяспечваючы высокі ўзровень дабрабыту жывёл спрыяць прадухваленню любых пакут пазбяганню неабходнасці калецтва жывёл.

1.3.3. Пры выбары парод або гатункаў аператары павінны аддаць перавагу пародам або гатункам з высокай ступенню генетычнай разнастайнасці, здольнасцю жывёл прыстасоўвацца да мясцовых умоў, х племянной каштоўнасцю, х даўгавечнасцю, жыццяздольнасцю ўстойлівасцю да хвароб або праблем са здароўем, усё без шкоды для х дабрабыту. Акрамя таго, пароды або лінжы жывёл павінны быць адабраны, каб пазбегнуць спецыфічных захворванняў або праблем са здароўем, звязаных з некаторым пародам або лінжам, якія выкарыстоўваюцца ў этнас-ўнай вытворчасці, так х як сндром стрэсу ў свінней, які можа прывесці да бледна-мяккага экскудатыўнага (PSE) мяса, раптоўнай смерці, самаадвольнага абортцяжкія роды, якія патрабуюць кесарава сячэння. Перавага аддаецца мясцовым пародам гатункам.

Для выбару парод гатункаў у адпаведнасць з першым параграфам аператары павінны выкарыстоўваць інфармацыю, даступную ў сінтэзах, згаданых у артыкуле 26(3).

1.3.4. Выкарыстанне неэкалагічных жывёл

1.3.4.1. У якасці адступлення ад пункта 1.3.1, у мэтах развядзення жывёлы, якія не вырошчваюцца арганічнымі спосабамі, могуць быць дастаўлены ў арганічную вытворчую адзінку, калі пароды знаходзяцца пад пагрозай страты ў гаспадарцы, якія пазначаны ў пункце (b) артыкула 28(10).) Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013 актаў, прынятых на х падставе. Пры гэтым жывёлы гэтых парод неабавязкова павінны быць нерожавшымі.

- 1.3.4.2. У якасц адступлення ад пункта 1.3.1, для рэканструкцы пчалн коў, 20% пчал ных матак раёў у год могуць быць заменены на неарган чныя пчал нья матк ра ўрган чнай вытворчасц пры ўмове, што пчал нья матк ра змяшчаюцца ў вул з сотам або сотовым асновам , як я паступаюць з арган чных вытворчых прадпрыемстваў. У любым выпадку адз н рой або пчал ную матку можна замяняць у год на неарган чны рой або пчал ную матку.
- 1.3.4.3. У адступленне ад пункта 1.3.1, кал статак ствараецца ўпершыню, абнаўляецца або рэканструюецца, кал якасныя колькасныя патрэбы фермераў не могуць быць задаволены, кампетэнтны орган можа прыняць рашэнне аб тым, што хатняя птушка не вырошчваецца арган чна могуць быць завезены ў цэх па вытворчасц арган чнай птушк пры ўмове, што маладцы для вытворчасц як птушк для вытворчасц мяса менш за тры дн . Прадукты, атрыманыя з х, могуць л чыцца арган чным тольк ў тым выпадку, кал быў выкананы перыяд пераходу, указаны ў пункце 1.2.
- 1.3.4.4. У адступленне ад пункта 1.3.1, кал дадзеныя, сабраныя ў с стэме, згаданай у пункце (b) артыкула 26(2), паказваюць, што якасныя або колькасныя патрэбы фермера ў арган чных жывёлах не задавальняюцца, кампетэнтныя органы могуць даць дазвол на ўвядзенне некалаг чных жывёл у арган чную вытворчасц пры выкананн ўмоў, прадугледжаных у пунктах 1.3.4.4.1 - 1.3.4.4.4.
- Перш чым запытаць любое такое адступленне, фермер пав нен пракансультавацца з дадзеным , сабраным ў с стэме, згаданай у пункце (b) артыкула 26(2), каб праверыць, ц з'яўляецца яго ц яе запыт абгрунтаваным.
- Для аператараў у трэч х кра нах кантралюючыя органы органы кантролю, прызнаныя ў адпаведнасц з артыкулам 46(1), могуць дазвол ць увядзенне некалаг чных жывёл у арган чную вытворчасц, кал арган чныя жывёлы недаступныя ў дастатковай якасц або колькасц на тэрыторы кра ны. кра на, дзе знаходз цца аператар.
- 1.3.4.4.1. У мэтах развядзення неарган чны маладняк можа быць уведзены, кал статак або зграя ствараецца ўпершыню. Іх трэба вырошчваць у адпаведнасц з прав лам арган чнага вытворчасц адразу пасля адлучэння ад грудзей. Акрамя таго, наступныя абмежаванн прымяняюцца на дату ўваходжання гэтых жывёл у статак або згрую:
- (a) буйной рагатай жывёле, парнакапытным галёнкам не пав нна быць больш за шэсць месяцаў;
 - (b) авечк козы пав нны быць менш за 60 дзён;
 - (c) св нн пав нны важыць менш за 35 кг;
 - (d) трусцы пав нны быць менш за тры месяцы.
- 1.3.4.4.2. У селекцыйных мэтах дарослыя самцы неарган чныя нерадз лья самк могуць быць завезены для абнаўлення статка або чарады. У далейшым х трэба вырошчваць у адпаведнасц з прав лам арган чнага вытворчасц . Акрамя таго, на колькасц самак у год прымяняюцца наступныя абмежаванн :
- (a) можа быць уведзена не больш за 10 % дарослых коней або буйной рагатай жывёлы 20 % дарослых св ней, авечка, коз, трусцоў або шыйных жывёл;
 - (b) для падраздзяленняў з менш чым 10 парнакапытным , белым жывёлам або буйной рагатай жывёлай або трусам , або з менш чым пяццю св нням , авечкам або козам любое такое аднаўленне пав нна быць абмежавана макс мум адной жывёлай у год.
- 1.3.4.4.3. Працэнты, устаноўленыя ў пункце 1.3.4.4.2, могуць быць павял чаны да 40 %, пры ўмове, што кампетэнтны орган пацвердз ў выкананне любога з наступных умоў:
- (a) было праведзена сур'ёзнае пашырэнне фермы;
 - (b) адна парода была заменена на ншую;
 - (v) была распачата новая спецыял зацяя ў жывёлагадоўл .
- 1.3.4.4.4. У выпадках, згаданых у пунктах 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 1.3.4.4.3, неарган чныя жывёлы могуць л чыцца арган чным тольк ў тым выпадку, кал быў выкананы перыяд пераходу, указаны ў пункце 1.2. Пераходны перыяд, выкладзены ў пункце 1.2.2, пав нен пачынацца не раней, чым жывёлы ўводзяцца ў пераходны вытворчы блок.
- 1.3.4.4.5. У выпадках, згаданых у пунктах 1.3.4.4.1 - 1.3.4.4.4, некалаг чныя жывёлы пав нны ўтрымл вацца асобна ад ншай жывёлы або ўтрымл вацца з магчымасцю дэнтыф кацы да канца пераходнага перыяду, названага ў пункце 1.3.4.4.4.

1.4. Харчаванне

1.4.1. Агульныя патрабаванні да харчавання

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя правы:

(a) корм для жывёлы павінен быць атрыманы ў асноўным з сельскагаспадарчых гаспадарак, дзе ўтрымліваюцца жывёлы, або з арганічных або канверсійных вытворчых аднавінак, якія належачы звычайным гаспадаркам у тым жа рэгіёне;

(b) жывёлу трэба карміць арганічным або канверсійным кармавым кармам, якія адпавядаюць патрабаванням жывёлы ў харчаванні на розных стадыях яе развіцця; у жывёлагадоўлі не дапускаецца абмежаванае кармленне, калі гэта не апраўдана ветэрынарнымі прычынамі;

(c) жывёла не павіна ўтрымлівацца ва ўмовах або на дыяце, якія могуць спрыяць анеміі;

(d) метады адкорму павіны заўсёды адпавядаць нармальным схемам харчавання для кожнага віду жывёл. Дабрабыт на кожным этапе працэсу гадоўлі; забаронена прымясаванае кармленне;

(e) за выключэннем свінней, хатняй птушкі і пчолаў, жывёла павіна мець пастаянны доступ да пашы, калі яны раз, калі ўмовы дазваляюць або павіны мець пастаянны доступ да грубага корму;

(f) стымулятары росту з нятэчынямі амаль не павіны выкарыстоўвацца;

(g) малочныя жывёлы пераважна кармяцца матчыным малаком на працягу мінімальнага перыяду, устаноўленага ў пункце (а) артыкула 14(3); у гэты перыяд нельга выкарыстоўваць заменнікі малака, якія змяшчаюць хімічныя інтэзаваныя кампаненты або кампаненты расліннага паходжання;

(h) кармавыя матэрыялы расліннага, багавільнага, жывёльнага або дражджавога паходжання павіны быць арганічнымі;

(i) неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, багавільнага, жывёльнага або дражджавога паходжання, кармавыя матэрыялы м'ясага або м'ясага паходжання, кармавыя дабаўкі тэхналагічна дапаможныя калі могуць выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі яны атрымалі дазвол у адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

1.4.2. Выпас жывёлы

1.4.2.1. Выпас на арганічнай зямлі

Без шкоды для пункта 1.4.2.2 арганічныя жывёлы павіны пасвацца на арганічнай зямлі. Тым не менш, неарганічныя жывёлы могуць выкарыстоўвацца арганічныя пашы на працягу абмежаванага перыяду кожны год пры ўмове, што яны былі вырашчаны экалагічна чыстым спосабам на зямлі, якая падтрымліваецца ў адпаведнасць з артыкуламі 23, 25, 28, 30, 31 і 34 Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013, што яны не прысутнічаюць на арганічных землях адначасова з арганічнымі жывёламі.

1.4.2.2. Паша на звычайных угоддзях адгон

1.4.2.2.1. Арганічныя жывёлы могуць пасвацца на агульнай зямлі пры ўмове, што:

(a) агульная зямля не была апрацавана прадуктамі або рэчывамі, не дазволенымі для выкарыстання ў арганічных прадуктах вытворчасці не менш за тры гады;

(b) любыя неарганічныя жывёлы, якія выкарыстоўваюць агульную зямлю, былі вырашчаны экалагічна чыстым спосабам на зямлі, якая падтрымліваецца ў адпаведнасць з артыкуламі 23, 25, 28, 30, 31 і 34 Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013;

(c) любая жывёлагадоўчая прадукцыя з арганічных жывёл, якая была выраблена ў перыяд, калі гэтыя жывёлы пасваляліся на агульных землях, не лічыцца арганічнай прадукцыяй, калі не можа быць даказана адпаведнае аддзяленне ад неарганічных жывёл.

1.4.2.2.2. Падчас перыяду выгулу арганічныя жывёлы могуць пасвацца на неарганічнай зямлі, калі х пешшу перамяшчаюць з адной пашы на іншую. У гэты перыяд арганічныя жывёлы павіны ўтрымлівацца асобна ад іншых жывёл. Спажыванне неарганічных кармавых выкладзенай травы і нажай расліннасці, на якой пасуцца жывёлы, дазваляецца:

(a) максімальна на 35 дзён, якія ахопліваюць паездкі туды назад; або

(b) максімальна 10% ад агульнага рацыёну кармавага ў год, разлічанага ў працэнтах ад сухога рэчыва кармавага сельскагаспадарчага паходжання.

1.4.3. Падача ў канверс

1.4.3.1. Для сельскагаспадарчых гаспадарак, як я займаюцца арган чнай жывёлагадоўляй:

(а) у сярэднім да 25% кармавой формулы рацыёнаў можа ўключачь у сябе кармы ў перыяд пераходу з другога года пераходу. Гэты працэнт можа быць павялічаны да 100 %, калі гэты корм у перыяд пераходу паходзіць з гаспадаркі, дзе ўтрымліваецца жывёла;

(б) да 20 % ад агульнай сярэдняй колькасці кармоў, як я скормілі ваоць жывёле, можа паходзіць з выпасу або збору ўраджаю на пастаянных пашах, шматгадовых кармавых участках або бялковых культурах, пасеяных арганічнымі спосабам на землях у першы год пераходу, пры ўмове, што тыя землі ўваходзяць у склад сам.

Калі для кармлення выкарыстоўваюцца абодва вядзены пераходнага корму, згаданыя ў пунктах (а) і (б), агульны сумарны працэнт такога корму не павінен перавышаць працэнт, зафіксаваны ў пункце (а).

1.4.3.2. Лячэнне чыюцца штогод у працэнтах сухога рэчыва кармоў раслінаў паходжанне.

1.5. Ахова здароўя

1.5.1. Прафілактыка захворвання

1.5.1.1. Прафілактыка захворванняў павінен быць заснавана на выбары пароды і на практыцы вядзення жывёлагадоўлі, высакіхасных кармавых умовах, а таксама гармонічна падобных рэчываў для кантролю размнажэння або для павышэння якасці (напрыклад, для павышэння якасці мяса і скуры).

1.5.1.2. Дапускаецца прымяненне муналагічных ветэрынарных прэпаратаў.

1.5.1.3. Хімічныя сінтэзаваныя алапатычныя ветэрынарныя лекавыя сродкі, у тым ліку антыбіётыкі і болюсы сінтэзаваных алапатычных хімічных малекул, не павіны выкарыстоўвацца для прафілактычнага лячэння.

1.5.1.4. Забараняецца выкарыстоўваць рэчывы для стымулявання росту або вытворчасці (уключаючы антыбіётыкі, кокцыдыястатыкі і іншыя штучныя сродкі для стымулявання росту), а таксама гармонічны падобныя рэчывы для кантролю размнажэння або для павышэння якасці (напрыклад, для павышэння якасці мяса і скуры).

1.5.1.5. Калі жывёла атрымана з неарганічных вытворчых адзінак, у залежнасці ад мясцовых умоў павіны прымяняцца спецыяльныя меры, такія як скрынінг-тэсты або каранцінны перыяды.

1.5.1.6. Для гэтай мэты павіны выкарыстоўвацца толькі прадукты для ачысткі дзіўнак і ўжываюцца памяшканнях установаў, дазволена ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

1.5.1.7. Жыллё, заганы, абсталяванне посуду павіны быць належным чынам ачышчаны і прадэзінфікаваны, каб прадухіліць перакрываючае заражэнне назапашванні арганізмаў-пераносчыкаў хвароб. Фекаліі, мачу не даюцца або рассыпаны корм трэба выдаляць так часта, як гэта неабходна, каб звесці да мінімуму пах і пазбегнуць прыцягнення насякомых або грызуноў. Радэнтыцыды, якія будуць выкарыстоўвацца толькі ў пастках, а таксама прадукты рэчываў, дазволена ў адпаведнасці з артыкулам 9 і 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, могуць выкарыстоўвацца для знешняга ачышчэння насякомых і грызуноў у будынках і памяшканнях, дзе ўтрымліваецца жывёла.

1.5.2. Ветэрынарнае лячэнне

1.5.2.1. Калі жывёлы хварэюць або атрымліваюць траўмы, нягледзячы на прафілактычныя меры па забеспячэнні здароўя жывёл, неабходна неадкладна лячыць.

1.5.2.2. Захворванне неабходна неадкладна лячыць, каб пазбегнуць пакут жывёлы. Хімічныя сінтэзаваныя алапатычныя ветэрынарныя лекавыя сродкі, у тым ліку антыбіётыкі, могуць выкарыстоўвацца пры неабходнасці, у строгіх умовах пад адказнасцю ветэрынара, калі выкарыстанне фармакалагічных, гомеапатычных і іншых прэпаратаў недарэчна. У прыватнасці, вызначаюцца абмежаваныя курсы лячэння тэрмінальна адмены.

1.5.2.3. Кармавыя матэрыялы менавіта паходжанні, дазволена ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, харчовыя дабаўкі, дазволена ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, а таксама фармакалагічныя гомеапатычныя прадукты павіны выкарыстоўвацца з перавагай перад лячэннем хімічнымі сінтэзаванымі алапатычнымі ветэрынарнымі прэпаратамі, у тым ліку антыбіётыкамі, пры ўмове, што хімічныя прэпараты не маюць эфекту для выгляду жывёл і стану, для якога прызначана лячэнне.

- 1.5.2.4. За выключэннем вакцинацыі, лячэння паразітаў схем прымусовага знешняга, калі жывёла або група жывёл атрымлівае больш за тры курсы лячэння хімічнасці з нэаэтанам алапатычным ветэрынарным прэпаратам, уключаючы антыбіётык, на працягу 12 месяцаў, або больш за адзін курс апрацоўкі, калі хімічныя прадуктыўныя жыццёвыя цыклі складаюць менш за адзін год, неадпаведная жывёла, непрадукцывая, атрыманая ад такой жывёлы, не павінны прадавацца як арганічныя прадукты, жывёла падлягае перыяду пераўтварэння, згаданым у пункце 1.2.
- 1.5.2.5. Перыяд карэнцы павялічаны ў сувязі з увядзеннем жывёлы хімічнасці з нэаэтанам алапатычнага ветэрынарнага лекавага сродку, у тым ліку антыбіётыка, пры нармальным умовах прымянення, вытворчасцю харчовых прадуктаў арганічнага вытворчасці з гэтай жывёлы павялічаны не менш за два разы больш перыяду карэнцы, згаданага ў артыкуле 11 Дырэктывы 2001/82/ЕС павінна складаць не менш за 48 гадзін.
- 1.5.2.6. Метады лячэння, звязаныя з аховай здароўя людзей жывёл, уведзеныя на падставе заканадаўства Саюза павінны быць дазволена.
- 1.6. Жыллёва-гаспадарчая практыка
- 1.6.1. Ізаляцыя, ацяпленне, вентыляцыя будынка павінны забяспечваць цыркуляцыю паветра, узровень пылу, тэмпературу, адносную вільготнасць паветра канцэнтрацыю газаў у межах, якія забяспечваюць дабрабыт жывёл. Будынак павінны забяспечваць багатую натуральную вентыляцыю праз кенне святла.
- 1.6.2. У месцах з адпаведным кліматычным умовам, якія дазваляюць жывёлам жыць на адкрытым паветры, размяшчэнне жывёлы не з'яўляецца абавязковым. У такіх выпадках жывёлы павінны мець доступ да хованак або цянстых месцаў, каб абараніць іх ад неспрыяльных умоў надвор'я.
- 1.6.3. Шчыльнасць пасадкі ў будынках павінна забяспечваць камфорт, дабрабыт спецыфічныя патрэбы жывёл павінна залежаць, у прыватнасці, ад віду, пароды ўзросту жывёл. Ён таксама павінны ўлічваць паводніцкія патрэбы жывёл, якія залежаць, у прыватнасці, ад памеру групы жывёл. Шчыльнасць павінна забяспечваць дабрабыт жывёл, забяспечваючы дастатковую прастору, каб яны маглі натуральна стаяць, рухацца, лёгка класціся, паварочвацца, даглядаць сябе, прымаць усе натуральныя паставы і рабы ўсе натуральныя рухы, такія як пацягванне махаць крыламі.
- 1.6.4. Павінны быць выкананы мінімальныя паверхня для ўнутраных адкрытых памяшканняў, а таксама тэхнічныя дэталі, якія адносяцца да жылля, выкладзеныя ў імплементацыйных актах, згаданых у артыкуле 14(3).
- 1.6.5. Адкрытыя пляцоўкі могуць быць часткова накрытыя. Веранды не адносяцца да адкрытых пляцовак.
- 1.6.6. Агульная гушчыня пасадкі не павінна перавышаць 170 кг арганічнага азоту ў год на гектар сельскагаспадарчай плошчы.
- 1.6.7. Для вызначэння адпаведнай шчыльнасці жывёлы, згаданай у пункце 1.6.6, кампетэнтны орган устанавіць ваю колькасць аднаго жывёлы, эквівалентную ліміту, згаданаму ў пункце 1.6.6, у адпаведнасці з лічбамі, выкладзенымі ў кожным з асаблівых патрабаванняў да тыпу жывёлы. жывёлагадоўля.
- 1.6.8. Клеткі, скрынкі плоскія для вырошчвання жывёлы нельга выкарыстоўваць для жывёлы да жывёлы.
- 1.6.9. Пры наяўнасці дуальнай апрацоўкі жывёлы па ветэрынарных прычынах хітраба ўтрымліваць у памяшканнях з цвёрдай падлогай падсцяжкі саломой або адпаведнай падсцяжкі. Жывёла павінна мець магчымасць лёгка павярнуцца зручна легчы ва ўвесь рост.
- 1.6.10. Арганічную жывёлу нельга вырошчваць у загонах на вельмі вільготнай або балоце стай глебе.
- 1.7. Дабрабыт жывёл
- 1.7.1. Усе асобы, якія ўдзельнічаюць у ўтрыманні жывёл абыходжанні з імі падчас транспарту, забойны, павінны валодаць неабходнымі базавымі ведамі і навыкамі ў дачыненні да патрэбаў здароўя дабрабыту жывёл павінны прайсці адпаведную падрыхтоўку, як патрабуецца, у прыватнасці, у Рэгламенце Савета (ЕС) № 1/2005 (1) Рэгламент Савета № (ЕС) 1099/2009 (2), каб забяспечыць належнае прымяненне правілаў, выкладзеных у гэтым Рэгламенце.
- 1.7.2. Практыка жывёлагадоўлі, уключаючы шчыльнасць пагалоў у ўмовы ўтрымання, павінны забяспечваць задавальненне патрэбаў у разв'язцы, фізіялагічных і псіхалагічных жывёл.

(1) Рэгламент Савета (ЕС) № 1/2005 ад 22 снежня 2004 г. аб абароне жывёл падчас транспарту і звязаных з ім аперацый аб унясенні змяненняў у Дырэктывы 64/432/ЕЭС 93/119/ЕЭС Рэгламент (ЕС) № 1255/97 (ОJ L 3, 5.1.2005, стар. 1).

(2) Рэгламент Савета (ЕС) № 1099/2009 ад 24 верасня 2009 г. аб абароне жывёл падчас забойства (ОJ L 303, 18.11.2009, с. 1).

- 1.7.3. Жывёла павінна мець пастаянны доступ да месцаў пад адкрытым небам, якія дазваляюць жывёлам займацца спортам, пераважна пашы, калі гэта дазваляюць умовы надвор'я, сезон стан зямлі, за выключэннем выпадкаў, калі на хнакладзены абмежаваны абавязальствы, звязаныя з аховай здароўя людзей жывёл аснова саюзага заканадаўства.
- 1.7.4. Колькасць жывёлы павінна быць абмежавана з мэтай мінімізацыі празмернага выпасу, браканьерства глебы, эроз забруджвання жывёлам або распаўсюджваннем хгною.
- 1.7.5. Прывязь або заляцця жывёлы забараняецца, за выключэннем асобных жывёл на абмежаваны перыяд ў тых выпадках, калі гэта абгрунтавана ветэрынарным прычынам. Ізляцця жывёлы можа быць дазволена толькі на абмежаваны перыяд, калі бяспека работнікаў знаходзіцца пад пагрозай або па прычынах дабрабыту жывёл. Кампетэнтныя органы могуць дазволіць прывязь буйной рагатай жывёлы ў гаспадарках з максімум 50 жывёл (за выключэннем маладняку), калі немагчыма ўтрымліваць буйную рагатую жывёлу ў групах, якія адпавядаюць патрабаванням паводзін, пры ўмове, што яны маюць доступ да пашы ў перыяд пашы, мець доступ да адкрытых пляцовак мінімум два разы на тыдзень, калі выпас немагчымы.
- 1.7.6. Працягласць транспарцуючых жывёлы павінна быць зведзена да мінімуму.
- 1.7.7. Неабходна пазбягаць любых пакут, болю дыстрэсу звесці хна да мінімуму на працягу ўсяго жыцця жывёлы, у тым ліку падчас забоя.
- 1.7.8. Без шкоды для развіцця заканадаўства Саюза аб дабрабыце жывёл, купіваць хвастоў у авечак, абрэзка дзюбы ў першыя тры дні жыцця выдаленне рогаў могуць быць дазволены ў выключных выпадках, але толькі ў кожным канкрэтным выпадку толькі тады, калі такая практыка палепшыць здароўе, дабрабыт або гонар жывёлы або калі ў адваротным выпадку бяспека работнікаў будзе парушана. Вызваленне можа быць дазволена толькі ў кожным канкрэтным выпадку, калі гэта палепшае здароўе, дабрабыт або гонар жывёлы або калі ў адваротным выпадку можа быць парушана бяспека работнікаў. Кампетэнтны орган дазваляе толькі такія аперацыі, калі аператар належным чынам паведаміць абгрунтаваў гэтыя аперацыі гэтаму кампетэнтнаму органу калі аперацыя павінна праводзіцца кваліфікаваным персаналам.
- 1.7.9. Любыя пакуты жывёл павінны быць зведзены да мінімуму шляхам прымянення адпаведнай анестэзіі / або аналгезы выконваючы кожную аперацыю кваліфікаваным персаналам толькі ў самым прыдатным узроўні.
- 1.7.10. Фізічная кастрацыя павінна быць дазволена для падтрымання якасці прадукцыі традыцыйных метадаў вытворчасці, але толькі пры выкананні ўмоў, выкладзеных у пункце 1.7.9.
- 1.7.11. Пагрузка выгрузка жывёл павінна ажыццяўляцца без выкарыстання любога вадзянага або электрычнага або іншага болевага раздражнення для прымусу да жывёл. Выкарыстанне алапатычных транквілізатараў да або падчас транспарцуючых забаронена.
- 1.8. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў
Калі любыя аперацыі па падрыхтоўцы, акрамя апрацоўкі, праводзяцца на жывёле, агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і 2.2.3 часткі IV, павінны прымяняцца mutatis mutandis да такіх аперацый.
- 1.9. Дадатковыя агульныя правілы
- 1.9.1. Для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз і коней
- 1.9.1.1. Харчаванне
- Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя правілы:
- (а) не менш за 60 % кармоў павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або такія кармы недаступныя, яны павінны вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганізмам або канверсійным вытворчасцям аператарам па вытворчасці кармоў з выкарыстаннем кармоў кармавы матэрыял з таго ж рэгіёну. З 1 студзеня 2023 г. гэты працэнт будзе павышаны да 70 %;
- (б) жывёлы павінны мець доступ да пашы для выпасу, калі гэта дазваляюць умовы;
- (с) нягледзячы на пункт (б), самцы буйной рагатай жывёлы старэйшыя за год павінны мець доступ да пашы або адкрытай паветранай зоны;
- (д) калі жывёлы маюць доступ да пашы ў перыяд пашы калі сцяма з мовага ўтрымання дазваляе жывёлам свабодна перасоўвацца, абавязальства прадастаўляць адкрытыя зоны ў змовыя месяцы можа быць адменена;
- (е) сцямы гадоў павінны быць заснаваны на максімальным выкарыстанні пашавых угоддзяў з улікам наяўнасці пашаў у розныя перыяды года;

- (f) не менш за 60% сухога рэчыва ў сутачным рацыёне павінна складацца з грубага корму, свежага або сухога корму або сьласу.
Гэты працэнт можа быць зніжаны да 50% для жывёл, якія займаюцца малочнай вытворчасцю, на працягу не больш за тры месяцы ў пачатку лактацыі.

1.9.1.2. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненні да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя правы:

- (a) жыллё павінна мець гладкую, але не скользкую падлогу;
- (b) жыллё павінна быць забяспечана зручным, чыстым сухім месцам для ляжання або адпачынку дастатковага памеру, якое павінна складацца з трывалай канструкцыі без рашот. У зоне адпачынку павінна быць прадастаўлена вялікая сухая подсыпаная подсыпаная лам. Падсыпаная лам павінна складацца з саломы або іншага падыходнага натуральнага матэрыялу. Падсыпаная лам можа быць палепшана ўзбагачана любым неральным прадуктам, які дазволены ў адпаведнасць з артыкулам 24 у якасці ўгнаення або кандыцыянера глебы для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (c) незалежна ад пункта (a) першага падпункта артыкула 3(1) другога падпункта
Артыкул 3(1) Дырэктывы Савета 2008/119/EC (1), утрыманне цялят у асобных боксах павінна быць забаронена ва ўзросце пасля аднаго тыдня, за выключэннем асобных жывёл на працягу абмежаванага перыяду, у той меры, у якой гэта апраўдана для ветэрынарных прычынаў;
- (d) калі цялячы лёгка дывіду па ветэрынарных прычынах, яны павінны ўтрымлівацца ў памяшканнях з цвёрдай падлогай з саламянай подсыпанай лам. Цялячы павінны мець магчымасць лёгка павярнуцца зручна легчы ва ўвесь рост.

1.9.2. Для цярвеных жывёл

1.9.2.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя правы:

- (a) не менш за 60% кармоў павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або такія кармы недаступны, яны павінны вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганічным або канверсійным вытворчасцям аператарам па вытворчасці кармоў з выкарыстаннем кармоў кармавы матэрыял з таго ж рэгіёну. З 1 студзеня 2023 г. гэты працэнт будзе павышаны да 70%;
- (b) жывёлы павінны мець доступ да пашы для выпасу, калі гэта дазваляюць умовы;
- (c) калі жывёлы маюць доступ да пашы падчас пашавага перыяду дзе сьцема з мовага ўтрымання дазваляе жывёлам свабодна перамяшчацца, абавязальства прадастаўляць адкрытыя зоны ў змовыя месяцы можа быць адменена;
- (d) сьцема гадоў павінны быць заснаваны на максімальным выкарыстанні пашавых угоддзяў з улікам наяўнасці пашаў у розныя перыяды года;
- (e) не менш за 60% сухога рэчыва ў сутачным рацыёне павінна складацца з грубага корму, свежага або сухога корму або сьласу.
Гэты працэнт можа быць зніжаны да 50% для самак цярвеных жывёл у вытворчасці малака на працягу не больш за тры месяцы ў пачатку лактацыі;
- (f) натуральны выпас павінны быць забяспечаны ў загоне ў перыяд вегетацыі. Загоны, якія не могуць забяспечыць корм не дапускаецца выпас жывёл у перыяд вегетацыі;
- (g) кармленне павінна быць дазволена толькі ў выпадку недахопу пашы з-за дрэнных умоў надвор'я;
- (h) сельскагаспадарчыя жывёлы ў загоне павінны быць забяспечаны чыстай свежай вадай. Пры адсутнасці натуральнага крыніцы вады, лёгкадаступнага для жывёл, неабходна абсталяваць вадапой.

1.9.2.2. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненні да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя правы:

- (a) галанёныя жывёлы павінны быць забяспечаны схованкам, схованым агароджам, якія не наносзяць шкоды жывёлам;
- (b) у загонах для высакародных аленяў жывёлы павінны мець магчымасць катацца ў гразі, каб забяспечыць сыход за скурай тэмпературу цела рэгуляванне;

(1) Дырэктыва Савета 2008/119/EC ад 18 снежня 2008 г., якая ўстанаўлівае мінімальныя стандарты для абароны цялят (ОJ L 10, 15.1.2009, с. 7).

- (с) любое жыллё павінна мець гладкую, але не скользкую падлогу ;
- (d) любое жыллё павінна быць забяспечана зручным, чыстым сухім месцам для ляжання або адпачынку дастатковага памеру, якое складаецца з трывалай канструкцыі без расот. У зоне адпачынку павінна быць прадастаўлена вялікая сухая падсцялка, усыпаная падсцялкай. Падсцялка павінна складацца з саломы або іншага падыходнага натуральнага матэрыялу. Падсцялка можа быць палепшана ўзбагачана любым м'якім неральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасць з артыкулам 24 у якасць ўгнаення або кандыцыянера глебы для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ;
- (e) месцы кармлення павінны быць устаноўлены ў месцах, абароненых ад непагадзін даступных як для жывёл, так і для асоб, якія хітаюць абслугоўваюць. Глеба, дзе размяшчаюцца кармавыя месцы, павінна быць умацавана, а кармавыя апараты абсталяваны дахам;
- (f) калі пастаянны доступ да кармоў не можа быць забяспечаны, месцы кармлення павінны быць спраектаваны так, каб усе жывёлы маглі карміцца адначасова.

1.9.3. Для свінней

1.9.3.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя правілы:

- (a) не менш за 30 % кармоў павінна паступаць з самой фермы або, калі гэта немагчыма або такія кармы недаступныя, яны павінны вырабляцца ў супрацоўніцтве з іншым арганічным або канверсійным вытворчым адзінкам аператарам па вытворчасці кармоў з выкарыстаннем кармоў кармавой матэрыялы з таго ж рэгіёну;
- (b) у сутачны рацыён дадаюцца грубыя корму, свежыя або сухія корму або сьлясы;
- (c) калі фермеры не могуць атрымаць пратэінавы корму выключна з арганічнай вытворчасці, кампетэнтны орган пацвердзіць, што арганічныя бялковыя корму недаступныя ў дастатковай колькасці, неарганічныя бялковыя корму могуць выкарыстоўвацца да 31 снежня 2025 года пры выкананні наступных умоў выконваюцца:
- (i) ён не даступны ў арганічнай форме;
 - (ii) ён выраблены або прыгатаваны без хімічных растваральнікаў;
 - (iii) яго выкарыстанне абмежавана кармленнем парсят вагой да 35 кг спецыфічным бялковым злучэннем ;
 - (iv) максімальны працэнт, дазволены за перыяд у 12 месяцаў для гэтых жывёл, не перавышае 5%.
Разлічваецца працэнт сухога рэчыва корму сельскагаспадарчага паходжання.

1.9.3.2. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненні да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя правілы:

- (a) жыллё павінна мець гладкую, але не скользкую падлогу ;
- (b) жыллё павінна быць забяспечана зручнай, чыстай сухой зонай для ляжання або адпачынку дастатковага памеру, якая складаецца з цвёрдай канструкцыі без планаў. У зоне адпачынку павінна быць прадастаўлена вялікая сухая падсцялка, усыпаная падсцялкай. Падсцялка павінна складацца з саломы або іншага падыходнага натуральнага матэрыялу. Падсцялка можа быць палепшана ўзбагачана любым м'якім неральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасць з артыкулам 24 у якасць ўгнаення або кандыцыянера глебы для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ;
- (c) заўсёды павінна быць падсцялка з саломы або іншага адпаведнага матэрыялу, дастаткова вялікая, каб у ёй маглі размясціцца ўсе свіннічкі можа легчы пры гэтым самым займальным месцам;
- (d) свіннічкі павінны ўтрымлівацца групамі, за выключэннем апошніх стадыяў цяжарнасці перыяду кармлення, падчас якога свіннічкі павінна мець магчымасць свабодна рухацца ў загоне, яе рух павінна быць абмежаваны толькі на кароткія перыяды;
- (e) без шкоды для якасця будавання дадатковых патрабаванняў да саломы, за некалькі дзён да меркаванага опороса свіннічкі павінна быць забяспечана колькасцю саломы або іншага падыходнага натуральнага матэрыялу, дастатковай для таго, каб яны маглі будаваць гнёзды;
- (f) месцы для прагулак павінны дазваляць свінням гнойвацца ў караненне. Для ўкаранення можна выкарыстоўваць розныя субстраты.

1.9.4. Для хатняй птушк

1.9.4.1. Паходжанне жывёл

Каб прадух л ць выкарыстанне нтэнс ўных метадаў вырошчвання, птушка пав нна альбо вырошчвацца да дасягнення м нь мальяна ўзросту, альбо пав нна паходз ць ад павольна растуцых гатункаў птушк , адаптаваных да вырошчвання на адкрытым паветры.

Кампетэнтны орган вызначае крытэры павольна растуцых штамаў або складае сп с гэтых штамаў прадастаўляе гэтую нфармацыю аператарам, ншым дзяржавам-членам Кам с .

Кал фермер не выкарыстоўвае марудныя пароды птушк , м нь мальяны ўзрост пры забо пав нен быць наступным:

- (a) 81 дзень для куранят;
- (b) 150 дзён для каплуноў;
- (c) 49 дзён для пек нск х качак;
- (d) 70 дзён для самак мускусных качак;
- д) 84 дн для самцоў мускусных качак;
- (f) 92 дн для качак крыжанк ;
- (g) 94 дн для цацарак;
- (h) 140 дзён для самцоў ндычак смажаных гусей;
- (i) 100 дзён для ндычанят.

1.9.4.2. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) па меншай меры 30 % кармоў пав нна паступаць з самой фермы або, кал гэта немагчыма або так я кармы недаступныя, вырабляцца ў супрацоўн цтве з ншым орган чным або канверс йным вытворчасцям аператарам па вытворчасц кармоў з выкарыстаннем кармоў кармоў матэрыял з таго ж рэг ёну;
- (b) у сутачны рацыён даюцца грубыя корму, свежыя або сух я корму або с лас;
- (c) кал фермеры не могуць атрымаць пратэ навья корму выключна з орган чнага вытворчасц птушк , кампетэнтны орган пацвердз ў, што орган чныя бялковыя корму недаступныя ў дастатковай колькасц , неарган чныя бялковыя корму могуць выкарыстоўвацца да 31 снежня 2025 г. пры ўмове, што што наступныя ўмовы выкананы:
 - (i) ён не даступны ў орган чнай форме;
 - (ii) ён выраблены або прыгатаваны без х м чных растваральн каў;
 - (iii) яго выкарыстанне абмежавана кармленнем маладняку хатняй птушк спецыф чным бялковым злучэнням ;
 - (iv) макс мальяны працэнт, дазволены за перыяд у 12 месяцаў для гэтых жывёл, не перавышае 5%.
Разл чваецца працэнт сухога рэчыва кармоў сельскагаспадарчага паходжання.

1.9.4.3. Дабрабыт жывёл

Жывую аскубанне хатняй птушк забараняецца.

1.9.4.4. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненн да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) па меншай меры, адна трац на плошчы падлог пав нна быць суцэльнай, гэта значыць не з планак або сетк , пав нна быць пакрыты падсц лкай, напрыклад, саломай, драўнянай габлюшкай, пяском або дзёрнам;
- (b) у птушн ках для курэй-нясушак дастаткова вял кая частка плошчы падлог , даступная для курэй, пав нна быць даступная для збору птушынага памёту;
- (c) будынк пав нны быць вызвалены ад жывёлы пам ж кожнай партыяй хатняй птушк , якая вырошчвалася. У гэты час будынк абсталяванне неабходна ачысц ць прадэз нф қаваць. Акрамя таго, кал вырошчванне кожнай парты хатняй птушк будзе завершана, адсек пав нны быць пустым на працягу перыяду, як ўстанаўл ваецца дзяржавам членам , каб даць магчымасць расл ннасц адрасц . Гэтыя патрабаванн не прымяняюцца, кал птушка не вырошчваецца партыям , не ўтрымл ваецца ў загонах можа свабодна выгульваць на працягу дня;

- (d) хатня птушк пав нны мець доступ да адкрытага паветра на працягу як м н мум адной трац ны свайго жыцця. Тым не менш, куры-нясушк хатня птушка пав нны мець доступ да адкрытага паветра на працягу як м н мум адной трац ны свайго жыцця, за выключэннем выпадкаў, кал на аснове заканадаўства Саюза был ўведзены часовыя абмежаванні ;
- (e) бесперапынны дзённы доступ на адкрытае паветра пав нен быць прадастаўлены з самага ранняга ўзросту, накольк гэта практычна магчыма, кожны раз, кал гэта дазваляюць ф з ялаг чныя ф з чныя ўмовы, за выключэннем выпадкаў, кал на аснове заканадаўства Саюза был ўведзены часовыя абмежаванні ;
- (f) у адступленне ад пункта 1.6.5, у выпадку племянных птушак малалетак ва ўзросце да 18 тыдняў, кал выконваюцца ўмовы, названыя ў пункце 1.7.3 у дачыненні да абмежаванняў абавязальстваў, звязаных з аховай здароўя людзей жывёл на падставе заканадаўства Саюза выконваюцца не дазваляюць племянным птушкам маладкам ва ўзросце да 18 тыдняў мець доступ да адкрытых тэрыторый, веранды пав нны разглядацца як адкрытыя зоны ў так х выпадках пав нны мець драцяную сетку для ўтрымання ншых птушак па-за;
- (g) адкрытыя пляцоўк для хатняй птушк пав нны дазваляць птушцы мець лёгк доступ да дастатковай колькасц па лак;
- (h) адкрытыя пляцоўк для хатняй птушк пав нны быць пакрытыя ў асноўным расл ннасцю;
- (i) ва ўмовах, кал даступнасць корму з тэрыторыі выпасу абмежаваная, напрыклад, з-за працяглага снежнага покрыва або засушл вых умоў надвор'я, дадатковае кармленне грубым кармаам пав нна быць уключана ў склад рацыёну птушк ;
- (j) кал птушка ўтрымл ваецца ў памяшканні з-за абмежаванняў або абавязальстваў, накладзеных на аснове заканадаўства Саюза, яна пав нна мець пастаянны доступ да дастатковай колькасц грубага корму падыходнага матэрыялу для задавальнення х эталаг чных патрэб;
- (k) вадаплаўныя птушк пав нны мець доступ да ручая, сажалк , возера ц басейна кожны раз, кал дазваляюць надвор'е г г ен чныя ўмовы, каб паважаць х в давыя патрэбы патрабаваан да дабрабыту жывёл; кал ўмовы надвор'я не дазваляюць так доступ, яны пав нны мець доступ да вады, якая дазваляе м апускаць у яе галаву, каб ачысц ць апярэне;
- (l) натуральнае асвятленне можа быць дапоўнена штучным сродкам для забеспячэння макс мум 16 гадз н святла ў сутк з бесперапынным начным перыядам адпачынку без штучнага асвятлення не менш за восем гадз н;
- (m) агульная карысная плошча паверхн для адкорму птушк ў птушн ках любой вытворчай адз нк не пав нна перавышае 1600 м²;
- (n) у адным аддзяленні птушн ка дазваляецца ўтрымл ваць не больш за 3000 курэй-нясушак.

1.9.5. Для трусой

1.9.5.1. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) не менш за 70 % кармоў пав нна паступаць з самой фермы або, кал гэта немагчыма або так я кармы недаступныя, яны пав нны вырабляцца ў супрацоўн цтве з ншым арган чным або канверс йным вытворчасцям аператарам па вытворчасц кармоў з выкарыстаннем кармоў кармавой матэрыял з таго ж рэг ёну;
- (b) трусой пав нны мець доступ да пашы для выпасу, кал гэта дазваляюць умовы;
- (c) с стэмы гадоўл пав нны быць заснаваны на макс мальным выкарыстанні пашавых угоддзяў з ул кам наяўнасц пашаў у розныя перыяды года;
- (d) кудзел стыя корму, так я як саломы або сена, пав нны быць прадастаўлены, кал травы недастаткова. Корм пав нен складацца не менш за 60% рацыёну.

1.9.5.2. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненні да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) жыллё пав нна быць забяспечана зручным, чыстым сух м месцам для ляжання або адпачынку дастатковага памеру, якое складаецца з трывай канструкцы без рашот. У зоне адпачынку пав нна быць прадастаўлена вял кая сухая подсц л, усыпаная подсц лам. Падсц лка пав нна складацца з саломы або ншага падыходнага натуральнага матэрыялу. Падсц лка можа быць палепшана ўзбагачана любым м неральным прадуктам, дазволеным у адпаведнасц з артыкулам 24 у якасц ўгнаенн або кандыцыянера глебы для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц ;
- (b) трусой пав нны ўтрымл вацца групам .

(с) трус нья фермы пав нны выкарыстоўваць трывалыя пароды, прыстасаваныя да ўмоў надвор'я;

(d) труссы пав нны мець доступ да:

- (i) крытыя хованк , уключаючы цёмныя схованк ;
- (ii) прагулка на адкрытым паветры з расл ннасцю, пераважна паша;
- (iii) паднятую платформу, на якой яны могуць сядзець унутры або звонку;
- (iv) гнездавы матэрыял для ўс х карм цяляў.

1.9.6. Для пчол

1.9.6.1. Паходжанне жывёл

Для пчялярства перавага аддаецца выкарыстанню *Apis mellifera* х мясцовых экатыпаў.

1.9.6.2. Харчаванне

Што тычыцца харчавання, то прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) у канцы вытворчага сезона ў вулях пав нны быць пак нуты дастатковыя запасы мёду пылка для пчолы, каб перажыць з му;
- (b) пчал нья сем' можна карм ць тольк ў тых выпадках, кал выжыванне калон знаходз ца пад пагрозай з-за кл матычных умоў. У так м выпадку пчал нья сем' пав нны падкормл вацца арган чным мёдам, арган чным цукровым с ропам або арган чным цукрам.

1.9.6.3. Ахова здароўя

У дачыненн да аховы здароўя прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) у мэтах абароны рамак, вуляў сот, у прыватнасц , ад шкодн каў, пав нны быць дазволены тольк сродк ад грызуноў, як я выкарыстоўваюцца ў пастках, а таксама адпаведныя прадукты рэчывы, дазволены ў адпаведнасц з артыкулам 9 24 для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц ;
- (b) ф з чныя метады дэз нфекцы пчалн коў, так як пара або прамое полымя, пав нны быць дазволены;
- (c) практыка зн шчэння расплоду самцоў пав нна быць дазволена тольк з мэтай заляцы нваз *Varroa destructor*;
- (d) кал , нягледзячы на ўсе праф лактычныя меры, калон захварэюць або заражаныя, яны пав нны быць неадкладна апрацаваны пры неабходнасц могуць размяшчацца на заляваных пчалн ках;
- (e) мурашыная к слата, малочная к слата, воцатная к слата шчаўевая к слата, а таксама ментол, тымол, эўкал пт або камфара могуць быць выкарыстаны ў выпадках заражэння *Varroa destructor*;
- (f) кал апрацоўка прымяняецца х м чна с нтэзаваным алапатычным прадуктам , уключаючы антыб ётык , акрамя прадуктаў рэчываў, дазволены ў адпаведнасц з артыкулам 9 24 для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц , на час такой апрацоўк апрацаваныя калон пав нны быць заляваны пчалн коў ўвесь воск пав нен быць заменены на воск, атрыманы з арган чнага пчялярства. У далейшым да гэтых калон й прымяняецца перыяд пераходу ў 12 месяцаў, выкладзены ў пункце 1.2.2.

1.9.6.4. Дабрабыт жывёл

У дачыненн да пчялярства прымяняюцца наступныя дадатковыя агульныя прав лы:

- (a) зн шчэнне пчол у сотах як метады, звязаны з нарыхтоўкай прадуктаў пчялярства забараняецца;
- (b) калецтва, такое як падразанне крылаў пчал ным маткам, забаронена.

1.9.6.5. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненн да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя прав лы:

- (a) пчалн к пав нны размяшчацца ў раёнах, як я забяспечваюць наяўнасць крын ц нектара пылка, як я складаюцца ў асноўным з арган чна вырашчаных сельскагаспадарчых культур або, у адпаведных выпадках, са стых йнай расл ннасц або неарган чна к раваных лясоў або сельскагаспадарчых культур, як я апрацоўваюцца тольк метадам н экага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе;
- (b) пчалн к пав нны знаходз ца на дастатковай адлегласц ад крын ц, як я могуць прывесц да заражэння прадуктаў пчялярства або пагаршэння здароўя пчол;

- (с) размяшчэнне пчалын коў пав нна быць так м, каб у радыусе 3 км ад месца пасек крын цы нектара пылка ў асноўным складал ся з арган чных культур або спантаннай расл ннасц або культур, апрацаваных метадам з н эк м уздзеяннем на навакольнае асяроддзе, экв валентным тым, што прадугледжаны для у артыкулах 28 30 Рэгламенту (ЕС) № 1305/2013, як я не могуць паўплываць на квал ф кацыю пчалярскай прадукцы як арган чнай. Гэтае патрабаванне не прымяняецца там, дзе не адбываецца цв цення або пчал нья сем' знаходзяцца ў стане спакою;
- (d) вулл матэрыялы, як я выкарыстоўваюцца ў пчалярстве, пав нны быць зроблены ў асноўным з натуральных матэрыялаў, як я не ўяўляюць рызык забруджвання навакольнага асяроддзя або прадуктаў пчалярства;
- (e) пчал ны воск для новых асноў пав нен паступаць з арган чных вытворчых прадпрыемстваў;
- (f) у вуллях можна выкарыстоўваць тольк натуральныя прадукты, так я як прапол с, воск расл нныя алею;
- (g) с нтэтычныя х м чныя рэпеленты не пав нны выкарыстоўвацца падчас здабычы мёду;
- (h) соты з распадам не пав нны выкарыстоўвацца для адбору мёду;
- (i) пчалярства не л чыцца арган чным, кал яно праводз цца ў рэг ёнах або раёнах, вызначаных членам Штаты як рэг ёны або вобласц , дзе арган чнае пчалярства немагчыма.

Частка III: Прав лы вытворчасц багав ння аквакультурных жывёл

1. Агульныя патрабаванн
- 1.1. Прадпрыемствы пав нны размяшчацца ў месцах, як я не падвяргаюцца забруджванню прадуктам або рэчывам , не дазволеным для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц , або забруджвальным рэчывам, як я могуць пастав ць пад пагрозу арган чную прыроду прадуктаў.
- 1.2. Арган чныя неарган чныя вытворчыя адз нк пав нны быць належным чынам падзеленыя ў адпаведнасц з м н мальным адлегласцям , устаноўленым дзяржавам -членам , дзе гэта магчыма. Так я меры падзелу пав нны грунтавацца на натуральным станов шчы, асобных с стэмах размеркавання вады, адлегласцях, прыл ўной плын , а таксама размяшчэнн арган чнай вытворчасц вышэй н жэй па плын . Вырошчванне багав ння аквакультуры не л чыцца арган чным, кал яно праводз цца ў месцах або раёнах, прызначаных уладам дзяржаў-членаў як месцы або тэрыторы , непрыдатныя для такой дзейнасц .
- 1.3. Любым новым апэратарам, як я падаюць заяўку на арган чную вытворчасць вырабляюць больш за 20 тон прадукцы аквакультуры ў год, патрабуецца ацэнка навакольнага асяроддзя, якая адпавядае вытворчаму падраздзяленню, каб вызначыць умовы вытворчага падраздзялення яго непасрэднае асяроддзе, а таксама магчымыя наступствы яго працы . Аператар пав нен прадастав ць экалаг чную ацэнку кантрольнаму органу або органу кантролю.
Змест экалаг чнай ацэнк грунтуецца на Дадатку IV да Дырэктывы 2011/92/ЕС Еўрапейскага парламента Савета (1). Кал вытворчая адз нка ўжо падвяргалася экв валентнай ацэнцы, гэтая ацэнка можа быць выкарыстана для гэтай мэты.
- 1.4. Зн шчэнне мангравых зарасн каў не дапускаецца.
- 1.5. Аператар пав нен распрацаваць план устойл вага к равання, прапарцыянальны вытворчай адз нцы для аквакультуры збору багав ння.
- 1.6. План пав нен абнаўляцца штогод пав нен дэталева ап сваць наступствы эксплуатацы для навакольнага асяроддзя экалаг чнага ман торынг, як будзе праводз цца, а таксама пав нен перал чваць меры, як я неабходна прыняць для м н м зацы негатыўнага ўздзеяння на навакольнае воднае наземнае асяроддзе, у тым л ку, дзе дастасавальна, ск д пажыўных рэчываў у навакольнае асяроддзе за вытворчы цикл або за год. У плане пав нен быць заф ксаваны агляд рамонт тэхн чнага абсталявання.
- 1.7. Абарончыя праф лактычныя меры, прынятыя супраць драпежн каў у адпаведнасц з Дырэктывай 92/43/ЕЕС нацыянальным прав лам , пав нны быць зап саны ў плане ўстойл вага к равання.
- 1.8. Кал гэта дастасавальна, пры складанн плана к равання пав нна адбывацца каардынацыя з суседн м апэратарам .
- 1.9. Аператары аквакультуры багав ння пав нны скласц як частку плана ўстойл вага к равання граф к скарачэння адходаў, як пав нен быць уведзены ў дзеянне на пачатку дзейнасц . Кал магчыма, выкарыстанне рэшткавага цяпла пав нна быць абмежавана энерг яй з аднаўляльных крын ц.

(1) Дырэктыва 2011/92/ЕС Еўрапейскага парламента Савета ад 13 снежня 2011 г. аб ацэнцы ўздзеяння некаторых дзяржаўных прыватных праектаў на навакольнае асяроддзе (ОJ L 26, 28.1.2012, стар. 1).

1.10. Падрыхтоўка неапрацаваных прадуктаў

Кал аперацыя па падрыхтоўцы, акрамя апрацоўк, праводзяцца на водарасцях або аквакультурных жывёлах, агульныя патрабаванні, выкладзеныя ў пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і 2.2.3 часткі IV, павінны прымяняцца mutatis mutandis да такіх аперацый.

2. Патрабаванні да багавання

У дадатак да агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11 і 15, дзе гэта дарэчна, у раздзеле 1 гэтай часткі, правілы, выкладзеныя ў гэтым раздзеле, прымяняюцца да арганічнага збору вытворчасці багавання. Гэтыя правілы прымяняюцца mutatis mutandis да вытворчасці фітапланктону.

2.1. Канверсія

2.1.1. Тэрмін пераабсталявання вытворчай устаноўкі па зборы багавання складае шэсць месяцаў.

2.1.2. Период пераўтварэння для вытворчай адзінкі для вырошчвання багавання павінен складаць шэсць месяцаў або адзін поўны вытворчы цыкл, у залежнасці ад таго, што даўжэй.

2.2. Правілы вытворчасці багавання

2.2.1. Збор дзаконных водарасцяў з часткамі лясцаў арганічнай вытворчасцю пры ўмове, што:

(а) раёны вырошчвання прыдатныя з пункту гледжання здароўя маюць высокі экалагічны статус, які гэта вызначана Дырэктыва 2000/60/EC, або маюць эквівалентную якасць:

— вытворчыя зоны, класіфікаваныя як А В у Рэгламенце (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета (1), да 13 снежня 2019 г. або

— адпаведныя вобласці класіфікацыі, выкладзеныя ў імплементацыйных актах, прынятых Камісіяй у адпаведнасці з артыкулам 18(8) Рэгламенту (EC) 2017/625 ад 14 снежня 2019 г.;

(b) збор стотна не ўплывае на стабільнасць прыроднай экасістэмы або захаванне вадзянога ў зоне збору.

2.2.2. Вырошчванне багавання павінна адбывацца ў раёнах з характарыстыкамі навакольнага асяроддзя здароўя, прынамс, эквівалентным тым, што апісаны ў пункце 2.2.1(a), каб лясцаў арганічным. Акрамя таго, прымяняюцца наступныя правілы вытворчасці:

(а) устойлівыя метады павінны выкарыстоўвацца на ўсех этапах вытворчасці, ад збору маладых водарасцяў да збору ураджаю;

(b) каб гарантаваць захаванне шырокага генафонду, збор непаўналетніх багаванняў дзаконнай прыродзе павінен адбывацца на рэгулярнай аснове, каб падтрымліваць павялічванне разнастайнасці пакаёвых культур;

(c) угнаенні не павінны выкарыстоўвацца, за выключэннем памяшканняў, толькі калі яны былі дазволеныя ў адпаведнасці з Артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці для гэтай мэты.

2.3. Вырошчванне багавання

2.3.1. Вырошчванне багавання ў моры павінна выкарыстоўваць толькі пажыўныя рэчывы, якія натуральным чынам сустракаюцца ў навакольным асяроддзі, або з арганічных аквакультурных жывёл, пераважна размешчаных паблізу часткі сістэмы полкультуры.

2.3.2. На аб'ектах на сушы, дзе выкарыстоўваецца знешні крыніца пажыўных рэчываў, узровень пажыўных рэчываў у сцёкавых водах павінен быць такім жа, як і ў вадзе, якая паступае. Могуць выкарыстоўвацца толькі пажыўныя рэчывы расліннага або мінеральнага паходжання, дазволеныя ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

2.3.3. Шчыльнасць культуры або эксплуатацыйная гэтаўнасць павінны быць запісаныя павінны падтрымліваць цэласнасць воднага асяроддзя, гарантуючы, што максімальная колькасць багавання, якое можа падтрымлівацца без негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, не перавышана.

2.3.4. Варожыя навішча абсталяванне, якое выкарыстоўваецца для вырошчвання багавання, павінна быць выкарыстана паўторна або перапрацавана, дзе гэта магчыма.

2.4. Устойлівы збор дзаконных водарасцяў

2.4.1. Разавая ацэнка біямасы павінна праводзіцца ў пачатку збору багавання.

(1) Рэгламент (EC) № 854/2004 Еўрапейскага парламента Савета ад 29 красавіка 2004 г., які ўстанаўлівае спецыяльныя правілы для арганічнага кантролю прадуктаў жывёльнага паходжання, прызначаных для спажывання чалавекам (ОJ L 139, 30.4.2004, стар. 206).

- 2.4.2. Дакументальныя ўлковы запасы павінны весціся ў падраздзяленні або ў памяшканнях, дэвалюіраваць аператару дэнтэфікаваць, а кантралюючаму органу або кантрольнаму органу правяраць, што зборшчык пастаўляў толькі дзаконнае водарасцывярбленыя ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем.
- 2.4.3. Збор ажыццяўляецца так мчынам, каб сабраныя аб'ёмы не аказвалі стотнага ўздзеяння на стан воднага асяроддзя. Такія меры, як тэхнічны збор, мінімальныя памеры, узрост, цыклы размнажэння або памер астатніх багавіння, павінны быць прыняты для таго, каб водарасцывярбленыя аднаўляцца праз працяглы прылоў.
- 2.4.4. Калі водарасцывярбленыя з раюцца з агульнай або агульнай зоны збору, павінны быць даступныя дакументальныя доказы, падрыхтаваныя адпаведным органам, прызначаным адпаведнай дзяржавай-членам, якія паказваюць, што агульны збор адпавядае гэтаму Рэгламенту.
3. Патрабаванні да жывёл аквакультуры
- У дадатак да агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у Артыкулах 9, 10, 11 і 15, дзе гэта дарэчна, у Раздзеле 1 гэтай Чаці, правілы, выкладзеныя ў гэтым Раздзеле, прымяняюцца да арганічнай вытворчасці вадзяных, ракападобных, вастрыц малюскаў. Гэтыя правілы таксама прымяняюцца mutatis mutandis да вытворчасці зоопланктону, мкракападобных, калаўротак, чарвякоў і іншых водных кармавых жывёл.
- 3.1. Агульныя патрабаванні
- 3.1.1. Канверсіі
- Наступныя перыяды канверсіі для вытворчых адзінак аквакультуры прымяняюцца для наступных тыпаў аб'ектаў аквакультуры, уключаючы снуючых аквакультурных жывёл:
- (а) для аб'ектаў, якія не могуць быць асушаны, ачышчаны і дэнафікаваны, перыяд пераходу ў 24 месяцы;
- (б) для аб'ектаў, якія былі асушаны або выкнуты пад паром, перыяд канверсіі ў 12 месяцаў;
- (с) для памяшканняў, якія былі асушаны, ачышчаны і дэнафікаваны, перыяд пераўтварэння ў шэсць месяцаў;
- (д) для адкрытых водных аб'ектаў, у тым ліку для здабычы двухстворкавых малюскаў, перыяд пераўтварэння ў тры месяцы.
- 3.1.2. Паходжанне аквакультурных жывёл
- 3.1.2.1. У дачыненні да паходжання аквакультурных жывёл прымяняюцца наступныя правілы:
- (а) арганічная аквакультура павінна быць заснавана на вырошчванні маладняку, атрыманага з арганічнага маткавага пагалоўя з арганічных вытворчых адзінак;
- (б) павінны выкарыстоўвацца мясцова выгадаваныя вадзіны, развядзеныя павінны быць на равана на вытворчасці штамаў, якія лепш прыстасаваны да ўмоў вытворчасці, забяспечваючы добрае здароўе і дабрабыт жывёл і добрае выкарыстанне кармавых рэсурсаў. Дакументальныя доказы паходжання апрацоўкі павінны быць прадастаўлены кампетэнтнаму органу або, пры неабходнасці, кантралюючаму органу або кантрольнаму органу;
- (с) выбіраюцца трывалыя вадзіны, якія можна вырабляць, не наносячы значнай шкоды дзікай прыродзе і запасам;
- (д) у мэтах развядзення дзаконнае або неарганічныя жывёлы аквакультуры могуць быць завезены ў гаспадарку толькі ў належным чынам абгрунтаваных выпадках, калі арганічныя пароды недаступныя або калі новае генетычнае пагалоўе для мэтай развядзення ўводзіцца ў вытворчую адзінку пасля дазволу. Быў дадзены кампетэнтным органам з мэтай паляпшэння прыдатнасці генетычнага фонду. Такія жывёлы павінны ўтрымлівацца ў арганічным рэжыме не менш за тры месяцы, перш чым іх можна будзе выкарыстоўваць для развядзення. Для жывёл, якія знаходзяцца ў Чырвоным спісе МСАП у даў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, дазвол на выкарыстанне асобна каў, вылаўленых у дзікай прыродзе, можа быць прадастаўлены толькі ў кантэксце праграмаў аховы, прызнаных адпаведным дзяржаўным органам, які адказвае за захаванне;
- (е) у мэтах вырошчвання збор маладняку дзікай аквакультуры павінны быць спецыяльна абмежаваны наступныя выпадкі:
- (і) натуральны прыток лічынак маладняку рыбы або ракападобных пры напаўненні сажалак, састэм утрымання карпусы;

(iii) аднаўленне пагалоўя малькоў або лчынак ракападобных в даў, як я не знаходзяцца ў Чырвоным спісе МСОП в даў, як я знаходзяцца пад пагрозай знікнення, у экстрэмальнай аквакультуры гаспадарцы ўнутры водна-балотных угоддзяў, так як сажалкі з саланаватай вадой, прычым унія зоны прыбярэжных лагуны, пры ўмове, што:

— папаўненне ў адпаведнасць з мерамі краваня, зацверджаным адпаведным органам для забеспячэння устойлівай эксплуатацыі адпаведных в даў,

— кормяць жывёл выключна натуральным кармамі ў навакольным асяроддзі.

У якасці адступлення ад пункта (а) дзяржавы-члены могуць дазволіць увядзенне для мэты далейшага вырошчвання на арганічную вытворчую адзінку максімальна 50% неарганічнай маладняку в даў, як я не быў развешаны як арганічны ў Саюзе да 1 года. Студзень 2021 г. пры ўмове, што як мінімум апошнія дзве траціны працягласці вытворчага цыкла крывацця арганічным краваннем. Такое адступленне можа быць прадастаўлена на максімальны перыяд у два гады не падлягае падаўжэнню.

Для гаспадарак аквакультуры, размешчаных за межамі Саюза, такое адступленне можа быць прадастаўлена толькі кантралюючым органам або кантрольным органам, які быў прызначаны ў адпаведнасць з артыкулам 46(1) для в даў, які не быў выведзены як арганічны на тэрыторыі краіны, у якой холдынгу знаходзіцца або Саюз. Такое адступленне можа быць прадастаўлена максімальна на два гады не падлягае аднаўленню.

3.1.2.2. У дачыненні да гадоў прымяняюцца наступныя правы:

(а) гармоны вытворныя гармонаў не павінны выкарыстоўвацца;

(b) штучнае вытворчасць аднаполых штамаў, за выключэннем ручной сартавання, нудуцы полплады, штучнай грыбдызацы кланавання не павінны выкарыстоўвацца;

(c) павінны быць выбраны адпаведныя штамы.

3.1.3. Харчаванне

3.1.3.1. У дачыненні да кармоў для рыб, ракападобных іглокожих прымяняюцца наступныя правы:

(а) жывёлы павінны карміцца кармамі, які адпавядае харчовым патрабаванням жывёл на розных этапах развешвання;

(b) рэжымы кармлення павінны быць распрацаваны з наступным прырытэтам:

(i) здароўе дабрабыт жывёл;

(ii) высокая якасць прадукту, уключаючы пажыўны склад прадукту, які павінен забяспечваць высокую якасць канчатковага харчовага прадукту;

(iii) неэкалагічнае навакольнае асяроддзе;

(c) раслінная частка кармоў павінна быць арганічнай, а кармавая частка, атрыманая з водных жывёл, павінна паходзіць з арганічнай аквакультуры або рыбалоўства, які быў сертыфікаваны як устойлівы ў адпаведнасць са схемай, прызначанай кампетэнтным органам у адпаведнасць з прынцыпамі, выкладзенымі ў Палажэнні (ЕС) № 1380/2013;

(d) неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, жывёльнага, багавага або дражджавога паходжання, кармавыя матэрыялы мінеральнага або мікробнага паходжання, кармавыя дабаўкі тэхналагічны дапаможнікі павінны выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі яны былі дазволены ў адпаведнасць з гэтым Рэгламентам выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(e) стымулятары росту сінтэтычныя амінныя слоты не павінны выкарыстоўвацца.

3.1.3.2. У дачыненні да двухстворкавых малюскаў прымяняюцца наступныя правы:

(а) такія жывёлы, які кормяцца фільтрамі, павінны атрымаць усе свае харчовыя патрэбы з прыроды, за выключэннем выпадкаў маладняка, які гадуецца ў інкубаторыях гадавальнікаў;

(b) раёны вырошчвання павінны быць прыдатнымі з пункту гледжання здароўя павінны мець высокі экалагічны статус, які гэта вызначана ў Дырэктыве 2000/60/ЕС, або добры экалагічны статус, які гэта вызначана ў Дырэктыве 2008/56/ЕС, або эквівалентную якасць да:

— вытворчыя зоны, класіфікаваныя як А ў Рэгламенце (ЕС) № 854/2004, да 13 снежня 2019 г., або

— адпаведныя вобласці класіфікацыі, выкладзеныя ў імплементацыйных актах, прынятых Камісіяй у адпаведнасць з артыкулам 18(8) Рэгламенту (ЕС) 2017/625 ад 14 снежня 2019 г.

3.1.3.3. Асаблівыя правы кармоў для пажадлых жывёл аквакультуры

Корм для пажадлых жывёл аквакультуры павінен быць атрыманы з наступным прыярытэтам:

- (a) арганічны корм паходжання з аквакультуры;
- (b) рыбная мука рыбна-тлушч з арганічных абрэзкаў аквакультуры, атрыманых з рыбы, ракападобных або малюскаў;
- (c) рыбная мука рыбна-тлушч кармавой матэрыял рыбнага паходжання, атрыманы з абрэзкаў рыбы, ракападобных або малюскаў, ужо вылаўленыя для спажывання чалавекам пры ўстойлівым рыбалоўстве;
- (d) рыбная мука рыбна-тлушч, а таксама кармавой матэрыял рыбнага паходжання, атрыманы з цэлай рыбы, ракападобных або малюскаў, вылаўленых пры ўстойлівым рыбалоўстве не выкарыстоўваных для спажывання чалавекам;
- (e) арганічныя кармавыя матэрыялы расліннага або жывёльнага паходжання; раслінны матэрыял не павінен перавышаць 60% ад агульнай колькасці інгрэдыентаў.

3.1.3.4. Спецыяльныя правы кармоў для некаторых аквакультурных жывёл

На стадыі росту рыбы ва ўнутраных водах, крэветак пенэдра прэснаводных крэветак трапчын прэснаводных рыб трэба кармiць наступным чынам:

- (a) хрэбтавыя кармiць натуральным кормам у сажалках азёрах;
- (b) калі натуральны корм, згаданы ў пункце (a), недаступны ў дастатковай колькасці, можна выкарыстоўваць арганічны корм расліннага паходжання, пераважна вырашчаны на самой ферме, або багавіне. Аператары павінны весці дакументальнае пацвярджэнне неабходнасці выкарыстання прыкорму;
- (c) калі натуральны корм дабаўлены ў адпаведнасць з пунктам (b):
 - (i) кармавой рацыён крэветак пенэдра прэснаводных крэветак (*Macrobrachium* spp.) можа складацца з максымум 25% рыбнай мукі і 10% рыбна-тлушчу, атрыманых у выніку ўстойлівага рыбалоўства;
 - (ii) кармавой рацыён сямскага сома (*Pangasius* spp.) можа складацца з максымум 10% рыбнай мукі або рыбы нафты, атрыманых у выніку ўстойлівага рыбалоўства.

3.1.4. Ахова здароўя

3.1.4.1. Прафілактыка захворвання

Што тычыцца прафілактыкі захворвання, варты прытрымлівацца наступных правілаў:

- (a) прафілактыка хвароб павінен быць заснавана на ўтрыманні жывёл у аптымальных умовах шляхам адпаведнага размяшчэння, улічваючы, між іншым, патрабаванні да дабрай якасці вады, патоку хуткасці абмену, аптымальнай канструкцыі гаспадарак, прымянення добрых метадаў гаспадарання, уключаючы рэгулярную ўборку дэзінфекцыю памяшканняў, выкажасныя корму, адпаведную шчыльнасць пагалоўя, а таксама выбар пароды пароды;
- (b) могуць выкарыстоўвацца муналагічныя ветэрынарныя прэпараты;
- (c) план аховы здароўя жывёл павінен дэталёва апісваць метады бябароны прафілактыкі хвароб, уключаючы п'ямовае пагадненне аб кансультаванні па пытаннях аховы здароўя, прапарцыйна вытворчай адзінцы, з кваліфікаванымі службамі аховы здароўя аквакультурных жывёл, якія павінны наведаць ферму не радзей за адзін раз у год або, у выпадку двухстворкавых малюскаў, не радзей чым адзін раз у два гады;
- (d) сцэмы ўтрымання, абсталяванне посуду павінны быць належным чынам ачышчаны праддэфініраванымі каванамі;
- (e) бябарастаючыя арганізмы павінны выдаляцца толькі з чыстым сродкам або ўручную пры неабходнасці вяртацца ў мора на адлегласці ад фермы;
- (f) могуць выкарыстоўвацца толькі рэчывы для ачысткі дэзінфекцыі абсталявання памяшканняў, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;

(g) у дачыненні да паравання прымяняюцца наступныя правы:

(i) кампетэнтны орган або, у адпаведных выпадках, кантралюючы орган або кантрольны орган, павінен вызначыць, ці неабходны пар, вызначыць адпаведную працягласць, якая павінна прымяняцца дакументальна афармляцца пасля кожнага вытворчага цыкла ў сферах утрымання адкрытай вады ў моры;

(ii) гэта не з'яўляецца абавязковым для вырашчвання двухстворкавых малюскаў;

(iii) падчас вылежвання клетка або іншая структура, якая выкарыстоўваецца для гадоў аквакультуры, апаражняецца, дэзінфікуюць пакуць даюць пустым перад наступным выкарыстаннем;

(h) пры неабходнасці неаддзеныя рыбны корм, фекалі мёртвыя жывёлы павінны быць неадкладна выдалены, каб пазбегнуць любой рызык значнай шкоды навакольнаму асяроддзю ў дачыненні да якасці вады, менавіта заваць рызыку захворвання пазбегнуць прыцягнення насякомых або грызуноў;

(i) ультрафіялетавае святло азон могуць выкарыстоўвацца толькі ў інкубаторыях гадавальніках;

(j) для б'ялагчнай барацьбы з эктапаразітамі перавага аддаецца выкарыстанню чыстай рыбы выкарыстанню прэснай вады, марскай вады раствору хларыду натрыю.

3.1.4.2. Ветэрынарныя працэдуры

У дачыненні да ветэрынарных працэдураў прымяняюцца наступныя правы:

(a) хвароба павінна лячыцца неадкладна, каб пазбегнуць пакуць жывёлы. Хмяні са спецыялізаваных алапатычных ветэрынарных лекавых сродкаў, у тым ліку антыбіётыкаў, могуць выкарыстоўвацца пры неабходнасці, у строгіх умовах пад адказнасцю ветэрынара, калі выкарыстанне фатэрапейтычных, гомеапатычных і іншых прэпаратаў недарэчна. Пры неабходнасці павінны быць вызначаны абмежаванні ў дачыненні да курсаў лячэння перыядаў адмены;

(b) метады лячэння, звязаныя з аховай здароўя чалавека жывёл, якія прымяняюцца на аснове заканадаўства Саюза павінны быць дазволена;

(c) калі, нягледзячы на прафілактычныя меры па забеспячэнні здароўя жывёл, згаданыя ў пункце 3.1.4.1, узнікае праблема са здароўем, ветэрынарнае лячэнне можа быць выкарыстана ў наступным парадку перавага:

(i) рэчывы з раслін, жывёл або мінералы ў гомеапатычным развядзенні;

(ii) расліны і іх экстракты, якія не валодаюць анестэзуючым дзеяннем;

(iii) такія рэчывы, як мікраэлементы, металы, натуральныя мунастимулятары або дазволеныя прабіётыкі;

(d) выкарыстанне алапатычных метадаў лячэння павінна быць абмежавана двума курсамі лячэння ў год, за выключэннем вакцынацыйнага схем прымусовага выкаранення. Аднак у выпадках вытворчага цыкла менш за год прымяняецца абмежаванне ў адно алапатычнае лячэнне. Калі паказаныя ліміты для алапатычнага лячэння перавышаны, адпаведныя аквакультурныя жывёлы не павінны прадавацца як арганічныя прадукты;

(e) выкарыстанне працэдураў адпаразнення, акрамя абавязковых схем кантролю, якія рэгулююцца дзяржаўнымі членамі, павінна быць абмежавана да двух разоў на год або аднаго разу ў год, калі вытворчы цыкл складае менш за 18 месяцаў;

(f) перыяд каранці для алапатычных ветэрынарных метадаў лячэння лячэння паразітаў у адпаведнасці з пунктам (d), уключаючы лячэнне ў рамках абавязковых схем кантролю ліквідацыі, павінны быць у два разы больш перыяду каранці, згаданага ў артыкуле 11 Дырэктывы 2001/82/ЕС або, калі гэты перыяд не ўказаны, 48 гадзін;

(g) любое выкарыстанне ветэрынарных лекавых сродкаў павінна быць заяўлена ў кампетэнтны орган, або, у выпадку неабходнасці, у кантрольны орган або кантрольны орган, перш чым жывёлы паступяць на рынак як арганічныя прадукты. Апрацаваны матэрыял павінны быць выразна дэнтыфікаваны.

3.1.5. Жыллёва-гаспадарчая практыка

3.1.5.1. Закрытыя рэцыркуляцыйныя аб'екты па вытворчасці аквакультурных жывёл забараняюцца, за выключэннем інкубатарыяў гадавальніках або аб'ектаў для вытворчасці вадзі, якія выкарыстоўваюцца ў якасці арганічных кармаў.

3.1.5.2. Штучны падагрэў або астуджэнне вады дапускаецца толькі ў нкубацыйных гадавальных кахах. Натуральная св драв на вада можа выкарыстоўвацца для нагрэву або астуджэння вады на ўс х этапах вытворчасці .

3.1.5.3. Асяроддзе ўтрымання аквакультурных жывёл пав нна быць спраектавана так м чынам, каб у адпаведнасці з х в давымі патрэбам , жывёлы аквакультуры:

(а) мець дастатковую прастору для х дабрабыту мець адпаведную шчыльнасць пагалоўя, прадугледжаную ў мп. згаданне актаў, згаданых у артыкуле 15 (3);

(b) утрымліваецца ў вадзе добрай якасці з, м ж ншым, адэкватным патокам хуткасцю абмену, дастатковым узроўнем к слароду н зк м узроўнем метабал таў;

(с) утрымліваецца ў ўмовах тэмпературы асветленасці ў адпаведнасці з патрабаванням в ду з ул кам геаграф чнага месцазнаходжання.

Пры разглядзе ўплыву шчыльнасці пасадкі на дабрабыт здабытай рыбы неабходна кантраляваць ўл чваць стан рыбы (напрыклад, пашкоджанне плаўн коў, ншыя пашкоджанні , хуткасць росту, выяўленыя паводз ны агульны стан здароўя) якасць вады.

У выпадку з прэснаводнай рыбай тып дна пав нен быць макс мальна набл жаны да прыродных умоў.

У выпадку карпа падобных в даў:

— дно пав нна быць натуральнай зямлёй,

— арган чнае м неральнае ўгнаенне сажалак азёр пав нна праводзіцца толькі ўгнаенням кандыцыянерам глебы, дазволеным ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арган чнай вытворчасці , з макс мальным унясеннем 20 кг азоту/га,

— апрацоўк з выкарыстаннем с нтэтычных х м катаў для барацьбы з г драф там расл нным покрывам, як я прысутнічаюць у прамысловыя вады забароненыя.

3.1.5.4. Праектаванне канструкцыя водных с стэм утрымання пав нна забяспечваць хуткасць патоку ф з ка-х м чныя параметры, як я ахоўваюць здароўе дабрабыт жывёл, а таксама забяспечваюць х паводні цк я патрэбы.

Пав нны выконвацца спецыф чныя характарыстык с стэм вытворчасці с стэм утрымання для в даў або груп в даў, выкладзеных у імплементацыйных актах, згаданых у артыкуле 15(3).

3.1.5.5. Вырошчванне на сушы пав нна адпавядаць наступным умовам:

(а) праточныя с стэмы пав нны дазваляць ман торынг кантроль хуткасці патоку якасці вады як вады, якая паступае, так вады, якая выцякае;

(b) па меншай меры 10 % перыметра ("памежжа зямля-вада") зоны пав нна быць пакрыта натуральнай расл ннасцю.

3.1.5.6. С стэмы ўтрымання ў моры пав нны адпавядаць наступным умовам:

(а) яны пав нны быць размешчаны там, дзе паток вады, глыб ня хуткасць абмену вады ў аб'екце адэкватныя для м н м зацы ўздзеянне на марское дно навакольны вадаём;

(b) яны пав нны мець адпаведную канструкцыю, канструкцыю абслугоўвання клеткі з ул кам х уздзеяння працоўнага асяроддзя.

3.1.5.7. С стэмы ўтрымання пав нны быць спраектаваны, размешчаны эксплуатаваны так, каб звесці да м н муму рызыку ўцёкаў.

3.1.5.8. У выпадку ўцёкаў рыбы або ракападобных пав нны быць прыняты адпаведныя меры для памяншэння ўздзеяння на мясцовую экас стэму, уключаючы паўторны захоп, кал гэта неабходна. Зап сы пав нны захоўвацца.

3.1.5.9. Для вырошчвання аквакультуры ў сажалках, акварыумах або каналах фермы пав нны быць абсталяваны альбо натуральным ф льтруючым пластам , сажалкам адстойнікам , б ялаг чным або механ чным ф льтрам для збору адпрацаваных пажыўных рэчываў або выкарыстання багав ння або жывёл (двухстворкавых малюскаў), як я спрыяюць паляпшэнню якасці сцекавага вады. Пры неабходнасці ман торынг сцекавых вод пав нен праводзіцца праз рэгулярныя прамежж часу.

3.1.6. Дабрабыт жывёл

3.1.6.1. Усе асобы, як я займаюцца ўтрыманнем аквакультурных жывёл, пав нны валодаць неабходным базавым ведам навыкам , як датычыцца патрэбаў здароўя дабрабыту гэтых жывёл.

3.1.6.2. Абыходжанне з аквакультурным жывёлам пав нна быць зведзена да м н муму праводз цца з асабл вай асцярожнасцю. Пав нна выкарыстоўвацца належнае абсталяванне пратаколы, каб пазбегнуць стрэсу ф з чных пашкоджанню, звязаных з працэдурам апрацоўк . З маткавым пагалоўем трэба звяртацца так м чынам, каб звесц да м н муму ф з чныя пашкоджанн стрэс , кал гэта неабходна, пад анестэз яй. Аперацы па клас ф кацы пав нны быць зведзены да м н муму пав нны выкарыстоўвацца тольк ў тых выпадках, кал гэта неабходна для забеспячэння дабрабыту рыб.

3.1.6.3. На выкарыстанне штучнага святла прымяняюцца наступныя абмежаванн :

(a) для падаўжэння натуральнай працягласц дня яна не пав нна перавышаць макс мум, як ўл чвае эталаг чныя патрэбы, географ чныя ўмовы агульны стан здароўя жывёл; гэты макс мум не пав нен перавышаць 14 гадз н у дзень, за выключэннем выпадкаў, кал гэта неабходна ў рэпрадуктыўных мэтах;

(b) рэзк х змяненняў нтэнс ўнасц святла трэба пазбягаць падчас пераходу праз выкарыстанне лямпаў з рэгуляванай яркасцю або фонавага асвятлення.

3.1.6.4. Аэрацыя пав нна быць дазволена для забеспячэння дабрабыту здароўя жывёл. Меха чныя аэратары пажадана працаваць ад аднаўляльных крын ц энерг .

3.1.6.5. К сларод можна выкарыстоўваць тольк ў мэтах, звязаных з патрабаванням здароўя дабрабыту жывёл, а таксама ў крытычныя перыяды вытворчасц або транспарту, тольк ў наступных выпадках:

a) выключныя выпадк змены тэмпературы, падзення атмасфернага ц ску або выпадковага забруджвання вады;

(b) перыядычныя працэдуры к равання запасам , так я як адбор проб сартаванне;

(c) для таго, каб забяспечыць выжыванне фермы.

3.1.6.6. Пав нны быць прыняты адпаведныя меры для захавання працягласц транспарц роўк аквакультурных жывёл да м н мум.

3.1.6.7. Любыя пакуты пав нны быць зведзены да м н муму на працягу ўсяго жыцця жывёлы, у тым л ку падчас забой.

3.1.6.8. Абляцыя вочнага сцябла, уключаючы ўсе падобныя практык , так я як перавязка, разрэз зац сканне, забароненая.

3.1.6.9. Метады забой пав нны неадкладна прывесц рыбу да страты прытомнасц адчувальнасц да болю. Апрацоўка жывёл перад забоем пав нна праводз цца так м чынам, каб пазбегнуць траўмаў звесц да м н муму пакуты стрэс. Адрозненн ў памерах здабычы, в дах месцах вытворчасц пав нны быць прыняты пад увагу пры разглядзе аптымальных метадаў забой.

3.2. Падрабязныя прав лы для малюскаў

3.2.1. Паходжанне насення

У дачыненн да паходжання насення прымяняюцца наступныя прав лы:

(a) дз кае насенне з-за межаў вытворчай адз нк можа быць выкарыстана ў выпадку двухстворкавых малюскаў пры ўмове, што няма стотнай шкоды навакольнаму асяроддзю, пры ўмове, што гэта дазволена мясцовым заканадаўствам пры ўмове, што дз кае насенне паходз ць з :

(i) пасяленчыя градк , як я наўрад ц перажывуць з мовае надвор'е або не адпавядаюць патрабаванням; або

(ii) натуральнае асяданне насення малюскаў на калектарах;

(b) у дачыненн да вустрыц-вастрыц (*Crassostrea gigas*) перавага аддаецца асоб нам, як я селектыўна разводзяцца для скарачэння нерасту ў дз кай прыродзе;

(c) трэба весц зап сы аб тым, як, дзе кал было сабрана дз кае насенне, каб можна было прасачыць назад да зона збору;

(d) дз кае насенне можна зб раць тольк пасля таго, як кампетэнтны орган выдасць на гэта дазвол.

3.2.2. Жыллёва-гаспадарчая практыка

У дачыненн да жылля гаспадарк прымяняюцца наступныя правы:

- (а) вытворчасць можа ажыццяўляцца ў той жа акваторыі, што арганічная вытворчасць рыбы багавенна, у сьстэме пол культуры, што павінна быць задокументавана ў плане ўстойлівага краваньня. Двухстворкавых малюскаў таксама можна вырошчваць разам з бруханогамі малюскамі, такім чынам як барвенак, у пол культуры;
- (б) арганічнае вырошчванне двухстворкавых малюскаў павінна адбывацца ў раёнах, абмежаваных слупамі, паплаўкам або іншым выразным знакам, калі гэта неабходна, абмежавана сеткавым мяшкам, клеткам або іншым штучным сродкам;
- (с) арганічная ферма па вырошчванні малюскаў павінна звесці да мінімуму рызык для вады, як яна прадстаўляе інтарэс для захавання. Калі выкарыстоўваюцца сеткі ад драпежных каў, х канструкцыя не павінна дазваляць нанесці шкоду ныраючым птушкам.

3.2.3. Вырошчванне

Пры вырошчванні дзейнічаюць наступныя правы:

- (а) вырошчванне мядзін на канатах і іншыя метады, пералічаныя ў імплементацыйных актах, згаданых у артыкуле 15(3) можа выкарыстоўвацца ў арганічнай вытворчасці;
- (б) дновае вырошчванне малюскаў дазваляецца толькі ў тых выпадках, калі ў месцах збору вырошчвання не аказваецца стотнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Абследаванне справаздача, як яна пацвярджае доказы мінмальнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, павінны быць дадзеныя ў якасці асобнага раздзела да плана ўстойлівага краваньня павінны быць прадстаўлены аператарам у кампетэнтны арган або, пры неабходнасці, у кантрольны арган або кантралюючы арган, перш чым пачатак аперацый.

3.2.4. Краванне

У дачыненн да кравання прымяняюцца наступныя правы:

- (а) пры вытворчасці павінна выкарыстоўвацца шчыльнасць пасадкі, якая не перавышае той, якая выкарыстоўваецца для неарганічных малюскаў у мясцовасці. Сартаванне, прарэджванне карэкцыйнага роўнага шчыльнасці пасадкі павінны праводзіцца ў залежнасці ад бязмаснага для забеспячэння дабрабыту жывёл высокай якасці прадукцыі;
- (б) бязрастаючыя арганізмы павінны быць выдалены фізічным сродкам або ўручную, калі гэта неабходна, вернуць у мора далей ад фермы малюскаў. Малюскі могуць быць апрацаваны адзін раз на працягу вытворчага цыкла вапнавым растварам для барацьбы з канкуруючымі абрастаючымі арганізмамі.

3.2.5. Спецыяльныя правы вырошчвання вустрыц

Дапускаецца вырошчванне ў мясках на эстакадах. Тым чынам збудаванні, у якіх утрымліваюцца вустрыцы, павінны размяшчацца так, каб не ўтваралася поўная заграда ўздоўж берагавой лініі. Інвентар павінен быць асяржона размешчаны на ложках адносна прыліўнага патоку для аптымальнага вытворчасці. Прадукцыя павінна адпавядаць патрабаванням, выкладзеным у імплементацыйных актах, згаданых у артыкуле 15(3).

Частка IV: Правы вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў

У дадатак да агульных прав вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 11 і 16, правы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арганічнай вытворчасці апрацаваных харчовых прадуктаў.

1. Агульныя патрабаванні да вытворчасці паўфабрыкатаў

- 1.1. Харчовыя дабаўкі, тэхналагічныя дапаможнікі і іншыя рэчывы-інгрэдыенты, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі харчовых прадуктаў, любыя метады апрацоўкі, такія як курэнне, павінны адпавядаць прынцыпам належнай вытворчай практыкі (1).
- 1.2. Аператары, якія вырабляюць апрацаваныя харчовыя прадукты, павінны ўстанавіць абавязковыя адпаведныя працэдурныя, заснаваныя на сьстэматычнай дэнтэфікацыі крытычных этапаў апрацоўкі.

(1) Належная вытворчая практыка (GMP), вызначаная ў артыкуле 3(а) Рэгламенту Камісіі (ЕС) № 2023/2006 ад 22 снежня 2006 г. аб належнай вытворчай практыцы матэрыялаў вырабаў, прызначаных для кантакту з харчовымі прадуктамі (ОJ L 384), 29.12.2006, с.

- 1.3. Прямые процедуры, описанные в пункте 1.2, являются гарантией, что производимые переработанные продукты полностью соответствуют требованиям Регламента.
- 1.4. Аператоры должны выполнять требования процедуры, описанные в пункте 1.2, без ущерба для статьи 28, в частности:
- (а) принимать меры защиты;
- (б) обеспечивать соблюдение мер безопасности, контролировать их эффективность в отношении всех операций;
- (с) гарантировать, что неорганические продукты не размещаются на рынке с указанием, являются ли они органическими продуктами.
- 1.5. Процедуры переработки органических, канверсионных неорганических продуктов являются административными административными процедурами. Как органические, канверсионные неорганические продукты любой комбинации могут использоваться для административных процедур установления, аператоры должны:
- (а) информировать компетентный орган, либо, в административных случаях, контролируемый орган или контрольный орган, административно;
- (б) выполнять операции безопасно и завершить серию производств, особая процедура или процедура административных операций, как выполняемая с любыми другими продуктами (органическими, канверсионными или неорганическими);
- (с) использовать органические, канверсионные неорганические продукты для административных операций, особая процедура или процедура административных операций;
- (d) использовать абсорбенты в отношении административных операций;
- (е) принимать необходимые меры для обеспечения безопасности партий, подлежащих смешиванию или обмену с органическими, канверсионными неорганическими продуктами;
- (f) проводить операции с органическими или переходными продуктами только для административных производств.
- 1.6. Продукты, речевые метаданные, являются административными процедурами, странными процедурами административных производств административных производств, как выполняемые в соответствии с административными процедурами административных производств или как выполняемые с любыми другими продуктами административных производств, не являются административными процедурами административных производств.
2. Падрабязныя патрабаванні да вытворчасці харчовых прадуктаў
- 2.1. Наступныя ўмовы прымяняюцца да складу апрацаваных арганічных харчовых прадуктаў:
- (а) прадукт павінен вырабляцца ў асноўным з сельскагаспадарчых інгрэдыентаў або прадуктаў, прызначаных для выкарыстання ў якасці харчовых прадуктаў, пералічаных у Дадатку I; у мэтах вызначэння таго, ці выраблены прадукт у асноўным з гэтых прадуктаў, дабаўлена вада соль не прымаюцца да ўвагі;
- (б) арганічны інгрэдыент не павінен прысутнічаць разам з такім жа інгрэдыентам у неарганічнай форме;
- (с) інгрэдыент з пераходу не павінен прысутнічаць разам з такім жа інгрэдыентам у арганічных або неарганічнай форме.
- 2.2. Выкарыстанне некаторых прадуктаў рэчываў пры апрацоўцы ежы
- 2.2.1. Толькі харчовыя дабаўкі, тэхналагічныя дапаможнікі неарганічных сельскагаспадарчых інгрэдыентаў, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 або артыкулам 25 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, а таксама прадукты рэчываў, згаданыя ў пункце 2.2.2, могуць быць выкарыстаны ў апрацоўцы харчовых прадуктаў, за выключэннем прадуктаў рэчываў в наробнага сектара, для якіх прымяняецца пункт 2 часткі VI, за выключэннем дрожджаў, для якіх прымяняецца пункт 1.3 часткі VII.
- 2.2.2. Пры апрацоўцы харчовых прадуктаў могуць выкарыстоўвацца наступныя прадукты рэчываў:
- (а) прэпараты мкраарганізмаў харчовых ферментаў, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў харчовай прамысловасці, пры ўмове, што харчовыя ферменты, якія будуць выкарыстоўвацца ў якасці харчовых дабавак, атрымалі дазвол у адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці;
- (б) рэчывы прадукты, вызначаныя ў пунктах (с) (d)(i) артыкула 3(2) Регламента (ЕС) № 1334/2008, якія былі пазначаныя як натуральныя ароматызатары або натуральныя ароматызатары ў адпаведнасць з артыкулам 16(2), (3) (4) гэтага Палажэння;

- (с) гарантываць, што неарганічныя прадукты не размяшчаюцца на рынку з указаннем, як я адносяцца да арганічных вытворчасц.
- 1.5. Падрыхтоўка перапрацаваных арганічных, канверсіўных неарганічных прадуктаў павінна адбывацца адзін ад аднаго ў часе прасторы. Калі арганічныя, канверсіўныя неарганічныя прадукты ў любой камбінацыі рыхтуюцца або захоўваюцца ў адпаведнай падрыхтоўчай устаноўцы, апэратар павінен:
- (а) нфармаваць кантрольны орган або кантралюючы орган адпаведна;
- (b) выконваць апэрацыі бесперапынна да завяршэння серыі вытворчасці, асобна ў месцы або ў часе ад падобных апэрацый, як я выконваюцца з любым іншым вадкам прадукцыі (арганічным, канверсіўным або неарганічным);
- (с) захоўваць арганічныя, канверсіўныя неарганічныя прадукты да пасля апэрацый, асобна па месцы па часе адзін ад аднаго;
- (d) захоўваць абноўлены рэестр усёх апэрацый апрацаваных колькасцяў;
- (е) прымаць неабходныя меры для забеспячэння дэнтафікацыі партый пазбягаць змешвання або абмену паміж арганічным, канверсіўным неарганічным прадуктам;
- (f) праводзіць апэрацыі з арганічным або пераходным прадуктам толькі пасля адпаведнай ачысткі вытворчасці абсталявання.
2. Падрабязныя патрабаванні да вытворчасці перапрацаваных кармоў
- 2.1. Арганічныя кармавыя матэрыялы або кармавыя матэрыялы, атрыманыя ў канверсіўны, не павінны ўваходзіць у склад арганічных кармавых прадуктаў адначасова з тымі ж кармавымі матэрыяламі, вырабленымі неарганічнымі метадамі.
- 2.2. Любыя кармавыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца або перапрацоўваюцца ў арганічны вытворчасці, не павінны быць апрацаваныя з дапамогай хімічных рэчываў растваральнага тыпу.
- 2.3. Толькі неарганічныя кармавыя матэрыялы расліннага, багавільнага, жывёльнага або дражджавога паходжання, кармавыя матэрыялы мінеральнага паходжання, а таксама кармавыя дабаўкі тэхналагічныя дапаможнікі, дазволеныя ў адпаведнасць з Артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічны вытворчасці, могуць выкарыстоўвацца пры перапрацоўцы кармоў.
- 2.4. Для гэтай мэты павінны выкарыстоўвацца толькі прадукты для ачысткі дэзінфекцыі, дазволеныя ў адпаведнасць з артыкулам 24 для выкарыстання ў працэсе апрацоўкі.

Частка VI: Вно

1. Беларускі пераклад
- 1.1. У дадатак да агульных правілаў вытворчасці, выкладзеных у артыкулах 9, 10, 11, 16 і 18, правілы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арганічнага вытворчасці прадукцыі вярбованага сектара, як пазначана ў пункце (l) Артыкул 1(2) Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013.
- 1.2. Рэгламенты Камісіі (ЕС) № 606/2009 (1) і (ЕС) № 607/2009 (2) прымяняюцца, за выключэннем выпадкаў, калі інашэ прама прадугледжана ў гэтай частцы.
2. Ужыванне некаторых прадуктаў рэчываў
- 2.1. Прадукцыя вярбованага сектара павінна вырабляцца з арганічнага сыравіны.
- 2.2. Толькі прадукты рэчывы, дазволеныя ў адпаведнасць з Артыкулам 24 для выкарыстання ў арганічны вытворчасці, могуць быць выкарыстаны для вырабу прадукцыі вярбованага сектара, у тым ліку падчас эналагічных метадаў, працэсаў апрацоўкі, з улікам умоў абмежаванняў, выкладзеных у Палажэнні (ЕС) № 1308/2013 Рэгламенту (ЕС) № 606/2009, у прыватнасці ў Дадатку ІА да апошняга Рэгламенту.

(1) Рэгламент Камісіі (ЕС) № 606/2009 ад 10 ліпеня 2009 г., які ўстанаўлівае некаторыя падрабязныя правілы выканання Рэгламента Савета (ЕС) № 479/2008 у дачыненні да катэгорыі вярбованай прадукцыі, эналагічных метадаў прыдатных абмежаванняў (OJ L 193, 24.7.2009, стар. 1).

(2) Рэгламент Камісіі (ЕС) № 607/2009 ад 14 ліпеня 2009 г., які ўстанаўлівае некаторыя падрабязныя правілы для выканання Рэгламенту Савета (ЕС) № 479/2008 у дачыненні да ахоўных абазначэнняў паходжання географічных указанняў, традыцыйных тэрмінаў, марк і рэчываў прэзентацыі некаторых прадуктаў вярбованага сектара (OJ L 193, 24.7.2009, стар. 60).

3. Эналаг чныя практык абмежаванн
- 3.1. Без шкоды для раздзелаў 1 2 гэтай частк спецыяльных забаронаў абмежаванняў, прадугледжаных у пунктах 3.2, 3.3 3.4, тольк эналаг чныя практык , працэсы апрацоўк , уключаючы абмежаванн , прадугледжаныя ў артыкуле 80 артыкуле 83(2) Палажэння (ЕС) № 1308/2013, у артыкуле 3, артыкулах з 5 па 9 артыкулах з 11 па 14 Рэгламенту (ЕС) № 606/2009 ў Дадатках да гэтых Рэгламентаў, як я выкарыстоўвал ся да 1 жн ўня 2010 г., дазволена.
- 3.2. Забараняецца выкарыстанне наступных эналаг чных метадаў, працэсаў апрацовак:
- (a) частковая канцэнтрацыя шляхам астуджэння ў адпаведнасц з пунктам (c) раздзела В.1 частк I дадатку VIII да Рэгламенту (ЕС) № 1308/2013;
- (b) выдаленне дыякс ду серы ф з чным працэсам ў адпаведнасц з пунктам 8 Дадатку IA да Рэгламент (ЕС) № 606/2009;
- (c) апрацоўка электрадыял зам для забеспячэння стаб л зацы в ннага каменю ў адпаведнасц з пунктам 36 Дадатка IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009;
- (d) частковая дэалкагал зацыя в на ў адпаведнасц з пунктам 40 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009;
- (e) апрацоўка катыёнам для забеспячэння стаб л зацы в ннага каменю ў адпаведнасц з пунктам 43 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009.
- 3.3. Выкарыстанне наступных эналаг чных метадаў, працэсаў апрацовак дазваляецца пры наступных умовах:
- (a) цеплавая апрацоўка ў адпаведнасц з пунктам 2 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009 пры ўмове, што тэмпература не перавышае 75 °C;
- (b) цэнтрыфугаванне ф льтраванне з нертным ф льтруючым агентам або без яго ў адпаведнасц з пунктам 3 Дадатку IA да Рэгламенту (ЕС) № 606/2009 пры ўмове, што памер пор не меншы за 0,2 м краметра.
- 3.4. Любая папраўка, унесена пасля 1 жн ўня 2010 года адносна эналаг чных метадаў, працэсаў апрацовак, прадугледжаных Рэгламентам (ЕС) № 1234/2007 або Рэгламентам (ЕС) № 606/2009, можа прымяняцца да арган чнай вытворчасц в на тольк пасля ўключэння гэтых мер. як гэта дазволена гэтым раздзелам , кал патрабуецца, пасля ацэнк ў адпаведнасц з артыкулам 24 гэтага Палажэння.

Частка VII: Дрожжы, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму

У дадатак да агульных прав лаў вытворчасц , выкладзеных у артыкулах 9, 11, 16, 17 19, прав лы, выкладзеныя ў гэтай частцы, прымяняюцца да арган чнай вытворчасц дрожджаў, як я выкарыстоўваюцца ў якасц ежы або корму.

1. Агульныя патрабаванн
- 1.1. Для вытворчасц арган чных дрожджаў пав нны выкарыстоўвацца тольк арган чныя субстраты. Тым не менш, да 31 снежня 2023 года дапускаецца дабаўленне да 5 % неарган чнага дражджавога экстракта або аўтал зата ў субстрат (у разл ку на вагу сухога рэчыва) для вытворчасц арган чных дрожджаў, кал аператары не могуць атрымаць дражджавы экстракт або аўтал зат з арган чнай вытворчасц .
- 1.2. Арган чныя дрожджы не пав нны прысутн чаць у арган чных прадуктах харчавання або кармах разам з неарган чным дрожджам .
- 1.3. Наступныя прадукты рэчывы могуць быць выкарыстаны ў вытворчасц , кандытарск х вырабах складанн арган чных дрожджаў:
- (a) тэхналаг чныя дапаможн к , дазволеныя ў адпаведнасц з артыкулам 24 для выкарыстання ў арган чнай вытворчасц ;
- (b) прадукты рэчывы, названыя ў пунктах (a), (b) (e) пункта 2.2.2 частк IV.
- 1.4. Для гэтай мэты пав нны выкарыстоўвацца тольк прадукты для ачыстк дээ нфекцы , дазволеныя ў адпаведнасц з артыкулам 24 для выкарыстання ў працэсе апрацоўк .

ДАДАТАК III

ЗБОР, УПАКОВКА, ПЕРАВОЗКА І ЗАХОЎВАННЕ ПРАДУКЦЫІ

1. Збор прадуктаў транспарц роўка на падрыхтоўчыя ўстаноўкі

Аператары могуць ажыццяўляць адначасовы збор арганічных, пераходных неарганічных прадуктаў толькі ў тых выпадках, калі былі прыняты адпаведныя меры для прадухілення любога магчымага змешвання або абмену паміж арганічным, пераходным неарганічным прадуктам для забеспячэння дэнтафікацыі арганічных пераўтваральных прадуктаў. Аператар павінен захоўваць інфармацыю, якая датычыцца дзён збору, гадзін, ланцуга, даты часу прыёму прадуктаў, даступным кантрольнаму органу або органу кантролю.

2. Упакоўка транспарц роўка прадукцыі ншым аператарам або падраздзяленням

2.1. Аператары павіны гарантаваць, што арганічныя прадукты прадукты пераходу транспартуюцца да ншых аператараў або падраздзяленняў, у тым ліку аптовых рознічных гандляроў, толькі ў адпаведнай упакоўцы, кантэйнерах або транспартных сродках, закрытых такім чынам, што замена змесціва не можа быць дасягнута без маніпуляцый або пашкоджання пячаткай, этыкеткай, якая паказвае, без шкоды для любых ншых указанняў, як я патрабуецца заканадаўства Саюза:

- (a) мясца адрас аператара, калі яны адрозніваюцца, уладальніка або прадаўца прадукту;
- (b) назву прадукту або апісанне камбі корму, якое суправаджаецца спасылкай на арганічны корм вытворчасць;
- (c) назву або код кантрольнага органа або органа кантролю, якому падпарадкоўваецца аператар;
- (d) у адпаведных выпадках, дэнтафікацыйны знак партыі ў адпаведнасць з сістэмай маркіроўкі, зацверджанай на нацыянальным узроўні або ўзгодненай з кантралюючымі органамі або кантрольнымі органамі, якая дазваляе звязаць партыю з запісамі, згаданымі ў артыкуле 34(5).

Інфармацыя, згаданая ў пунктах (a) - (d), можа таксама быць прадстаўлена ў суправаджальным дакуменце, калі такі дакумент можа быць бяспрэчна звязаны з упакоўкай, кантэйнерам або транспартным прадуктам. Гэты суправаджальны дакумент павінен уключаць інфармацыю аб пастаўшчыку або перавозчыку.

2.2. Закрыццё ўпакоўкі, кантэйнераў або транспартных сродкаў не патрабуецца, калі:

- (a) транспарц роўка адбываецца непасрэдна паміж двума аператарамі, абодва з якіх падлягаюць арганічнаму кантролю сістэма;
- (b) транспарц роўка ўключае толькі арганічныя або толькі прадукты пераходу;
- (c) прадукты суправаджаюцца дакументам, які змяшчае інфармацыю, патрабаваную ў адпаведнасць з пунктам 2.1;
- (d) як аператар-экспедытар, так аператар-прыёмнік вядуць дакументальныя запісы такіх транспартных аперацый для кантралюльнага органа або органа кантролю.

3. Асаблівыя правы транспарц роўкі кармоў у ншых вытворчых або падрыхтоўчых падраздзяленнях або складскіх памяшканнях

Пры транспарце роўкі кармоў у ншых вытворчых або падрыхтоўчых ўстаноўках або складскіх памяшканнях аператары павіны пераканацца, што выконваюцца наступныя ўмовы:

- (a) падчас транспарце роўкі арганічна вырабленыя корму, корму ў перыяд пераўтварэння неарганічных корму эфектыўна фізічна раз'яднана;

(b) транспартныя сродкі або кантэйнеры, якія перавозіць неарганічныя прадукты, выкарыстоўваюцца толькі для транспарту арганічных або пераходных прадуктаў, калі:

(i) адпаведныя меры ачысткі, эфектыўнасць якіх была правярана, былі праведзены перад пачаткам транспарту арганічных прадуктаў або прадуктаў пераходу, аператары вядуць запісы гэтых аперацый;

(ii) прымяняюцца ўсе неабходныя меры ў залежнасці ад рызык, ацэненых у адпаведнасці з механізмам кантролю, пры неабходнасці, аператары гарантуюць, што неарганічныя прадукты не могуць быць размешчаны на рынку з указаннем, якое адносіцца да арганічнай вытворчасці;

(iii) аператар захоўвае дакументальныя запісы аб такіх транспартных аперацыях, даступныя для кантрольнага органа або органа кантролю;

(c) транспарту гатовых арганічных або канверсільных кармоў фізічна або па часе аддзелена ад транспарту гатовай прадукцыі;

(d) падчас транспарту колькасць прадуктаў на пачатку кожнай асобнай колькасці, пастаўленая падчас цыкла дастаўкі, запісваецца.

4. Перавозка жывой рыбы

4.1. Жывая рыба павінна перавозіцца ў адпаведных рэзервуарах з чыстай вадой, якая адпавядае яе фізіялагічным патрэбам з пункту гледжання тэмпературы раствараючага кслароду.

4.2. Перад транспарціроўкай арганічнай рыбы рыбапрадуктаў ёмкасць неабходна старанна ачысціць, прадэзінфікаваць і прамаць.

4.3. Неабходна прыняць меры засцярогі, каб паменшыць стрэс. Падчас транспарту шчыльнасць не павінна дасягаць шкоднага ўзроўню да выгляду.

4.4. Па аперацыях, указаных у пунктах 4.1, 4.2 і 4.3, вядзецца запіс.

5. Прыём прадукцыі ад новых аператараў падраздзяленняў

Пры атрымліванні арганічнага або пераходнага прадукту аператар павінен правярыць закрыццё ўпакоўкі, кантэйнера або транспартнага сродку, калі гэта патрабуецца, на ўласнасць указанняў, прадугледжаных у раздзеле 2.

Аператар павінен звернуць увагу на этыкетцы, згаданай у раздзеле 2, з інфармацыяй у суправаджальных дакументах. Вынікі гэтых правяраў павінны быць выразна адзначаны ў запісах, згаданых у артыкуле 34(5).

6. Асаблівыя правілы прыёму прадукцыі з трэцяй краіны

Калі арганічныя прадукты або прадукты пераходу імпартавацца з трэцяй краіны, яны павінны транспартавацца ў адпаведнай упакоўцы або кантэйнерах, закрытых такім чынам, каб прадухіліць замену змесціва, якая мае дэнтэфікацыю экспарцёра любымі іншымі знаменамі, якія служаць для дэнтэфікацыі партыі павінны суправаджацца сертыфікатам кантролю для імпарту з трэцяй краіны, калі гэта неабходна.

Пры атрымліванні арганічнага або пераходнага прадукту, імпартаванага з трэцяй краіны, фізічна або юрыдычная асоба, якой дастаўляецца імпартаваны груз, які атрымае яго для далейшай падрыхтоўкі або продажу, павінна правярыць закрыццё ўпакоўкі або кантэйнера ў выпадку тавараў, якія імпартуюцца ў адпаведнасці з пунктам (b)(iii) артыкула 45(1), правярае, што сертыфікат інспекцыі, згаданы ў гэтым артыкуле, распаўсюджваецца на тып прадукту, які змяшчаецца ў партыі. Вынікі гэтых правяраў павінны быць выразна адзначаны ў запісах, згаданых у артыкуле 34(5).

7. Захоўванне прадуктаў

7.1. Зоны для захоўвання прадуктаў павінны крывацца так мчынам, каб забяспечыць дэнтэфкацыю партый пазбегнуць любога змешвання або забруджвання прадуктам або рэчывам, як я не адпавядаюць правлам арганчнай вытворчасці. Арганчныя прадукты прадуктаў пераўтварэння павінны заўсёды быць выразна дэнтэфкаваным.

7.2. Няўваходныя прадукты або рэчывы, акрамя дазволеных у адпаведнасці з Артыкулам 9 24 для выкарыстання ў арганчнай вытворчасці, не павінны захоўвацца ў арганчных або пераходных заводах жывёлагадоўчых установах.

7.3. Алапатычныя ветэрынарныя лекавыя сродкі, уключаючы антыбіётыкі, могуць захоўвацца ў сельскагаспадарчых аквакультурных гаспадарках пры ўмове, што яны былі прызначаны ветэрынарам у сувязі з лячэннем, згаданым у пунктах 1.5.2.2 часткі II 3.1.4.2(a) часткі III Дадатку II, што яны захоўваюцца ў кантраляваным месцы, што яны ўносяцца ў запісы, згаданыя ў артыкуле 34(5).

7.4. Калі апэратары працуюць з арганчным або неарганчным прадуктам ў любой камбінатацыі арганчнай або пераходнай прадукцыі захоўваюцца ў сховішчах, дзе таксама захоўваюцца іншыя сельскагаспадарчыя або харчовыя прадукты:

(a) арганчныя або пераходныя прадукты павінны захоўвацца асобна ад іншых сельскагаспадарчых або харчовых прадуктаў;

(b) прымаюцца ўсе меры для забеспячэння дэнтэфкацыі грузаў пазбягання змешвання або абмену паміж арганчным, канверсійным неарганчным прадуктам;

(c) належныя меры па ачыстцы, эфектыўнасць якая была правярана, павінны быць праведзены перад захоўваннем арганчных прадуктаў або прадуктаў пераходу, апэратары павінны весці запісы гэтых апэрацый.

7.5. Толькі прадукты для ачысткі дэзінфекцыі, дазволеныя ў адпаведнасці з артыкулам 24 для выкарыстання ў арганчнай вытворчасці, павінны выкарыстоўвацца ў сховішчах для гэтай мэты.

ДАДАТАК IV

УМОВЫ, ЗГАДАНЫЯ Ў АРТЫКУЛЕ 30

BG: б ялаг чны.

ES: экалаг чны, б ялаг чны, арган чны.

CS: экалаг чныя, б ялаг чныя.

DA: экалаг чны.

DE: экалаг чны, б ялаг чны.

ET: маэ, эколог я.

EL: віялогічны.

EN: арган чны.

FR: б ялаг чны.

GA: арган.

HR: экалаг чны.

IT: б ялаг чны.

LV: б ялаг чны, экалаг чны.

LT: экалаг чнас.

LU: б ялаг чны, экалаг чны.

HU: ökológiai.

MT: арган ку.

NL: б ялаг чны.

PL: ekologiczne.

PT: б ялаг чны.

RO: экалаг чны.

SK: экалаг чныя, б ялаг чныя.

SL: экалаг чны.

FI: luonnonmukainen.

SV: экалаг.

ДАДАТАК V

ЛАГАТЫТ АРГАНІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ ЕўРАПЕЙСКАГА САЮЗА I КОДЫ

1. Лагатып

1.1. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага Саюза павінен адпавядаць прыведзенай ніжэй мадэлі:



1.2. Базавым колерам у Pantone з'яўляецца зялёны Pantone № 376 зялёны (50 % блакатнага + 100 % жоўтага), калі чатыры-выкарыстоўваецца каляровы працэс.

1.3. Лагатып арганічнай вытворчасці Еўрапейскага саюза таксама можа выкарыстоўвацца ў чорна-белым колеры, як паказана, толькі там, дзе ён ёсць непрактычна выкарыстоўваць яго ў колеры:



1.4. Калі колер фону ўпакоўкі або этыкеткі цёмны, смалы могуць быць выкарыстаны ў негатыве з выкарыстаннем колер фону ўпакоўкі або этыкеткі.

1.5. Калі лагатып выкарыстоўваецца ў колеры на каляровым фоне, што робіць яго цяжкім для прагляду, для паляпшэння кантрасту з колерам фону можна выкарыстоўваць раздзяляльную вонкавую лінію вакол лагатыпа.

- 1.6. У выпадку, кал на ўпакоўцы ёсць указанн ў адным колеры, лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа быць выкарыстаны ў тым жа колеры.
- 1.7. Лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза пав нен мець вышыню не менш за 9 мм шырыню не менш за 13,5 мм; суаднос ны вышыня/шырыня заўсёды пав нны быць 1:1,5. У выключных выпадках м н мальны памер можа быць зменшаны да вышын 6 мм для вельм маленьк х упаковок.
- 1.8. Лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа быць звязаны з граф чным або тэкставым элементам , як я адносяцца да арган чнай вытворчасц пры ўмове, што яны не мадыф куюць не змяняюць характар лагатыпа арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза, а таксама любое з указанняў, вызначаных у адпаведнасц з з Артыкулам 32. У сувяз з нацыянальным або прыватным лагатыпам з выкарыстаннем зялёнага колеру, адрознага ад эталоннага колеру, прадугледжанага ў пункце 1.2, лагатып арган чнай вытворчасц Еўрапейскага Саюза можа выкарыстоўвацца ў гэтым нерэфэрэнтным колеры.

2. Код нумароў

Агульны фармат кодавых нумароў пав нен быць наступным:

AB-CDE-999

дзе:

- (a) 'AB' з'яўляецца кодам ISO для кра ны, дзе праводз цца кантроль;
- (b) "CDE" - гэта тэрм н, як пазначаецца трыма л тарам , як я вызначаюцца Кам с яй або кожнай дзяржавай-членам, напрыклад, "б я", "ёко", "ог" або "еко", як ўстанаўл вае сувязь з арган чнай вытворчасцю;
- (c) '999' з'яўляецца даведачным нумарам, указаным макс мум трыма л чбам , як прысвойваецца:
- (i) кампетэнтны орган кожнай дзяржавы-члена кантралюючым органам або кантрольным органам, як м ён дэлагаваў кантрольныя задачы;
- (ii) Кам с :
- органы кантролю органы кантролю, прызнаныя Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 46,
- у кампетэнтныя органы трэц х кра н, прызнаныя Кам с яй у адпаведнасц з артыкулам 48.

ДАДАТАК VI

МАДЭЛЬ СЕРТЫФІКАТА

Сертыфікат у адпаведнасць з артыкулам 35(1) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 аб арганічнай вытворчасці маркіроўцы арганічных прадуктаў

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to

<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Дадатак – Сп с членаў групы аператараў, як гэта вызначана ў артыкуле 36 Рэгламенту (ЕС) 2018/848

Імя ўдзельн ка	Адрас